



Ангельска-беларускі  
слоўнік

English-byelorussian  
dictionary


*Ян ПЯТРОЎСКІ*

Беларуска-ангельскі  
слоўнік

Byelorussian-english  
dictionary



Незалежная выдавецкая кампанія  
*„Тэхналогія“*  
Менск, 1993




**Ангельска-беларускі  
слоўнік**

**English-byelorussian  
dictionary**

*Ян ЛЯТРОЎСКІ*

**Беларуска-ангельскі  
слоўнік**

**Byelorussian-english  
dictionary**



Незалежная выдавецкая кампанія  
**„Тэхналогія“**  
Менск, 1993

Рэцэнзенты  
кандыдаты філалагічных навук  
Т.Суша, А.Шчука

Пятроўскі Я.

Ангельска-беларускі, беларуска-ангельскі слоўнікі-English-  
Byelorussian, Byelorussian-English dictionaries.-Мн.: Тэхналогія,  
1993.-174 с.

Слоўнікі змяшчаюць звыш 10 тысяч тэрмінаў.

Прызначаны моваведам, студэнтам, што вывучаюць ангельскую мову, суайчыннікам, каторыя жывуць у англамоўных краінах і імкнуцца ўдасканаліць родную мову, а таксама замежным грамадзянам, што бяруцца за вывучэнне беларускай мовы.

На Беларусі выдаецца ўпершыню.

©Я.Пятроўскі.  
©"DAINOVA",  
©"Тэхналогія", 1993

## Шаноўнае спадарства!

Незалежная выдавецкая кампанія "Тэхналогія" прагануе вашай увазе сваё чарговае выданне - "Ангельска-Беларускі" і "Беларуска-Ангельскі" слоўнікі вядомага дзеяча нашай эміграцыі з ЗША Яна Пятроўскага.

Нашы чытачы, а значыць, і нашы сябры, тыя, якія ўважліва сочаць за дзейнасцю выдавецтва, ведаюць, што ўжо больш года мы выдаем і распаўсюджваем на Беларусі і за яе межамі фактычна адзіны англамоўны часопіс аб нашай рэспубліцы - "Беларускі Агляда", газету нашай эміграцыі "Беларус". За кароткі час выдавецтва выпусціла ў свет вельмі неабходныя зараз слоўнікі - "Расейска-Беларускі хімічны", "Расейска-Беларускі фізіялагічны", "Расейска-Беларускі вайсковы", грунтоўную рэлігійную працу на роднай мове "Будслаў - сьвятыня Беларусі", першую кнігу таленавітага беларускага паэта і барда Ашатоля Кудласевіча "Плакун-травя".

І вось, слоўнікі Пятроўскага. Хто ж такі Ян Пятроўскі? Письменнік, навуковец, нарадзіўся і вырас у Слуцку, пасля вядомых гістарычных віхур дзвюх сусветных войнаў "пагасіў" у Нямеччыне, Аўстрыі, а зараз ужо доўгі час жыве ў ЗША, у штаце Фларыда. У свае амаль 90 год з'яўляецца дзейным і актыўным Прэзідэнтам адукацыйна-харытатывага Фонду Яна і Аліцыі Пятроўскіх, галоўнай мэтай каторага - інфармаваць воякавага свету аб Беларусі, спрыяць развіццю беларускай мовы і культуры, пашырэнню нацыянальнага друкаванага слова. Ян Пятроўскі - аўтар "Клясічнага грэцка-беларускага слоўніка", укладальнік шырокавядомага двухтомніка "Лепшыя думкі чалавека", перакладчык на родную мову "Выбраных дыялёгаў" Платона, "Універсальнай Дэкларацыі правоў чалавека" і цэлага шэрагу іншых кніг.

Выданне гэтых слоўнікаў - важнае канешне ж перш за ўсё, як падкрэслілі сваёй рэцэнзійнай спецыялісты, у плане вывучэння беларускай і англійскай моў, але, на наш погляд, не менш важна яно і ў плане вяртання вялізнага навуковага, культурнага і этнаграфічнага пласта нашай гісторыі, які ўмяшчаецца ў адным усяго слове - "эміграцыя". Менавіта таму, каб максімальна захаваць мову арыгінала, мы стараліся уносіць у яго як мага менш правак, як прыклад, нават пакінулі кропкі ў канцы кожнага радка, ня змянілі і сваёасабіную транскрыпцыю - хацелася, каб Вы, дарагія чытачы, адчулі і дух, і трагічнасць, і часася той страшэнна цяжкай эпохі...

Выдаць сёння кнігу - справа вельмі складаная і дарагая, але дзякуй Богу, ёсць на роднай зямлі людзі, якія разумеюць, што няма нічога больш каштоўнага за Мову і Бацькаўшчыну. Мы шчыра дзякуем усім, хто дапамагаў нам.

Перш за ўсё - шчыраму беларусу, бізнесмену і мецэнату Адаму Палюховічу і хлопцам з "Дайновы", каторая стала фундатарам выдання і, дзякуючы якой, амаль праз паўстагоддзя слоўнікі Пятроўскага вярнуліся на Радзіму.

Дзякуй таксама Алене Шчука, выкладчыцы Менскага інстытута замежных моў, Міколе Цымыгу, адказнаму сакратару міжнароднай асацыяцыі "Белфранс" і яшчэ раз - усім тым добрым людзям, што мелі дачыненне да нараджэння кнігі!

І апошняе. Гэтая кніга - наша першая спроба грунтоўнага і сур'ёзнага выдання, таму мы будзем рады сардэчна ўсім Вашым парадам, крытычным заувагам, данамозе і проста шчыраму роднаму слову!

*3 павагаю, Вацлаў Багдановіч,*

*Прэзідэнт незалежнай выдавецкай кампаніі "Тэхналогія"*

Наш час адзначаны пашырэннем і паглыбленнем інтарэсу да гісторыі і культуры нашага народу, да яго культурных здабыткаў у розных галінах чалавечай дзейнасці і адпаведных ведаў. Пачэснае месца тут трэба адвесці і філалагічным працам, у тым ліку і слоўнікам рознага тыпу.

Слоўнік Яна Пятроўскага належыць да так званых перакладных слоўнікаў, у якіх шляхам перакладу параўноўваюцца словы, а часам і выразы дзвюх (альбо болей) моваў. Гэты слоўнік быў выдадзены ў 1946 г. у Аўстрыі. Натуральна, ён не можа не быць адбіткам тагачасных умоваў і стану лексікаграфічнай практыкі ў галіне перакладной слоўнікавай працы. Тым не менш, гэты слоўнік - вельмі значная з'ява ў беларускай лексікаграфіі. Дык у чым жа навуковая і гістарычная вартасць гэтай працы Яна Пятроўскага?

Перш-наперш, выбраўшы для параўнання менавіта ангельскую мову, ён не мог карыстацца вопытам папярэднікаў (якіх не было) і вымушаны быў апірацца толькі на сваю ўласную дасведчанасць. І паколькі пасля другой сусветнай вайны ангельская мова стала самай распаўсюджанай на Захадзе, ён тым самым спрыяў і распаўсюджванню сваёй роднай мовы - ці хаця б пэўных ведаў аб ёй за межамі Беларусі.

Па-другое, як адметную станоўчую рысу гэтага слоўніка трэба адзначыць яго рэестр, большую частку якога складаюць шырокаўжывальныя словы. Асобнай ухвалы заслугоўвае слоўнае багацце беларускага рэестру як у ангельска-беларускай, так і беларуска-ангельскай частках слоўніка. У адрозненні ад некаторых пазнейшых слоўнікаў, ён пазбаўлены прыкметнага ўплыву русіфікацыі беларускай мовы.

І нарэшце, з рэтраспектыўнага пункту гледжання (а прайшло ўжо амаль паўстагоддзя) варта падкрэсліць, што слоўнікам Яна Пятроўскага быў закладзены падмурак у іншамоўна-беларускую і беларуска-іншамоўную лексікаграфію, якая апошнім часам пачала паспяхова распрацоўвацца як у Беларусі, так і за яе межамі. Тут можна было б прывесці цэлы спіс слоўнікаў, але мы нагадаем толькі - у якасці самых апошніх - Byelorussian-English and English-Byelorussian Dictionary А.Ушкевіча і А.Зязюліна і Англа-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай лексікі Л.Карповіча і Л.Казыры.

Усё гэта дае магчымасць сцвярджаць, што слоўнік Яна Пятроўскага ўжо адыграў і будзе адыгрываць пэўную ролю ў справе адраджэння беларускай культуры і мовы, нашай нацыянальнай свядомасці.

*П. Суса*

*А. Шчэка, кандыдаты філалагічных навук,  
дацэнткі Менскага інстытута  
за межных моў*



І Частка

Улажыў Ян ПЯТРОЎСКИ

ENGLISH - WHITE RUSSIAN DICTIONARY

by John Piatrousky

*Першае Выданьне*

1946

Лінец над Дунаем. Аўстрыя.

© Рэпрадукцыя Святланы Арцішэўскай

## АНГЕЛЬСКАЯ АБЭЦЭДА

## The English Alphabet

A, a - эй	J, j - джэй	S, s - эс
B, b - бі	K, k - кэй	T, t - ті
C, c - сі	L, l - эль	U, u - ю
D, d - ді	M, m - эм	V, v - ві
E, e - і	N, n - эн	W, w - дабл'ю
F, f - эф	O, o - оў	X, x - экс
G, g - джі	P, p - пі	Y, y - ўай
H, h - эйч	Q, q - кью	Z, z - зэд
I, i - ай	R, r - а(р)	

## ЗАЎВАГІ

1. Цяжка паясьняльны ангельскі гук th пераказаны ў гэтым слоўніку літарай О (фіта). Гук th творацца ў наступны спосаб: кончык языка кладзецца на верхні рад зубоў, і тады выціскаецца паветра (не выгаварваючы пры гэтым ані С, ані Д). У гэтка спосаб атрыманы гук выгаварваецца пераважна глуха.

2. Пасьля кожнага ангельскага слова, у дужках, пададзена выгаворка яго.

3. Коска, якая стаіць у слове выгаворкі, абазначае акцэнт і адносіцца да складу слова, які папярэджае гэтую коску. (Коска замест знаку акцэнту паўстала выключна з тэхнічнае прычыны).

4. Знак " - " заступае знак цільды.

5. Літара Г павінна чытацца як беларуская літара г (лацінская g). (Паўстала яна гэтаксама з тэхнічнае прычыны).

6. Беларускае слова, напісанае з дужкамі, трэба чытаць як два словы, нпр.: (вы)піць - выпіць, піць, або : моц(насьць) - моц, моцнасьць.

7. Ангельскія дзеясловы, напісаныя : go, to (ісьці), eat, to (есьці) і г.д., павінны чытацца : to go, to eat і г.д. Пададзены яны ў форме дзеяслова *і н ф і н і т ы ў*.

## Ужытыя скарачэнні

1. pl. - plural number (множны лік).
2. pret. - preterit (прошлы час).
3. уст. - устарэлае (слова).
4. ск. - скарот.
5. прыйм. - прыйма.
6. нпр. - напрыклад.
7. ам. - амэрыканскі.
8. бел. - беларускі. (Па методыцы Я.Пятроўскага)

## А

- а, an (э, эн) неперакладальныя: а тап чалавек; an eagle арол.
- abandon, to (эбэ,ндн) пакінуць (без апекі).
- aback (эбэ,к) назад, тылам.
- abbot (э,бэт) манах, абат.
- abhor, to (эбго,р) мець (чуць), абрыдласьць; брыдзіцца.
- abhorrence (эбго,рэнс) абрыджаньне, абрыдласьць; пагарда.
- abide, to (эбай,д) чакаць (цярпяліва); астацца.
- abiding (эбай,дінГ) працяглы, сталы.
- place (-плейс) месца затрыманьня.
- ability (эбі,літі) здольнасць.
- able (эйбл) здольны; у стане; дзейны.
- abolish, to (эбо,ліш) спыніць; ухіліць; зьнішчыць.
- abolishment (эбо,лішмэнт) спыненьне; ухіленьне; зьнішчэньне.
- abolition (эболі,шн) спыненьне; ухіленьне; зьніжтажэньне.
- abound, to (эбаў,нд) быць у дастатку.
- to - with (yiO) кішэць.
- abounding (эбаў,ндінГ) багаты; дастатковы; дасыта.
- about (эбаў,т) каля, прыблізна; навакол.
- above (эба,в) аб; наверх; надзе.
- abroad (эбро,д) надварэ, надворку; за граніцаю.
- abrupt (эбра,пт) хуткі; неспадзяваны; зьнічэўку.
- absence (э,бсэнс) няпрысутнасць.
- absent (э,бсэнт) няпрысутны.
- absolute (э,бсолют) бязумоўны; поўны; абсалютны.
- absorb, to (эбсо,рб) скарыстаць; абсарбаваць.
- absurd (эбсэ,рд) бессэнсоўны, абсурдны.
- abundance (эба,ндэнс) дастатак; багацьце.
- abundant (эба,ндэнт) поўны; дастатковы; багаты.
- abuse (абью,э) надужыцьце.
- abuse, to (абью,э) надужываць.
- accent, to (эксэ,нт) акцэнтаваць.
- accept, to (эксэ,пт) прыняць; зацьвердзіць; акцэнтаваць.
- acceptable (эксэ,птэбл) прынімальны.
- acceptance (эксэ,птэнс) прыняцьце.
- accessible (эксэ,сібл) асягальны; даступны.
- accession (эксэ,шн) прыбліжэньне; уступ(леньне); прырост.
- accident (э,ксідэнт) здарэньне.
- acclaim, to (эклэй,м) радасна вітаць, прывітаць.
- accommodation - train (экомодэй,шн - трэйн) пасажырскі цягнік.
- accompany, to (эка,мпэні) таварышыць, правесьці.



- accomplish, to (эко,мпліш) выканаць, правесьці.  
 accord, to (эко,рд) сузгодзіць; датарнаваць.  
 accordance (эко,рдэнс) сузгодзьдзе;сугучнасьць.  
 according, to (эко,рдінГ) паводля; у выніку; згодна.  
 abstain, to (эбстэй,н) зьмяшчаць ( у сабе).  
 abstinent (э,бстінэнт) паўстрыманы.  
 accordingly (эко,рднілі) мэтазгодна; пасья.  
 account (экаў,нт) рахунак; данясенне; конта.  
 accountant (экаў,нтэнт) кнігавод, бухгалтар.  
 accrue, to (экру,) дастацца ; зачыніцца; паходзіць.  
 accuracy (экью,рэсі) дакладнасьць; старанасьць.  
 accurate (экьюрэйт) акуратны, старанны; дакладны.  
 accuse, to (экю,э) скажыцца , наракаць.  
 accustom, to (экастэм) прывыкнуць.  
 accustomed (эка,стэмд) прывычаны.  
 achieve, to (эчі,в) вывезьці; вывесцьці; даканаць; асягнуць; выканаць.  
 achievement (эчі,вмэнт) вываз; вывад; дакананьне; асягненне.  
 acknowledge, to (экноў,лідж) узнаць; прызнаць.  
 acknowledgment (экноў,ліджмэнт) прызнаньне; усьведамленьне.  
 acquaint, to (эквэй,нт) запазнацца; падаваць да ведама; агаласіць.  
 acquaintance (эквэй,нтэнс) знаемства; знаемы.  
 acquire, to (эквэй,р) асягнуць; дастаць; вывучыць.  
 acquit, to (экві,т) апраўдаць; палягчыць; разгрузіць.  
 acquisition (эквізі,шн) здабыцьце.  
 acre (эй,кэр) акр (мера плошчы зямлі).  
 across (экро,с) на-крыж; пасярэдзіне.  
 act (экт) чын; дзеянне; закон.  
 act, to (экт) быць чынным; дзеяць; прадстаўляць (выступаць на сцэне).  
 action (экшн) паступак; дзеянне; чын.  
 actor (э,ктор) артысты.  
 actress (э,ктрїс) артыстка.  
 actual (э,ктюэль) фактычны; актуальны; адкрыты.  
 actually (э,ктюлі) цяперашні , сучасны; сяння.  
 acute (экью,т) востры; востра закончаны.  
 adapt, to (эдэ,пт) прымерыць; наладзіць.  
 add, to (эд) дадаць, дакласьці.  
 addition (эді,шн) прырост; дадаваньне; прадмесцьце.  
 address (эдрэ,с) адрас; прамова; пастава.  
 address, to (эдрэ,с) прамаўляць.  
 addressee (эдрэсі,) атрымальнік (лісту).  
 adept (эдэ,пт) дасьведчаны; дзейны; магутны.  
 adequate (э,діквіт) адпаведны ( да меры).

- adherent (эдгі,рэнт) пасьледавацель, староньнік, прыхільнік.  
 adjacent (эджэй,сэнт) сумежны.  
 adjourn, to (эджэ,рн) адкласьці тэрмін.  
 adjust, to (эджа,ст) упарадкаваць; наладзіць.  
 adjustment (эджа́стмэнт) парадак; уладжаньне.  
 administer (эдмі,ністэр) даглядчык, загадчык.  
 administration (эдміністрэй,шн) кіраўніцтва, адміністрацыя.  
 administrative (эдміністрэтів) адміністрацыйны, прыналежны да адміністрацыі.  
 admiration (эдмірэй,шн) захопленне; дзіва.  
 admire, to (эдмай,р) захапляцца; дзівіцца; любавалца.  
 admission (эдмі,шн) дапушчэньне; прыняцьце.  
 admit, to (эдмі,т) дапусьціць; дадаць; згадзіцца.  
 admittance (эдмі,тэнс) дапушчэньне; доступ; права.  
 admonish, to (эдмо,ніш) пераканаць; дакарыць; перасьцерагаць.  
 adopt, to (эдо,пт) адаптаваць, прыняць.  
 adore, to (эдо,р) аддаць чэсьць, славіць; шанавалца; любіць.  
 adult, to (эда,льт) вырасьці; паходзіць.  
 adulterate, to (эда,льтэрэйт) падрабіць.  
 advance, to (эдва,нс) прасунуць; прасоўвалца(наперад).  
 advance (эдва,нс) прасоўваньне (наперад).  
 advantage (эдвántэйдж) карысьць, выгада.  
 adventure (эдвэ,нтшэр) прыгода, здарэньне.  
 adversary (эдвэрсэрі) супраціўнік (-ца); вораг.  
 advertisement (эдвэ,ртісмэнт) агалошаньне ( ў газэце), рэклама; анонс.  
 advertising (эдвэрта́й,зінГ) агалошаньявы, рэкламавы.  
 advertising pillar (пі,лер) слуп для агалошаньяў.  
 advice (эдвай,с) рада; раённе; вестка.  
 advise, to (эдвай,с) ра́дзіць, пара́дзіць, (па)ра́іць; данесьці; падаць (вестку).  
 aerial (э,ріэль) лётніцкі; паветраны; антэна.  
 aeroplane (э,эроплэ́йн) самалёт.  
 afar (эфа,р) далека; здалек.  
 affair (эфэ,р) справа, інтэрас.  
 affect, to (эфэ,кт) мець уплыў; з ахвотаю зрабіць.  
 affirm, to (эфэ,рм) цьвердзіць; засьведчыць.  
 affix, to (эфі,кс) прымацаваць; далучыць.  
 afflict, to (эфлі,кт) аглушыць.  
 afford, to (эфо,рд) даць; пастаўляць (тавар); быць у стане выканаць.  
 afraid (эфрэй,д) (а) пыталны.  
 afraid, to (эфрэй,д) палохацца, баяцца.  
 afresh (эфрэ,ш) нанова.

- after (а,фтэр) пасья; з-заду; тыльны.  
 after all (а,фтэро,ль) на канцы, напасьледак.  
 again (аГэй,н) зноў.  
 against (эГэй,нст) супроць.  
 age (эйдж) век; старасьць.  
 agency (эй,джэнсі) дзейнасьць; агэнтура.  
 aggression (эГрэ,шн) напад, агрэсія.  
 agitate, to (э,джітэйт) парушыць; усхваляваць, -цца.  
 ago (эГоў,) міма; таму назад.  
 agree, to (эГрі,) згадзіцца; умовіцца.  
 agreement (эГрі,мэнт) сузгодзьдзе; умова.  
 ahead (эгэ,д) наперад.  
 aid (эйд) помач, дапамога.  
 aid, to (эйд) памагаць.  
 aim (эйм) мэта.  
 air (эйр) паветра; спазор; міна.  
 Air Force (эйр,форс) паветраныя збройныя сілы.  
 airman (эй,рмэн) лётнік.  
 alien (эй,ліэн) чужы; чужынец.  
 alive (эляй,в) жывы; ажыўлены.  
 all (оль) цэлы; усё; at (эт) - наагул.  
 all at once (ўанс) зьнічэўку.  
 all right (оль райт) усё добра, усё ўпарадку.  
 alliance (эляй,энс) саюз, хаўрус, альянс.  
 allied (эляй,д) саюзны; саюзьнік; хаўрусьнік.  
 allow, to (эляў,) дазволіць; даць.  
 allowance (эляў,энс) дазвол.  
 ally (эляй,) саюзьнік.  
 almost (о,льмост) бадай (-што), блізу.  
 alone (элэ,(ў)н) сам, сама, само; адзін, адна, адно.  
 along (элёнГ) уздоўж.  
 aloud (эляў,д) голасна.  
 already (ольрэ,ді) ужо; гатова.  
 also (о,льсо) гэтаксама, тожа.  
 alter, to (о,льтэр) зьмяніць; перайначыць.  
 alteration (ольтэрэй,шн) зьмена.  
 am (эм) (я) ёсьць.  
 amateur (э,мэтюр) аматар.  
 amaze, to (эмэй,з) наводзіць сумліў.  
 amazing (эмэй,зінГ) які задзіўляе (сабою).  
 ambassador (эмбэ,сэдэр) пасол, амбасадар.  
 ambition (эмбі,шн) гонар, гордасьць; самалюбства.

- ambulance (э,мбюленс) амбулянс, палявы лазарэт.
- amend, to (эмэ,нд) палепшыць, паправіць.
- amiable (эймі,эбль) сяброўскі, прыяцельскі.
- amiss (эмі,с) перакручаны; мыльны, дрэнны, нядобры.
- ammunition (эмюні,шн) амуніцыя.
- among (амо,нГ) паміж; сярод; пад.
- amount (эмаў,нт) сума, колькасць.
- amount, to (эмай,нт) злучыцца.
- ample (эмпль) вялікі; далёкі.
- amplify, to (эмпліфай) расшырыць; пабольшыць.
- amuse, to (эмя,э) забаўляцца; цешыць.
- analyse, to (э,нэляйз) раскласьці (на часткі), аналізаваць.
- ancient (э,ншэнт) старадаўны, старавечны, старажытны.
- and (энд) і.
- anew (энью,) нанова, (і)зноў.
- anger (э,нГэр) гнеў; злосьць.
- angry (э,нГрі) загневаны, злосны, злы, гнеўны.
- ankle (энкль) сыцябло, ладыга.
- appex, to (энэ,кс) прылучыць, далучыць.
- anniversary (энівэ,рсэрі) угодкі, гадаўшчына.
- announce, to (энаў,нс) агаласіць, падаць да ведама.
- announcement (энаў,нсэнт) агалошацьне, паданьне да ведама.
- annoy, to (эной,) дакучаць.
- annual (э,нюэль) гадавы.
- another (эна,Оэр) іншы.
- answer (э,нсэр) адказ.
- anxiety (энГзай,эті) страх, жак.
- anxious (э,нкшэс) турботны; баязьлівы; труслівы.
- any (э,ні) хто-небудзь, які-небудзь.
- anybody (э,нібоді) хто-небудзь, нехта.
- anyone (э,ніўан) хто-небудзь, нехта.
- anyhow (эні,гаў) як-небудзь.
- anywhere (э,ніў(г)эр) (г)дзе-небудзь, скуль-небудзь, куды-небудзь.
- anything (э,ніОінГ) нешта, што-небудзь.
- anyway (э,ніўэй) якім-небудзь спосабам, у кожным выпадку.
- apart (эпа,рт) з боку, на бок.
- apartment (эпа,ртмэнт) пакой.
- apparatus (эпэрэй,тэс) прылада; уладжаньне.
- apparent (эпэ,рэнт) відавочна; спасьцярожны.
- appeal (эпі,ль) заклік.
- appeal, to (эпі,ль) знайсці сугучнасьць.
- appear, to (эпі,р) паказацца, зьявіцца.

- appearance (эпі,рэнс) зьяўленьне; спазор; знадворная старана.  
 appetite (э,пітайт) апэтыт; прагавітасць.  
 applaud, to (эплэ,д) пляскаць рукамі, даваць воплескі.  
 applause (эплэз,) воплескі.  
 apple (эпл) яблыка.  
 application (эплікэй,шн) дадатак; затасаваньне; заява.  
 apply, to (эплай,) затасаваць, занесьці, далучыць.  
 appoint, to (эпо,інт) акрэсьліць; распараджацца; назначыць.  
 appointment (эпо,інтмэнт) назначэньне; мянаваньне.  
 appreciate, to (эпрі,шіэйт) ацаніць.  
 appreciation (эпрішіэй,шн) ацэнка.  
 apprentice (эпрэ,нтіс) хлапец-вучань; чаляднік.  
 approach, to (эпроў,ч) зьбліжыцца.  
 approbate, to (э,пробэйт) выразіць узнаньне; згадзіцца з...; апрабаваць.  
 approbation (апробэй,шн) прызнаньне, згода; апрабата.  
 approve, to (эпру,в) выразіць узнаньне ; згадзіцца з...  
 approval (эпру,вэль) згода; дазвол.  
 April (э,пріль) красавік.  
 argon (эй,прон) хвартух.  
 art (эпт) прыдатны ; прыхільны.  
 arable (э,рэбль) 1. ворны; 2. ральля.  
 archbishop (а,рчібішэп) архіепіскап.  
 architect (а,ркітэкт) будаўнічы, архітэктар.  
 ardent (а,рдэнт) гарачы, пальны, пякучы.  
 area (э,ріэ) плошча.  
 argue, to (а,рГью) дасьледзіць; даказаць.  
 argument (арГьюмэ,нт) доказ, аргумант.  
 arise, to (эрай,э) устаць, падняцца, вынырнуць.  
 arm, to (арм) узброіць.  
 arms (армс) зброя, аружжа.  
 army (а,рмі) армія, войска.  
 around (эраў,нд) навокал.  
 arrangement (эрэй,нджмэнт) умова, паразумленьне.  
 array, to (эрэй,) упарадкаваць, расставіць.  
 arrest, to (эрэ,ст) затрымаць; арыштаваць.  
 arrive, to (эрай,в) прыбыць, прыехаць, асягнуць.  
 arrival (эрай,вэль) прыбыцьце.  
 arrogant (э,роГэнт) араганскі, дзёрскі.  
 art (арт) штука, мастацтва.  
 arterial (арті,ріэль) шлях (спалучэньня).  
 article (а,ртікль) кусок, штука; прадмет; артыкул.  
 artificial (артіфі,шль) штучны; падроблены.

- artillery (арті,лері) артылерыя.
- as (эс) калі; бо; адносна.
- ascend, to ( эссэ,нд) падняцца; улезьці; узыйсьці.
- ash (эш) попел; пасьледкі; ясень.
- ashamed (эшэй,мд) засаромлены, асаромлены.
- aside (эсай,д) на бок.
- ask, to (аск) прасіць; вымагаць; пытаць.
- asleep (эслі,п) сыплючы; to fall - (фоль) -заснуць
- aspect (э,спэкт) спагляд; спазор, від.
- aspire, to (эспай,эр) імкнуцца; жадаць; вымагаць.
- ass (эс) асёл.
- assemble (эсэ,мбледж) зграмаджэньне.
- assault (эсо,льт) атака, штурм.
- assent (эсэ,нт) згода.
- assent, to (эсэ,нт) згадзіцца.
- assert, to (эсэ,рт) цьвердзіць, утрымліваць; бараніць.
- assets (э,сэтс) стан маемасьці.
- assign, to (эсай,н) паказаць, накіраваць, давесьці.
- assist, to (эсі,ст) памагаць, асыставаць.
- assistant (э,сістэнт) памочнік, асыстэнт.
- associate (эсоў,шіэйт) суспольнік, сябра.
- association (эсоўші,эйшн) аб'яднаньне, зьвяз, саюз.
- assume, to (эсью,м) прыняць; пераняць.
- assumption (эса,мпшн) захоп (чужога краю).
- assurance (эшю,эрэнс) абесьпячэньне; запэўненьне.
- assure, to (эшюэ,р) запэўніць; абясьпечыць.
- astonish, to (эсто,ніш) здзівіць; неспадзявана (нешта) зрабіць.
- at (эт) у; да; пры; каля; блізка; на.
- at all (оль) зусім.
- at last (лэст) напасьледак.
- at least (ліст) у меншай меры, хоць-бы.
- atrocitiy (этро,сіті) ганебная справа.
- attach, to (этэ,ч) умацаваць; дадаць.
- attack (этэ,к) атака.
- attack, to (этэ,к) атакаваць.
- attempt (этэ,мпт) спакуса, спакушэньне.
- attempt, to (этэ,мпт) спакушаць.
- attend, to (этэ,нд) правесьці; дагледзець.
- attention (этэ,ншн) увага.
- attest, to (этэ,ст) сьведчыць.
- attitude (э,тітьюд) паводзіны; устаўка; ухіл; трыманьне.
- attentive (этэ,нтів) уважны.

attract, to (этра,кт) прыцягваць; зьвяртаць увагу.  
 attraction (этрэ,кшн) прыцягваньне; сіла прыцягваньня.  
 attribute (э,трібьют) свомасьць, азнака.  
 audacious (одэ,(й)шэс) мужны, адважны.

audience (о,діенс) слухачы, аўдыторыя.  
 augment (оГмэ,нт) памножыць, пабольшыць.  
 August (о,Гэст) жнівень.

aunt (ант) цётка.  
 auspice (о,спіс) папярэджаньне; абарона.  
 auspicious (оспі,шэс) памысны.  
 author (о,Оэр) аўтар; віноўнік.  
 authority (оОо,ріті) аўтарытэт; дагляд; улада; урад.  
 autumn (о,тэм) восень.  
 avail, to (эвэй,ль) быць карысным; карыстаць; памагаць.  
 available (эвэй,лебль) які ёсьць у распараджанні.  
 avarice (э,вэріс) скупасьць.  
 avenue (э,віню) шырокая вуліца, аляя.  
 average (э,вэідж) перакрой; сярэднасьць.  
 aversion (эвэ,ршн) адхіленьне; абрыдласьць.  
 avoid, to (эвой,д) ухіліцца.  
 await, to (эвэй,т) чакаць.  
 awake, to (эўэй,к) разбудзіць.  
 award, to (эўо,рд) даць (у распараджэньне); прызнаць.  
 away (эўэй,) прэч.  
 awful (о,фуль) страшны, жудасны.  
 awkward (о,кўэд) няспрытны; небясьпечны.  
 axe (экс) сакера.  
 axis (э,ксіс) вось.  
 axle (эксль) вось.  
 azure (эй,жэр) блакітны, ажуравы.

## В

babe (бэй,б) (грудное) дзіця.  
 baby (бэй,бі) (грудное) дзіця.  
 bachelor (бэ,чэлер) чаляднік; бакаляр.  
 back (бэк) плечы.  
 back, to (бэк) падперці.  
 backward (бэ,квэрд) назад.  
 bacon (бэй,кон) сала, бэкон.  
 bad (бэд) дрэны.  
 badge (бэдж) знак, прыкмета.

- baggage (бэ,Гідж) багаж, клумкі.  
 bake, to (бэйк) пяхчы.  
 balance (бэ,ленс) раўнавага.  
 bald (больд) голы; бедны.  
 ball (боль) пілка(да гульні).  
 ballot (бэ,лет) картачка да галасаваньня.  
 ban (бэн) выгнаньне; перапалы.  
 band (бэнд) банда, хэўра; капэля.  
 bandage (бэ,ндідж) бандаж, апаска.  
 bang (бэнГ) удыр; біцьцё.  
 bang, to (бэнГ) удырыць; біць.  
 banish, to (бэніш) выгнаць (з краю).  
 bank (бэнк) адкос; бераг; лаўка.  
 banking-house (бэ,нкінГ-гаўс) банк, банкавы дом.  
 bankrupt (бэ,нкрат) банкрут.  
 banquet (бэнквіт) баляваньне, банкет.  
 baptism (бэптізм) хрышчэньне.  
 bar (бар) жэрдка; бома; патрава.  
 bare (бэр) наяўны; голы.  
 barely (бэ,рлі) адкрыты; шчыры; насілу; адно(толькі).  
 bargain (ба,рГін) гандаль, торг.  
 bark (барк) кара.  
 bark, to (барк) абабраць (з лупіны); брахаць.  
 barley (ба,рлі) ячмень.  
 barn (барн) гумно; хлёў.  
 barracks (бэ,рэкс) жаўнерня.  
 barrel (бэ,рэль) бочка; барылка.  
 'barrier (бэ,ріер) перадзел; мяжа; бар'ера.  
 base (бэйс) падстава, апорышча, база.  
 base, to (бэйс) абаснаваць, заклаьці.  
 base-ball (бэй,с-боль) бэйсболь (гульня ў пілку).  
 basin (бэйсн) мядніца.  
 basis (бэй,сіс) апорышча, база.  
 basket (ба,скэт) кош.  
 bat (бэт) забіяка.  
 bat, to (бэт) біць, разьбіць.  
 batsman (бэтмэн) ардынарац (афіцэрскі).  
 bath (баО) купаньне.  
 bathe, to (бэйО) купацца; мыцца.  
 battalion (бэтэ,льен) батальён.  
 battle (бэтль) бітва.  
 battle-ship (бэтль-шіп) баёвы вадаплаў.



- bay (бэй) заліў; бухта; брэх.  
 bawl, to (боўль) раўці.  
 bayonet (бэ,ёніт) штых.  
 bazaар (бэза,р) унівэрсальны магазын.  
 be, to (бі) быць.  
 beach (біч) (морскі) бераг.  
 beak (бік) дзюб; морда; рыла.  
 beakon (бікэн) праежны сьветлавы сыгнал.  
 beam (бім) бэлька, жэрдка; касуль, прамень.  
 beam, to (бім) зіхаець, адбівацца праменьнямі.  
 bean (бін) боб.  
 bear (бэр) мядзьведзь.  
 bear, to ( бэр) несці; зносіць.  
 bearing (бэ,рінГ) паводзіны; захаваньне; суадносіны; заняцьце.  
 bearer (бэ,рэр) насіцель; пераказчык.  
 beast (біст) зьвер, бэстыя.  
 beat, to (біт) біць, сьцёбаць.  
 beautiful (бію,тіфуль) прыгожы, пекны, ладны.  
 beautify, to (бію,тіфай) прыгожа рабіць.  
 beauty (бію,ті) прыгажаства, пекнасьць.  
 because (біко,э) бо.  
 become, to (біка,м) стацца.  
 bed (бэд) ложка, пасьцель.  
 bee (бі) пчала.  
 beech (біч) бук.  
 beef (біф) валовае мяса.  
 beef-steak (біф-штэйк) біфштэк.  
 beer (бір) піва.  
 before (біфо,р) наперадзе, на чале; перад.  
 beg, to (бэГ) прасіць; кленчыць.  
 beggar (бэ,Гэр) жабрак.  
 begin, to (бэГі,н) пачаць.  
 behalf (біга,ф) : on - of у імя...; з прычыны ; дзякуючы...  
 behave, to (бігэй,в) адносіцца да...; абыходзіцца з...  
 behaviour ( бігэ,віэр) паводзіны; паступак; адношаньне.  
 behead, to (бігэ,д) абезгаловіць.  
 behind (бігай,нд) з-заду; назад.  
 behold, to (бігоў,льд) глядзець на...  
 being (бі,інГ) быцьце; існаваньне.  
 believe, to (білі,в) верыць.  
 bell (бэль) звон.  
 belligerent (білі,джэрэнт) стратэг.

- bellow (бэ,лэў) крык; роў.  
 bellow, to (бэ,лэў) крычаць; раўці.  
 belly (бэлі) живот, чэрава.  
 belong, to (білэ,нГ) належаць.  
 belongings (білэ,нГінГс) манаткі, барахло.  
 beloved (біля,вд) любімы, каханы.  
 below (білэў,) унізе, зьнізу, ніжэй; пад.  
 belt (бэльт) пояс.  
 bench (бэнч) лаўка; лава; верштат.  
 bend (бэнд) выгіба, выхіленьне.  
 bend, to (бэнд) выгінаць, сагнуць.  
 beneath (біні,О) унізе, зьнізу, ніжэй; пад.  
 benefit (бэ,ніфіт) дабрадзеяньне; карысьць, выгада.  
 benevolence (бінэ,вэленс) дабрата; зычлівасьць.  
 benzene (бэнзі,н) бэнзына.  
 bereave, to (бірі,в) абрабаваць.  
 beseech, to (бісі,ч) прасіць.  
 beside(s) (бісай,д(с)) апрача таго.  
 besiege, to (бісі,дж) аблягаць (места).  
 best (бэст) лепшы.  
 bet, to (бэт) закладацца.  
 betray, to (бітрэй,) здрадзіць.  
 better (бэ,тэр) ляпей.  
 between (бітүй,н) (па)між, сярод, пасярэдзіне.  
 beverage (бэ,вэрідж) піцьце, напой.  
 beware, to (бівэ,р) высьцерагацца.  
 bewilder, to (біўі,льдэр) зьбіцца з панталыку; блудзіць.  
 beyond (біё,нд) на той старане, на другім боку.  
 Bible (бай,блэ) Біблія, Святое Пісаньне.  
 bicycle (ба,йсікль) веласіпэд, ровар.  
 bid, to (бід) прапанаваць; загадаць.  
 biddings (бі,дінГэ) агалошаньне, запавядзі, запросіны.  
 biff (біф) удыр.  
 big (біГ) вялікі, тоўсты, аграмадны.  
 bill (біль) рахунак; акт; вэксаль.  
 bind, to (байнд) вязаць, злучыць.  
 birch (бэрч) бяроза.  
 bird (бэрд) птушка.  
 birth (бэрО) нараджэньне.  
 biscuit (бі,скіт) сухар, бісквіт.  
 bishop (бі,шоп) япіскап (біскуп).  
 bit (біт) укус;

a - крышку, трохі;

not a - ані ў якім выпадку.

bite (байт) кусаць, укусіць, грызьці, угрызьці.

bitter (бі,тэр) горкі; разгарычаны; разжалены.

black (блек) чорны, цёмны.

blackberry (бле,кбэрі) чарніца; ежавіна.

blackbird (блэ,кбэрд) чорны дрозд.

blame, to (блейм) дакарыць.

blank (бленк) пусты, парожны, адкрыты.

blare, to (блер) дзьмухаць.

blast (бляст) дзьмуханьне, хуханьне.

blaze (блейз) полымя; касуль, прамень.

blaze, to (блейз) палымець.

bleed, to (блід) крывавіцца, пекчы крывёю.

blend, to (бленд) растапіць(жалеза) .

bless, to (блес) багаславіць.

blessed (блесд) багаслаўлены, сьвяты.

blessing (бле,сінГ) багаслаўленьне.

blind (бляйнд) сьляпы.

blind, to (бляйнд) асьляпіць.

bliss (бліс) шчасьце.

blizzard (блізэт) (сьнежная) завея, кудаса.

block, to ( блёк) загарадзіць, блякаваць.

blond (блёнд) светлавалосы.

blood (бляд) кроў.

bloody ( бляді) крываваы; пракляты.

bloom, to (блум) цьвісьці.

blossom (блэ,сэм) цьвет.

blossom, to (блэ,сэм) (рас)цьвісьці.

blot (блёт) пляма.

blow (блёў) удыр.

blow, to (блёў) дзьмухаць, дуць.

blue (блю) блакітны; сіні.

bluff (бляф) ашуканства, зман.

blunder (бляндэр) памылка.

blunder, to (бляндэр) груба памыліцца.

blunt (блянт) тупы; грубы.

blush, to (бляш) чырванець.

board ( борд) дошка; урад; рада.

boast, to (боўст) хваліцца.

boat (боўт) лодка.

body ( бо,ді) корпус(цела), цела.

- boil, to (бойль) кіпець.  
 bold (боўльд) адважны.  
 bomb (бомб) бомба; граната.  
 bombing-plane (бо,мбінГ-плейн) бамбавоз.  
 bond (бонд) том; акуцьце; зьвяз.  
 bone (боўн) косьць, костка.  
 bonfire (бо,нфайэр) сьвятачныя агні.  
 bonus (боў,нэс) прэмія.  
 book (бук) кніга, кніжка; сшыток.  
 book-store (бук-стор) кнігарня.  
 boon (бун) гасьцінец, падарунак.  
 boot (бут) бот.  
 border (бо,рдэр) мяжа, граніца.  
 bore, to (бор) дакучыць, быць дакучлівым.  
 boredom (бо,рдэм) дакука; нудá.  
 borrow, to (бо,роў) пазычыць.  
 bosom (бу,зэм) грудзі; запазуха.  
 boss (бос) спадар.  
 both (боўО) абое, абедзьве.  
 bother, to (бо,Оэр) дакучыць; дрэнчыць.  
 bottle (ботль) бутэлька, пляшка.  
 bottom (бо,тэм) дно; грунт; канец.  
 bound (баўнд) мяжа, граніца.  
 boundless (баў,ндлес) бязмежны.  
 boundary (баў,ндэрі) гранічная лінія.  
 bow (баў) выгіба, загіба; паклон.  
 bow, to (баў) выгінаць,гнуць, сагнуць.  
 bowl (баўль) лупіна; пілка; куля.  
 box (бокс) пушка, скарбонка; скрыня; куфэрак.  
   - on the ear (ір) аплявуха.  
 boy (бой) хлапец; юнак.  
 brace (брэйс) том; капэля; істужка, тасьма.  
 braces (брэй,сэс) шлейкі.  
 bracelet (брэй,сліт) бранзалета.  
 brain (брэйн) мазгі.  
 brake, to (брэйк) тармазіць.  
 branch (бранч) частка; аддзел.  
 brand (брэнд) пажар.  
 brass (брас) руда; (жоўтая) медзь.  
 brave (брэйв) слаўны; добры; адважны.  
 brawl (брэўль) гоман, крык.  
 brawl, to (броўль) уздымаць гоман; крычаць.

- breach (бріч) лом, паламаньне; сварка.  
 bread (брэд) хлеб.  
 break (брэйк) злом; перарыў, перапынак.  
 break, to (брэйк) (з)ламаць; перарваць; спыніць.  
 breast (брэст) грудзі.  
 breath (брэО) дыханьне; хухненьне.  
 breathe, to (бріО) дыхаць.  
 breed (брід) раса, парода.  
 breed, to (брід) вытварыць, (рас)пладзіць.  
 breeding (брі, дінГ) выхаваньне.  
 breeze (бріз) павеў ветру, сьвежы вецярок.  
 brewer (бру,эр) півавар.  
 bribe (брайб) гасьцінец; хабар, падкуп.  
 brick (брік) цэгла; ладны дзяцюк.  
 bride (брайд) нарочная, маладая.  
 bride-groom (брайд-Грум) жаніх, малады.  
 bridge (брідж) мост; брыдж (гульня ў карты).  
 brief (бріф) кароткі.  
 bright (брайт) бліскучы, зіхацісты.  
 brightness (брай,тнэс) бліск, зіянньне, зіхаценньне.  
 brim (брім) бераг, рай, рант.  
 bring, to (брінГ) прынесьці.  
 Britain (брітн) Брытанія, Англія.  
 broad (брод) шырокі; далекі.  
 brook (брук) ручай, паток.  
 brother (бра,Оэр) брат.  
 brother-in-law (бра,зэр-ін-лэў) швагер.  
 brow (браў) брыва; чало, лоб.  
 brown (браўн) бурый, брунаны, каштанавы.  
 bruise, to (бруз) (раз)драбіць.  
 brush (браш) шчотка.  
 brush, to (браш) (а)чысьціць шчоткаю.  
 bubble (бабль) банька; пазыр; ашуканства.  
 buck (бак) казёл.  
 buckle (бакль) пражка.  
 buckle, to (бакль) зашпіліць на пражку.  
 bud (бад) бубля; зародак.  
 budget (ба,джіт) падлік; бюджэт.  
 build, to (більд) (па)будаваць.  
 building (бі,льдінГ) будынак, пабудова, гмах.  
 bulk (бальк) нагружаньне.  
 bull (буль) бык.

- bulldog** (бульдоГ) бульдог.  
**bully, to** (бу,лі) напалохаць, настрашыць.  
**bump** (бамп) удыр.  
**bump, to** (бамп) удырыць.  
**bunch** (банч) саюз, зьвяз; вінаградная галіна; букет.  
**bunch, to** (банч) скласьці (ў некалькі столак).  
**bundle** (бандль) вязка; вузялок; торба.  
**bundle, to** (бандль) укладыць, запакаваць.  
**burden** (бардэн) цяжар, груз, бэраме; крыж.  
**burden, to** (бардэн) узваліць цяжар.  
**burglar** (бэ,рГлер) ламака.  
**burgomaster** (бэ,рГомастэр) галава места, бургомістр.  
**burial** (бэ,ріэль) паховіны.  
**burn, to** (бэрн) гарэць.  
**burst, to** (бэрст) лопнуць, трэснуць; ламаць.  
**bury, to** (бэ,рі) укрываць, утаіць, схаваць.  
**bus** (бас) аўтабус, омнібус.  
**bush** (буш) куст.  
**business** (бі,зніс) інтэрас; справа; гэшэфт; бізніс.  
**busy** (бі,зі) старанны; заняты.  
**but** (бат) але, аднак-(жа), а.  
**butcher** (бу,чэр) разьнік.  
**butter** (батэр) масла.  
**button** (ботн) гузік.  
**butty** (баті) сябра, калегá, таварыш.  
**buy, to** (бай) купіць.  
**by** (бай) у, з; каля, побач, блізка.  
**bystander** (бай,стэндэр) глядзельнік.  
**Babrujsk** (бабруйск) Бабруйск.  
**Bielastok** (беласток) Беласток.  
**Bielaviezskaia Forest** (белавеская форэст) Белавежская пушча.

## С

- cab** (кэб) ізвошчык.  
**cabin** (кэ,бін) хата, хатка; кабіна.  
**cabinet** (кэ,бінэт) кабінэт, пакой для працы, кабінэт міністраў.  
**cable** (кэйбль) кабэль, дрот.  
**cable, to** (кэйбль) пераказаць вестку пры помачы кабля.  
**cab-man** (кэб- мэн) фурман.  
**sackle, to** (кэклъ) кудактаць ; квакаць.  
**caddy** (кэ,ді) гарбатніца.

- cage (кэйдж) клетка.  
 cake (кэйк) салодкі пірог, булка.  
 calaboose (кэ,лебус) вастрог.  
 calamity (кэлей,міті) няшчасьце; нэндза.  
 calculate, to (кэ,лькьюлейт) вылічыць, выкалькуляваць.  
 calendar (кэлі,ндэр) календар.  
 calf (каф) цяля.  
 calibre (кэ,лібэр) калібар.  
 calico (кэ,лікоў) паркаль.  
 call, to (коль) клікаць, зваць.  
 calling (ко,лінг) пакліканьне, прафэсія.  
 calm (кам) 1. ціхі, супакойны; 2. бязветранасьць.  
 camp (кэмп) лягер.  
 campaign (кэмпэ,н) пошод, кампанія.  
 can (кэн) конаўка, збан(ок); гаршчок.  
 can, to (кэн) магчы, быць у стане.  
 cancel (кэнсэль) перачыркнуць, уняважніць.  
 candle (кэндль) святало; свечка.  
 candy (кэнді) лядрына.  
 cane (кэйн) трасьціна; чарот.  
 canister (кэ,ністэр) бляшаная пушка; каністар.  
 cannon (кэ,нэн) гармата.  
 cannot (кэ,ннот): I cannot я не магу.  
 cant (кэнт) ухіл; сансутая мова.  
 canteen (кэнтін) палёвая бутэлька.  
 canvas (кэ,нвэс) канва.  
 cap (кэп) кепка, шапка.  
 capable (кэй,пэбль) здольны.  
 capacity (кэпэ,сіті) засяг; зьмест; здольнасьць.  
 care (кэйп) каўнер; мыс.  
 capital (кэ,пітль) капітал; сталіца.  
 captain (кэ,птін) капітан.  
 captive (кэ,птів) палонны; нявольнік.  
 captivity (кэпті,віті) палон, няволя.  
 capture, to (кэ,пчэр) узяць ў палон; здабыць.  
 car (кар) воз; самаход.  
 caramel (кэ,рэмэль) карамеля, ляндрынка.  
 carcass (ка,ркэс) падла, труп.  
 card (кард) карта.  
 cardiac (ка,рдіэк) сродак на ўзмацненьне сэрца.  
 care (кэр) руцленьне; апека.  
 care, to (кэр) апекавацца, рупіцца.

- career (кэри,р) арэна для спаборніцтва ў бегу.  
 careful (кэ,рфуль) старанны, турботны.  
 careless (кэ,рлес) бястурботны, абыякасны.  
 caretaker (кэ,ртэйкэр) порт'е, швайцар.  
 cargo (ка,ргоў) вадаплаўны ладунак.  
 carpenter (ка,рпэнтэр) сталяр, цесьля.  
 carpet (ка,рпіт) дыван; радзюжка, посьцілка.  
 carriage (кэ,рідж) адпраўка; перавоз; транспарт; трыманьне; перасьцераганьне.  
 carry, to (кэ,рі) везьці, несцьці, весцьці; уздымаць; адправіць.  
 cart (карт) воз.  
 carter (картэр) фурман.  
 cartoon (карту,н) палітычная карыкатура.  
 cartridge (кар,трідж) патрон.  
 case (кэйс) корпус; футляр; выпадак (хваробы).  
 cash (кэш) каса.  
 casino (кэсі,ноў) клуб, заля танцаў, касына.  
 casket (каскэт) скрыначка; труна, дамавіна.  
 cast, to (каст) кінуць.  
 castle (касль) замак, палац.  
 casual (кэ,жуэль) прыпадкавы.  
 casualty (кэ,жуэльті) здарэньне; выпадак (сьмерці).  
 cat (кэт) кот.  
 catch (кэч) злавіць, схваціць; атрымаць; пераняць; выйграць.  
 cater, to (кэ,тэр) заспасабляць харчамі; памагаць у патрэбе.  
 cathedral (кэОі,дрэль) катэдра; катэдральны сабор.  
 cattle (кэтль) быдла.  
 cause (коз) прычына.  
 cause, to (коз) спрычыніць.  
 caution (кошн) асьцярожнасьць.  
 cautious (кошэс) асьцярожны.  
 cavalry (кэ,вэльрі) кавалерыя, коньніца.  
 cave (кэйв) яма; прадоньне; нара.  
 cavern (кэ,вэрн) прадоньне; нара; яма.  
 cease, to (сіс) перастаць, супыніцца.  
 ceiling (сі,лінГ) столь.  
 celebrate, to (сэ,лібрэйт) святаваць; урачыста абыходзіць.  
 celebrity (сіле,бріті) слынасьць, ведамасьць.  
 cell (сэль) камора; камэра; ячэйка.  
 cellar (сэ,лер) піўніца.  
 cement (сімэнт) цэмант.  
 cemetery (сі,мітрі) могілкі.



- sensor** (сэ,нсэр) цэнзар.  
**census** (сэ,нсэс) перапісаньне люднасьці.  
**cent** (сэнт) цэнт.  
**centre** (сэ,нтэр) асяродзьдзе, асяродак; цэнтар.  
**central** (сэ,нтрэль) цэнтральны.  
**century** (сэ,нтшюрі) стагодзьдзе.  
**certain** (сэртн) пэўны; нейкі.  
**certificate** (сэрті,фікіт) пасьведчаньне, атэстат.  
**certificate, to** (сэртіфікіт) даць пасьведчаньне.  
**chain** (чэйн) ланцуг.  
**chair** (чэр) крэсла.  
**chalk** (чок) крэйда.  
**challenge** (чэ,ліндж) вымаганьне; пратэнсыя.  
**challenge, to** (чэ,ліндж) клікаць; паклікаць; выклікаць да тэлефону.  
**chamber** (чэ,ймбер) камора, пакой.  
**champion** (чэ,мпен) змагар; пераможнік; шампіён.  
**chance** (чанс) магчымасьць; шанс.  
**chancellor** (ча,нсэлер) канцлер.  
**change** (чэйндж) дробныя грошы.  
**change, to** (чэйндж) разьмяніць (грошы); выменіць.  
**channel** (чэнль) карыта (ракі); канал.  
**chaos** (кэ,йэс) безладзьдзе; хаос.  
**chapel** (чэп) раскол; ськівіца; хлапец, жэўжык.  
**chapel, to** (чэп) раскалоць.  
**chapel** (чэпль) капліца; царква.  
**chaplain** (чэ,плін) капэлян(вайсковы); сьвятар.  
**chapter** (чэ,птэр) разьдзел.  
**character** (кэ,рэктэр) прыкмета; характар; літара.  
**charge** (чардж) нагрузка; дагляд; атака; напад.  
**charge, to** (чардж) даручыць, вылічыць.  
**charity** (чэ,рпіті) дабрачынасьць.  
**charm** (чарм) раздражлівасьць; чар(оўнасьць).  
**charming** (ча,рмінг) дражлівы.  
**charwoman** (чэрўмэн) прыходняя хатняя дапаможніца.  
**charter** (ча,ртэр) дакумант; грамата; акт.  
**chase** (чэйс) паляваньне; гнаньне.  
**chase, to** (чэйс) паляваць; гнаць; гнацца.  
**chat** (чэт) гутарка; чаўня.  
**chatter, to** (чэ,тэр) чаўняць.  
**cheap** (чіп) танна.  
**to buy cheap** (чіп) танна купіць.  
**cheat** (чіт) ашуканец.

- cheat, to (чіт) ашукаць.  
 check (чэк) перашкода; затрымка; чэк; пераказаньне.  
 check, to (чэк) затрымаць.  
 cheek (чік) сківіца; нагласьць; нахальнасьць.  
 cheer, to (чір) радаваць; голасна радавацца.  
 cheer up (чір ап) вышэй голаву !  
 cheese (чіз) сыр.  
 chemist (кэ,міст) аптэкар.  
 cheque (чэк) квіт.  
 cherish, to (чэ,рiш) далікатна кахаць.  
 cherry (чэрі) вішня.  
 chess (чэс) шахматы.  
 chest (чэст) скрыня.  
 chestnut (чэснат) каштан.  
 chew, to (чу) жаваць.  
 chewing-gum (чу, інГ-Гам) гума да жаванья.  
 chief (чiф) правадыр; галоўна.  
 child (чайльд) дзіця.  
 childlike (ча,йльдляйк) дзіцячы.  
 children (чi,льдрэн) дзеці.  
 childish (чайльдiш) дзіцячы.  
 chill (чiль) мароз; холад.  
 chill, to (чiль) качанець; мерзнуць.  
 chimney (чi,мні) комiн.  
 chimney-sweep(er) (чi,мні - сўіпэр) камiнар.  
 chin (чiн) падбародак.  
 China (чайна) Кiтай.  
 chink (чiнк) раскол.  
 chink, to (чiнк) раскалоць.  
 chip (чiп) трэска; лучына.  
 chips (чiпс) смажаная бульба.  
 chocolate (шокліт) шакалад.  
 choice (чо,із) выбар.  
 choke, to (чоўк) душыць; задыхацца.  
 choose, to (чуз) выбіраць.  
 chop (чоп) парэз; перакрой; кусок мяса.  
 chop, to (чоп) рассекчы.  
 chowder (ча,ўдер) рыбная патрава.  
 Christ (крайст) Хрыстос.  
 chubby (ча,бі) тоўсты; кароткі дамскі парасоль.  
 chuckle (чакль) хіхатаньне.  
 chuckle, to (чакль) хіхатаць.

- chum (чам) сябра, таварыш.  
 church (чэрч) царква.  
 church-yard (чэрч-ярд) могілкі.  
 cider (са,йдер) яблыкавы сідар.  
 cigar (сіГар) цыгара.  
 cigarette (сі,Гарэт) цыгарэта.  
 cinema (сі,нэма) кіна.  
 cipher (са,йфэр) цыфра.  
 circle (сэркль) кола.  
 circle, to (сэркль) закрыць; заперці.  
 circuit (сэ,ркіт) абег; цыркуляцыя; лук; выгіба.  
 circular (сэ,ркюлер) 1. абезнік; 2. у форме кола.  
 circulate, to (сэ,ркюлейт) абегчы.  
 circulation (сэркюле,йшн) абег; цыркуляцыя.  
 circus (сэ,ркэс) цырк; круглы пляц.  
 citation (сітэйшн) пакліканьне (у суд).  
 cite, to (сайт) паклікаць.  
 citizen (сі,тізн) грамадзянін.  
 city (сі,ті) места, горад.  
 civil (сі,віль) грамадзкі; цывільны.  
 civilian (сіві,ліен) цывільная асоба.  
 claim (клеім) вымаганьне.  
 claim, to (клеім) вымагаць.  
 clan (клен) род; клян.  
 clank (кленк) брэнчаньне.  
 clank, to (кленк) брэнчаць.  
 clap (клеп) удыр.  
 clap, to (клеп) удырыць.  
 clash (кlesh) гром; роў.  
 clash, to (кlesh) трашчаць; зьвінець (ланцугамі).  
 clasp (клясп) скоба; прабой.  
 clasp, to (клясп) заперці; ахапіць.  
 class (кляс) кляса; стан.  
 clear (клір) сьветлы, ясны; празрысты.  
 clear, to (клір) праясьніцца; разьясьніць; чысьціць.  
 clearing (клірінг) разладаваньне; прагаліна; разьлічэньне; справаздача.  
 clergy (кле,рджі) духавенства.  
 clerk (клярк) урадовец; пісар.  
 clever (кле,вэр) разумны.  
 click, to (клік) удырыць; стукаць; цік-такаць.  
 client (кляйэнт) кліянтэля.  
 cliff (кліф) скала; падводная скала.

- climax (кляймэкс) кульмінацыйны пункт.  
 climb, to (кляйм) уздрапацца, узьлезьці(на дрэва).  
 cling (клінГ) прычэпіцца.  
 cloak (клёўк) пальто.  
 cloak, to (клёўк) схавать; утаіць.  
 clock (клёк) зvon.  
 clog (клёГ) перашкода; тормаз.  
 clog, to (клёГ) перашкаджаць; абцяжваць.  
 close (клёўз) 1.заканчэньне ; 2.вузкі, цесны, блізкі.  
 close, to (клёўз) закрыць; закончыць.  
 closet (клё,зіт) клязэт.  
 cloth (клёО) сукно.  
 clothes (клёўз) вопратка.  
 clothing (клё,ўОінГ) вопратка.  
 cloud (кляўд) хмара , воблака.  
 cloud, to (кляўд) захмурыцца.  
 club (кляб) клуб.  
 clumsy (кля,мзі) няўмелы, няспрытны.  
 cluster, to (кля,стэр) скурчыцца.  
 clutch (кляч) хапаньне; рукаятка.  
 clutch, to (кляч) схіпіць; брацца за...  
 coal (коўль) вугаль(ле).  
 coarse (корс) грубы; сыры.  
 coast (коўст) морскае ўзьбярэжжа.  
 coat (коўт) сурдуд; верхняя спадніца.  
 cock (кок) певень.  
 cocoa (коўкоу) какао.  
 co-ed (ко,ўэд) вучаніца (коэдукацыйнае школы).  
 coffee (ко,фі) кава.  
 coffin (ко,фін) труна.  
 coil (койль) бытаніца; сумяціца; шпулька.  
 coil, to (койль) наматаць, навіць.  
 coin (коін) манэта.  
 cold (коўльд) 1. халодны; 2. холад.  
 collapse (кэлёпс) заламаньне; катастрофа.  
 collapse, to (кэлёпс) надламацца; заваліцца.  
 collar (ко,лер) каўнер.  
 collect, to (кэлёкт) зьбіраць.  
 college (ко,лідж) вышэйшая школа; унівэрсітэт.  
 collide, to (кэляйд) судырыцца.  
 collision (кэлі,жн) судыраньне; колізія.  
 colonel (кэ,наль) палкоўнік.

- colour (ка,лер) колер; хварба.  
 column (ко,лем) калюмна; шпальта; калёна.  
 comb (коўм) грэбень.  
 comb, to (коўм) часаць.  
 combat (ко,мбэт) бой.  
 combat, to (ко,мбэт) біцца.  
 combination (комбінэ,йшн) сувязь; злучэньне; аб'яднаньне.  
 combine, to (комба,йн) злучыць.  
 come, to (кам) прыходзіць; прыбыць.  
 comfort (ка,мфэт) пацяшэньне, патоля.  
 comfort, to (ка,мфэт) цешыць, пацяшаць, несцьці патолю.  
 comic (ко,мік) сьмешны, пацешны.  
 command (кэма,нд) загад.  
 command, to (кэма,нд) загадваць.  
 commandant (ко,мэндэнт) камандант; галоўнакамандуючы.  
 commence, to (кэмэ,нс) пачаць.  
 comment (комэ,нт) заўвага; крытыка.  
 comment, to (комэ,нт) выясьніць.  
 commerce (ко,мэрс) гандаль.  
 commission (кэмі,шн) даручэньне; камісія.  
 commit, to (кэмі,т) пераказаць; выканаць.  
 common (ко,мэн) агульны; звычайны.  
 commodity (кэмо,діті) тавар.  
 communication (кэмянікэ,йшн) паведамленьне.  
 community (кэмяніті) супольнасьць; зграмаджэньне (рэлігійнае).  
 communicate, to (кэмянікэйт) пераказаць (вестку).  
 compact (кэмпэ,кт) шчыльны; цьвёрды.  
 compact (ко,мпэкт) умова.  
 companion (кэмпэ,нен) сябра; супольнік.  
 company (ка,мпэні) суполка, таварыства.  
 compare, to (кэмпэ,йр) параўнаць.  
 comparison (кэмпэ,різн) параўнаньне.  
 compartment (кэмпэ,тмэнт) перадзел(купе) у вагоне.  
 compensate, to (кэмпэнсэйт) узнагародзіць за....; пакрыць страту.  
 compete, to (кэмпіт) шукаць; дабівацца.  
 competition (кэмпэті,шн) канкурэнцыя; спаборніцтва.  
 complain, to (кэмпле,йн) шкадаваць; аплакваць; абцяжыць.  
 complete (кэмплі,т) поўны; камплетны.  
 complex (ко,мплекс) запутаны; замешаны.  
 complicated (ко,мплікэйтід) запутаны; скамплікаваны.  
 compliment (ко,мплімэнт) паважаньне.  
 comply, to (кэмпля,й) злучыцца; зьвязацца.

- compose, to (кэмпо,ўэ) скласьці.  
 comprise, to (кэмпрайз) заперці; зьмяшчаць (у сабе).  
 compromise, to (ко,мпромайз) параўнаньне.  
 compulsion (кэмпла,льшн) прымус; абавязак.  
 comrade (ко,мрід) сябра, таварыш.  
 conceal, to (кэнсі,ль) укрыць; утаіць.  
 conceit (кэнсіт) абвал; думка; спасьцярога.  
 conceive, to (кэнсі,в) сьцяміць; выдумаць.  
 concentrate, to (ко,нсэнтрэйт) сьцесьніць, сьціснуць, зграмадзіць; скан-  
 цэнтраваць.  
 conception (кэнсэ,пшн) паняцьце; зразуменьне; ідэя.  
 concern (консэ,рн) суадносіны.  
 concern, to (консэ,рн) датычыць.  
 concerning (кэнсэ,рнінґ) які адносіцца да...  
 concert (ко,нсэрт) угода, сузгодзьдзе.  
 concession (кэнсэ,шн) дазвол; канцэсія.  
 conciliate, to (кэнсі,ліэйт) мірыць; яднаць.  
 concise (кэнса,йз) кароткі; абавязкавы; пераконваючы.  
 conclude, to (кэнкля,д) закончыць.  
 conclusion (кэнкля,эн) заканчэньне; канклязія.  
 concord (ко,нкорд) сузгодзьдзе.  
 concur, to (кэнкэ,р) сузгодзіць; адказваць.  
 condemn, to (кэндэ,м) асудзіць; выдаць апінію.  
 condition (кэнді,шн) умовіны.  
 conduct (ко,ндэкт) кіраваньне; трыманьне; перасьцераганьне.  
 conduct, to (кэнда,кт) весьці; кіраваць.  
 confectioner (кэнфэ,кшэнэр) цукернік.  
 confederation (кэнфэдэрэ,йшн) зьвязь; аб'яднаньне.  
 confess, to (кэнфэ,с) прызнацца; пакутаваць.  
 confession (кэнфэ,шн) прызнаньне; вызнаньне; пакута.  
 confidence (ко,нфідэнс) давер.  
 confide, to (кэнфайд) даверыць.  
 confine, to (кэнфайн) абмежаваць.  
 confirm, to (кэнфэ,рм) пацьвярдзіць, сьцьвердзіць.  
 confiscate, to (ко,нфіскэйт) уцягнуць, зацягнуць; сканфіскаваць.  
 conflict (ко,нфлікт) спрэчка; канфлікт.  
 conform, to (кэнфо,рм) сузгодніць; адказваць.  
 confound, to (кэнфаўнд) забытаць.  
 confront, to (кэнфра,нт) супроцьпаставіць.  
 confuse, to (кэнфю,з) забытаць.  
 confusion (кэнфю,эн) блытаніца; паблытаньне.  
 congratulate, to (кэнґрэ,тъяюлейт) павіншаваць; выразіць пажаданьні.

- congress (ко,нГрэс) кангрэс.  
 congruous (ко,нГруэс) аднаведны; датарнаваны.  
 connect, to (кэнэ,кт) злучыць.  
 connection (кэнэ,кшн) сувязь; злучэньне.  
 conquer, to (ко,нкэр) здабыць, перамагчы; паканаць.  
 conquest (ко,нквэст) здабыцьцё.  
 conscience (ко,ншэнс) сумленьне.  
 conscious (ко,ншэс) сьведамы; дасьведчаны.  
 consent (кэнсэ,нт) згода.  
 consequence (ко,нсіквэнс) наступства.  
 consider, to (кэнсі,дэр) разважаць; мець увагу на...  
 consist, to (кэнсі,ст) існаваць; мець; вытрымаць; дасьведчыць; трываць.  
 consolidation (кэнсолідэ,йшн) умацаваньне.  
 conspicuous (кэнспі,кьюэс) выразны; відавочны.  
 constant (ко,нстэнт) сталы; умацаваны; бесперапынны.  
 constitution (кэнстітью,шн) канстытуцыя.  
 construct, to (кэнстра,кт) узьнесьці (будынак); адбудаваць; пабудаваць.  
 consult, to (кэнса,льт) раіць, параіць.  
 consume, to (кэнс'ю,м) зужываць.  
 contact (ко,нтэкт) датыканьне; кантакт.  
 contagion (кэнтэ,йджн) зараза; заражэньне.  
 contain, to (кэнтэ,йн) зьмяшчаць (у сабе).  
 contemporaneous (кэнтэмпэрэ,йн'эс) сучасны.  
 contempt (кэнтэ,мпт) пагарда.  
 contend, to (кэнтэ,нд) сварыцца.  
 content (кэнтэ,нт) здаволены.  
 contents (кэнтэ,нтс) зьмест.  
 contest, to (кэнтэ,ст) біцца ; спрацацца.  
 contest (ко,нтэст) бой.  
 continual (кэнті,н'юэль) бесперапынны.  
 continue, to (кэнті,н'ю) далей весьці (падаваць).  
 contract (ко,нтрэкт) умова, кантракт.  
 contradiction (контрэді,кшн) супярэчаньне; запырэчаньне.  
 contrary (ко,нтрэрі) супроцьлежны; супярэчны.  
 contrast, to (кэнтрэ,ст) супроцьпаставіць.  
 contrast (ко,нтраст) супроцьпастаўленьне; кантраст.  
 contribute, to (кэнтрі,бьют) унесьці; дадаць; спрычыніцца.  
 contribution (кэнтрібью,шн) унясэньне; даданьне.  
 contrivance (кэнтра,йвэнс) вынаход; уладжаньне.  
 control (кэнтро,ўль) дагляд; кантроля.  
 control, to (кэнтро,ўль) даглядаць; кантраляваць.  
 convenience (кэнві,нвенс) выгада; утульнасьць.

- convention** (кэнвэ,ншн) умова; угода; зграмаджэньне.  
**converse, to** (кэнвэ,рс) гутарыць.  
**convert, to** (кэнвэ,рт) навярнуцца (на веру).  
**convey, to** (кэнвэ,й) адаслаць; пераказаць.  
**convict, to** (кэнві,кт) перавесць; перавезьці.  
**convict** (ко,нвікт) праступнік; арыштант.  
**conviction** (кэнві,кшн) асуджаньне; засуджаньне; перакананьне.  
**convince, to** (кэнві,нс) пераканаць; пераканацца.  
**convulsion** (кэнва,льшн) судрыганьне; устрос; канвульсія.  
**cook** (кук) кухар; кухарка.  
**cool** (куль) халодны.  
**cool, to** (куль) ахаладзіць, астудзіць.  
**coolth** (кульО) холад, сьцюжа.  
**coon** (кун) негр, мурын.  
**cooperate, to** (коо,пэрэйт) супрацоўнічаць; уздзеяць.  
**co-ordinate** (коўо,дінэйт) залічыць; сузгоднены.  
**copious** (ко,ўпіэс) багаты; поўны.  
**copper** (ко,пэр) медзь.  
**copy** (ко,пі) адпісаньне; копія.  
**copy, to** (ко,пі) перапісаць; скап'яваць.  
**cord** (корд) вяроўка, канат.  
**cord, to** (корд) зашнураваць.  
**cordial** (ко,рдіаль) сэрдачны; шчыры.  
**cord** (корк) корак.  
**cord, to** (корк) закаркаваць.  
**corn** (корн) збожжа; какаруза.  
**corner** (ко,рнэр) кут; рог.  
**corporation** (корпорэ,йшн) аб'яднаньне, карпарацыя.  
**corpse** (корпс) труп, (мертвае) цела.  
**corps** (кор) корпус; карпарацыя.  
**correct** (кэрэ,кт) дакладны; правідловы.  
**correct, to** (кэрэ,кт) паправіць.  
**correspondent** (коріспо,ндэнт) 1. адпаведны, адказваючы; 2. карэспандэнт.  
**corresponding** (коріспо,ндінГ) адпаведны.  
**corridor** (ко,рідор) (пра)ход.  
**corridor-train** (-трэйн) хуткі цягнік.  
**corrupt** (кора,пт) папсуты.  
**corrupt, to** (кора,пт) псуцца.  
**cost, to** (кост) каштаваць.  
**costume** (ко,стьюм) строй; касьцюм.  
**cosy** (ко,ўзі) утульны; прыемны.



- cottage (ко,тідж) хата.  
 cotton (котн) бавоўна.  
 couch (каўч) софа.  
 couch, to (каўч) класьціся; легчы.  
 council (каўнсьль) рада.  
 cough, to (коф) кашляць.  
 counsel (ка,ўнсэль) нарада; абаронца.  
 count, to (каўнт) рахаваць, лічыць.  
 counter (каўнтэр) супроць, на спатканьне.  
 counterfeit (ка,ўнтэрфіт) насьяладаваць; пераняць; прыкідвацца.  
 counting (ка,ўнтінг) лічэньне, шчытаньне.  
 countrified (кэ,нтріфайд) сельскі, вясковы.  
 country (кэ,нтрі) краіна, зямля; вёска; бацькаўшчына; правінцыя.  
 countryman (кэ,нтрімэн) суродзіч; сялянін.  
 countrywoman (кэнтрыўмэн) суродзічка; сяжанка.  
 courier (ку,рір) кур'ер, адумысны пасыльны.  
 course (ко,орс) цёк, цячэньне, ход ; бег.  
 court (ко,орт) двор.  
 courtly (ко,ортлі) далікатны; элеганцкі.  
 cousin (кэзн) дваюрадны брат.  
 covenant (кэ,вінэнт) кантракт, умова; канвэнт; ліга ; заповіт.  
 covent (ковэнт) манастыр.  
 cover (кэ,вэр) крышка, закрыўка; коўдра.  
 cover, to (кэ,вэр) (за)крыць , прыкрыць, накрыць; схаваць; утаіць.  
 cow (каў) карова.  
 cowboy (ка,ўбой) пастушок, пастух.  
 cow, to (каў) палохаць; уціхамірыць.  
 coward (ка,ўэрд) трус; нікчэмнік.  
 cowardice (ка,ўэрдіс) баязлівасьць, трусьлівасьць.  
 cowardliness (ка,ўэрдлінэс) баязлівасьць, трусьлівасьць.  
 co-work, to (ко-ўо,рк) супрацоўнічаць.  
 co-worker (ко-ўо,ркэр) супрацоўнік.  
 coy (кой) скромны; саромлівы; сустрыманы.  
 crack, to (крэк) (па)трэскацца; лопацца.  
 craft (крафт) спрыт(насьць), здольнасьць, штука.  
 cram, to (крэм) напоўніць, перапоўніць.  
 crash (крэш) трэск.  
 crash, to (крэш) ламаць; разбіць на кукі.  
 cream (крім) сьмятанка.  
 create, to (кріэйт) тварыць.  
 creation (кріэ,йшн) твор; стварэньне.  
 Creator (кріэ,йтор) Тварэц, Бог.

- creature** (крі,чур) стварэнне; падабенства; твар; чалавек, асоба.  
**creed** (крід) веравызнанне; вера; перакананне.  
**creep, to** (кріп) поўзаць; валачыцца.  
**criminal** (крі,мінал) праступны; супроцьзаконны.  
**critic** (крі,тік) крытык, рэцэнзэнт.  
**critic, to** (крі,тік) крытыкаваць.  
**critical** (крі,тікэль) крытычны; вымагальны.  
**criticize, to** (крі,тісайз) крытыкаваць; судзіць; разбіраць.  
**criticism** (крі,тісізм) крытыка(ванне).  
**crook** (крук) загіба, выгінанне.  
**cross** (крос) крыж.  
**cross** (крос) папярэчны; у форме крыжа.  
**crow** (кроў) варона.  
**crowd** (краўд) натоўп; мноства; народ; сход.  
**crowн** (краўн) карона; трон; дзяржава.  
**crowн, to** (краўн) каранавать; нагародзіць.  
**cruel** (кру,эль) люты, сіберны, жорсткі.  
**crash** (крэш) судыранне; трэск.  
**cry, to** (край) крычаць; клікаць.  
**cry** (край) крык; плач; агалошанне.  
**cubic, cubical** (кью,бік, кью,бікэль) кубічны.  
**cultivation** (кэлтвэ,йшн) гаранне; абробка (зямлі); культура(раслін).  
**cup** (кэп) кубак) чаш(к)а, шклянка.  
**curb** (кэб) ланцужок; аброць.  
**cure** (кьюр) лячэнне; лякарства.  
**curious** (кью,ріэс) сваеасаблівы, цікавы.  
**curtain** (кэ,ртін) занавеска ; заслона.  
**curve, to** (кэрв) гнуць, згінаць; выгінаць.  
**custom** (кастэм) звычай; прывычка.  
**customable** (ка,стэмэбль) згодны з звычаем.  
**customer** (кэстэмэр) пакупшчык.  
**cut, to** (кат) рэзаць, кроіць; рассекчы.  
**cut** (кат) кроенне , рэзанне; рассячэнне.  
**cutlet** (ка,тлет) катлет.  
**cutting** (ка,тінГ) рэзанне, кроенне; рассячэнне.

## D

- dab, to** (дэб) пляснуць; сьперці; лавіць вудачкаю рыбу.  
**dabble, to** (дэбль) запыркаць балотам; плюскацца.  
**dabbler** (дэ,блер) брыцька, дылетант.  
**dad, daddy** (дэд, дэ,ді) тата.

- dagger, to (дэ,Гэр) забіць, закалоць кінжалам.  
 dam, to (дэм) запрудзіць, затрымаць ваду гацьцю.  
 dame (дэм) спадарыня, гаспадыня, дама.  
 dampness (дэ,мпнэс) вільгаць, сырасьць.  
 dance, to (дэнс) танцаваць, скакаць.  
 dance (дэнс) танец, скокі.  
 dancing (дэ,нсінГ) танцаваньне; танцавальны.  
 danger (дэ,нджэр) небясьпека, пагроза.  
 dangerous (дэ,нджэрэс) небясьпечны, пагражальны.  
 dare, to (дэр) адважна (з пагардаю сьмерці) наступаць.  
 dark (дарк) цёмны, пануры; цемра, поцемкі.  
 darken, to (даркн) зацемніць.  
 darkness (да,ркнэс) цемра, поцемкі.  
 darling (да,рлінГ) любы, дарагі, каханы, золатца, любка.  
 data (дэ,та) дадзеныя.  
 date (дэт) дата, дзень(месяца, году).  
 daughter (до,тэр) дачка.  
 dawn (доўн) золак; зачаток.  
 dawn, to (доўн) займацца на золак, днець.  
 day (дэй) дзень.  
 deacon (дікн) дзіякан (дыякан).  
 deaconess (ді,кнэс) дыяканіса.  
 dead (дэд) памершы, мёртвы.  
 deaden, to (дэдн) аслабіць; патушыць; заглушыць.  
 deadening (дэ,днінГ) заглушэньне.  
 deadish (дэді,ш) цьмяны, матавы; сумны.  
 deaf (дэф, діф) глухі.  
 deafen, to (дэфн, діфн) аглушыць.  
 deal (діль) частка; колькасьць.  
 deal, to (діль) аддзяліць, (рас)падзяліць.  
 dealing (ді,лінГ) гандаль, торг; гандлёвыя справы.  
 dear (дір) дарагі, мілы, даражэнькі.  
 death (дэО) сьмерць.  
 deathful (дэ,Офуль) сьмяротны.  
 debark, to (діба,рк) выгрузіць; высадзіць (з вадаплаву).  
 debt (дэт) доўг.  
 decant, to (дікэ,нт) пераліць, сцэдзіць.  
 December (дісэ,мбэр) сьнежань.  
 decentralize, to (дісэнтрэля,йз) рассяродзіць, дэцэнтралізаваць.  
 decide, to (діса,йд) пастанавіць, (вы)рашыць; судзіць.  
 decided (дісай,дэд) вырашаны; закончаны.  
 decision (дісі,жн) пастанова, вырашэньне; рашучасьць.

- deck (дэк) паверх вадаплаву, дэк.  
 declamation (дэклемэ,йшн) дэклэмацыя.  
 deed (дід) дзеянне, справа; чын.  
 deedless (дідлес) бяздзейны.  
 deep (дiп) глыбокі; глыбіня, глыбокасьць.  
 deep (дiп) глыбока; вельмі; шмат.  
 deepen, to (дiпн) зглыбіць, паглыбіць; - цца.  
 deepness (дi,пнэс) глыбіня.  
 deer (дiр) красны зьвер; ланя, алень.  
 defeat (дiфi,т) пабіцьцё, разбіцьцё (войска).  
 defect (дiфэ,кт) недахоп, брак.  
 defence (дiфэ,нс) абарона.  
 defenseless (дiфэ,нслес) безабаронны.  
 defenselessness (дiфэ,нслеснэс) безабаронасьць.  
 deficient (дiфi,шэнт) недастатковы; недасканалы.  
 definition (дiфіні,шн) акрэсленьне, дэфініцыя.  
 deform, to (дiфo,рм) абясформіць; сапсаваць.  
 deft (дэфт) прыгожы; слаўны; спрытны.  
 deglutinate, to (дiГльютiнэйт) адклеіць, расклеіць.  
 degree (дiГрi.) ступеня.  
 deity (дi,ітi) Бог; бог; бажаство.  
 delapse, to (дiлe,пс) апусьціцца, выпасьці.  
 delay, to (дiля,й) адкласьці; марудзіць.  
 deliberate, to (дэлiбэйт) каштаваць, смакаваць.  
 delicious (дэлi,шэс) салодкі, прыемны, раскошны.  
 delight, to (дiля,йт) радаваць.  
 delirium (дiлі,рiем) гаворка ў гарачцы; гарачка.  
 deluding (дiлью,дiнГ) ашуканьне, ашуканства.  
 democracy (дiмo,красi) дэмакратыя.  
 democratic, democratical (дэмокрэ,тiк, - эль) дэмакратычны.  
 demon (дi,мон) дэман, чорт.  
 demonstration (дэмонострэ,йшн) доказ; дэманстрацыя.  
 denomination (дiномiнэ,йшн) назоў, імя; дэнамінацыя.  
 dentist (дэ,нтiст) лекар зубных хваробаў, дэнтэсты.  
 deny, to (дiна,й) запырэчыць; ня прызнаць.  
 dependent (дiпэндэнт) падпарадкаваны; падуладны; залежна.  
 depose, to (дiпo,э) асесьці; асядаць.  
 deposit (дiпo,зіт) асад; адстой, уклад(ка).  
 depressed (дiпрэ,ст) нахілены; прыгнечаны.  
 deputy (дэ,пьютi) прадстаўнік, пасол, дэпутаваны.  
 derogation (дэрoГэ,йшн) зламаны, парушэны.  
 describe, to (дiскра,йб) апісаць.

- descry, to (діскра,й) адкрыць; убачыць; прыкмеціць.  
 desert (дэ,зэрт) пустыня, адлюднае месца.  
 design, to (дзіза,йн) абрысаваць; апісаць.  
 designed (дзіза,йнд) спадумны, здагадны, спадзяваны.  
 desire (дзіза,йр) жаданьне, хаценьне.  
 desk (дэск) пульпіт, столік.  
 despair (діспэ,р) адчай, безнадзейнасьць.  
 desperate (дэ,спэрэт) абездзейны, безнадзейны.  
 despot (дэспот) дэспат, тыран.  
 detect, to (дйтэ,кт) адкрыць, выкрыць.  
 determine (дйтэ,рмін) пастанавіць, судзіць; акрэсьліць.  
 detonation (дэтонэ,йшн) выбух, дэтанаваньне.  
 develop, to (дівэ,лэп) разьвіць, разгарнуць.  
 development (дівэ,лэпмэнт) разьвіцьце; выкрыцьце.  
 devil (дэвль) дыявал, чорт, злы дух.  
 devotion (діво,шн) пабожнасьць.  
 devotional (діво,шэнэль) пабожны.  
 dew (дью) раса.  
 diamond (да,амэнд) брыльянт.  
 did (дід) pret. ад to do.  
 die, to (дай) памерці; здохнуць; акачанець.  
 difference (ді,фэрэнс) розьніца.  
 difference, to (ді,фэрэнс) адрозьніць.  
 difficult (ді,фіколт) трудны, цяжкі.  
 difficulty (ді,фікольті) труднасьць, цяжкасьць.  
 dig, to (діГ) капаць.  
 digression (діГрэ,шн) адхіленьне, адступленьне.  
 dine, to (дайн) абедать, палуднаваць.  
 dining (дай,нінГ) палуднаваньне, абеданьне.  
 dinner (ді,нэр) абед, палудзень.  
 dip, to (дip) акунуцца, занурыцца (ў ваду).  
 direct (дipэкт) прасты; беспасярэдні.  
 direct, to (дipэ,кт) кіраваць.  
 director (дipрэ,ктор) кіраўнік, дырэктар.  
 dirty (дэ,рті) брудны, карэлы, запэцканы; засьмечаны.  
 dirty , to (дэ,рті) брудзіць, пэцкаць.  
 disappear, to (діс'эпі,р) шчэзнуць, прапасьці, зьнікнуць.  
 disappearance (діс'эпі,рэнс) шчазаньне, зьніканьне.  
 discernible (дізэ,рнібль) спасьцярожны, відны, прыкметны.  
 discharge (дісча,рдж) разгружаньне.  
 discharge, to (дісча,рдж) выгрузіць, разгрузіць.  
 dischurch, to (дісчэ,рч) пазбавіць (лішыць) права называцца царквою.

- disciple (дісса,йпль) вучань, гадунец.  
 disciple, to (дісса,йпль) вучыць; выхаваць, узагадаваць.  
 discipline (ді,сіплін) дысцыпліна, правіла, парадак.  
 discomfort, to (діскэ,мфэрт) трывожыць, засмуціць.  
 discord (ді,скорд) нязгода, разладэздзе, сварка.  
 discover, to (діскэ,вэр) раскрыць, адкрыць.  
 discussion (діскэ,шн) агаворка, дыскусся.  
 disesteem (дісэсті,м) непашана; зьнявага.  
 disgrace, to (дісГрэ,с) абясчэсьціць, асароміць; панізіць.  
 disgrace (дісГрэ,с) абясчэшчаньне, асаромленьне, паніжэньне.  
 dish (діш) патрава; пасуда.  
 dishonor, dishonour (дізо,нэр) ганьба, сорам, абясчэшчаньне.  
 dismissal (дісмі,шн) звальненьне.  
 disorder, to (дісо,рдэр) давесьці да бязладэздзя.  
 displace (діспле,йс) перастанавіць; перамясьціць, забраць (зьняць) з  
 месца  
 distance (ді,стэнс) адлегласьць.  
 distaste (дістэ,ст) агіда; нездаволеньне.  
 distribute, to (дістрі,бьют) раздаць, раздзяліць, аддзяліць.  
 ditch (діч) роў, канава.  
 do, to (ду) (з)рабіць, выканаць; тварыць.  
 do (ду) гоман, крык, гвалт.  
 doctor (до,ктэр) лекар, доктар.  
 doctrine (до,ктрін) веда, навука.  
 doe (до) ланя.  
 dog (доГ) сабака.  
 dogma (до,Гма) дагмат; навука.  
 dogmatic (доГмэ,тік) дагматычны.  
 dogmatical (доГмэ,тікаль) дагматычны.  
 doing (ду,інГ) чыненьне; дакананьне; чын.  
 doll (доль) лялька.  
 doom (дум) прысуд; абвінавачаньне.  
 door (дор) дзверы.  
 dor (дор) чмель, труцень.  
 dose (дос) доза, порцыя; колькасьць.  
 double (дэбль) падвойны.  
 down (даўн) уніз, унізе; у.  
 drag, to (дрэГ) цягнуць, валакчы.  
 drama (дра,ма, дрэ,ма) драма ; драматычны твор.  
 draw, to (дро) цягнуць, валакчы.  
 dread (дрэд) жудасны, страшны, жажлівы; грозны.  
 dreadful (дрэ,дфуль) жудасны, страшны, жажлівы, грозны.

- dream (дрім) сон; лятученьне.  
 dreamer (дрі,мэр) той, хто сніць (або мроіць).  
 dreaming (дрі,мінГ) сон, лятученьне, мроя.  
 dress (дрэс) вопратка; строй.  
 dress, to (дрэс) апранаць, адзець.  
 drill, to (дріль) (пра)свідраваць.  
 drink, to (дрінк) (вы)піць, надпіць.  
 drink (дрінк) піцьцё.  
 drive, to (драйв) весьці, кіраваць.  
 drop (дроп) капля.  
 drop, to (дроп) капаць.  
 drum (дрэм) барабан.  
 drummer (дрэ,мэр) барабаншчык.  
 dry (драй) сухі.  
 duck (дак) качка.  
 dumb (дам) нямы, безгалосны.  
 dun (дан) дакучлівы.  
 duration (дьюрэ,йшн) час, працяг (бег) часу.  
 dust (даст) пыл; прах.  
 dust, to (даст) (вы)чысціць ад пылу.  
 dutiful (дью,тіфуль) паслухмяны.  
 dutifulness (дью,тіфульнэс) паслухмянасьць.  
 duty (дью,ті) абавязак.  
 dwarf (дўорф) карузьлік.  
 dwell, to (дўэль) жыць, кватаравацца; знаходзіцца.  
 dwine, to (дўайн) слабнуць, чахнуць, сохнуць, вянуць.  
 dying (да,йінГ) паміраньне, сьмерць, канец.  
 dynamic (дайнэ,мік, дінэ,мік) дынамічны.  
 dynasty (дайнэ,сті, дінэ,сті) дынастыя, пакаленьне, род.

## Е

- each (іч) кажны, усякі.  
 eagle (іГль) арол.  
 ear (ір) вуха; слух.  
 earing (і,рінГ) гараньне, апрацоўка зямлі.  
 early (э,рлі) раньні, перадчасны, хуткасьпелы.  
 earnestly (э,рнэстлі) старанна, уважна, паважна; горача.  
 earth (эрО) зямля, ралья; зямная куля, сьвет.  
 earthen (эрОн) зямны, земляны, гліняны.  
 earthly (э,рОлі) зямны; сьвецкі.  
 ease, to (із) аблягчыць; супакоіць; асвабадзіць.

- easily (i,зілі) лёгка; выгадна; супакойна.  
 east (іст) усход; усходні.  
 Easter (і,стэр) Вялікдзень.  
 easy (i,зі) лёгка; выгадны.  
 eat, to (іт) есьці; харчавацца.  
 eatable (і,тэбль) прыдатны да ежы.  
 eating (і,тінГ) яда.  
 ecclesiastic (экклізіэ,стік) царкоўны, духоўны.  
 echo (э,ко) рэха.  
 economic (іконо,мік) эканамічны, гаспадарчы.  
 economy (іко,номі) эканомія; ашчаднасьць.  
 ecstasy (э,ктэсі) захопленне, экстаза.  
 edit, to (э,діт) выдаць (кнігу).  
 edition (іді,шн) выданьне.  
 editor (э,дітэр) выдавец, рэдактар.  
 editorial (эдіто,ріэль) выдавецкі, рэдактарскі.  
 editorship (эді,торшіп) выдавецтва, рэдактарства.  
 education (эдыюкэ,йшн) выхаваньне, асьвета.  
 educational (эдыюкэ,йшэнэль) выхавальны, асьветавы.  
 eel (іль) вугор.  
 effect (эфэ,кт) дзеянне; паслядоўнасьць; вынік, рэзультат.  
 effort (э,фэрт) натуга, напружаньне; старанасьць.  
 egg (эГ) яйцо.  
 egg, to (эГ) пабудзіць, падбухтарыць, падгаварыць.  
 egoism (і,Гоізм) самалюбства, эгоізм.  
 egoistic (і,Гоістік) самалюбны, эгаістычны.  
 eight (эйт) восем.  
 eighteen (э,йтін) восемнаццаць.  
 eightieth (э,йтiО) восемдзiesiąты.  
 eighty (э,йтi) восемдзiesiąт.  
 elastic (іле,стік) пругкі, элястычны.  
 eldership (э,льдэршіп) старшынства; тытул.  
 eldest (э,льдэст) старшы.  
 elect (іле,кт) выбраны.  
 elect, to (іле,кт) выбіраць.  
 electric (іле,ктрік) электрычны.  
 electricity (іліктрі,сіті) электрычнасьць.  
 electrification (іліктрiфікэ,йшн) электрызацыя; электрыфікацыя.  
 electrify, to (іле,ктрiфай) электрызаваць.  
 elementary (элімэ,нтэрі) просты; аснаўны; элементарны.  
 elephant (э,ліфэнт) слон.  
 elevate, to (э,лівэйт) падымаць; узвышаць, павышаць.



- emancipation (імэнсіпэ,йшн) асвабаджэньне.  
 embalm, to (эмба,м) бальзамаваць.  
 embalment (эмба,мэнт) бальзамаваньне.  
 embarrass, to (эмбэ,рэс) мяшаць, замінаць.  
 embassy (эмбэсі) пасольства, амбасада.  
 emblem (эмблем) эмблема.  
 emigrant (э,міГрэнт) эмігрант, перасяленец.  
 eminent (э,мінэнт) высокі, асаблівы.  
 emission (імі,шн) выданьне, выпушчаньне; распаўсюджваньне.  
 emit, to (імі,т) выдаць; выпусьціць, распаўсюдзіць.  
 émpire (э,мпайр) улада, магутнасьць; імперыя.  
 employ, to (эмплэ,й) даць працу; выкарыстаць.  
 employer (эмплэ,йэр) працадаўца; гаспадар.  
 empty, to (э,мпті) апаражніць, пусьцець, апусьцець.  
 empty (э,мпті) пусты, парожны.  
 emptying (э,мптінГ) апаражненьне.  
 encounter (энка,ўнтэр) спатычка, спрэчка.  
 end (энд) канец, заканчэньне.  
 end, to (энд) (за)кончыць, давесьці да канца.  
 endeavor (эндэ,вэр) натуга, высілак.  
 endless (э,ндлес) бясконцы, бямежны; вечны.  
 endlessness (э,ндлеснэс) бесканечнасьць, бяэмежнасьць.  
 endlong (э,ндлёнГ) проста, уздоўж  
 endure (эндю,р) перанесьці, зьнесці, (пера)цярпець.  
 enemy (э,німі) вораг.  
 energetic (энэрджэ,тік) энэргічны, дзейны.  
 enforce, to (энфо,рс) дадаваць сілы, падмацаваць.  
 engine (э,нджін) машына; прылада; інструмант.  
 engineer (энджні,р) інжынер.  
 engineering (энджні,рінГ) інжынерства.  
 England (і,нГленд) Англія.  
 English (і,нГліш) ангельскі, англіійскі.  
 enjoy, to (энджо,й) задавольвацца, карыстацца; цешыцца.  
 enmity (э,нміті) варожасьць; злосьць.  
 enter, to (э,нтэр) увайсці, увесці.  
 entire (энта,йр) цэлы, поўны.  
 entry (э,нтрі) уваход, уступленьне.  
 episode (э,пісод) здарэньне, эпізод.  
 epoch (э,пок) эпоха.  
 equipment (ікуі,пмэнт) заспасабленьне.  
 equivalence (ікуі,вэленс) роўнацэннасьць, роўнаважнасьць,  
 зраўнаважаньне.

- equivalent (ікуі,вэлент) роўнаважны; роўны.  
 era (і,ра) эра.  
 erect, to (ірэ,кт) (па)будаваць, узьнесьці.  
 escaping (эскэ,йпінГ) уцяканьне, пабег, уцёкі.  
 essay (э,сэй) спроба.  
 essential (эсэ,ншэль) істотны, сутны, свомы.  
 establishment (эстэ,блшмэнт) абаснаваньне, залажэньне, установа.  
 ethic (э,Оік) этычны.  
 European (юропі,эн) эўрапейскі.  
 evangel (івэ,нджэль) Эвангелье.  
 evangelic (івэнджэ,лік) эвангельскі.  
 evangelist (івэ,нджэліст) эвангелісты.  
 evangelization (івэнджэлізэ,йпін) эвангелізацыя.  
 evanishment (івэ,нішмэнт) зьніканьне, зьніканьне.  
 evaporate, to (івэ,порэйт) выйсьці параю, выпарыцца; выдыхнуцца.  
 even (івн) нават; роўна.  
 evening (і,внінГ) вечар.  
 evenly (і,вэнтлі) роўна, гладка.  
 ever (э,вэр) заўсёды.  
 everlasting (эвэрлястінГ) вечны; несьмяротны.  
 every (э,вэрі) кожны, усякі.  
 everyday (э,верідэй) штодзённы; штодзённа.  
 everything (э,вэріОінГ) усё.  
 everyway (э,вэріўэй) у кожным выпадку.  
 everywhere (э,вэріўэр) усюды.  
 evidence (э,відэнс) выразна даказаць, сьведчыць.  
 evil (іваль) злы, дрэнны.  
 exact (эГзэ,кт) дакладны, акуратны.  
 exactly (эГзэ,ктлі) дакладна.  
 exalt, to (экэо,лт) узьняць, наднесьці.  
 examination (эГзэмінэ,йпін) экзамін, іспыт.  
 examine, to (эГзэ,мін) экзамінаваць, іспытаць.  
 except (эксепт) апроча.  
 exception (эксэ,пшн) вынятак.  
 exchange (эксчэ,йндж) мена; разьмена; біржа.  
 exchange, to мянаць (грошы).  
 exclaim, to (экскле,йм) клікаць, крычаць.  
 exclamation (экскле,ймэ,йпін) ускрыкваньне, крык; знак клічу.  
 excuse (экскю,з) выбачэньне, прабачэньне.  
 excuse, to (экскю,з) прасіць выбачэньня, выбачыць.  
 execution (экзیکю,шн) выкананьне.  
 exercise (э,ксэрсайз) практыкаваньне; навука, задача.

exercise, to (экспэ,сэ) практыкавацца, рабіць лекцыі; вучыцца.  
 exhibition (экспібі,шн) выстаўленьне, паказаньне.  
 expend, to (экспэ,нд) траціць, выдаць(грошы).  
 expenseless (экспэ,нслэс) бяз выдаткаў, дзяшовы, танны.  
 expire, to (экспа,йр) выдыхаць; выдаць, аддаць, намерці.

## F

fable (фэбл) казка, басня.  
 fabric (фэ,брік) фабрыка, уладжаньне.  
 fabricate, to (фэ,брікэйт) вырабіць, тварыць, фабрыкаваць, будаваць.  
 face (фэйс) твар; від, спазор.  
 fact (фэкт) рэчаістасьць, факт.  
 factious (фэ,кшэс) бунтарны.  
 faculty (фэ,кэльті) здольнасьць, таленавітасьць; прывілегія; факультэт.  
 fading (фэ,дінГ) (за)вяласць; заніканьне.  
 failure (фэ,льюр) недахоп; адсутнасьць.  
 fair (фэр) прыгожы, пекны; чысты, ясны; прыгожа; проста; чыста.  
 faith (фэйО) вера.  
 faithful (фэ,йОфуль) поўны веры; верны, чэсны.  
 faithfulness (фэй,Офульнэс) вернасьць; праўда.  
 faithless (фэ,йОлес) няверны, бязбожны; бяз веры.  
 fall (фоль) упадак, паданьне.  
 fall, to (фоль) падаць, упасьці.  
 falling (фо,лінГ) паданьне, упадак.  
 falser (фо,льсэр) ашуканец.  
 familiar (фэмі,льер) сямейны, хатні; блізкі.  
 fanaticism (фэнэ,тісізм) фанатызм.  
 fancy, to (фэ,нсі) лятуценець; мроіць, прадстаўляць сабе.  
 far (фар) далёка; вельмі; шмат; далёкі; адлеглы.  
 farm (фарм) сельская гаспадарка, фэрма.  
 farrow (фэ,рроў) парася.  
 farther (фа,рОэр) далей; апрача таго; пасья.  
 fashion, to (фэшн) апрацаваць, абрабіць.  
 fast, to (фаст) пасьціць.  
 fast (фаст) пост.  
 father (фа,Оэр) бацька, тата, айцец, ацц.  
 fatty (фэ,ті) тлусты, пакрыты тлушчам, тоўшчам.  
 favor (фэ,йвор) зычлівасьць; міласць; знак.  
 fawn, to (фон) віляць хвостом.  
 fear, to (фір) баяцца, палохацца.  
 fearlessness (фі,рлэснэс) бясстрашнасьць.

- feather (фэ,Оэр) пяро; упрыгожаньне.  
 February (фэ,бруэрі) люты.  
 federal (фэ,дэраль) саюзнаы, фэдэральны.  
 federation (фэдэрэ,йшн) саюз, умова, фэдэрацыя.  
 feed, to (фід) карміць, харчаваць.  
 fellow (фэ,лэў) сябра, калега, таварыш.  
 fellowly (фэлэўлі) па-сяброўску.  
 fen (фэн) балота, гразь.  
 festival (фэ,стівэль) сьвята, урачыстасьць; фэсціваль.  
 fetch, to (фэч) паслаць (па каго), пайсці (па каго).  
 few (фію) некалькі, трохі, ня шмат.  
 field (фільд) поле; луг; раўніна.  
 fierce (фірс) злосны, разьёшаны.  
 fifteen (фі,фтін) пятнаццаць.  
 fifteenth (фі,фтінО) пятнаццаты.  
 fifth (фіфО) пяты; пятая частка.  
 fiftieth (фі,фтіэО) пяцідзiesiąты.  
 fifty (фі,фті) пяцьдзiesiąт.  
 fight, to (файт) ваяваць, біцца.  
 figure (фі,Гьюр) від, спазор; твар, воблік; фігура.  
 film (фільм) перапонка, блона; фільм.  
 finale (фіна,ль) канец, фінал.  
 find, to (файнд) знайсці.  
 fine (файн) прыгожы, пекны.  
 finely (фай,нлі) добра; далікатна.  
 finger (фі,нГэр) палец.  
 finish (фі,ніш) канец, фініш.  
 fire (файр) агонь, пажар; полыме.  
 firm (фэрм) цьвярдды, моцны; шчыльны.  
 first (фэрст) першы; папярэдні.  
 fish (фіш) рыба.  
 fist (фіст) кулак.  
 five (файв) пяць; пяцера.  
 fix, to (фікс) умацаваць, устанавіць; абаснаваць, залажыць.  
 flag (флеГ) сыцяг, фляга.  
 flat (флет) плоскі, гладкі, роўны.  
 flea (флі) блаха, скачка.  
 fleck, to (флек) пляміць; накрапляць.  
 flee, to (флі) бегчы; радавацца.  
 fleet (фліт) флёта.  
 flesh (флеш) мяса; цела.  
 flight (фляйт) бег; уцёкі.

- float, to (флёт) плысьці, насіцца па вадзе.  
 flock (флэк) стада, гурт.  
 flog, to (флэГ) секчы, сьцёбаць (бізуном).  
 flour (фляўр) мука.  
 flourish (флэ,ріш) цвьісьці.  
 flow (флэў) цэк; струмень; прыліў.  
 flower (фля,ўэр) кветка; цьвет.  
 flush (флэш) хуткі даплыў (вады) ; прыліў; поўны жыцьця; сьвежы;  
 багаты.  
 fly (фляй) муха.  
 fly, to (фляй) лётаць, ляцець.  
 foe (фо) вораг.  
 fog (фоГ) імгла.  
 foggy (фо,Гі) імглісты.  
 fold, to (фольд) загнаць( авечкі).  
 follow, to (фо,лэў) сьледаваць за..., ісьці за....  
 food (фуд) яда, харчы; корм.  
 foodless (фу,длес) беспажыўны, бясплодны.  
 fool (фуль) дурань, глупы.  
 foot (фут) нага, ножка.  
 footless (фу,тлес) бязногі.  
 for (фор) для, лзеля, паводля, з прычыны, затым; бо.  
 foramen (форэ,мэн) дзірка, шчыліна; адкрыцьцё.  
 forbearance (форбэ,рэнс) паўстрыманасьць, устрымка.  
 force (форс) сіла,моц; гвалт.  
 ford (форд) брод; хваля.  
 fore (фор) прэрдні, перадавы; папярэдні.  
 foreign (фо,рін) замежны, чужаземны, чужы.  
 foreman (фо,рмэн) старшыня, галава.  
 forest (фо,рэст) пушча, лес.  
 forge (фордж) кавалда; горн; кузня.  
 fork (форк) вілы, сахар; відэлец.  
 form (форм) від, спазор; форма.  
 formal (фо,рмэль) дакладны; форменны; фармальны.  
 former (фо,рмэр) папярэдні, (да)нядаўны; першы.  
 fort (форт) крэпасць, умацаваньне, форт.  
 forth (форО) наперад; далей.  
 fortnight (фор,ртнайт) два тыдні.  
 fortune (фо,рчюн) лёс, прыпадкаваньне; шчасьце.  
 forty (фо,рті) сорок.  
 forum (фо,рэм) форум, пляц.  
 forward(s) (фо,рўэд(с)) наперад.

**foul** (фаўль) брудны, ванючы, (з)гнілы.  
**four** (фор) чатыры.  
**fox** (фокс) ліса.  
**frank** (фрэнк) шчыры, адкрыты.  
**fraternity** (фрэтэ,рніті) брацтва, братэрства.  
**fray** (фрэй) сварка, гоман.  
**free, to** (фрї) асвабодзіць, пусьціць на волю.  
**free** (фрї) вольны, на волі, свабодны.  
**freedom** (фрї,дэм) воля, вольнасьць, свабода.  
**freely** (фрї,лі) вольна, свабодна.  
**French** (фрэнч) французскі.  
**fresh** (фрэш) сьвежы.  
**friend** (фрэнд) сябра, калега, прыяцель, таварыш.  
**fright, to** (фрайт) палохаць, страшыць.  
**fro** (фро) назад.  
**frog** (фроГ) жаба, скакун.  
**front, to** (фронт) спаткаць; стануць тварам у твар.  
**frost** (фрост) мароз.  
**fruit** (фрут) плод, агародніна, фрукт.  
**fuel** (фью,эль) апал, дровы.  
**full** (фуль) поўны, напоўнены, напханы.  
**full** (фуль) паўната, поўнасьць; дасканаласьць.  
**fume** (фьюм) дым, копаць; курава.  
**fund** (фэнд) фонд, капітал, запас грошай.  
**funeral** (фьюні,ріэль) хаўтурны, жалобны.  
**furniture** (фэ,рнічюр) мэбля, хатняе прыладзьдзе.  
**furrow** (фэ,роў) баразна; змаршчына; хвалда.  
**future** (фью,чур) будучыня, прышласьць; будучы, прышлы.  
**futurity** (фьючю,рїті) будучыня, прышласьць.

## G

**gable** (Гэбль) чаўпня.  
**gage** (Гэйдж) заклад, застава.  
**gain** (Гэн) даход; выйграньне; выгада.  
**gain, to** (Гэн) выйграць; здабыць; атрымаць.  
**gale** (Гэль) лёгкі вецер, падэьмух ветру; сільны вецер.  
**galley** (Гэ,лі) галера; ссылка, сасланьне на цяжкія работы.  
**gallows** (Гэ,лес) шыбяніца.  
**game** (Гэйм) гульня, забава.  
**game, to** гуляць, забаўляцца.  
**gang** (ГэнГ) натоўп хэўра; гурба; куча.

- gaol (джэль) васторг, вязьніца.  
 gare, to (Гэйи) зываць, пазяхаць.  
 garment (Гармэнт) вопратка.  
 garnishment (Гарнішмэнт) упрыгожаньне; строй.  
 garrison (Гэ,рісн) гарнізон.  
 gas (Гэс) газ.  
 gate (Гэйт) брама, вароты; дзьверы.  
 gather, to (Га,Оэр) зьбіраць, набіраць.  
 gather (Га,Оэр) зьбіраньне, зборка.  
 gathering (Га,ОэрінГ) зьбіраньне, зборка.  
 gearing (ГірінГ) збура; пераказнае ўладжаньне.  
 gelatine (джэ,летін) жэлятына, студніна.  
 gendarme (жэнда,рм) жандарм.  
 general (джэ,нэрэль) агульны; грамадзкі; гэнэральны.  
 generalissimo (джэнэралі,сімо) гэнэралісімус.  
 generally (джэ,нэрэлі) наагул, звычайна.  
 generation (джэнэрэ,йшн) нараджэньне; запачаткаваньне; гэнэрацыя.  
 generosity (джэнэро,сіті) шляхэтнасьць, чэснасьць.  
 gentle (джэнтль) шляхэтны, чэсны; выхаваны; далікатны.  
 gentleman (джэ,нтльмэн) шляхэтны (выхаваны) чалавек; спадар,  
 джэнтльмэн.  
 gentry (джэ,нтрі) адукаваныя і добра выхаваныя людзі.  
 geographic (джіоГрэ,фік) гэаграфічны.  
 geology (джіо,лёджі) гэалёгія.  
 geometry (джіо,мітрі) гэомэтрыя.  
 germ (джэрм) завязь, пачатак; зародак.  
 German (джэ,рмэн) немец; нямецкі.  
 Germanic (джэрмэ,нік) гэрманскі, нямецкі.  
 get, to (Гэт) атрымаць, здабыць, дастаць, асягнуць.  
 ghost (Гост) дух; душа; здань.  
 giant (джа,йэнт) волат.  
 gift, to (Гіфт) надарыць, падараваць.  
 giraffe (джірэ,ф) жырафа.  
 give, to (Гів) даць, даваць, аддаць.  
 giving (ГівінГ) даваньне, дар.  
 glad (Глед) рады, вясёлы, здаволены.  
 gladness (Гледнэс) здаволеньне, радасьць.  
 glance (Гленс) бліск, глянс; прамень; касуль.  
 glass (Глес) шкло;шклянка; чарка.  
 gleam (Глім) прамень, касуль; сьвятло.  
 gleaming (Глі,мінГ) сьвятло; прамень, касуль.  
 gloom (Глюм) цемра.

- glorify, to (Глѣріфай) славіць, аддаць пашану (чэсьць).
- glorious (Глѣ,ріэс) слаўны, ведамы.
- glory (Глѣ,рі) слава, пашана, чэсьць.
- glorying (Глѣ,ріінГ) адданьне пашаны (чэсьці), праслаўленьне.
- glow (Глѣў) жар, распаленасьць.
- go, to (Го) ісьці, хадзіць, ехаць.
- go (Го) ход (хада) , бег.
- goal (Голь) мэта, мяжа.
- goat (Гот) казёл, каза.
- God (Гад) Бог; god бо́г.
- godfather (Га́дфаОэр) хрышчоны бацька, кум.
- godhead (Га́дГэд) боскасьць, бажаство.
- godless (Га,длес) бязбожны.
- godliness (Га,длі́нэс) пабожнасьць.
- godly (Га,длі) пабожны.
- godmother (Га,дмоОэр) хрышчоная маці, кума.
- godsmith (Га,дсміО) чалавек, які вырабляе балванаў.
- going (Го,інГ) хаджэньне, ход (хада).
- gold (Гольд) золата.
- golden (Го,льдн) залаты, залацісты.
- goldsmith (Го,льдсміО) залатар.
- good (Гуд) добры; добра, балазе; дабро, карысьць; памыснасьць.
- godness (Гу,днэс) дабрыйна; карысьць.
- goose (Гус) гусь.
- gorge (Гордж) горла; волье.
- gospel (Го,спэль) Эвангелье; эвангельскі.
- government (Гэ,вэрнмэ́нт) урад, кіраўніцтва; панаваньне.
- governmental (Гэвэрнмэ,нталь) урадавы.
- grace (Грэйс) ласка; дараваньне; міласць, міласэрдыдзе.
- graceful (Грэ,йсфуль) прыемны, ласкавы; элеганцкі.
- gracefully (Грэ,йсфулі) прыемна, ласкава.
- graceless (Грэ,йслес) няпрыемны.
- gracious (Грэ,йшэс) ласкавы; міласэрдны; літасьцівы; далікатны.
- grain (Грэй́н) зярно, збожжа; семя.
- grammar (Грэ,мэр) граматыка.
- gramophone (Грэ,мофон) грамафон.
- grand (Гранд) аграмадны, вялікі.
- grandfather (Грэ,ндфаОэр) дзед.
- grandmother (Грэ,ндмоОэр) ба́ба.
- grape (Грэйп) вінаград, вінаградная лаза.
- grass, to (Грас) пасьвіць.
- grass (Грас) трава.



- gratuity (Грэтью,іті) дар, ахвяра; узнагарода.  
 gratulation (Грэтьюле,йшн) павіншаваньне, прывітаньне.  
 grave (Грэйв) магіла.  
 gray (Грэй) шэры, сівы.  
 graze, to (Грэйз) пасьвіць, карміць (жывёлу).  
 Great Lithuanian White Russian State (Грэт літуэ,ніэн гўа,йт ра,шіэн стэйт) Вялікае Літоўска-Беларускае Княжства.  
 greediness (Грі,дінэс) прагавітасьць.  
 greedy (Грі,ді) прагавіты.  
 Greek (Грэк) грэцкі; грэк.  
 green (Грін) зялёны; зялёны колер, зелень.  
 greet, to (Грйт) вітаць, прывітаць, кланяцца.  
 greeting (Грі,тінГ) (пры)вітаньне.  
 grief (Грэф) гора, сум.  
 groan, to (Грон) стагнаць, енчыць.  
 grocer (Гро,сэр) гандлёвец (гандляр) спажывецкімі таварамі.  
 groom (Грум) хлапец, юнак, жэўжык; слуга.  
 grotesque (Гротэ,ск) сьмешны, забаўны.  
 ground (Граўнд) зямля, ральля, поле.  
 grow, to (Гроў) расьці; прыбываць.  
 guard, to (Гард) берагчы, сьцерагчы; бараніць; весьці (пад канвоем).  
 guard (Гард) варта, старожа; гвардыя.  
 guide, to (Гайд) паказаць дарогу, праводзіць, весьці.  
 gun (Ган) стрэльба, ружжо; гармата; пісталет: агнястрэльная прылада.  
 gurgle, to (ГэрГіль) бульбатаць; журчаць.  
 guttle, to (Гэтль) каўтаць, глытаць, жраць, напхаць чэрава.  
 gymnasium (джімнэ,зіэм) гімназія, сярэдняя школа.  
 gymnastic (джімнэ,стік) гімнастычны.  
 gypsum (джі,псэм) гіпс.  
 gyve, to (джайв) скаваць, закаваць.

## Н

- hack, to (гэк) секчы.  
 hail (гэль) град; прывітаньне.  
 hair (гэйр) волас, валасы; шчаціна, воўна; хіб, грыва.  
 half (гаф) палова, палавіна.  
 hall (голь) зала, галя.  
 hallow, to (гэ,лэў) асьвяціць, пасьвяціць.  
 halve, to (гэв) разьдзяліць на дзьве паловы.  
 ham (гэм) акорак, шынка.  
 hamlet (гэ,млет) невялікая вёска.

- hammer, to (гэ,мэр) біць малатком, кавець.  
hammer малаток.  
hand (гэнд) рука.  
handle (гэндль) ручка.  
hang, to (гэнГ) вешаць, навесіць.  
hanging (гэ,нГінГ) вешаньне, павешаньне.  
hank (гэнк) клубок, маток.  
happen, to (гэни) здарыцца.  
happily (гэ,пілі) шчасьліва.  
happy (гэ,пі) шчасьлівы.  
hard (гард) цвёрды; чэрствы; непахісны; моцна.  
hardness (га,рднэс) цвёрдасьць, моц(насьць); шчыльнасьць;  
труднасьць.  
hardy (га,рді) адважны.  
hare (гэйр) заяц.  
harmonic (гармонік) сузгодны, стройны, гарманійны.  
harmonium (гармо,ніэм) гармоніюм.  
harrow (гэ,роў) барана.  
harvest (га,рвэст) жніва.  
harvest, to жаць, зьбіраць з поля.  
haste (гэйст) сьпяшацца.  
hat (гэт) капялюш.  
haul, to (голь) цягнуць, валакчы; затрымліваць.  
have, to (гэв) мець.  
hawk (гоўк) сокал; коршык, шуляк, каршун.  
hay (гэй) сена.  
he (гі) ён.  
head (гэд) галава; кіраўнік, старшыня.  
hear, to (гір) слухаць; уважаць; чуць.  
heart (гарт) сэрца.  
hearth (гарО) агніва; печ; вогнішча.  
heartу (га,рті) сардэчны, шчыры.  
heat (гіт) жар, гарачыня, упал, сьпякота.  
heave, to (гів) падняць; уздымаць.  
hedge (гэдж) (жыва)плот.  
heel (гіль) пята; абцас.  
hell (гэль) пекла.  
helmet (гэ,льмэт) гэлм, шышак, шлем.  
help, to (гэльп) памагчы; услуужыць.  
helper (гэ,льпэр) памочнік.  
hemp (гэмп) каноплі, пенька.  
hen (гэн) курыца; саміца (ў птушак).

- hence (гэнс) затым, дзеля гэтага; з гэтуль, з гэтага.  
 her (гэр) яе, ёй.  
 herd (гэрд) стада, гурт, табун.  
 hereby (гірба, й) гэтым (у заявах); праз гэта; гэткаім спосабам.  
 hero (гі, ро) гярой.  
 herring (гэ, рінГ) селядзец.  
 hide (гайд) шукура.  
 high (гай) высокі, вялікі; вышыня, узвышша.  
 hill (гіль) узгорак, горка.  
 him (гім) яго, яму.  
 himself (гімсэ, льф) ён сам, сам адзін; (самога) сябе.  
 hold, to (гольд) трымаць, утрымаць, затрымаць.  
 holiday (голідэй) сьвята(чны дзень); сьвятачны.  
 holy (го, лі) сьвяты.  
 home (гом) дом, сям'я; вогнішча, родны кут.  
 Homiel (гомель) Гомель.  
 honey (гэ, ні) мёд.  
 honoꝛ (о, нэр) гонар, чэсьць, слава, пашана.  
 hook (гук) крук, кручок.  
 hopeful (го, пфуль) поўны спадзеі.  
 horn (горн) рог.  
 horse (горс) конь.  
 hot (гот) гарачы, палкі, агністы.  
 hour (аўр) гадзіна.  
 house (гаўс) хата, дом; памешканьне, будынак.  
 how (гаў) як.  
 hum, to (гам) жужаць; гудзець; бурчаць.  
 hunger (га, нГэр) голад; прагавітасьць.  
 hungry (га, нГрі) галодны.  
 hunt, to (гант) паляваць (на дзіч).  
 hunter (га, нтэр) паляўнічы.  
 hurry, to (га, рі) панукаць (да хуткага дзеяньне), падганяць.  
 hydra (га, йдра) гыдра.  
 hymn (гім) гимн (гімн), рэлігійная песня, песня.  
 hypoꝛcite (гіпо, крїт) крывадушнік, гіпакрыт(ы).  
 hypothesa (гайпоОі, ка) гіпатэка.  
 hyꝛse (гэрс) пшано, проса.

## I

- I (ай) я.  
 ice (айс) лёд.

- icon** (а,йкон) абраз, ікона.  
**icy** (а,йсі) ледзяны, халодны.  
**idea** (айді,а) ідэя, паняццё.  
**identify, to** (айдэ,нтіфай) устанавіць тоеснасьць (аднолькавасьць);  
 давесьці, даказаць.  
**identity** (айдэ,нтіті) тоеснасьць, аднолькавасьць.  
**ideological** (айдіолё,джікаль) ідэалёгічны.  
**ideology** (айдію,лэджі) ідэалёгія.  
**idiot** (і,діот) ідыёт, дурны, глуны.  
**idle, to** (айдль) лянавацца.  
**if** (іф) калі.  
**ignore, to** (ігно,р) ня ведаць; ня сьцьвердзіць.  
**ill** (іль) дрэнны, нядобры, злы, злосны; дрэнна, нядобра, злосна; зло,  
 няшчасьце, гора, бяда, хворы.  
**illegal** (ілі,гэль) бяспраўны, нелегальны.  
**illiterate** (ілі,тэрэйт) неадукаваны, цёмны, беспрасьветны.  
**illogical** (ілё,джікэль) нелягічны.  
**I'm = I am** (ай,эм) я ёсьць.  
**image** (і,мэйдж) падабенства, уяўленьне, вобраз; малюнак.  
**imitate** (і,мітэйт) насялядаваць, надрабіць, кап'яваць.  
**imitation** (імітэ,йшн) насялядаваньне, кап'яваньне, імітацыя.  
**immense** (імэ,нс) бязьлікі, бязмерны, аграмадны, вялічэзны.  
**impact, to** (імпэ,кт) націскаць, сьціскаць.  
**imperative** (імнэ,рэтів) загадны.  
**imperfect** (імнэ,рфэкт) недасканалы, недастатковы.  
**imperial** (імпі,ріэль) імнэрскі, імнэратарскі; дэмакратычны.  
**impertinent** (імнэ,ртінэнт) бязглузды, пусты.  
**importance** (імпо,ртэнс) значэньне, важнасьць.  
**important** (імпо,ртэнт) важны, значны.  
**importation** (імпортэ,йшн) увоз, імпорт.  
**impress** (імпрэ,с) адбіць друкам, выдрукаваць, адціснуць.  
**imprison** (імпрі,зн) пасадыць у вастрог, заключыць у вязьніц.  
**in** (ін) у.  
**incapable** (інкэ,йпэбль) няздольны, няпрыдатны.  
**incarnate, to** (інка,рнэйт) уцелясьніцца; загаіцца, зарасьці.  
**incident** (і,нсідэнт) прыпадкавы, звычайны; свомы.  
**income** (і,нкэм) даход, прыход.  
**incompetent** (інко,мпітэнт) некампэтэнтны.  
**increase** (інкрі,с) павялічаны, пабольшаны.  
**independence** (індінэ,ндэнс) незалежнасьць, самастойнасьць.  
**independent** (індінэ,ндэнт) незалежны, самастойны.  
**index** (і,ндэкс) пакашчык; змест; індэкс.

- indifference (інді,фэрэнс) абыякаснасьць, усяроўнасьць.  
 indifferent (інді,фэрэнт) абыякасны, халодны, індыфэрэнтны.  
 infame, to (інфэ,йм) (а)бясславіць, абясчэсьціць.  
 infancy (і,нфэнсі) дзіцячасць; дзяцінства; непаўналетнасьць.  
 infant (і,нфант) дзіця.  
 infanthood (і,нфэнтгуд) дзяцінства, дзяцінасьць.  
 infantry (і,нфэнтрі) пяхота.  
 infernal (інфэ,рнал) пякельны, пеклавы.  
 inflate (інфле,йт) апухнуць, набрыняць, уздуць.  
 influence (і,нфлюэнс) уплыў, уздзеянне.  
 influencive (інфлюэ,нсів) уплывовы.  
 inform, to (інфо,рм) ажывіць; надаць форму; падаць да ведама, інфармаваць.  
 information (інформэ,йшн) вестка, паведамленьне.  
 inhabitancy (інгэ,бітэнсі) жыльлё; месца прабыванья.  
 inhabitant (інгэ,бітэнт) жыхар.  
 initial (іні,шэль) пачаткавы, першы.  
 initiative (іні,шіэтів) пачатак, зачаток; ініцыятыва.  
 injure, to (і,нджюр) (па)псаваць; зьняважыць.  
 ink (інк) атрамант, чарніла.  
 inland (і,нленд) унутраны.  
 inn (ін) гатэль, карчма, начлежны дом.  
 innocency (і,носэнсі) нявінасьць, наіўнасьць.  
 innocent (і,носэнт) нявінны, наіўны.  
 inquisition (інкуізі,шн) зьбданьне, разгледжаньне; інквізыцыя.  
 inscribe, to (інскра,йб) запісаць, упісаць, напісаць.  
 inside (інса,йд) унутраная прастора, унутранасьць.  
 inspect, to (інспэ,кт) назіраць, даглядаць; сачыць, дасьледзіць.  
 instead (інстэд) замест.  
 institute (і,нстіт'ют) установа, інстытут; пастанова.  
 instruct, to (інстра,кт) (на)вучыць, даць інструкцыю.  
 instrument (і,нструмэнт) прылада, снасьць, інструмант.  
 insular (ін,нс'юлер) жыхар абтокі, вастравец, востраўскі.  
 intelligent (інтэ,ліджэнт) разумны, кемны, інтэлігентны.  
 interest (і,нтэрэст) зацікаўленасьць; карнасьць; удзел, частка.  
 interesting (і,нтрэстінГ) цікавы.  
 into (інту) у; на.  
 intonation (інтонэ,йши) сьпеў, п'яньне; інтанацыя.  
 intransitive (інтрэнт) паступальны, праніклівы, пранікальны.  
 introit (інтро,іт) уступная (царкоўная) песня (гымн).  
 intrude, to (інтру,д) залезьці, украсьціся, уперціся, зашыцца.  
 invasion (інвэ,жн) наплыў, напад, захапленне.

- inventer (інвэ,нтэр) вынайсьці, выдумаць.  
 invention (інвэ,ншн) вынахад.  
 invisibility (інвізібіліті) неспасьцярожнасьць.  
 invisible (інві,зібль) неспасьцярожны.  
 invocation (інвокэ,йши) заклік; зварот.  
 ire (айр) гнеў, злосьць, лютасьць.  
 ireful (а,йрфуль) поўны злосьці, разьюшаны, азьвярэлы.  
 iron (а,йэн) жалеза; жалязяка; жалезны.  
 irony (а,йроні) (г)іронія; кепікі.  
 is (іс) ёсьць.  
 island (а,йленд) абтока, востраў.  
 isle (айль) востраў, абтока; крыло (царквы).  
 isolate, to (і,солейт) аддзяліць, выдзяліць, ізаляваць.  
 it (іт) гэта; ён, яна, яно (у аднясеьні да няжывых прадметаў, часам і да дзіцяці).  
 itch (іч) сьверб, кароста.  
 iterant (ітэрэнт) паўторна.  
 ivory (а,йвэрі) слонавая косьць.  
 ivy (а,йві) плюшч.

## J

- jacent (джэ,сэнт) ляжачы, распасьцеры.  
 jackal (джэ,кэль) шакаль.  
 jackdaw (джэ,кдоў) галка.  
 jacket (джэ,кэт) жакет, куртка.  
 jaculate, to (джэ,кьюлейт) кінуць, пусьціць.  
 jade (джэд) кляча, кабыла; распусьніца; шэльма.  
 jakes (джэкс) нужнік, адходжае месца.  
 jam (джэм) натоўм; сьцьск; мармэлада, канфітуры.  
 jam, to (джэм) душыць, зжымаць, (сь)ціснуць.  
 jantiness (джа,нтінэс) вясёласьць, лёгкасьць; далікатнасьць.  
 janty (джанті) вясёлы, жывы, лёгкі, далікатны.  
 Japan (джэпэ,н) Японія.  
 Japanese (джэпэні,э) японскі; японец.  
 jar (джар) дрыжэньне, хістаньне.  
 jar, to (джэжэць, хістацца, трасьціся.  
 jargon (джарґон) гаворка, жаргон.  
 jasmine (джэ,змін) жасьмін.  
 jaw (джо) сківіца.  
 jaw, to (джо) крычаць, раўці.  
 jawy (джоўі) сківіцавы.

- jeer, to (джір) сьмяяцца (з каго), насьмяхацца; эздэквацца.  
 jelly (джэ,лі) жыльлэ, галярэта.  
 jenny (джэ,ні) прадзільная машына.  
 jerk, to (джэрк) кінуць, пусьціць.  
 jest (джэст) жарт, даўціп.  
 Jesuitic(джэзьюі,тік) езуіцкі.  
 Jesuitism (джэ,зьюітізм) езуітызм.  
 Jesus (джі,зэс) Ісус, Збаўца, Спас.  
 Jew (джю) жыд, ізраэліта.  
 jewel (джюэль) строй з дарагіх каменяў; дарагі камень, цэнасьць.  
 jewel, to упрыгожыць дарагімі каменьнямі.  
 Jewess (джю,эс) жыдоўка, ізраэлітка.  
 Jewish (джю,іш) жыдоўскі, ізраэліцкі.  
 job (джоб) праца, работа; справа.  
 job, to ударыць востраю прыладаю, джыгануць.  
 jog, to (джоГ) штурхаць; трасьці; хвалявацца.  
 joint, to (джойнт) злучыць, скласьці.  
 joiner (джо,йнэр) злучэньне, аб'яднаньне; сталяр.  
 joinery (джо,йнэрі) сталярства, сталярская праца.  
 joining (джо,йнінГ) злучэньне.  
 joker (джо,кэр) штукаар; джокэр.  
 journal (джэ,рнэль) дзённік; журнал.  
 journalism (джэ,рнэлізм) журналістыка.  
 journalist (джэ,рнэліст) журналісты, рэдактар, выдавец.  
 journey (джэ,рнэй) падарожжа.  
 jowl (джюўль) шчака.  
 joy (джой) радасьць, здавальненьне; шчасьце.  
 joyful (джо,йфуль) поўны радасьці, радасны, вясёлы.  
 joyfulnes (джо,йфульнэс) радасьць, вясёласць.  
 joyous (джо,йэс) радасны, вясёлы.  
 jubilee (джю,білі) юбілей, урачыстасьць, сьвята.  
 judge (джядж) судзьдзя.  
 judger (джя,джэр) судзьдзя.  
 judgment (джя,джмэнт) (судовы) прысуд, пастанова.  
 judicial (джюдзі,шэль) судовы; каральны; законны.  
 jug (джоГ) конаўка, кубак, збан(ок).  
 July (джюля,й) ліпень.  
 jump, to (джамп) скакаць.  
 jury (джю,рі) суд прысяжных.  
 just (джаст) справядлівы; вась так, дакладна, менавіта, толькі вась.  
 justice (джя,стіс) справядлівасьць; суд; пакараньне.  
 justificatory (джя,стіфікэйторі) апраўдальны.

jumble, to (джэстль) судырыцца, наткнуцца.  
 juvenescent (джювінэсэнт) малады, юнацкі.  
 juvenile (джювініль) малады, юнацкі.  
 juvenility (джювіні,літі) маладыя годы.

## К

kaleidoscope (каля,йдоскоп) калейдаскоп.  
 keel (кіль) кіль.  
 keen (кін) востры, рэзкі, шорсткі.  
 keen, to (кін) тачыць, вастрыць.  
 keenness (кінэс) вострасьць.  
 keep, to (кіп) трымаць; мець.  
 keep (кіп) трыманьне.  
 keepership (кі,пэршіп) абавязкі даглядчыка.  
 keeping (кі,пінГ) абераганьне, дагляд, утрыманьне.  
 keepsake (кі,псэйк) падарунак на памятку.  
 kepi (кэ,пі) кепка.  
 kerchief (кэ,чів) хустка на голаву.  
 kernel (кэ,рнэль) костка(ад сьлівы); зярно.  
 kernelly (кэ,рнэлі) зярністы; у форме зярна.  
 kerosene (кэ,росін) газа, нафта.  
 kettle (кэтль) кацёл.  
 key (кій) узьбярэжная;ключ; засаўка; клін.  
 kick, to (кік) удырыць, удырыць ногцам; брыкаць.  
 kid, to (кід) ашукаць; сьмяяцца(з каго).  
 kill, to (кіль) забіць; рэзаць, зарэзаць (карову).  
 killer (кі,лер) забойца.  
 kilogram (кі,лёгрэм) кіляграм.  
 kilometer (кі,лёмітэр) кілямэтар.  
 kin (кін) суродзіч, крэўны.  
 kind (кайнд) род, гатунак, сорт.  
 kind добры, прыемны, ветлівы, ласкавы, мілы.  
 kindle, to (кіндль) запаліць.  
 kindless (ка,йндлес) бязьлітасны, жорсткі, нядобры.  
 king (кінГ) кароль.  
 kingdom (кі,нГдэм) каралеўства.  
 kinglet (кі,нГлет) каралёк, царок.  
 kingly (кі,нГлі) каралеўскі.  
 kingship (кі,нГшіп) каралеўскі тытул.  
 kiosk (кію,ск) кіоск; альтана.  
 kiss, to (кіс) цалаваць; цалавацца.



- kissing (кі,сінГ) цалаваньне, пацалаваньне.  
 kit (кіт) бутля; вядро; кадка, дзежка, дзяжа.  
 kitchen (кі,тчэн) кухня.  
 kite (кайт) коршык, шуляк.  
 kleptomania (клептомэ,нія) клептаманія.  
 knack (нэк) цацка, забаўка.  
 knead, to (нід) мясіць, мянтусіць.  
 knee (ні) калена.  
 knickerbockers (ні,кэрбокэрс) кароткія порткі, нікэрбокэрс.  
 knife (найф) нож(ык).  
 knight (найт) рыцар.  
 knighthood (на,йтгуд) рыцарства; годнасьць.  
 knightly (найтлі) рыцарскі.  
 knock (нок) стук, стуканьне, удыр.  
 knock, to (нок) стукаць, пастукаць (у дзьверы).  
 knot (нот) вузёл.  
 knot, to (нот) завязаць на вузёл.  
 know, to (ноў) ведаць, знаць, пазнаць.  
 knowledge (но,ледж) веда, пазнаньне.  
 known (ноўн) ведамы.  
 knuckle (нэкль) сустаў; смык.

## L

- label (лэ,йбэль) білет, картка; плёмба, сыгнатура.  
 labor (ле,йбор) праца, работа.  
 labour (ле,йбор) праца, работа.  
 labor, labour, to працаваць, рабіць, выканаць.  
 laborless (ле,йборлес) лёгкі, лёгка асягальны.  
 labyrinth (ле,бірінО) лябірынт.  
 lac(са) (ле,к(а)) ляк.  
 lack (лек) нэндза, недахоп.  
 lack, to (лек) нехапаць, мець патрэбу, адчуваць недахоп.  
 lacerate, to (ле,конайз) ляканічна выражацца.  
 lacteal (ле,ктіэль) малочны; малочны сос.  
 lad (лед) юнак, дзяцюк, малады чалавек.  
 lade, to (лед) (на)грузіць.  
 lading (ле,дінГ) нагужаньне; груз.  
 lady (лей,ді) спадарыня, дама.  
 ladyship (ле,дішіп) (Вашая) Міласць.  
 lag, to (леГ) пазьніцца; адставаць; валачыць (ногі).  
 lake (лейк) возера.

- lake (ле,йкі) возёрны.  
 lamb (лем) ягнё.  
 lame (лейм) кульгавы, увечаны.  
 lamentation (лемэнтэ,йшн) плач; заводжваньне, лямант.  
 lamp (лемп) лампа.  
 land (ленд) зямля.  
 landscape (ле,ндскэйп) спазор, від.  
 language (ле,нГуэйдж) мова, язык.  
 lantern (ле,нтэрн) ліхтарня.  
 lap (леп) полы, хвалды, складкі.  
 large (лярдж) вялікі, прасторны, аграмадны.  
 lasso (ле,со) аркан, пяталя.  
 last (ляст) апошні; аканчальны.  
 last (ляст) канец, бераг, край.  
 last, to (ляст) трываць.  
 lasting (ля,стінГ) трываласць.  
 latent (ле,тэнт) патаёмны, няяўны.  
 laugh, to (ляф) сьмяяцца, хахатаць.  
 launch, to (лянч) кінуць, кінуцца; пусьць.  
 law (лэ) закон, права.  
 lawful (лэ,фуль) праўны, законны.  
 lawlessness (лэ,леснэс) бяспраўнасць.  
 lawyer (лэ,йэр) праўнік, адвакат.  
 lay (лей) сьвецкі, ляік.  
 lay (лей) пласт; рад.  
 lay, to (лей) класьці, палажыць.  
 lazaret (лезэрэ,т) лязарэт, шпіталь.  
 lazily (ле,йзілі) гультайна, ляніва.  
 laziness (ле,йзінэс) гультайства, лянівасьць.  
 lazy (ле,йзі) лянівы, гультайны.  
 lead (лед) волава.  
 lead, to (лід) весці; кіраваць.  
 leader (лідэр) кіраўнік, правадыр, старшыня, галава.  
 leadership (лі,дэршн) кіраўніцтва.  
 leaf (ліф) ліст, аркуш, бачына, балона.  
 leafy (ліффі) накрыты лістамі.  
 leaning (лі,нінГ) нахіл.  
 leap, to (ліп) скакаць.  
 leaping (лі,нінГ) скаканьне.  
 learn, to (лерн) вучыць; вучыцца.  
 learning (ле,рнінГ) навука; вучэньне.  
 leave, to (лів) пакінуць; адаліцца адыйсьці.

- lecture (ле,кчюр) лекцыя; мова; пронаведзь.  
 ledge (ледж) пласт, рад.  
 lee (лі) аседкі, фус; дрожджы.  
 left (лефт) левы.  
 leg (леГ) нага; лапа; ножка.  
 legal (лі,Гэль) праўны, легальны.  
 legendary (ле,джэндэрі) казачны, лягэндарны; лягэнда, казкі.  
 legion (лі,джэн) лягіён; натоўп, мноштва.  
 length (ленГО) даўжыня.  
 less (лес) меншы.  
 lesson (лесн) лекцыя; навука.  
 let, to (лет) дапусьціць, дазволіць.  
 letter (ле,тэр) літара; шрыфт; пісьмо, ліст.  
 level (ле,вэль) узровень; плошча.  
 libel (ля,йбэль) сатыра; заява.  
 liberalism (лі,бэрэлізм) лібэральнасьць, лібэралізм.  
 liberality (лібэрэ,літі) лібэральнасьць; шчодрасьць.  
 lick, to (лік) лізаць, хляптаць.  
 lie (ляй) хлусьня, махлярства, няпраўда.  
 lie, to (ляй) легчы; супачываць.  
 life (ляйф) жыцьцё.  
 lift, to (ліфт) падняць; падняцца.  
 light (ляйт) святаю; зьяньне; зіхацьне; светлы, ясны; лёгкі.  
 light, to (ляйт) асьветліць, запаліць.  
 lightly (ля,йтлі) лёгка, чуць-чуць.  
 lights (ляйтс) лёгкія; кусок сапсутага мяса.  
 like (ляйк) падобны, аднолькавы, роўны; магчымы; любасьць,  
     склонасьць.  
 like, to (ляйк) любіць.  
 likeness (ля,йкнэс) падабенства.  
 lime (ляйм) клей.  
 line (ляйн) лінія.  
 lion (ля,йэн) леў.  
 lip (ліп) губа.  
 liquid (лі,куід) цякоміна, цеча.  
 little (літль) малы.  
 littleness (лі,тльнэс) маласьць, малаважнасьць.  
 live, to (лів) жыць, існаваць.  
 load, to (лёд) грузіць, наклацьці.  
 lock (лёк) замок.  
 lock, to (лёк) заперці (на замок), замкнуць.  
 log (лёГ) бярвяно, калода, палена.

- logic (лэ.джік) лэгіка.  
 logical (лэ.джікэаль) лэгічны.  
 lonely (лэ.наі) самотны, адлюдны.  
 long (лэнГ) доўгі.  
 long, to (лэнГ) мець жаданьне, адчуваць тугу.  
 look, to (люк) глядзець.  
 look-out (люк-аўт) пункт гледжаньня.  
 lord (лёрд) снадар, пан.  
 Lord (лёрд) Госнад, Бог.  
 lot (лэт) лёс; доля.  
 louse (ляўс) вош.  
 love (ляв) любоў.  
 love, to (ляв) любіць; кахаць.  
 lovely (лэ.влі) любімы, каханы, мілы.  
 low (лэў) нізкі, ніжні; нізка; глыбока.  
 lower, to (лэ.ўэр) панізіць; панізіцца; спусьціць; апусьціць.  
 luck (лэк) шчасьце, доля, памыснасьць.  
 lucky (лэ.кі) шчаслівы, памысны.  
 lump (лямп) кусок, кавалак.  
 lunch (лэнч) другое сьнеданьне.  
 lurch, to (лерч) ухіліцца; выкруціцца.  
 Lutheran (лью.Оэрэн) лютаранін.  
 lyceum (ляйсі.эм) ліцэй; школа.

## М

- machine (мэні,п) машына; мэханізм.  
 machinist (мэні,піст) машыністы; мэханік.  
 mad (мэд) псыхічна хворы, шалёны, дурны.  
 madam (мэ.дэм) снадарыня, мадам.  
 magazine (мэГэзін) магазын; склад; клець; журнал, літаратурны зборнік.  
 magic (мэ.джік) магічны, таёмны, чароўны.  
 magnet (мэ.Гнэт) магніт.  
 maid (мэд) дзеўка, паненка.  
 main (мэйн) галоўны.  
 majestic (мэджэ.стік) высокі, міласьцівы.  
 make, to (мэйк) робіць, тварыць, чыніць, імкнуцца; ісьці.  
 make (мэйк) від, спазор, хворма, крой; рост, стан.  
 maker (мэйкер) тварэц, стварыцель; фабрыкант, майстра.  
 making (мэ.йкінГ) робленьне, стварэньне.  
 male (мэйль) мужчынскі, мужчынскага полу; самец; мужчына, шрубa.

- mall (моль) малаток, молат; стук малатком.  
mallow (мэ.лэў) мальва.  
mam (мэм) мама, мамачка.  
mamma (мама) ма́ма, мамачка.  
man (мэн) чалавек, мужчына; асоба.  
manager (мэ.нэджэр) кіраўнік, загадчык.  
manicipation (мэнсіпэ.йшн) нявольніцтва.  
manful (мэ.нфуль) мужны, адважны.  
manner (мэ.нэр) манера, фасон.  
manual (мэ.ньюэль) ручны.  
manufacture (мэньюфэ.кчур) мануфактура; вытворчасць (фабрычная).  
many (мэ.ні) шмат(лікі); мноства, маса, натоўп.  
map (мэп) географічная карта.  
marble (марбль) мрамар; кулякі для гульні.  
March (мэрч) сакавік.  
march, to (марч) маршыраваць.  
mark (марк) знак, прыкмета.  
market (ма.ркэт) рынак; кірмаш, торг; пляц.  
marriage (мэ.рідж) шлюб, сужэнства.  
married (мэ.рід) жанаты, замужняя, шлюбны.  
marry, to (мэ.рі) злучыць шлюбам; павенчаць, жаніць, выдаць замуж.  
marsh (марш) балота.  
mask (маск) маска.  
mass (мас) маса.  
mast (маст) машта.  
master (ма.стэр) (га)спадар, уласьнік, собсьнік; майстра.  
match (мэч) запалка, knot, шлюб.  
mate (мэйт) сябра, калега, таварыш.  
material (мэті.ріэль) матэрыяльны, рэч(ыв)авы.  
materialist (мэті.ріэліст) матэрыялісты.  
mathematic (мэОімэ.тік) матэматычны.  
mathematics (мэОімэ.тікс) матэматыка.  
matter (мэ.тэр) рэчыва, матэрыя.  
mature (мэтью.р) сьпелы.  
maw (мо) чэрава, жывот.  
May (мэй) травень.  
may, to (мэй) магчы, быць дазволеным, быць у стане.  
me (мі) мяне, мне.  
meadow (мэ.доў) луг, паша.  
meal (міль) яда, страва; стол.  
mean (мін) сярэдзіна.  
mean, to (мін) думаць, мець нагляд; хацець, жадаць.

- measure (мэ,жьюр) мера.  
 measure, to мерыць.  
 meat (міт) мяса.  
 median (мі,діэн) сярэдзінавы, сярэдні.  
 medical (мэ,дікэль) мэдыцынскі.  
 medicine (мэ,дісін) мэдыцына; лякарства.  
 meet (міт) зборка, зграмаджэньне; месца зборкі.  
 meeting (мі,тінГ) сход, зборка, зграмаджэньне, спатканьне, мітынг.  
 melancholic (мэ,ленколік) мэлянхольны, сумны.  
 mellow (мэ,лэў) сьпелы, сочны.  
 melt, to (мэльт) (рас)тапіць, распусьціць.  
 member (мэ,мбэр) сябра, член.  
 membership (мэ,мбэршп) сяброўства.  
 memory (мэ,морі) памяць, памятка, успамін.  
 men (мен).pl. ад man.  
 merchant (мэ,рчэнт) гандляр, купец.  
 merciful (мэ,рсіфуль) міласэрдны, ласкавы, літасьцівы, спаўчувальны.  
 mercy (мэ,рсі) міласэрдзьдзе, ласка, літасьць, спаўчваньне.  
 merry (мэ,рї) вясёлы.  
 mess (мэс) страва, патрава, яда.  
 Messiah (мэса,йа) Мэсія, Збаўца, Спас, Памазанік.  
 metal (мэ,тэль) мэтал.  
 Methodism (мэ,Оодізм) мэтодызм (веравызнаньне).  
 Methodist (мэ,Оодіст) мэтадысты.  
 mew (мью) чайка.  
 mid (мід) сярэдні.  
 middle (мідль) сярэдзіна, асяродак.  
 Miensk (менск) Менск.  
 Miensk District (ме,нск дістрікт) Менская акруга.  
 mighty (ма,йтї) магутны, сільны, моцны.  
 milch (мільч) малочны, доўны.  
 mild (майлд) лагодны, прыемны, ласкавы, мягкі.  
 mile (майл) міля.  
 milk (мільк) малако.  
 mill (міль) млын, мельніца.  
 mind (майнд) розум, разуменьне.  
 mind, to (майнд) зацеміць; назіраць, зьвярнуць увагу.  
 minister (мі,ністэр) міністар; пастар, сьвятар.  
 minor (ма,йнэр) меншы, малы, маленькі.  
 minster (мі,нстэр) манастыр; катэдра(льны сабор).  
 minus (маа,йнэс) мінус.  
 minute (мі,ніт) мінюта.

- miracle (мі,рэкль) чуд.  
 mirror (мі,рор) люстэрка, люстра.  
 mischief (мі,счїф) зло.  
 miss (міс) спадарыня, паненка, міс.  
 miss, to (міс) ня трапіць у мэту, прамахнуцца.  
 mission (мішн) місыя, пасольства.  
 mistake (містэ,йк) памылка.  
 mistily (мі,стілі) імгліста; цёмна.  
 mistress (мі,стрэс) спадарыня, гаспадыня, дама.  
 misty (мі,сті) імглісты.  
 mob (моб) натоўп, голь.  
 mode (мод) абраз, від, спазор; хворма.  
 molest, to (моле,ст) не даваць супакою, трывожыць, дакучаць,  
 дрэнчыць.  
 moment (мо,мэнт) мамэнт, хвіліна, мінютка.  
 monarch (мо,нарк) манарх; вышэйшы.  
 monastic (монэ,стік) манастырскі.  
 Monday (ма,ндэй) панядзелак.  
 money (ма,нэй) грошы, дробныя грошы.  
 monk (монк) манах.  
 monkey (мо,нкі) малпа.  
 monster (мо,нстэр) страшыдла, страх; смок.  
 month (монО) месяц.  
 monthly (мо,нОлі) месячны.  
 mood (муд) (унутрані) настрой.  
 moon (мун) месяц (плянэта).  
 moor (мур) мурын, негр; паганін.  
 moorish (му,ріш) мурынскі; балоцісты, балотны.  
 moory (му,рі) балоцісты.  
 morning (мо,рнінГ) раніца.  
 mortal (мо,ртэль) сьмяротны.  
 most (мост) большасьць, большая частка; большы, найбольшы.  
 moth (моО) моль, цьма.  
 mother (мо,Оэр) маці, матка.  
 motherly (мо,Оэрі) матчын.  
 motion (мошн) рух.  
 mountain (ма,ўнтін) гара.  
 mournful (му,рнфуль) плачлівы, жалобны, сумны.  
 mouse (маўс) мыш.  
 mouth (маўО) рот, вусны.  
 move (мув) рух, ход (хада).  
 move, to рухаць, увесці ў рух; рухацца, кратацца.

much (мач) шмат.  
 muck (мак) гной, кал, памёт.  
 mud (мад) балота, грязь.  
 muddily (маділі) грязка, балоціста.  
 museum (мьюзі,эм) музэй.  
 mushroom (ма,шрум) грыб.  
 music (мью,зік) музыка.  
 musical (мью,зікэль) музыкальны.  
 myrtle (міртль) мірта.  
 mystery (мі,стэрі), таямніца.  
 myth (міО) міт.  
 mythology (міОо,лэджі) міталёгія.

## N

nail (нэйль) гвозд, цвек.  
 nail, to (нэйль) прыбіць, абабіць гваздамі.  
 nailed (нэйльд) прыбіты, абабіты гваздамі.  
 naked (нэ,йкэд) голы.  
 nakedness (нэ,кэднэс) голасьць.  
 name (нэйм) імя, прозьвішча.  
 name, to (на)зваць.  
 named (нэймд) названы.  
 nameless (нэ,ймлэс) бязіменны, безназоўны, няведамы.  
 narcotic (нарқо,тік) наркатычны, наркатычны сродак.  
 pare (нэйр) ноздра.  
 narration (нарэ,йшн) апавяданьне.  
 narrative (нэ,рэтів) апавяданьне.  
 parrow (на,рроў) вузкі, цесны.  
 narrowly (на,рроўлі) вузка, цесна.  
 narrowness (нарроўнэс) вузкасьць, цеснасьць, агранічанасьць.  
 nation (нэйшн) народ, нацыя.  
 national (нэ,шэнэль) народны, нацыянальны.  
 nationally (нэ,шінэлі) народна, нацыянальна.  
 nationalism (нэ,шэнэлізм) народнасьць, нацыянальнасьць, нацыяналізм.  
 nationality (нэшэнэ,літі) народнасьць, нацыянальнасьць.  
 nationalize, to (нэ,шэнэляйз) зрабіць народным, (з)нацыяналізаваць.  
 native (нэй,тів) тутэйшы чалавек; прыродны, натуральны.  
 natural (нэ,чьюраль) прыродны, натуральны.  
 nature (нэ,чьюр) прырода, натура.  
 naval (нэ,йвэль) морскі, вадаплаўны.



- navel (нэйвль) нуп(ок).  
 pawew (нэ,вью) бручка.  
 navigability (нэвіГэбі,літі) вадаплаўнасьць.  
 pavy (нэ,йві) флёта.  
 near (нір) блізка, недалёка; каля; бадай-што, блізу; недалёкі, суседні.  
 nearly (ні,рлі) блізка, блізу, каля.  
 neat (ніт) чысты, апаратны, ахайны, прыгожа арануты.  
 necessary (нэ,сэсэрі) патрэбны, неабходны.  
 neck (нэк) шыя.  
 nectar (нэ,ктэр) нэктар.  
 need (нід) патрэба.  
 need, to (нід) мець патрэбу (неабходнасьць).  
 needfulness (ні,дфульнэс) патрэбнасьць, неабходнасьць.  
 negation (ніГэйшні) адмоўнасьць.  
 negatory (нэ,Гэйторі) адмоўны.  
 neglect, to (неГлект) ня дбаць, ня руціцца.  
 negro (ні,Гро) негр, мурын.  
 neighbor (нэ,йбор) сусед, суседка.  
 neighboring (нэ,йборніГ) суседзкі, суседні.  
 neither (на,йОэр) ні, ані.  
 nerve (нэrv) нэрв.  
 nerveless (нэ,рвлэс) бяз нэрваў, бязьсілыны.  
 nervous (нэ,рвэс) няровны.  
 nest (нэст) гняздо.  
 net (нэт) сець, сетка.  
 neutral (нью,трэль) нейтральны, бесстаронны; той, хто перасьцерагае  
 нэўтральнасьць.  
 neutrality (ньютрэ,літі) нэўтралітэт, бесстароннасьць.  
 never (нэ,вер) ніколі.  
 new (нью) новы; зноў, нанова.  
 newly (нью,лі) нядаўна; зноў, нанова.  
 news (ньюз) вестка, новасьць.  
 newspaper (нью,зіэйпэр) газэта.  
 next (нэкст) наступны.  
 nigh (най) блізкі, бліжні.  
 night (найт) ноч.  
 nine (найн) дзевяць; дзвятка.  
 nineteen (на,йнтін) дзевятнаццаць.  
 nineteenth (на,йнтінО) дзевятнаццаты.  
 ninetieth (на,йнтіО) дзевяносты.  
 ninety (на,йнті) дзевяноста.  
 Nioman (нёман) Нёман (рака).

- nip, to (ніп) шчыпаць, адшчыпнуць, адкусіць.  
 no (но) не.  
 nobility (нобі,літі) шляхэцтва; шляхэтнасьць.  
 noble (нобль) шляхэцкі.  
 nobody (но,боді) ніхто; нішто.  
 nod (нод) кўненьне (галавою).  
 noise (нойз) шум; гоман; трэск.  
 noisy (но,йзфуль) шумны.  
 noisy (но,йзі) шумны.  
 nominal (но,мінэль) назоўны, названы, намінальны.  
 nonce (нонс) намер; мэта.  
 none (нон) ніякі; ані адзін; ніхто, нішто.  
 nonsense (но,нсэнс) бессэнсоўнасьць, бязглузьдзіца, нонсэнс.  
 noon (нон) поўдзень; сярэдзіна.  
 normal (но,рмаль) нармальны.  
 north (но,рО) поўнач.  
 northern (но,рОэрн) паўночны.  
 nose (ноз) нос.  
 nose, to (ноз) нюхаць, чуць(носам).  
 not (нот) не.  
 note (нот) знак; прыкмета; зацёмкі.  
 nothing (ню,ОінГ) нічога.  
 notice (но, тіс) заўвага.  
 notice, to (но, тіс) зьвярнуць увагу, заўважыць.  
 notion (но,ши) уяўленьне, думка, паняцьце.  
 now (наў) цяпер.  
 number (на,мбэр) нумар; колькасьць.  
 numeral (ню,мэрэль) колькасны, лікавы, нумаравы.  
 numerous (ню,мэрэс) шматлікі.  
 nurse (нарс) нянька.  
 nut (нат) гарэх.

## O

- oak (ок) дуб.  
 oat (от) авёс.  
 oath (оО) клятва, прысяга.  
 obedience (обі,діенс) паслухмянасьць, накура.  
 obey, to (обэ,й) слухацца, пакарыцца.  
 object (о,бжэкт) прадмет, рэч; мэта, аб'ект.  
 object, to (обжэ,кт) прэрэчыць, дакарыць.  
 obligate (о,бліГэйт) абавязваць.

- obligation (обліГэ,йшн) заабавязаньне, абавязак.  
 obligatorily (облі,Гэторілі) абавязкава.  
 oblige, to (обля,йдж) абавязваць, наклацьці абавязак.  
 obscure, to (обскью,р) зацемяць; укрываць.  
 obscure (обскью,р) цёмны, няясны, незразумелы.  
 obscureness (обскью,рнэс) цемра; няяснасьць.  
 observance (обзэ,рвэнс) перасьцераганьне, выкананьне.  
 observant (обзэ,рвэнт) назіральны; выканальны, уважны.  
 observe, to (обзэ,рв) назіраць, прыкмеціць; перасьцерагчы.  
 observer (обзэ,рвэр) назіральнік, абсэрватар; выканаўца.  
 obtain, to (обтэ,йн) атрымаць; дастаць; асягнуць.  
 obtainable (обтэ,йнэйбль) асягальны.  
 obtaining (обтэ,йнінГ) атрыманьне; асягненьне.  
 occasion (окэ,жэн) нагода.  
 occupy, to (о,кьюпай) заняць; заўладаць; карыстацца.  
 ocean (о,шэн) акіян.  
 o'clock (о-клёк) ск. ад of the clock ; what - is it? каторая гадзіна?  
 October (окто,бэр) кастрычнік.  
 oculary (о,кьюлері) вочны.  
 of (ов) прыйм. кіруе родным склонам: the duty of White Russian  
 абавязак беларуса.  
 off (оф) ад; на адлегласьці.  
 offense (офэ,нс) крыўда ; зьянявага; праступак.  
 offer, to (о,фэр) прананаваць ; ахвяраваць.  
 offer (о,фэр) праназыка, прананова.  
 office (о,фіс) абавязак; становішча, установа, канцылярыя.  
 officer (о,фісэр) урадовец; афіцэр.  
 oil (ойль) аліва, алей  
 oil, to (ойль) алівіць, наалівіць.  
 oilery (о,йлері) алейня.  
 old (ольд) стары.  
 olive (о,лів) аліва, аліўкавае дрэва.  
 on (он) на, пры, у.  
 once (ўа,нс) аднойчы, адзін раз.  
 one (ўа,н) адзін; адзіны; нехта.  
 only (о,нлі) толькі; адзіны; сваеасаблівы.  
 onset (о,нсэт) напад; атака; пачатак.  
 onward (онўэ,рд) наперад.  
 open, to (о,пэн) адкрыць, раскрыць; адкрыцца.  
 open (о,пэн) адкрыты, раскрыты.  
 opening (о,пэнінГ) адкрыцьцё; шчыліна.  
 openly (о,пэнлі) адкрыта, яўна; шчыра.

- opera (о,пэра) опэра.  
 operation (опэрэ,йшн) дзеянньне; выкананьне; апэрацыя.  
 opinion (опі,нйон) пагляд, думка; апінія.  
 opium (о,піэм) опіюм.  
 opposite (о,позіт) супроцьлежны; супраціўны.  
 opposition (опозі,шн) супроцьлежнасьць, апазыцыя.  
 oppress, to (опрэ,с) уціскаць; ціснуць.  
 optic (о,птік) аптычны.  
 optimism (о,птімізм) аптымізм.  
 optimistic (оптімі,стік) аптымістычны.  
 or (ор) або; ці.  
 orange (о,рэндж) памаранча.  
 oration (орэ,йшн) (пра)мова; слова.  
 orator (о,рэтэр) моўца, аратар; прашэльнік.  
 orb (орб) куля; сфэра; нябеснае цела.  
 orchestra (о,ркэстэр) аркестра.  
 order, to (о,рдэр) (у)парадкаваць, даць загад; загадваць.  
 order (о,рдэр) лад; парадак, прыказ.  
 orderless (о,рдэрлес) бязладны.  
 orderly (о,рдэлі) парадкавы, мэтадычны, правільны.  
 ordinary (о,рдінэрі) звычайны; просты.  
 ordination (ордінэ,йшн) назначэньне; рукапалажэньне, ардынацыя.  
 ore (ор) руда ; мэталъ.  
 orient (о,ріент) усход; раница.  
 ornament (о,рнамент) упрыгожаньне; краса; строй.  
 orphan (о,рфэн) сірата.  
 orphanage (о,рфэйнэдж) сіроцтва.  
 Orthodox (о,рОодокс) праваслаўны.  
 orthodoxness (о,рОодокснэс) праваслаўе.  
 orthographic (орОоГрэ,фік) правапісны, артаграфічны.  
 orthography (о,рОо,Грофі) правапіс, артаграфія.  
 other (а,Оэр) іншы; другі.  
 ought (оўт) нешта, што-небудзь.  
 ought, to (оўт) мець абавязак (павінасьць).  
 our (а,ўр) наш.  
 ours (а,ўрс) наш, нашы(я).  
 ourselves (аўрсэ,льф) мы самі, нас самых; самых сябе.  
 out (а,ўт) з, із, на вонкі, знадворку, за.  
 outdoor (аўтдо,р) знадворныя дзьверы.  
 outer (а,ўтэр) знадворны, вонкавы.  
 outlaw (а,ўтлэ) выгнаньнік; забойца.  
 outlook, to (а,ўтляук) глядзець уважна і ўнікліва.

- outside (а,ўтсайд) знадворная старана; вонкавасць.  
 outward (а,ўтўэрд) знадворны, вонкавы; цялесны.  
 ovation (овэ,йшн) (пры)вітаныне, авацыя.  
 oven (овн) печ.  
 over (о,вэр) над, зверху, звыш, на, па, за.  
 overcome, to (о,вэркэм) асіліць, паканаць, перамагчы.  
 overcover, to (овэрко,вэр) накрыць, прыкрыць.  
 overlook, to (овэрлю,к) назіраць за..., сачыць за..., глядзець зверху.  
 overpay, to (овэрпэ,й) пераплатіць.  
 overreach, to (овэррі,ч) перавысіць, быць вышэй; перагнаць.  
 overrule, to (овэрру,ль) панаваць, кіраваць.  
 overthrow, to (овэрОро,ў) перакінуць.  
 overthrow (о,вэрОўорт) супроцьлежны, супраціўны.  
 owe, to (о,ў) быць павінным, мець абавязак.  
 own (о,ўн) свой, уласны, собскі.  
 owned (о,ўнд) прыналежны, які творыць уласнасць.  
 ox (окс) вол, бык.

## P

- pace, to (пэс) хадзіць, выступіць.  
 pacific (пэсіфік) ціхі, спакойны, міралюбны.  
 pacify, to (пэ,сіфай) устанавіць мір; уціхамірыць; заспакоіць (голад).  
 racket (пэ,кет) пачка; вузёл; пакунак.  
 raddle, to (пэдль) вяславаць; плюскацца (ў вадзе).  
 raddle (пэдль) вясло.  
 pagan (пэ,Гэн) паганін, паганскі.  
 paganic (пэГэ,нік) паганскі.  
 page (пэйдж) бачына, балона.  
 pain (пэйн) боль; кара, пакараньне.  
 painful (пэ,йнфуль) поўны болю; хворы, хваравіты; сумны.  
 pair (пэйр) пара.  
 palate (пэ,лэйт) паднябенне.  
 pale (пэйль) бледны.  
 pale паля, кол, слуп.  
 palm (пам) далонь; пальма.  
 palmitic (пэ,льмік) пальмавы.  
 pan (пэн) міска; скаварада.  
 panic (пэ,нік) паніка.  
 panorama (пэнора,ма) панарама, спазор, від.  
 papa (папа,) тата(чка).

- paper (пэ,пэр) папера; папяровы.  
 par (пар) маладыя, пара (маладых).  
 parade (пэ,рэд) паказ, парад.  
 paradise (пэ,рэдаіз) рай.  
 paradox (пэ,радокс) парадокс.  
 paragraph (пэ,раГраф) параграф.  
 parasite (пэ,рэсайт) чужаед.  
 parasitic (пэрэсі,тік) чужаедны.  
 parcel (па,рсэль) пачка; вязка; вузёл; дзялянка.  
 pardon (па,рдэн) прабачэньне.  
 parent (пэ,рэнт) радзіцель, бацькі.  
 parish (пэ,ріш) прыход, парахвія; зграмаджэньне.  
 park (парк) парк; зьвярынец.  
 part (парт) частка, доля.  
 part, to (парт) (разь)дзяліць; дзяліцца.  
 parting (па,ртіңГ) (разь)дзяленьне; аддзяленьне.  
 partly (па,ртлі) часткава.  
 party (па,рті) партыя, зьвяз, саюз.  
 pass, to (пэс) прайсьці, праехаць.  
 passport (па,спорт) пашпарт.  
 paste (пэст) цеста.  
 pasture (па,стшюр) паша, выган.  
 path (пэО) сьцежка, дарожка.  
 patient (пэ,шэнт) хворы, пацыент.  
 patriarch (пэ,тріарк) патрыярх.  
 patriot (пэ,тріот) патрыёта.  
 patriotic (пэтрію,тік) патрыятычны.  
 patron (пэ,трэн) абаронца, заступнік.  
 pavement (пэвмэнт) брук, ходнік.  
 pay, to (пэй) плаціць, заплаціць.  
 pay (пэй) плата, заплата.  
 payment (пэ,ймэнт) плата, заплата, зарплата, узагарода.  
 peace (піс) мір, супакой.  
 peaceful (пі,сфуль) ціхі, мірны, супакойны.  
 pearl (пэрль) пэрла.  
 peg (пэГ) дзеравяны гвозд.  
 pen (пэн) пяро.  
 pension (пэншн) пэнсыя; пэнсыён.  
 Pentecost (пэ,нткіост) Пяцідзсятніца, Сёмуха, Тройца.  
 people (піпль) народ, нацыя; людзі.  
 perfect (пэ,рфэкт) дасканалы; закончаны.  
 perfection (пэрфэ,кшн) дасканаласьць.

- perfectly (пэ,рфэктлі) дасканала; зусім.  
 perform, to (пэрформ) выканаць, учыніць, зрабіць.  
 performance (пэрфо,рмэнс) выкананьне, учыненьне.  
 period (пі,рiэд) пэрыяд.  
 permanent (пэ,рмэнэнт) трывалы, сталы, пэрманэнтны.  
 permit, to ( пэрмі,т) дазволіць.  
 Persian (пэ,ршэн) пэрскі.  
 person (пэрсн) асоба, чалавек.  
 perspective (пэрспэ,ктив) пэрспэктыва; спазор.  
 pest (пэст) зараза, мор.  
 pestilent (пэ,стілент) заразны.  
 pharisaism (фэ,рiзiэiзм) крывадушніцтва.  
 philosopher (філэ,софэр) думаньнік, філэзаф.  
 philosophist (філэсофіст) філязафісты.  
 philosophy (філэ,софі) філязофія.  
 phosphor (фо,сфэр) фосфар.  
 physic (фі,зік) лякарства; мэдыцына.  
 physical (фізікэль) фізычны, мэдыцынскі.  
 physician (фізі,шэн) лекар, доктар.  
 piano (піа,но) фартапьян, піяніна.  
 pica (пайка) сарока.  
 ricket (пі,кэт) (завостраны) кол, слуп.  
 rictorial (пікто,рiэль) маляўнічы, ілюстраваны.  
 ricture (пі,ктшьюр) вобраз, малюнак, партрэт.  
 picturesque (піктшьюрэ,ск) маляўнічы, вобразны.  
 rie (пай) пірог, торт; паштэт.  
 piece (піс) кусок, кавалак, частка.  
 rig (піГ) сьвіньня, парася.  
 rig, to (піГ) парасіцца, апарасіцца.  
 rile, to (пайль) скласьці, сабраць у гурбу.  
 rip (пін) шпiлька; дробязь.  
 pirate (па,йрэт) пірат, карсар.  
 piss (піс) моч, урына.  
 pitch, to (піч) (а)смаліць, пасмаліць, абсмаліць.  
 pitch смала, дзёгаць.  
 place, to (плейс) памясьціць, зьмясьціць; паставіць.  
 place месца, пляц.  
 plain (плейн) раўніна, плошча, поле бітвы.  
 plan (плен) плян.  
 splash (плеш) лужа.  
 plastic (пле,стік) плястычны.  
 play, to (плей) забаўляцца, гуляць; іграць.

- play забава, гульня; ігра.  
 player (пле,йэр) ігрок; музыка(нты).  
 please, to (пліз) падабацца, быць у ласцы.  
 pleasure (пле,жур) прыемнасць, радасць.  
 plentiful (пле,нтіфуль) багаты, поўны, пладародны, ураджайны.  
 plough, to (пляў) гараць.  
 plough плуг, саха.  
 pluck (пляк) патрахі.  
 plum (плям) сьліва.  
 plunge (пляндж) занурэньне, апушчэньне (ў воду).  
 ply, to (пляй) гараваць, цяжка працаваць; налегчы.  
 pocket (по,кэт) кішэня.  
 poet (по,эт) паэта.  
 poetry (по,этрі) паэзія; верш.  
 point (поінт) пункт.  
 pointed (по,йтэд) завостраны, востры.  
 poison (пойзн) атрута.  
 poke (пок) торба; кішэня.  
 Polacak (по,ляцак) Полацак.  
 polar (по,лер) палярны.  
 Pole (поль) паляк, полька.  
 pole (поль) жэрдка, шост, кол.  
 police (полі,с) паліцыя, міліцыя.  
 policeman (полі,смэн) паліцыянт, міліцыянер.  
 policy (по,лісі) палітыка.  
 polish (по,ліш) глянс; глянсавы, бліскучы.  
 Polish (по,ліш) польскі.  
 politic (по,літік) палітычны.  
 poor (пур) бедны.  
 pope (поп) папэж; поп.  
 pork (порк) сьвініна, сьвінячына.  
 port (порт) порт.  
 portion (поршн) частка, доля, порцыя.  
 pose (поз) поза.  
 position (позі,шн) палажэньне, пазыцыя.  
 positive (по,зітів) пазытыўны, дадатні.  
 possess, to (посэ,з) валодаць (чым), мець, заўладаць; стацца ўласнікам.  
 possession (поссэ,шн) маёмасьць, уласнасьць.  
 possible (по,сібль) магчымы.  
 possibly (по,сіблі) магчыма, як-небудзь.  
 postage (по,стэйдж) паштовая аплата.



- postal (по,стэль) паштовы.  
 postman (по,стмэн) разношчык пісем (лістоў), паштальён.  
 pot (пот) чыгунчык, гаршчок, кацялок.  
 pour, to (поўр) ліць, выліць, надліць.  
 powder (па,ўдэр) парашок, пудра.  
 power (паўэр) сіла, магутнасьць, улада.  
 practical (прэ,ктікэль) дасьведчаны, практычны.  
 practice (прэ,ктіс) дасьведчаньне, практыка; затасаваньне.  
 praise (прэйз) хвала, чэсьць, пашана.  
 pray, to (прэй) прасіць, маліць; маліцца.  
 prayer (прэ,йэр) малітва.  
 praying (прэ,йнГ) малітва, маленьне.  
 preach, to (пріч) казаць, прапаведваць.  
 preacher (прі,чэр) прапаведнік; вучыцель.  
 preaching (прі,чінГ) прапаведваньне, пропаведзь.  
 precious (прэшіэс) дарагацэнны, дарагі.  
 precious (прісі,жэн) дакладнасьць, акуратнасьць; прэцызія.  
 preface (прэ,фэс) прадмова, уступ.  
 prefer, to (пріфэ,р) болей хацець.  
 prehistoric (прігісто,рІк) прадгістарычны.  
 preparation (прэпэрэ,йшн) прыгатаўленьне; прэпарат.  
 Presbyterianism (прээбітэ,ріэнізм) прээбітэрыянства; прээбітэрыялізм.  
 presence (прэ,зэнс) прысутнасьць.  
 present (прэ,зэнт) гасьцінец, дар, падарунак.  
 preservative (прізэ,рвэтів) папераджальны; аберагалны.  
 president (прэ,зідэнт) прэзыдэнт; старшыня.  
 press, to (прэс) (сь)ціснуць.  
 press (прэс) сыціск; прэс.  
 prevent, to (прівэ,нт) перасьцерагчы, папярэдзіць, перашкодзіць.  
 prey (прэй) здабыча.  
 price (прайс) цана.  
 prime (прайм) першабытны; пачатак; находжаньне.  
 prince (прінс) князь, прынц.  
 princess (прі,нсэс) княжна, прынцэса.  
 principle (прі,нсіпл) прынцып; пачатак; прычына; аснова.  
 print, to (прінт) друкаваць, адбіць, адціснуць.  
 printing (прі,нтінГ) друк(аваньне); друкарня.  
 prison (прізн) вастрог, вязьніца.  
 private (прайвэт) асабісты; прыватны; уласны.  
 privilege (прі,віледж) прывілегія.  
 probable (про,бэбль) праўдападобны.  
 problem (про,блем) праблема, пытаньне.

- proceed, to (просі,д) весьці далей, працягваць.  
 process (про,сэс) працэс; рух.  
 proclaim, to (прокле,йм) апавясьціць, падаць да ведама, праклямаваць.  
 produce, to (продью,с) тварыць, выпрацаваць, прадукаваць.  
 production (прода,кшн) вытворчасць; прадукт; твор.  
 profession (профэ,шн) вызнаньне; выражэньне.  
 profit (про,фіт) даход, карысьць, барыш.  
 progress (про,Грэс) прагрэс, рух наперад.  
 prohibit, to (прогі,біт) забараніць, перашкодзіць.  
 prohibition (прогібі,шн) забарона; перашкода.  
 project (про,джэкт) замер, загад; праект.  
 proletarian (пролітэ,ріэн) пралетарскі.  
 promptly (про,мтлі) хутка, скоро, жыва.  
 proof (пруф) доказ, давад.  
 properly (про,пэрлі) уласьціва, гэтакім спосабам.  
 property (про,пэрті) свомасьць, уласнасьць.  
 prophesy, to (про,фісай) пракаваць.  
 prophet (про,фэт) прарок.  
 proportion (пропо,ршн) суразьмернасьць, прапорцыя.  
 prose (проз) проза.  
 prosperity (проспэ,ріті) памыснасьць.  
 prosy (про,зі) праязічны, у прозе, прозаю.  
 protest, to (протэ,ст) урачыста (публічна) падаваць да ведама.  
 protestant (про,тэстант) пратэстант; пратэстанцкі.  
 proud (праўд) горды.  
 prove, to (прув) прабаваць; дасьведчыць; давесьці.  
 proverb (про,вэрб) пагаворка; прыказка, прыповесьць.  
 provide, to (прова,йд) заспасобіць.  
 prudence (пру,дэнс) разумнасьць; асьцярожнасьць.  
 Prypiac (пры,пяць) Прыпяць.  
 psalm (сам) псальм.  
 public (па,блік) грамадкі, народны, публічны.  
 publicist (па,блісіст) публіцысты.  
 publicity (паблі,сіті) грамадзкасьць, публічнасьць.  
 pudding (пу,дінГ) пудінг.  
 puff, to (паф) дзьмухаць, дуцца; сапці; задыхацца.  
 pull, to (пуль) цягнуць, дзёргаць; цягнуцца.  
 pulse (пальс) пульс.  
 pun (пан) ігра слоў.  
 punish, to (па,ніш) караць, штрафоваць.  
 punishment (па,нішмэнт) кара, пакараньне, штраф.  
 pure (пьюр) чысты.

- purely (п'ю́рлі) чыста.  
 purgatory (па,рГэ́тэрі) чысьцец.  
 purge, to (пардж) чысьціць.  
 purify, to (п'ю,рі́фай) ачысьціць; ачысьціцца.  
 Puritanism (п'ю,рі́тэнізм) пурытанізм.  
 purpose (па,рпос) намер, мэта.  
 purse (парс) капшук, партманэтка.  
 push, to (пуш) штурхаць, папіхаць.  
 put, to (пут) класьці, ставіць, палажыць, апрануць; прадставіць;  
 давесьці.  
 putrefy, to (п'ю,трі́фай) гнаіць, гніць.  
 pythones (пі,Оонэс) знахарка, чараўніца, ведзьма.

## Q

- quack (квэк) цырульнік; знахар-лекар.  
 quadrangle (кво,дрэнГль) чатырохкутнік; двор.  
 quaggy (квэ,Гі) балотны, гразкі.  
 quaint (квэйнт) рэдкі; дзіўны.  
 quake, to (квэйк) трасьціся.  
 qualification (кво,ліфікэ,йшн) здольнасьць, свомасьць, абмежаваньне.  
 qualify, to (кво,лі́фай) чыніць здольным; абмежаваць.  
 quality (кво,лі́ті) якасьць, свомасьць.  
 quantity (кво,нті́ті) колькасьць.  
 quarrel (кво,рэ́ль) спрэчка.  
 quarrel, to спрачацца.  
 quarter (кво,ртэр) чэцьверць; квартал; кварта; пашана, ласка.  
 quarter дзяліць на чатыры.  
 quay (кі) каі, узьбярэжная.  
 queen (квін) каралева.  
 queer (квір) рэдкі; дзіўны; нездаровы.  
 quench, to (квэнш) патушыць; уціхамірыць; ахаладзіць.  
 querulous (квэ,рулес) прыдзірлівы; недазволены.  
 quest (квэст) шуканьне.  
 quest, to шукаць ; дасьледваць, бадаць, дацэкаць.  
 question (квэстшн) пытаньне.  
 question, to (квэстшн) пытаць; пытацца.  
 queue (кью) рад устаноўленых людзей.  
 queue, to станавіцца ў рад.  
 quick (квік) ажыўлены; хуткі.  
 quiet (ква,йэт) ціша; ціхі.  
 quilt (квільт) пікаваная коўдра.

quit (квіт) пакінуты, адпушчаны, вольны.  
 quitter (кві,тэр) (ам.) чалавек кволага здароўя.  
 quite (квайт) цэлы; зусім.  
 quiz (квіз) дражненне.  
 quiz, to усьцягнуць.  
 quotation (квоўтэ,йшн) кіраваньне; цытата.  
 quotation-marks двукоссье.  
 quote (квоўт) прывесьці, падаць, лічыць.  
 quotidian (квоті,дiэн) штодзённы.

## R

rabbit, to (рэ,бэт) датарнаваць; рабіць шпунт.  
 rabbi (рэ,бі) рабін.  
 race (рэйс) бег; спаборніцтва ў бегу, перагонкі, коннае спаборніцтва.  
 race, to хутка бегчы.  
 racket (рэ,кэт) шум, гоман, грукат, гвалт.  
 radical (рэ,дікэль) аснаўны; істотны, радыкальны.  
 rag (рэГ) гануча, лахман; ласкут.  
 rail, to (рэйль) абгарадзіць, абнесьці плотам.  
 rain (рэйн) дождж.  
 raise, to (рэйз) падняць, паднесьці.  
 rake (рэйк) граблі.  
 rake, to (рэйк) (з)грэбці; скрэбці.  
 range (рэйндж) рад, сэрыя, чарга.  
 rank (рэнк) рад.  
 rare (рэйп) пакража, забраньне гвалтам, рабунак, грабежа.  
 rarely (рэ,рлі) рэдка.  
 rareness (рэ,рнэс) рэдкасьць; сваеасаблівасьць.  
 rat (рэт) пацук.  
 rational (рэ,шэнэль) разумны, рацыянальны.  
 rattle, to (рэтль) трашчаць, грымець; выць, завываць.  
 raw (роў) сыры.  
 ray (рэй) касуль, прамень.  
 razor (рэй,зор) брытва.  
 reach, to (річ) распасьцерці; асягнуць, дасягнуць; дагнаць.  
 read, to (рід) (пра)чытаць, вычытаць.  
 reading (рі,дінГ) (пра)чытаньне.  
 ready (рэ,ді) хуткі; гатовы.  
 really (рі,элі) фактычна, запраўды.  
 reason (різн) разважнасьць, розум, кемнасьць.  
 reasonable (рі,знэль) разумны, кемны, разважны, талковы.

- rebus (рі,бэс) загадка, здагадка, рэбус.  
 recall (ріко,ль) водклік, водгук, рэха; адкліканьне; адмена.  
 receipt (рісі,пт) атрыманьне; прыняцьцё; рэцэпта.  
 receive, to (рісі,в) атрымаць, прыняць; сваваць.  
 recent (рі,сэнт) нядаўны; новы, сьвежы.  
 reckon, to (рэкн) лічыць, аблічыць, злічыць, вылічыць.  
 recognition (рэкоі'ні,шн) прызнаньне, узнаньне, распазнаньне; разгляд.  
 recognize, to (рэ,коГ'найз) прызнаць, узнаць; дапусьціць, разглядзець.  
 record, to (ріко,рд) запісаць (у кнігу), занесьці (ў сьпіс).  
 recover, to (ріко,вэр) вярнуць, атрымаць назад.  
 recruit (рікру,т) падмацаваньне; рэкрут.  
 secure (рікью,р) паправа; вярненьне (здараўя).  
 red (рэд) чырвоны.  
 redeem, to (ріді,м) выкупіць, адкупіць; звольніць.  
 redemption (рідэ,мпшн) адкупленьне, выкупленьне, выбаўленьне.  
 reduce, to (рідью,с) прывесьці; давесьці, абярнуць.  
 reed (рід) трысьціна, чарот.  
 reef (ріф) рыф.  
 refer, to (ріфэ,р) пераслаць (справу), пераказаць.  
 reference (рэ,фэрэнс) пераказаньне, адасланьне.  
 reflect, to (ріфле,кт) адбіць; адбіцца (аб сьвятле); падаць.  
 reform, to (ріфо,рм) зьмяніць; напавіць; рэфармаваць.  
 reformation (рэформэ,йшн) рэфармацыя, рэформа.  
 refrain (ріфрэ,н) прыпеў(ка), рэфрэн.  
 refreshment (ріфрэ,шмэнт) асьвяжэньне; падмацаваньне.  
 refuge (рэфью,дж) сховішча.  
 regard (ріГа,рд) узгляд, пашана; увага.  
 regent (рі,джэнт) рэгэнт, кіраўнік.  
 register (рэ,джістэр) рэгістар; кніга.  
 rejoice, to (ріджо,йс) радавацца, цешыцца.  
 rejoicing (ріджо,йсінГ) радасьць; радасны, вясёлы.  
 relate, to (ріле,йт) апавядаць, расказаць.  
 relief (рілі,ф) палёгка, помач, запамога, данамога; сунакой.  
 relieve, to (рілі,в) несці палёжку, памагчы; цешыць.  
 religion (рілі,джн) рэлігія, вера(вызнаньне).  
 religious (рэлі,джэс) рэлігійны, пабожны, веруючы.  
 relish, to (рэ,ліш) дадаць смаку, зрабіць смачным.  
 remain, to (рімэ,йн) астацца; быць, знаходзіцца.  
 remarkable (ріма,ркэбл) годны ўвагі, прыкметны.  
 remedy (рэ,міді) лякарства.  
 remembrance (рімэ,мбрэнс) памятка, успаміны.  
 remission (рімі,шн) дараваньне, уласкаўленьне.

- remove, to (рімув) перасунуць, пераставіць; зрушыць.  
 renaissance (рі́нэ,сэ́нс) адраджэньне.  
 rent (рэ́нт) шчыліна, трэшчына.  
 repair, to (рі́пэ,р) падчыніць, паправіць, направіць; рамантаваць.  
 reparative (рі́пэ,рэ́тív) узнагароджаньне; здавальненьне.  
 replace, to (рі́пле,йс) пакінуць на папярэднім месцы; пераставіць.  
 report (рі́по,рт) даклад, рапарт; вестка, апавяданьне, справаздача.  
 report, to даць справаздачу, апавядаць, пераказаць.  
 repulse, to (рі́па,льс) адпіхнуць, адкінуць, адбіць.  
 request (рі́кўэ,ст) вымаганьне; просьба; стараньне.  
 require, to (рі́кўа,йр) вымагаць; прасіць, мець патрэбу.  
 rescue (рэ,скью) асвабоджэньне; выбаўленьне; ратунак.  
 research, to (рі́сэ,рч) дасьледзіць; адшукаць  
 resemble, to (рі́зэ,мбл) быць падобным, мець падабенства.  
 reservation (рэ́зэрвэ,йшн) зьберажэньне; паўстрыманасьць;  
 асьцярожнасьць.  
 reserve, to (рі́зэ,рв) аберагчы; ашчаджаць; утрымліваць.  
 residency (рэ,зідэ́нсі) рэзыдэнцыя.  
 resolute (рэ,зольют) рашучы, адважны.  
 resolution (рэ́золью,шн) пастанова, вырашэньне, рэзалюцыя.  
 respect (рі́спэ,кт) пашана, увага.  
 respond, to (рі́спо,нд) адказваць, несцьці адказнасьць, адпавядаць.  
 responsibility (рі́спонсі́бі,лі́ті) адказнасьць.  
 rest (рэ́ст) супачынак, адпачынак.  
 restless (рэ́стлес) несупакойны; бяссонны, неўгамонны.  
 restlessness (рэ,стлэ́снэс) несупакой; трывога; бяссоннасьць.  
 result (рі́за,льт) адбываць; пасьледкі; адскакваньне; вынік, рэзультат.  
 retain, to (рі́тэ,йн) трымаць; перахаваць; затрымаць.  
 retire, to (рі́та,йр) адыйсьці, адступіць; шчэзнуць.  
 retrose (рі́тро,с) загнуты (назад).  
 return, to (рі́та,рн) вяртацца.  
 return паварот; прыбыцьці назад; адкрыцьці.  
 revelation (рэ́віле,йшн) адкрыцьці, раскрыцьці.  
 revendication (рі́вэндіка́э,йшн) зьвярненьне назад, вымаганьне звароту.  
 reverse, to (рі́вэ,рс) перакінуць, скінуць, паваліць.  
 revive, to (рі́ва,йв) ускрасіць; ажывіць; узнавіць.  
 revolter (рі́во,льтэр) бунтар.  
 revolution (рэ́волью,шн) рэалюцыя, пераварот; зьмена.  
 reward, to (рі́ўо,рд) (уз)нагародзіць, (ад)плаціць.  
 rheumatism (ру,мэ́тíзм) рэўматызм.  
 rhythm (рі́Ом) рытм.  
 rib (рі́б) рабро.

- ribbon (рі,бэн) істужка, тасьма, тасёмка.  
 ride, to (райд) ехаць конна.  
 rider (ра,йдэр) коньнік, той, хто едзе вярхом на кані.  
 riding (ра,йдінГ) язда вярхом на кані.  
 right (райт) правы; проста; просты; напрасткі, добра, пекна.  
 rightly (ра,йтлі) добра, годна, справядліва.  
 rim (рім) край, узьбярэжжа, поле, прабел.  
 ring (рінГ) кола, пярсцёнак, абрончка.  
 riot (ра,йэт) бунт, паўстаньне; несупакой.  
 rip, to (ріп) раздзерці, здзерці, разарваць, сарваць, адарваць.  
 rise, to (раіз) устаць; ускрэснуць.  
 ritual (рі,тъюэль) абрадны, парадкавы, рытуальны.  
 river (рі,вэр) рака, рэчка.  
 rivulet (рі,вьюлет) рэчка, рэчачка.  
 roar, to (роп) раўці, крычаць; мычаць.  
 rock (рок) скала.  
 rocky (ро,кі) скалісты.  
 roll, to (роль) качаць; скруціць; каціць; зьвіць.  
 rolling (ро,лінГ) качаньне; скручваць.  
 rook (рук) грач.  
 room (рум) прастора, месца, пакой.  
 root (рут) карэнь, карэньне.  
 rose (роз) ружа.  
 rotten (рѳтн) гнілы, папсуты.  
 rough (роф) храпаваты, грубы, няроўны.  
 round (ра,ўнд) круглы, кола; куля; навокал.  
 rounding (ра,ўндінГ) закругленьне.  
 rover (ро,вэр) бадзяка, ветрагон.  
 royalty (ро,йэліті) каралеўская годнасьць.  
 rub, to (раб) церці, выцерці.  
 rubbing (ра,бінГ) цярэньне, націраньне.  
 ruin (ру,ін) развал(еньне); загуба; зьніштажэньне; руіна.  
 run, to (ран) бегчы, бегаць.  
 running (ра,нінГ) бег; адцяленьне; бягучы; чарговы.  
 rusk (раск) сухар.  
 ruth (руО) міласэрдзэдзе, літасьць.  
 rye (рай) жыта.  
 ryot (ра,йот) уласьнік зямлі, гаспадар, селянін.

## S

sacking (сэ,кінГ) разграбленьне; дзяруга.

- Sacrament** (сэ,крэмэнт) тайніца; прычасьце.  
**sacrifice** (сэ,кріфайз) ахвяра, ахвяраваньне.  
**sad** (сэд) сумны, забіты горам, сумрачны.  
**sadly** (сэ,длі) сумна; няшчасна; дрэна; нядобра.  
**sadness** (сэ,днэс) гора, сум, бяда, туга.  
**safe** (сэйф) цэлы, непашкоджаны, здаровы; бяспечны; няшкодны.  
**safety** (сэ,йфті) бяспечнасьць, бяспека; ратунак; непашкоджанасьць.  
**sail** (сэйль) вятруга.  
**sail, to** (сэйль) вятружыць, плысьці пад вятругай.  
**sailing** (сэйлінГ) вятружаньне, плыцьцё пад вятругай.  
**saint** (сэйнт) сьвяты.  
**sake** (сэйк) мета; прычына, замер.  
**salad** (сэ,лед) салата.  
**salary** (са,лярі) пэнсія.  
**sale, to** (сэль) продаж; збыт.  
**salive** (сэ,лів) сьліна.  
**salmon** (сэ,мэн) ласось.  
**salt** (сольт) соль.  
**salt, to** (сольт) саліць.  
**saltly** (со,льтлі) салёна.  
**salute** (сэлью,т) прывітаньне; салют; пацалунак.  
**salvation** (сэльвэ,йшн) збаўленьне, ратунак.  
**same** (сэйм) самы, гэты самы; тоесны.  
**sanctified** (сэ,нктіфайд) пасьвенчаны, асьвечаны.  
**sanctify, to** (сэ,нктіфай) (па)сьвяціць; асьвяціць.  
**sand** (сэнд) пясок.  
**sanitary** (сэ,нітэрі) санітарны.  
**sap** (сэп) сок; сьлімазара.  
**sapless** (сэ,плес) бяссочны, сухі.  
**satan** (сэ,тэн) шатан, чорт.  
**satisfaction** (сэтісфэ,кшн) здавольненьне, сатысфакцыя.  
**satisfactory** (сэтісфэ,кторі) здавальняючы, дастатковы; паважны.  
**satisfy, to** (сэ,тісфай) здаволіць, дагадзіць.  
**Saturday** (сэ,тшюрдэй) субота.  
**sauce** (сос) поліўка, сос.  
**save, to** (сэйв) ратаваць; збавіць.  
**saving** (сэ,йвінГ) збаўленьне; выратаваньне; адлажэньне ;  
 заашчаджаньне.  
**savior** (сэ,віор) збаўца; ратаўнік.  
**Savior** (сэ,віор) Збаўца, Спас.  
**saw** (соў) піл(к)а.  
**sawing** (со,ўінГ) пілаваньне.



- say, to (сэй) гаварыць, гутарыць, (с)казаць.  
 saying (сэ,йінГ) гутарка, гаворка, слова; мова; нагаворка.  
 scab (скэб) струн; кароста; парх.  
 scale (скэль) чашка; талерка (вагі).  
 scandal (скэ,ндэль) скандал.  
 scare (скэйи) уцёкі, бег.  
 scarce (скэрс) рэдкі, дрэны, недастатковы; насілу, бадай.  
 scarcely (скэ,рслі) насілу, бадай.  
 scene (сін) сцэна.  
 scent (сэнт) пах, арамаат.  
 scholar (ско,лер) вучань, школьнік.  
 school(скуль) школа.  
 scissors (сі,зорс) ножніцы.  
 scold, to (скольд) лаяць, крычаць.  
 Scot (скот) шкот; доля, частка.  
 screw (скру) шруба.  
 Scripture (скрі,птчюр) Св. Пісаньне, Біблія.  
 sea (сі) мора.  
 seal (сіль) пячатка, пячаць.  
 sealing (сі,лінГ) прылажаньне пячаткі; друкаваньне; адбіцьцё.  
 seaman (сі,мэн) матрос.  
 search, to (сэрч) шукаць.  
 searching (сэ,рчінГ) праніклівы.  
 season (сізн) парэ году; сэзон.  
 seat, to (сіт) (па) садзіць; памясьціць.  
 seating (сі,тінГ) сядзеньне; саджаньне.  
 second (сэ,кэнд) другі; наступны.  
 secondary (сэ,кэндэрі) другарадны.  
 secret (сі,крэт) сэкрэтны, патаёмны.  
 secretary (сэ,крітэрі) сакратар.  
 section (сэкши) разрэз, раскрой; разбор на часткі.  
 secure, to (сікью,р) абясьпечыць; ратаваць, бараніць.  
 security (сікью,рті) бясьпека; абарона.  
 seduction (сідэ,кши) спакуса.  
 see, to (сі) глядзець, бачыць; назіраць.  
 seed (сід) семя, зярно.  
 seem, to (сім) здавацца; прыкінуцца.  
 seldom (сэ,льдэм) рэдка, час-ад-часу.  
 seldomness (сэ,льдэмнэс) асаблівасьць.  
 selection (сіле,кши) выбар, выбары; селекцыя.  
 self (сэльф) сам, сябе; асабіста.  
 sell, to (сэль) прадаваць.

- semester** (сiмэ,стэр) сэмэстр; паўгодзьдзе.  
**seminary** (сэ,мінэри) школа, сэмінарыя.  
**semitism** (сэ,мітизм) сэмітызм.  
**send, to** (сэнд) паслаць.  
**sense** (сэнс) розум, расудак; (па)чуцьцё.  
**senseless** (сэ,нслес) беспачуцьцёвы; бяспрытомны.  
**sentinel** (сэ,нтінэль) вартаўнік.  
**September** (сэптэ,мбэр) верасень.  
**serene** (сірі,н) сьветлы, пагодны, ясны, ціхамірны.  
**sergeant** (сарджэнт) падафіцэр; сяржант.  
**serpent** (сэ,рпэнт) гадзюка, вужака.  
**servant** (сэ,рвэнт) слуга.  
**serve, to** (сэрв) служыць; адправіць Божую службу.  
**service** (сэ,рвіс) служба, служэньне  
**serving** (сэ,рвінГ) служачы.  
**session** (сэши) (па)седжаньне; зграмаджэньне; сэсыя.  
**set, to** (сэт) памяшчаць, ставіць, устанавіць.  
**set** (сэт) устаноўлены, акрэсьлены.  
**settlement** (сэ,тльмэнт) устанаўленьне; аселішча; асад.  
**seven** (сэвн) сем.  
**sevensnight** (сэ,вннайт) тыдзень.  
**seventeen** (сэ,внтін) сямнаццаць.  
**seventeenth** (сэ,вэнтінО) сямнаццацаты.  
**seventh** (сэ,внО) сёмы.  
**seventhly** (сэ,вэнтлі) па-сёмае.  
**seventieth** (сэ,внтіэО) сямідзiesiąты.  
**seventy** (сэ,внті) семдзiesiąт.  
**several** (сэ,вэрэль) шматлікія, розныя, некаторыя.  
**sewing** (сэ,ўінГ) шыцьцё.  
**shadow** (ша,доў) цень, цянек.  
**shady** (шэ,ді) цяністы.  
**shake, to** (шэйк) трасьці, патрэсьці.  
**shall, to** (шэль) мець маральны абавязак; мець патрэбу.  
**shallow** (шалёў) płyткі.  
**shame** (шэйм) сорам.  
**sharp** (шарп) востры, востра закончаны.  
**sharpen, to** (шарпн) вастрыць.  
**she** (ші) яна.  
**sheep** (шіп) авечка, баран.  
**shell** (шэль) лупіна.  
**shell, to** (шэль) абіраць лупіну; бамбардаваць.  
**shepherd** (шэ,пэрд) пастух.

- shine, to (шайн) зіхацець, блішчэць.  
 ship (шіп) вадаплаў.  
 shirt (шэрт) кашуля (мужчынская).  
 shock (шок) сутрасеньне; шок.  
 shoe (шу) чаравік.  
 shoot, to (шут) стрэліць; кінуць.  
 shooting (шу, тінГ) страляньне; стрэл.  
 shortly (шо, ртлі) коратка.  
 shortness (шо, ртнэс) кароткасць.  
 shoulder (шо, льдэр) плячо, лапатка; падпора.  
 show (шоў) знадворнасьць, вонкавая старана, від.  
 shower (ша, ўэр) кароткі густы дождж, лівень.  
 shuffle, to (шафль) мяшаць, перамяшаць.  
 shut, to (шат) закрыць, заперці.  
 shy (шай) саромлівы; адлюдны.  
 sick (сік) хворы, нездаровы.  
 sickness (сі, кішнэс) хваравітасьць; абрыдласць.  
 side (сайд) бок, старана.  
 siege (сідж) аблога.  
 sight (сайт) зрок, вочы.  
 sign (сайн) знак, прыкмета.  
 silence (са, йленс) цішыня; маўчаньне.  
 silent (са, йлент) ціхі, супакойны, маўклівы.  
 silk (сільк) ядwab.  
 silly (сі, лі) глупы, глупаваты.  
 silver (сі, львэр) серабро.  
 silvery (сі, львэрі) сярэбраны.  
 simplify, to (сі, мпліфай) упрасьціць.  
 sin (сін) грэх.  
 since (сінс) з, ад, з тае пары; з таго часу; бо.  
 sinful (сі, нфульнэс) грэшнасьць, грахоўнасьць.  
 sing, to (сінГ) пяць.  
 singing (сі, нГінГ) пяньне, сьпеў.  
 singular (сі, нГьюлер) асобны, адзіны; паадзіночны лік.  
 sinking (сі, нкінГ) апушчэньне; патаненьне, пагружэньне.  
 sinlessness (сі, нлеснэс) бязгрэшнасьць.  
 sir (сэр) спадар, яго міласць.  
 sister (сі, стэр) сястра.  
 sit, to (сіт) сядзець, сесьці.  
 sitting (сі, тінГ) сядзеньне; месца.  
 situation (сітьюэ, йшн) палажэньне, стан; месцазнаходжаньне;  
 сытуацыя.

- six (сікс) шэсьць; шасцёрка.  
 sixteen (сі,кстін) шаснаццаць.  
 sixteenth (сікстінО) шаснаццаты; шаснаццатая (частка).  
 sixth (сіксО) шосты.  
 sixtieth (сікстіяО) шэсьцьдзесяты.  
 sketch (скэч) абрыс(оўка), скэч.  
 skin (скін) шкура.  
 sky (скай) неба, нябёсы.  
 slave (слейв) нявольнік.  
 slavish (сле,віш) нявольніцкі.  
 sledge (следж) сан(к)і.  
 sleep (сліп) сон, спаньне.  
 sleep, to (сліп) спаць.  
 sleepful (слі,пфуль) сонны, сьпячны.  
 sleeping (слі,пінГ) спаньне, сон; прадназначаны да спаньня (вагон).  
 slight (сляйт) пагарда; няўвага.  
 slight (сляйт) лёгкі; празрачысты; кволы, слабы, хілы.  
 sling (слінГ) прашча.  
 slit, to (сліт) расшчапіць, раскалоць.  
 Slonim (слё,нім) Слонім.  
 Slucak (слю,цак) Слуцак.  
 Smalensk (смаленск) Смаленск.  
 small (смель) малы, маленькі.  
 smith (сміО) каваль.  
 smithery (сміОэрі) кузня.  
 smithing (смі,ОінГ) каваньне.  
 smithy (смі,Оі) кузня.  
 smoke, to (смок) курыць; дыміць; дыміцца; курэньне.  
 smoking (смо,кінГ) курачы.  
 smooth (смуО) гладкі, роўны; глянсаваты.  
 smoothly (сму,Олі) гладка, роўна; спакойна.  
 snail (снэйль) сьлімак.  
 snake (снэйк) гадзюка, гадзіна, вужака.  
 snob (сноб) нікчэмны, нізкі, вульгарны.  
 snow (сноў) сьнег.  
 snow, to (сноў) падаць (аб сьнезе).  
 snowy (сноў,і) сьнежны, белы, як сьнег.  
 so (со) так, але, гэтакім спосабам, значыцца.  
 soap (соп) мыла.  
 soap, to (соп) мыліць, намы(д)ліць.  
 social (со,шэль) грамадзкі, сацыяльны.  
 socialism (со,шэлізм) сацыялізм.

- socialist (со,шэліст) сацыялістычны.  
 sociality (сошіэ,літі) грамадэкасыць; сузгоднасыць.  
 society (соса,йэті) таварыства; хаўрус, зграмаджэньне, брацтва.  
 soft (софт) мяккі, далікатны; прыемны.  
 softly (со,фтлі) мякка, далікатна.  
 softness (со,фтнэс) мяккасыць, далікатнасыць.  
 soldier (со,льджір) валяр, жаўнер.  
 sole (соль) падошва.  
 solemn(п)ess (солемнэс) урачыстасыць, цэрэмонія.  
 soleness (со,льнэс) адзінота, адлюднасыць.  
 solid (со,лід) (цввёрдае) цела.  
 solution (солю,шн) разьвязаньне, разьвязка, вырашэньне.  
 some (сом) нейкі, які-небудзь; крышку, трохі.  
 somebody (со,мбоді) нехта, хто-небудзь.  
 somehow (со,мгаў) як-небудзь, якім-небудзь спосабам.  
 something (со,мОінГ) нешта, што-небудзь.  
 sometimes (со,мтаймэ) часамі, час ад часу.  
 somewhat (со,мўгат) нешта, што-небудзь; некалькі; трохі, крышку.  
 somewhere (со,мгуэр) недзе, негдзе, дзе-небудзь.  
 somewhere (со,мгуайль) нейкі час, хвіліна.  
 somewhither (со,мгуайОэр) куды-небудзь.  
 song (сонГ) песьня; п'яньне; сьпеў.  
 soon (сун) хутка, скоры.  
 sorrow (со,роў) турбота, гора, сум, клопат.  
 sorrowful (со,роўфуль) турботны, сумны, поўны гора.  
 sorry (со,рі) шкадуючы.  
 sort (сорт) гатунак, сорт, род.  
 soul (соўль) душа; дух.  
 sound (саўнд) гук, голас, звон.  
 sound, to гучэць, зьвінець, разыходзіцца (рэхам).  
 soundless (са,ўндлес) бязгучны, безгалосы; беспардонны.  
 source (сорс) крыніца, вытока.  
 south (саўО) поўдзень; паўдзённы.  
 southern (са,ўОэрн) паўдзённы.  
 sovereign (со,вэрін) манарх, уладар; манархічны; самастойны,  
 сувэрэны.  
 sow, to (соў) сеяць, пасеяць.  
 sower (со,ўэр) сяўбіт.  
 Sozh (сож) Сож (рака).  
 Spanish (спэ,ніш) гішпанскі; гішпанская мова.  
 spark (спарк) іскра.  
 sparrow (спэ,роў) верабей.

- speak, to** (спік) гаварыць, казаць.  
**speaker** (спі,кэр) той, хто прамаўляе (гаворыць), спікер, аратар.  
**spectator** (спэктэй,тор) глядзельнік.  
**speculation** (спэк'юле,йшн) разважаньне, назіраньне; спекуляцыя.  
**speechify, to** (спі,чіфай) гаварыць, сказаць прамову.  
**speed** (спід) хуткасьць.  
**speed, to** хутка ісьці ; сьняшацца.  
**spell, to** (спэль) чытаць на складох; правідлова пісаць.  
**spend, to** (спэнд) траціць(грошы), растраціць, змарнаваць, прагуляць.  
**srew, to** (спью) бляваць, рваць.  
**sphere** (сфір) сфэра.  
**spindle** (спіндль) верацяно.  
**spinning** (спі,нінг) прадзеньне.  
**spirit** (спі,рйт) дух; наветра; дзьмуханьне.  
**spirituality** (спірыт'юэ,літі) духоўнасьць; беспрадметнасьць.  
**spite** (спайт) злосьць; зайздрасць.  
**splendid** (спле,ндід) цудоўны, пышны, раскошны.  
**split, to** (спліт) рашчапіць, (рас)калоць.  
**sponge** (спандж) губка.  
**spool** (спуль) шпулька.  
**spoon** (спун) лыжка.  
**sport** ( спорт) гульня, забава; спорт.  
**sportsman** (сп'ортсмэн) спартовец, спортсмэн.  
**spread, to** (спрэд) распаўсюдзіць, -цца; нашырыць, -цца.  
**spreading** (спрэ,дінг) распаўсюджваньне; разьвіцьцё.  
**spring** (спрінг) вясна; крыніца; спрунжына.  
**spundge** (спандж) губка.  
**square** (ск'уэр) чатырохкутнік; чатырохкутны.  
**stain** (стэйн) пляма; балота.  
**stand** (стэнд) месца.  
**stand, to** (стэнд) стаяць, знаходзіцца.  
**standard** (стэ,ндэрд) сыцяг, штандар, фляга.  
**star** (стар) зорка.  
**start** (старт) сутрасеньне; спалох; скок; разгон; старт.  
**start, to** здрыгануцца; спалохаць; змусіць скачыць; стартаваць.  
**starve, to** (старв) галадаць; намерці з голаду.  
**state** (стэйт) палажэньне, стан; гаспадарства, дзяржава, край, штат.  
**stay** (стэй) прабываньне, стаянка, месца знаходжанья.  
**stay, to** (стэй) знаходзіцца, быць.  
**steal, to** (стіль) красьці.  
**steam** (стім) пара.  
**steel** (стіль) сталь.

- step** (стэп) крок, шаг.  
**stew** (стю) сажалка; лазьня; тушанае мяса.  
**stomach** (сто,мэх) жалудак, живот.  
**stone** (стон) камень; костка.  
**stony** (сто,ні) каменны.  
**stop** (стоп) затрымка.  
**stop, to** (стоп) затрымаць, перашкодзіць.  
**storm** (сторм) бура, буралом, шторм.  
**story** (сто,рі) казка, апавяданьне, гісторыя.  
**strange** (стрэндж) дзіўны, асаблівы.  
**straw** (стро) салома, саломіна.  
**stream** (стрім) паток, ручай, рэчка.  
**street** (стріт) вуліца.  
**strike, to** (страйк) удырыць; біць; пакараць, караць; рабіць уражаньне;  
наткнуцца; страйкаваць.  
**string** (стрінГ) вяроўка, шнур.  
**stroke** (строк) удыр.  
**strong** (стронГ) моцны, сільны, магутны; вялікі.  
**structure** (страктшюр) пабудова, будынак, гмах; уладжаньне.  
**struggle, to** (страгль) натужыцца, старацца, змагацца; біцца,  
барукацца.  
**student** (стю,дэнт) студэнт.  
**stylistic** (стайлі,стік) стылістычны.  
**subject** (са,бджэкт) падпарадкаваны; паддадзены.  
**submission** (сабмі,шн) ціхамірнасць, паслухмянасць.  
**subvention** (сабвэшн) зьява, урадавая запамога, субвэнцыя.  
**successful** (саксэ,сфуль) паспяховы, памысны.  
**such** (сач) гэтакі, такі, падобны, наступны.  
**suck, to** (сак) сасаць, смактаць; убіраць (у сябе).  
**sufficient** (сафі,шэнт) дастатковы, аднаведны.  
**suffix** (са,фікс) прыстаўка, суфікс.  
**suffocation** (сафокэ,йшн) удушэньне, (за)душэньне.  
**sugar** (шу,Гэр) цукер.  
**sum** (сам) сума, агульны лік.  
**sun** (сан) сонца.  
**sunbeam** (са,нбім) сонечны прамень (касуль).  
**Sunday** (са,ндэй) нядзея; нядзельны.  
**sundown** (са,ндаўн) захад сонца.  
**sunless** (са,нлес) без сонца, цяністы.  
**sunny** (са,ні) сонечны, пагодны, бліскучы.  
**sunrise** (са,нрайз) усход сонца.  
**sunset** (са,нсэт) захад сонца.

sunshine (са,ншайн) сонцасьвет; зіяньне.  
 superintendent (сьюпэринтэ,ндэнт) даглядчык; супэринтэндэнт.  
 supply, to (сапля,й) заспасобіць; здаваліць.  
 supplying (сапля,йнГ) заспасабленьне; здавольненьне.  
 suppose (сапо,э) думаць, меркаваць.  
 survey (са,рвэй) агляд; дасьлед.  
 sustain, to (састэ,йн) падтрымаць; падперці.  
 Svislach (сві,слач) Сьвіслач (рака).  
 swallow (сўо,лэў) ластаўка; корма; коўцік; бяздоньне.  
 swallow, to (сўо,лэў) глытаць, каўтаць; праглынуць.  
 swarm (сўорм) рой; натоўп.  
 sweet (сўіт) салодкі.  
 sweetheart (сўі,тГарт) мілы, каханы, золатца.  
 swell, to (сўэаль) (на)пухнуць.  
 swift (сўіфт) хуткі, быстры.  
 swiftness (сўі,фнэс) хуткасьць.  
 swim, to (сўім) плысьці.  
 sword (сўорд) меч; шабля.  
 syndic (сі,ндік) старшыня, сындык.  
 sythe (сайО) коса.

## Т

tabefy, to (тэ,біфай) сохнуць, худзець.  
 table (тэбль) стол; яда, харчы.  
 taboo (та,бу) табу; забарона.  
 tact (тэкт) такт.  
 tactic (тэ,ктік) тактычны.  
 tactless (тэ,ктлес) нетактычны, без такту.  
 tail (тэль) хвост; бунчук.  
 tailor (тэ,йлёр) кравец.  
 take, to (тэйк) узяць, браць; трымаць.  
 tale (тэйль) апавяданьне; казка.  
 talent (тэ,лент) дар, здольнасьць, талянт.  
 talk, to (ток) гаварыць, апавядаць.  
 talking (то,кінГ) гутарка, мова, апавяданьне.  
 tambour (тэ,мбур) барабан.  
 tan, to (тэн) вырабіць шкуру, гарбаваць.  
 tank (тэнк) вадазьбёр; танк.  
 tare (тэйр) куколь; ліхазельле.  
 tarry, to (тэ,рі) прабыць, пражыць, астацца на нейкі час.  
 task (тэск) задача, заданьне, лекцыя; праца.



- taste (тэйст) смак; смакаваньне.
- taste, to смакаваць, (с)прабаваць; мець смак.
- tasteful (тэ,йстфуль) смачны.
- tasteless (тэ,йстлес) нясмачны, пазбаўлены смаку.
- tax (тэкс) цана; ацэнка.
- tea (ті) гарбата.
- teach, to (тіч) вучыць, прапаведаваць.
- teacher (ті,чэр) вучыцель; прапаведнік.
- teaching (ті,чінГ) навука; вучэньне, прапаведваньне.
- team (тім) запраг.
- ted, to (тэд) варочаць (сена).
- teem (тім) радзіць, спладзіць; выпрадукаваць.
- teeth (тіО) (pl. ад tooth) зубы.
- tell, to (тэль) апавядаць, гаварыць, казаць.
- temper (тэ,мпэр) тэмперамент, характар; зьмяшаньне.
- temple (тэмпль) сьвятыня, царква.
- temptation (тэмптэ,йшн) спакушэньне, спакуса.
- temse (тэмс) сіта.
- ten (тэн) дзесяць.
- tend, to (тэнд) сьцерагчы, шільнаваць; даглядаць.
- tendence (тэ,ндэнс) тэндэнцыя.
- tendency (тэ,ндэнсі) тэндэнцыя.
- tennis (тэ,ніс) тэніс.
- tent (тэнт) палатка.
- tenth (тэнО) дзесятая частка, (адна) дзесятая.
- term, to (тэрм) назваць, даць імя.
- terminology (тэрміно,лёджі) тэрміналёгія.
- territory (тэ,рїторї) зямля; акруга; тэрыторыя.
- terror (тэ,рор) жах, страх, тэрор.
- testament (тэ,стэмэнт) заповіт, тастамант; Новы Заповіт.
- testimony (тэ,стімонї) сьведчаньне; доказ, довад.
- thank, to (Оэнк) дзякаваць.
- thank (Оэнк) удзячнасьць, падзяка.
- thankful (Оэнкфуль) удзячны.
- thankfulness (Оэ,нкфульнэс) удзячнасьць.
- thankless (Оэ,нклес) няўдзячны.
- thanklessness (Оэ,нклеснэс) няўдзячнасьць.
- thanksgiving (ОэнксГї,вінГ) удзячнасьць, выражэньне удзячнасьці.
- that (Оэт) той, тая, тое; гэты, гэтая, гэтае; які, якая, якое; хто, што;  
каб.
- thatch (Оэч) салома.
- thaw (Оаў) адліга; абярнэньне ў цяжкіну.

- the (Oы) (слова, артыкул), неперакладальнае на бел.мову: the sun  
сонца ;
- the boy хлапец.
- theater (Oi,этэр) тэатр.
- theatral (Oi,этрэль) тэатральны.
- thee (Oi) уст. цябе, табе.
- theme (Oim) тэма; рэч.
- themselves (Oэмсэ,львз) самыя, яны самі; сябе.
- then (Oэн) тады, пасля; у гэткім выпадку; значыцца.
- thence (Oэнс) ад таго часу, з тае пары.
- theologic (Oiolé,джік) тэалёгічны.
- theology (Oio,лэджі) тэалёгія.
- there (Oэр) там(ака), туды, у сярэдзіне.
- thermal (Oэ,рмаль) цёплы.
- these (Oіз) (pl.ад this) гэтыя.
- they (Oэй) яны.
- thick (Oік) тоўсты, густы; густа, шчыльна; гушчыня, таўшчыня,  
(самая) сярэдзіна.
- thicken, to (Oікн) гусьцець, таўсьцець.
- thickness (Oі,кнэс) гушчыня, шчыльнасьць; таўшчыня.
- thin (Oін) тонкі; рэдкі; худы.
- thing (OінГ) рэч, прадмет; справа.
- think, to (Oінк) думаць; разважаць.
- thinker (Oі,нкэр) думаньнік, філёзаф.
- third (Oірд) трэйці.
- thirdly (Oі,рдлі) па-трэцяе.
- thirst (Oэрст) смага; прагненьне.
- thirstly (Oэ,рстлі) прагавіта.
- this (Oіс) гэты, гэтая, гэтае.
- thorn (Oорн) цёрнь, шып, калючка.
- thorough (Oэ,роў) праз; навялят.
- thoroughly (Oэ,ролі) навялят; зусім.
- though (Oо) хоць; калі-б; аднак; ня глядзячы.
- thought (Oот) думка; разважаньне; пагляд.
- thoughtless (Oотлес) бястурботны; неразважны; расьцярушаны.
- thread (Oрэд) нітка.
- three (Oрі) тры; тройка.
- thrift (Oріфт) даход; выгада; заробтак.
- throat (Oрот) горла.
- throne (Oрон) трон.
- through (Oру) праз, цераз; навялят.
- throw, to (Oроў) кінуць, скінуць, накінуць.

- thrush (Ораш) дрозд.  
 thumb (Оэмб) вялікі палец.  
 thunder (Оа,ндэр) гром, пярун.  
 thus (Оас) гэтак, гэтакім спосабам.  
 thy (Оай) уст. твой, твая, тваё.  
 ticket (ті,кэт) білет.  
 tickle, to (тікль) слакатаць.  
 tide (тайд) час; частка году.  
 tide, to ( тайд) гнаць, несцьці (вадою); плысьці; насіцца (па хвалях).  
 tidy (та,йді) апараты, чысты; спрытны.  
 tiger (та,йгэр) тыгр(а).  
 tight (тайт) тугі, туга нацягнуты.  
 till (тіль) да.  
 timber (ті,мбэр) будулеп (дзерава), будаўлянае дзерава.  
 time (тайм) час.  
 timoneer (тімоні,р) стырнічы.  
 tin (тін) волава; бляха.  
 tip (тіп) кончык; ерх.  
 tiptop (тіп,топ) самае лепшае.  
 tire, to (тайр) змучыць; дакучыць.  
 tired (тайрд) змучаны, спрацаваны, зняможаны.  
 titan (тай,тэн) волат, Тытан.  
 tithе (тайО) (адна) дзясятая; дзясятая частка.  
 title (тайтль) тытул, назоў.  
 to (ту) да, на, па, для, з.  
 toad (тоўд) жаба.  
 tobacco (тобэ,ко) тытун.  
 toe (то) палец (на назе).  
 toga (то,Га) тога.  
 toil (тойль) праца; натуга.  
 tolerant (то,лерэнт) церпялівы, талеранцыйны.  
 tomato (томэ,то) памідор.  
 to-morrow (ту-мо,роў) заўтра.  
 tone (тон) гук, тон; голас.  
 tongue (тонГ) язык, мова.  
 tooth (туО) зуб.  
 top (топ) верх, вяршына; узвышша.  
 topful (то,пфуль) поўны да верху.  
 torch (торч) сьветач, факел.  
 total (то,тэль) усё, цэлае; татальны; сума.  
 touch, to (точ) дакрануць, -цца, датыкацца.  
 tourist (ту,ріст) турысты.

- toward(s) (то,ўэрд(с)) у напрамку, да.
- tower (та,ўэр) вежа.
- town (таўн) места, горад.
- toy (той) цацка, забаўка.
- tract (трэкт) плошча, абшар, прастора, адрэзак; паласа.
- trade (трэд) гандаль.
- trading (трэ,дінГ) гандлёвы.
- train, to (трэйн) цягнуць, валакчы.
- tramp, to (трэмп) таптаць; хадзіць.
- trumper (трэ,мпэр) бадзяка, валацуга.
- tramway (трэ,мўэй) трамвай.
- trance (трэнс) захопленне.
- transcription (трэнскрі,пши) перапісаньне.
- transfer (трэ,нсфэр) перанос, перанясеньне; пераказаньне.
- transformation (трэнсформэ,йшн) пераістачэньне; абярненьне; пераапрацаваньне, перарабленьне.
- translate, to (трэнслейт) перанесьці, пераставіць; узьнесьці; перакласьці.
- translation (трэнсле,йшн) перанясеньне; пераклад.
- translator (транслей,тор) перакладчык.
- transmit, to (трэнсмі,т) пераказаць, перадаць; пераслаць.
- transport, to (трэнспо,рт) перанесьці, перавезьці; транспартаваць.
- travel, to (тра,вэль) падарожнічаць, ехаць.
- traveler (тра,вэлер) падарожнік.
- traverse, to (трэ,вэрс) пераехаць, аб'ехаць; перайсьці.
- tread, to (трэд) ступіць; таптаць, крочыць.
- tread (трэд) крок, шаг; ступаньне (нагою).
- treasure (трэ,жур) скарб, клад.
- tree (трі) дрэва, дзерава; бярвяно.
- tress (трэс) каса (з валос), лёкан.
- trial (тра,йэль) дасьведчаньне, спроба.
- tribunal (трайбью,нэль) суд, трыбунал.
- trick (трік) ашуканства, хітрыка, хітрасьць, спрытнасьць; трык.
- trim, to (трім) абшыць, абрабіць, упрыгожыць.
- Trinity (трі,ніті) Тройца, Сёмуха.
- triumph (тра,йэмф) трыумф, перамога; урачыстасьць.
- triumphal (трайэ,мфэль) трыумфальны, урачысты.
- troll, to (троль) круціць, абяртаць, каціць.
- tropic (тро,пік) трапікальны.
- trunk (трэнк) пень; куфэрак.
- trust (траст) давера.
- trust, to (траст) спадзявацца, мець надзею, даверыць, -цца.

- try, to (трай) (с)прабаваць; дазнаць.  
 tube (тьюб) рур(к)а, тюба.  
 tumult (тью,мулт) сумяціца, саматоха, гоман; бунт.  
 turkey (тюркі) індык.  
 turn, to (тэрн) абяртаць, круціць.  
 turning (турнінГ) абяртаньне; зьмена.  
 twine, to (тўайн) прасьцьць, ссукацьць, зьвіцьць.  
 twinkle, to (тўінкль) мігаеццьць, зіхаеццьць, мяняцца агнямі.  
 twist, to (тўіст) (с)круціцьць, ссукацьць, (зь)віцьць.  
 two (ту) два; двое.  
 twofold (ту,фольд) падвойны; двойчы.  
 type (тайп) першавобраз, абразчык, тып.  
 tyranny (ті,рэні) тыранія.

## U

- ugly (а,Глі) брыдкі.  
 ultimity (альті,міті) канцавы рэзультат; апошняя ступень.  
 umbrella (амбрэ,ля) дажджахрон, парасоль.  
 unable (анэ,бль) няздольны; бяссільны; няпрыдатны.  
 unabsolved (анабсо,львд) нязвольнены, неразгрэшаны.  
 unaccomplished (анэко,мплішд) недакончаны; нявыпаўнены;  
 недасканалы.  
 unachievable (анэчі,вэбль) невыканальны.  
 unachieved (анэчі,вд) нявыкананы; недасканалы.  
 unallied (анэля,йд) несаюзьніцкі, несаюзны; незьвязаны.  
 unapproachable (анэпро,чэбль) недаступны, няпрыступны.  
 unarm, to (ана,рм) абезаружыцьць.  
 unattentive (анэтэ,нтів) няўважны, бязуважны.  
 unbending (анбэ,ндінГ) нягнуткі, пруткі, нягінальны, цьвёрды.  
 uncheerful (анчі,рфуль) сумны, забіты горам, тужлівы.  
 uncle (анкль) дзядзька.  
 unclean (анклі,н) нячысты, брудны, неапатны.  
 uncoil, to (анко,йль) раскруціцьць; разблытацьць.  
 unconscious (анко,ншэс) несьведамы; безадказны; някемны.  
 under (а,ндэр) пад; із-пад; зьнізу, унізе, пад ніз; сярод.  
 underbear, to (андэрбэ,р) зьнесьці, перанесьці, вытрывацьць.  
 undergo, to (андэрГо,) зьнесьці, перанесьці, вытрывацьць, перажыцьць;  
 дасьведчыцьць.  
 underline, to (андэрля,йн) падкрэсьліцьць.  
 understand, to (андэрстэ,нд) разумецьць, зразумецьць.  
 understanding (андэрстэ,ндінГ) (з)разуменьне.

- undertake, to** (андэртэ,йк) прадпрыняць.  
**undertaking** (андэртэ,йкінГ) прадпрыняццё; адважнасьць.  
**undeveloped** (андівэ,лёпд) неразгорнуты, неразвыты.  
**undock, to** (андок) вывесці вадаплаў з доку.  
**unexamined** (анэГзэ,мінд) няіспытаны.  
**unexpected** (анэкспэ,ктэд) неспадзяваны, нечаканы; раптоўны.  
**unfirm** (анфэ,рм) слабы, пахісны, хілки, хрупкі, няцвёрды.  
**unfulfilled** (анфульфі,льд) ненапоўнены; невыкананы.  
**ungentle** (анджэ,нтль) невыхаваны, грубы; няпрыемны.  
**unhabitable** (ангэ,бітэбль) неаказваемы, непрадатны да жыльля,  
 незаселены.  
**unhappily** (ангэ,пілі) на няшчасце, нешчаслівым спосабам.  
**unhappiness** (ангэ,пінэс) няшчасце, гора, злыбыда, бяда.  
**unhappily** (ангэ,пі) няшчасны, непамысны, згубны.  
**unhelped** (ангэ,льпд) бязрадны.  
**uniform** (ю,ніформ) уніформа; мундзір.  
**uniformity** (юніфо,рміті) аднолькавацьць, манатонасьць.  
**uninteresting** (ані,нтэрэстінГ) няцікавы.  
**union** (ю,ніэн) злучэньне, саюз, аб'яднаньне, зьвяз.  
**unique** (юні,к) адзіны; арыгінальны.  
**unit** (ю,ніт) адзінка; раз.  
**unite, to** (юна,йт) злучыць, далучыць, прылучыць; злучыцца.  
**united** (юна,йтэд) злучаны, зьвязаны.  
**United States of America** (юна,йтэд стэйтс оф амэ,ріка) Злучаныя  
 Гаспадарствы (або Штаты) Паўночнае Амэрыкі.  
**universal** (юнівэ,рсэль) сусьветны, унівэрсальны, агульны.  
**universalism** (юнівэ,рсэлізм) унівэрсальнасьць.  
**universe** (ю,нівэрс) сусьвет, сьвет.  
**university** (юнівэ,рсіті) унівэрсытэт.  
**unknown** (анно,ўн) няведамы, нязнаны.  
**unnatural** (аннэ,чьюрэль) ненатуральны.  
**unpack, to** (анпэк) распакаць; развязаць.  
**unprinted** (анпрі,нтэд) невыдрукаваны.  
**unpunished** (анпа,нішд) непакараны.  
**unrighteous** (анра,йчэс) несправядлівы.  
**unrighteousness** (анра,йчэснэс) несправядлівасьць.  
**unrightful** (анра,йтфуль) несправядлівы.  
**unruly** (анру,лі) неаказаны, свавольны, неўгамонны.  
**unsmooth** (ансму,О) нягладкі, няроўны.  
**unvariable** (анвэ,ріэбль) нязьменны.  
**up** (ап) уверх, наверх, наверх; на, над.  
**upholder** (апго,льдэр) падпор(к)а; абаронца; апякун.

- upon (апо,н) на, над; аб; каля; па.  
 upper (а,пэр) верхні; вышэйшы.  
 uppermost (а,пэрмо́ст) самы вышэйшы, перадавы.  
 upright (а,прайт) просты; узьняты ўверх; што стырчыць.  
 urprise, to (апра,йз) падняцца, узьняцца; устаць, стануць на ногі;  
 ачунець; узыйсьці.  
 uproar (а,проар) сумяцца; паўстаньне; гоман.  
 upset, to (апсэ,т) абярнуць, перакуліць, перакінуць; абурыцца.  
 upward(s) (апўэрд(с)) уверх, наверх.  
 urban (а,рбэн) мястовы, гарадзкі.  
 urbanity (арбэ,ніті) чэснасьць, далікатнасьць, вясёласць.  
 urge, to (ардж) панукаць, падбадзёрыць, падагнаць.  
 urine (ю,рін) урына, моч.  
 us (ас) нас, нам.  
 use, to (юз) ужываньне, карыстаньне.  
 used (юзд) ужывальны, ужываны, карыстаны.  
 useful (ю,эфуль) карысны, прыдатны.  
 usefulness (ю,эфульнэс) карысьць, выгада.  
 useless (ю,злес) некарысны, бескарысны.  
 uselessness (ю,злеснэс) бескарыснасьць.  
 usual (ю,жюэль) звычайны.  
 usualness (ю,жюэльнэс) звычайнасьць.  
 utmost (а,тмо́ст) скрайны, апошні, канцавы; высокі.  
 utopia (юто,піа) утопія.  
 utopianism (ю,то,піэнізм) утопія.  
 utter (а,тэр) вонкавы, знадворны.  
 utterance (а,тэрэнс) выгаворка, выгаворваньне.  
 uttermost (а,тэрмо́ст) скрайны, апошні; канцавы, высокі.

## V

- vacant (вэ,кэнт) пусты, парожны, вольны.  
 vain (вэйн) бескарысны; непатрэбны.  
 valley (вэ,лій) даліна.  
 value, to (вэ,лью) (а)цаніць, паважаць.  
 vanilla (вэні,ля) ваніля.  
 vanish, to (вэ,ніш) шчэзнуць, зьнікнуць, прапасьці.  
 vapour (вэ,йпор) пара, імгла; чад.  
 variable (вэ,ріэбль) зьменны, нясталы.  
 variety (вэра,йті) разнаякасьць, рознасьць, разнавіднасьць.  
 vary, to (вэ,рі) зьмяніць, перамяніць, перайначыць.  
 vasty (вэ,сті) прасторны, шырокі.

- vegetable (вэ,джітэбл) расьліна, расьціна; зелень, агародніна, садовіна.
- vehicle (вэ,гікль) воз, каляска; самаход.
- vein (вэйи) вена; жыла; настрой.
- velvet (вэ,львэт) вэльвэт, бархат.
- ventilate, to (вэ,нтілейт) праветрыць, выветрыць.
- venture (вэ,нчюр) рызыка; прыпадкавасьць.
- verily (ве,рілі) запраўды, фактычна.
- verse (вэрс) верш; вэрсэт.
- versicle (вэрсікль) вершык.
- versify, to (вэ,рсіфай) укладаць вершы; апавядаць вершамі.
- very (вэ,рі) вельмі; запраўды, праўдзівы; фактычны; той самы.
- vessel (вэ,сэль) пасудзіна, начыне, вадаплаў.
- via (вайа) шлях, дарога.
- vibratory (ва,йбрэтэрі) дрыжачы, які ківаецца.
- vice (вайс) недахоп, загана; ціск.
- vicinity (вісі,ніті) сумежнасьць, блізіня.
- victual, to (вітль) заспасобіць харчамі.
- view (вью) від, спазор, перспектыва.
- village (ві,лідж) вёска, сяло.
- vine (вайн) вінаград, вінаградная лаза.
- violence (ва,йоленс) гвалт, брутальная сіла; паднявольенне.
- violent (ва,йолент) уйны, раптоўны, азьвярэлы.
- virgin (вэ,рджін) дзева, паненка.
- vis-a-vis (віз,а-ві,) насупроць, візаві.
- visibility (візібі,літі) спасьцярожнасьць, бачнасьць.
- visit, to (ві,зіт) адведаць, наведаць, быць госьцем; аглядзець.
- visitation (візітэ,йшн) адведзіны; агляд; візытацыя.
- vista (ві,ста) праталіна, прагаліна; далячыня; перспектыва.
- vivid (ві,від) зіхацісты, жывы.
- vivify, to (ві,віфай) ажыцьцявіць.
- voice (войс) голас, гук.
- void (войд) пусты, парожны.
- volley (в'олі) сальва, град (куль).
- voluntary (во,лянтэрі) дабраахвотны; дабраахвотнік.
- volunteer (во,лянтір) дабраахвотнік.
- vote (вот) голас.
- vote, to (вот) галасаваць, падаць голас, выбіраць.
- voting (во,тінГ) галасаваньне, адданьне голасу.
- vowel (ва,ўэль) галосная (літара).
- voyage (во,йэдж) падарожжа (пераважна вадою).
- vulgar (ва,ль'эр) просты, прастанародны, звычайны, вульгарны.



- wade, to (ўэйд) перайсьці ў брод; прадзёрціся.
- wag (ўэґ) штукаар.
- waggon (ўэ,ґэн) воз; вагон.
- wail (ўэйль) плач, заводжаньне, лямант.
- wait, to (ўэйт) чакаць, чакаць (на каго); падпільнаваць.
- waiting (ўэ,йтінґ) чаканьне; служба.
- wake (ўэйк) пільнаваньне, стаяньне на стражы; сьлед вадаплаву.
- walk (ўок) хада, хаджэньне, спацьыр.
- walk, to (ўок) хадзіць, ісьці, ступаць; спацьыраваць.
- wall (ўоль) сьцяна.
- wan (ўон) бледны, сьсінелы.
- wander, to (ўо,ндэр) блукацца, брадзіць; вандраваць.
- want, to (ўонт) мець патрэбу; хацець; мець нястачу; прасіць;  
вымагаць.
- war (ўор) вайна; ваенныя падзеі.
- war, to (ўор) ваяваць, весьці вайну; змагацца.
- wardship (ўордшіп) апякунства, апека.
- warm (ўорм) цёплы, нагрэты; цяпло, награваньне.
- warming (ўо,рмінґ) награваньне.
- warmly (ўо,рмлі) цёпла, гарача.
- warrior (ўо,ріэр) ваяр, жаўнер.
- wash, to (ўош) мыць, вымыць; паласкаць.
- wash, to (ўош) мыць.
- washing (ўо,шінґ) мыцьцё.
- waste, to (ўэст) змучыць, вымучыць, змагчы; аслабіць.
- watch, to (ўоч) стаяць на стражы, ня спаць, пільнаваць.
- watch (ўоч) стаяньне на стражы; пільнаваньне; гадзіннік (кішэнявы);  
дагляд.
- water (ўо,тэр) вада.
- watering (ўо,тэрінґ) паліваньне, арашэньне.
- waul, to (ўоль) мяўкаць.
- wave (ўэйв) хваля; вал.
- wax (ўэкс) воск.
- way (ўэй) шлях, дарога.
- we (ўі) мы.
- weak (ўік) слабы, хілы.
- weakly (ўі,клі) слабы, хілы.
- wealthy (ўэ,льОі) заможны, багаты.
- weapon (ўэ,йпэн) аружжа, зброя.
- wear, to (ўэр) насіць, знасіць (на сабе).

- weary (ўі,рі) зможаны, нядужы; змучаны, сумны.
- weather (ўэ,Оэр) (не)пагода; бура.
- web (ўэб) ткань, палатно.
- wed, to (ўэд) (па)вянчаць, палюбіць.
- wedding (ўэ,дінГ) вячаньне, абрад; вясельле.
- weed (ўід) ліхазельле.
- weed, to (ўід) палоць.
- weep, to (ўіп) плакаць, аплакаць.
- weeper (ўі,пэр) той, хто плача, плакса, плачка.
- weeping (ўі,пінГ) плач; сьлёзы.
- weigh, to (ўэй) важыць, ацаніць.
- weight (ўэйт) вага; цяжар, гіра; груз.
- welcome (ўэ,лькэм) пажаданы, дарагі, вітаны, ветлівы.
- welcomeness (ўэ,лькэмнэс) ветлівасьць, ласкавасьць.
- well (ўэаль) калодзісь, студня; здаровы; добры, карысны, добра;  
сяброўскі.
- west (ўэст) захад; заходні.
- westerly (ўэ,стэрлі) заходні.
- western (ўэ,стэрн) заходні.
- wet (ўэт) мокры, сыры; дажджлівы.
- wharf (гўорф)узьбярэжная.
- what (гўат) што.
- whatsoever (гўатсэ,вэр) якікоlechы, як-бы ні...
- wheat (гўіт) пшаніца.
- wheel (гўіль) калясо, кола.
- wheel, to (гўіль) каціць, абяртаць, круціць; круціцца; ухіліцца.
- whence (гўэнс) скуль, адкуль; з чаго, з якое прычыны.
- whencever (гўэнсэ,вэр) скуль колечы, адкуль-небудзь.
- where (гўэр) дзе, гдзе, дзе-небудзь.
- whereas (гўэра,с) тады калі, між тым як, пакуль.
- whereby (гўэрба,й) чым, праз што, як, якім спосабам.
- whereof (гўэро,ф) якога, чаго, аб якім
- wherever (гўэрэ,вэр) (г)дзекоlechы, усюды.
- whether (гўэ,Оэр) адзін (з двух), або.
- while (гўайль) хвіліна, мінуэта, час.
- whine (гўайн) скажыцца; пішчаць, енчыць, стагнаць.
- whip, to (гўіп) сьцёбаць, біць пугаю.
- whip (гўіп) пуга, бізун.
- whirl, to (гўірль) хутка круціць, -цца.
- whirl (гўірль) каловы рух, кругаварот, калаварот.
- whisk(e)y (гўі,скі) гарэлка, ўіскі.
- whistle, to (гўістль) сьвістаць.

- whistle (гўіс(т)ль) сьвіст(аньне).
- white (гўайт) белы, бледны, сівы; белы колер, бледнасьць.
- white, to (гўайт) бяліць, пабяліць.
- White Russia (гўайт рашіа) Беларусь, Крывія.
- White Russian (гўайт рашіан) беларускі, крывіцкі; беларус, крывіч, беларуска.
- whittle, to (гўітль) абстругаць, абрэзаць.
- whole (гўоль) цэлы, увесь.
- wholeness (гўо,льнэс) цэласць.
- why (гўай) чаму, зачым, дзеля чаго, зь якой прычыны.
- wide (ўайд) шырокі, прасторны; далёка, на пэўнай адлегласьці.
- wideness (ўа,йднэс) шырыня, шырокасьць; вялічыня.
- widow (ўі,доў) удава.
- wife (ўайф) жонка, сужаніца; гаспадыня.
- wild (ўайльд) дзікі, люты; разьюшаны, азьвярэлы.
- wild (ўайльд) пустыня, пустыр; лес.
- wildness (ўа,йльднэс) дзікасьць, лютасьць, азьвярэласьць.
- will (ўіль) воля; жаданьне, замер.
- will, to (ўіль) хацець, жадаць, мець ахвоту.
- win, to (ўін) выйграць.
- wind (ўінд) вецер.
- wind, to (пра)ветрыць, выветрыць.
- wind, to (ўайнд) дуць (у дудку), трубіць, граць.
- windiness (ўі,ндінэс) ветранасьць.
- window (ўі,ндоў) вакно.
- wine (ўайн) віно; п'янства.
- wink, to (ўінк) мігацець, мігаць, даць знак вачыма; перамігвацца.
- winter (ўі,нтэр) зіма.
- wipe, to (ўайп) выцерці.
- wiping (ўа,йпінГ) грызучы, колкі.
- wire (ўайр) дрот.
- wisdom (ўі,здэм) мудрасць, розум.
- wise (ўайз) мудры, разумны.
- wish (ўіш) (па)жаданьне.
- wit (ўіт) розум, сіла розуму, вострасць розуму.
- witch (ўіч) ведзьма, чараўніца, шаптуха.
- with (ўіО) з, са.
- within (ўіОі,н) унутры, у, у межах; паміж.
- without (ўіОа,ўт) без; за.
- witness (ўі,тнэс) (па)сьведчаньне; сьведка.
- wo (ўо) боль, гора, сум, бяда, няшчасьце.
- wolf (ўульф) воўк.

- woman** (ўу,мэн) жанчына.  
**women** (ўі,мін) рl.ад woman  
**wonder** (ўо,ндэр) дзіў, дзіва, цуд; дзівосны.  
**wonder, to** (ўо,ндэр) дзівіцца.  
**wonderful** (ўо,дэрфуль) дзіўны, задзіўляючы; цудоўны.  
**wood** (ўуд) лес; пушча.  
**wool** (ўуль) поўсьць, воўна, руна.  
**word** (ўэрд) слова; выражэньне; мова.  
**work** (ўорк) праца; заданьне.  
**work, to** працаваць, рабіць.  
**working** (ўо,ркінГ) праца, чын.  
**world** (ўорльд) сьвет, сусьвет; зямная куля.  
**worm** (ўорм) рабак, чарвяк, гліст.  
**worse** (ўэрс) горай, горш, горшы.  
**worship** (ўэ,ршіп) адданьне чэсьці (пашаны); Божая служба.  
**worth** (ўорО) годны, варты.  
**worth** вартасьць, цана.  
**worthy** (ўо,Оі) годны, варты.  
**would** (ўуд) pret.ад will.  
**wound** (ўунд) рана (на целе).  
**wreck** (ўрэк) разьбіцьцё вадаплаву.  
**wring, to** (ўрінГ) круціць, выжымаць; ціснуць.  
**writ** (ўріт) пісаньне; твор.  
**write, to** (ўрайт) пісаць.  
**writer** (ўрайтэр) пісар; пісьменьнік; сакратар.  
**wrong** (ўронГ) памылкавы.  
**wrongful** (ўро,нГфуль) несправядлівы, абражалны.  
**wry** (ўрай) крывы, няроўны, выкручаны.

## X

- xylographer** (зайлэ,Грэфэр) ксылёграф.  
**xylophone** (за,йлэфон) ксылэфан.  
**xyster** (зі,стэр) скальпель.

## Y

- yacht** (йўт) яхта.  
**Yankee** (йэ,нкі) янкі (амерыканец).  
**yard** (ярд) ярд (ангельская мера даўжыні); двор.  
**yawn, to** (йон) зяваць, пазяхаць.  
**year** (йір) год.

- yearly (йі,рлі) гадавы, штогодні, што год, раз на год.  
 yearning (йэ,рнінГ) сільнае духовае парушэньне; несупакой.  
 yelk (йэльк) жаўток.  
 yellow (йе,лэў) жоўты; жоўты колер.  
 yellow, to жаўціць, пажаўціць, жаўцець.  
 yellowish (йе,лэўіш) жаўтаваты.  
 yes (йес) але, так.  
 yester (йе,стэр) учарашні.  
 yesterday (йе,стэрдэй) учора; учарашні дзень.  
 yet (йет) аднак (-жа), ня глядзячы на гэта, а ўсё-ж(такі).  
 yield, to (йільд) тварыць, (вы)прадуктаваць, даць (плод).  
 yoke, to (йок) ярмо.  
 yoke, to (йок) запрэгчы ў ярмо.  
 yonder (йо,ндэр) вунь той, там той; вунь там.  
 you (ю) вы, вас, ты, табе.  
 young (йёнГ) малады, юнацкі; моладзь, юнацтва.  
 youngish (йё,нГіш) даволі малады.  
 your (юўр) твой, твайго; ваш, ваша, вашае, вашыя.  
 yourself (юўрсэ льф) ты сам, самога сябе, вы самыя.  
 youth (юО) маладосьць, юнацтва, маладыя годы.  
 youthful (юОфуль) малады, юнацкі.  
 youthfulness (ю,Офульнэс) маладосьць, юнацтва, маладыя годы.  
 Yule (юль) Каляды.

## Z

- zeal (зі,а) какаруза.  
 zenith (зі,ніО) зеніт.  
 zephyr (зэ,фір) зэфір, далікатны і сьвежы вецярок.  
 zero (зі,ро) ноль.  
 zigzag (зі,ГзэГ) зыгзаг.  
 zinc, to (зінк) цынкаваць.  
 zincography (зінко,Грэфі) цынкаграфія.  
 zone (зон) пояс, пас; акруга; зона.  
 zoological (золё,джікэль) заалягічны.  
 zoology (зо,лэджі) заалёгія.



БЕЛАРУСКА-  
АНГЕЛЬСКІ  
СЛОУНІК

II Частка

Улажыў Ян ПЯТРОЎСКІ

WHITE RUSSIAN - ENGLISH DICTIONARY

by John Piatrousky

*Першае Выданьне*

1946

Лінец над Дунаем. Аўстрыя.

© Рэпрадукцыя Святланы Арцішэўскай

## БЕЛАРУСКАЯ АБЭЦЭДА

The White Russian Alphabet

А, а	Э, э	П, п	Ц, ц
Б, б	І, і	Р, р	Ч, ч
В, в	Й, й	С, с	Ш, ш
Г, г	К, к	Т, т	Ы, ы
Д, д	Л, л	У, у	Ь, ь
Е, е	М, м	Ў, ў	Э, э
Ё, ё	Н, н	Ф, ф	Ю, ю
Ж, ж	О, о	Х, х	Я, я

## АНГЕЛЬСКАЯ АБЭЦЭДА

The English Alphabet

А, а - эй	Ј, ј - джэй	Ѕ, ѕ - эс
В, в - бі	К, к - кэй	Т, т - ті
С, с - сі	L, l - эль	U, u - ю
D, d - ді	М, м - эм	V, v - ві
Е, е - і	N, n - эн	W, w - дабл'ю
F, f - эф	О, о - оў	X, x - экс
G, g - джі	P, p - пі	Y, y - ўай
H, h - эйч	Q, q - кью	Z, z - зэд
I, i - ай	R, r - а(р)	

## Ужытыя скарачэнні

1. астр. - астраномія,
2. гр. - граматыка,
3. паэт. - паэзія,
4. пл. - множны лік,
5. + - тэалёгія,
6. pl. - plural number.

Знак "-" заступае знак цільды. ( Умоўныя абазначэнні дадзены ў адпаведнасці з метадыкай Я.Пятроўскага ).

## А

- аб, аба about  
 абабраць to shell, to peel ; to rob, to deprive (*of*); to gather.  
 абавязак duty, obligation.  
 абакрасьці to rob (*of*); to steal from.  
 абанерціся to lean (*against*).  
 абарона defence, shelter ; protection.  
 абаснавацца to erect, to establish.  
 абаснаваць to erect, to build.  
 абгрызьці to gnaw, to pick (*a bone*).  
 абдзарты ragged, torn, shabby, tattered.  
 абед dinner.  
 аб'ектыўнасьць objectivity.  
 аб'ектыўны objective.  
 аберагчы to preserve, to protect.  
 аберажэньне keeping; protection.  
 абесьпячэньне security; insurance; assurance.  
 аб'есьціся to overeat.  
 абзац pause stop, intermission.  
 абібок idler.  
 абкроіць to cut, to clip.  
 абмежаваны limited, narrow.  
 абмежаваць to bound, to limit, to confine.  
 абмыць to wash away.  
 абняць to embrace.  
 або or, or else.  
 абое, абедзьве both, the two.  
 абоі wall-paper.  
 абраз image, figure, picture.  
 абрамаваць to frame.  
 абрыдласьць disgust, aversion.  
 абсалютны absolute, unconditional.  
 абсурдальны absurd.
- абсыпаць to strew.  
 абсэрваторыя observatory.  
 абцерці to wipe (*off*), to rub down.  
 абцугі (*pair of*) tongs *pl.*; pincers.  
 абыйсьціся to miss, to do without.  
 абыходжаньне management, treatment.  
 абыходзіцца to treat.  
 абыходзіць to walk over.  
 абычай custom, usage.  
 абэцада alphabet, ABC.  
 абярталны turning; rota(*to*)ry.  
 абяртаньне turning, turn.  
 абяртацца to turn.  
 абясчэсьціць to profane.  
 абясчэшчаньне profanation.  
 абясьпечыць to secure, to insure, to make sure.  
 авальны oval.  
 авечка sheep.  
 авёс oats *pl.*  
 агаласіць to advertise; to proclaim; to publish.  
 агалошаньне advertisement; proclamation.  
 агарадзіць to hedge in.  
 агароднік gardener.  
 агародніна vegetables, greens *pl.*  
 агіда abhorrence, abomination; disgust.  
 агідны hideous, frightful.  
 агітаваць to agitate.  
 аглушыць to deafen, to stun.  
 агляд view; survey.  
 аглядзець to look at.  
 агонь fire.  
 аграбіць to rob, to deprive.  
 агульны general, universal.  
 агурок cucumber.  
 ад up, from, of, by; for; since, out.



- адабраць** to take away.  
**адбітка** representation, picture, copy.  
**адбіцца** to reflect.  
**адбіць** to stamp, to coin, strike off; cut off, to beat.  
**адбіццё** reflection.  
**адвага** bravery, valour.  
**адважны** brave, valiant.  
**адвакат** advocate.  
**адведаць** to visit.  
**адведзіны** visit, attendance.  
**адгнісьці** to rot off.  
**адгрызьці** to bite off.  
**аддзел** division, section.  
**аддзяліцца** to separate, to part.  
**аддыхнуць** to rest, to recover (*from*).  
**ад'езд** departure.  
**ад'ехаць** to depart, to set out (*off*).  
**адзін** one.  
**адзінаццаць** eleven.  
**адзіны** only, one.  
**адзінства** unity, harmony.  
**адказ** answer, reply.  
**адказаць** to answer, to reply.  
**адказнасць** responsibility.  
**адказны** responsible.  
**адклікаць** to call off (*or away*); to recall.  
**адкруціць** to turn off, to twist.  
**адкрытасць** openness.  
**адкрыты** open, public.  
**адкрыцца** to open.  
**адкрыць** to open, to uncover, to discover.  
**адкрыццё** opening, discovery; revelation.  
**адкупленьне** expiation, atonement.  
**адламаць** to break off.  
**адлегласьць** distance; interval.  
**адліў** cast; copy.  
**адмарш** marching off.  
**адмаршыраваць** to march off.  
**адмерзнуць** to be bitten off by cold.  
**адмірал** admiral.  
**адмова** counterorder; refusal.  
**аднавокі** one-eyed.  
**аднагодні** of one year, one year old.  
**аднадзённы** one-day.  
**аднапавярхавы** one-storied.  
**аднарукі** one-handed  
**аднаскладны** monosyllabic.  
**аднатамовы** in one volume.  
**аднашлюбнасць** monogamy.  
**аднойчы** once, one day, once upon a time.  
**аднолькавы** like, same, equal, even, level, of one sort.  
**адрас** address.  
**адрэзак** cut, section.  
**адрысаваць** to draw, to sketch, to copy a drawing.  
**адскок** jump, leap  
**адукаваць** to educate, to bring up.  
**адумысловец** specialist, expert.  
**адумысловы** special.  
**адтуль** thence, from there.  
**адукацыя** education, upbringing.  
**адуховіць** to animate.  
**адход** departure, retirement.  
**адцыфраваць** to decipher  
**адцьвісьці** to cease blooming.  
**адчай** despair, desperation.  
**адчуваць** to feel, to touch .  
**адчынены** open  
**адшрубаваць** to screw off.  
**адшчапёньне** schism.  
**адыстар** like, resembling; similar.  
**ажывіць** to animate, to enliven.

ажыўлены alive, living.  
 ай! ah!, indeed!  
 айва quince.  
 аканом house-keeper.  
 аканамічны economic; agricultural.  
 аканомія economy, agriculture.  
 аканчальны final, conclusive.  
 акенца sliding window.  
 акіян ocean.  
 акіянскі oceanic.  
 акруга district, province.  
 акружаньне environs *pl.*, surroundings.  
 акрыліць to wing.  
 акрэдытаваць to accredit.  
 акт act.  
 актава octave.  
 актуальны actual.  
 акула shark.  
 акуляр eye-piece, eye-glass.  
 акуляры (*pair of*) spectacles, glasses *pl.*; goggles *pl.*  
 акупацыя occupation.  
 акуратны exact, accurate.  
 акушэрка midwife, obstetrician.  
 але but, however.  
 але́ yes, indeed, to be sure, all right.  
 алей oil.  
 алейны oily.  
 алень deer; stag, hart.  
 аліва oil.  
 алівіць to oil, to anoint.  
 алкаголь alcohol.  
 аматар lover, amateur.  
 амбасадар ambassador, deputy.  
 Амэрыка America  
 амэрыканскі American.  
 ангельскі English.  
 англіец Englishman.  
 англіканскі Anglican.

Англія England.  
 анял angel.  
 апавядаць to tell, to relate.  
 ападка windfall.  
 апазыцыя opposition.  
 апалонік ladle.  
 апанаваць to oppose; to govern.  
 апаражніць to empty, to void.  
 апоўначы at midnight  
 апека care, guard.  
 аперыцца to feather.  
 апініяваць to give one's opinion on.  
 апірацца to lean (*against*)  
 апісаць to write upon.  
 аплакаць to weep for .  
 апостальскі apostolic(al).  
 апошні last, latest.  
 апранацца to clothe, to dress.  
 апранаць to dress, to clothe , to cover.  
 апрацоўка working (*at*), elaboration.  
 апрача out of; besides; without except.  
 аптымізм optimism.  
 аптычны optic.  
 аптэка apothecary's, chemist's shop.  
 апухласьць swelling; tumour.  
 апэрацыя operation.  
 ап'яненне intoxication.  
 арганізаваць to organize.  
 арганізацыя organization.  
 арганізм organism.  
 арганісты organist.  
 арганічны organic.  
 арган(ы) organ.  
 ардынаваны in orders.  
 ардынаваць to ordain.  
 ардынацыя ordination, prescription.  
 аркан hurricane.

аркестра orchestra, band.  
 армія army.  
 Армія Збаўленьня Salvation Army.  
 арнамент ornament.  
 аружжа weapon, arm(s).  
 арнат vestments *pl.*  
 арол eagle.  
 арсенал arsenal.  
 артаграфічны orthographic(al).  
 артаграфія orthography.  
 артыстычны artistic.  
 арханял archangel.  
 архіяпіскап archbishop.  
 архіяпіскапскі archiepiscopal.  
 арцыбіскуп archbishop.  
 арцыбіскупскі archiepiscopal.  
 арыгінал original.  
 арыгінальнасць originality.  
 арыгінальны original.  
 арыентавацца to orient(ate).  
 арыентаваць to orient(ate).  
 арэнда tenure of land; tenancy.  
 арэндаваньне tenement, leasehold.  
 арэндаваць to rent, to lease.  
 арэндатар tenant.  
 арышт arrest.  
 аса wasp.  
 асабістасць personality.  
 асабісты personal, individual.  
 асабліва especially, particularly.  
 асаблівы especial, peculiar.  
 асалода refreshment, cordial.  
 асароміць to ravish, to dishonour.  
 асвабоджэньне liberation, deliverance.  
 асвабодзіцель liberator.  
 асвабодзіць to free, to deliver from.  
 асёл ass.  
 асіна aspen, -tree.  
 аслабіць to weaken, to enfeeble.

асоба person, personage; character.  
 аставацца to remain, to stay.  
 астудзіць to cool.  
 асьвятліць to light, illuminate.  
 асьведаміць to acquaint, to inform.  
 асьліца -she-ass.  
 асьцярожнасьць watchfulness, caution, carefulness.  
 асьцярожны careful, cautious.  
 асягненьне reaching.  
 асягнуць to reach.  
 асяленец settler.  
 асяліць to settle.  
 атака attack, assault, charge.  
 атакаваць to attack, to invade.  
 атрамант ink.  
 атрута poison.  
 атрутны poisonous.  
 атрымаць to get, to receive, to have.  
 Аўстрыя Austria.  
 аўтаматычна automatic.  
 алтár altar.  
 аўтар author.  
 аўтарытэт authority.  
 аўто auto.  
 аўторак Tuesday.  
 аўчар shepherd; shepherd's dog.  
 афіцыезны officious.  
 афіцьяльны official  
 афіцэр officer.  
 афэнзыва offensive.  
 афэнзыўны offensive.  
 ах! ah!  
 ахвота desire, wish, mind.  
 ахвотна willingly, with pleasure.  
 ахвочы willing, ready.  
 ахвяра victim, sacrifice, offering.  
 ахвяраваньне offering, sacrifice.  
 ахова protection, shelter.  
 ахоўваць to protect, to screen.  
 ацаніць to estimate; to value.

ацец father.  
 ачкаваць to inoculate.  
 ачысьціць to clean, to remove.  
 ачышчэньне cleaning.  
 ашуканства cheating, fraud.  
 ашукаць to deceive, to cheat.  
 ашчаджаць to lay by, to spare.  
 ашчадны economical, saving.  
 ашчасьлівіць to make happy, to enrapture.

## Б

Бабруйск Babrujsk.  
 багаж luggage, baggage.  
 багаславіць to bless.  
 багаслаўлены blessed.  
 багаслаўленьне blessing, benediction.  
 багаты rich.  
 багацьце riches *pl.*; wealth.  
 багіня goddess.  
 бадай-што almost, nearly.  
 бадзёры vigorous, active, strong.  
 бажок god.  
 база base, basis.  
 баксаваць to box.  
 бактэрыя bacterium.  
 балван idol, false deity.  
 балванахвальства idolatry.  
 балет ballet.  
 балець to pain, to smart.  
 балён balloon.  
 балон(к)а page.  
 балота mud, dirt, mire.  
 болоцісты muddy, marshy.  
 Балтыцкае мора the Baltic.  
 баль ball, dance.  
 бальзам balsam, balm.  
 бальзамаваць to embalm.  
 балькон balcony.  
 баляда ballad.

бамбардаваньне bombardment.  
 банальны commonplace, banal.  
 банан banana.  
 бандыт bandit.  
 банкет banquet.  
 банкір banker.  
 бар bar.  
 барабан drum.  
 барабаниць to drum.  
 барада beard  
 барадаты bearded.  
 баразна furrow.  
 барак barrack, hut.  
 баранá harrow; brake.  
 баранаваць to harrow.  
 барбар barbarian.  
 барбарства barbarity, vandalism, cruelty.  
 баромэтар barometer.  
 барон baron.  
 барсук badger.  
 бархатны velvet; velvety.  
 барытон baritone.  
 бас bass, bass voice, bass(-singer).  
 басня fable.  
 батальён battalion.  
 батаніка botany.  
 батэрыя battery.  
 баўгарскі Bulgarian.  
 Баўгарыя Bulgaria.  
 баціст batiste, cambric.  
 бацька father.  
 бацькаўскі paternal, fatherly.  
 бацькаўшчына native country, home.  
 бацькі parents.  
 бачыць to see, to look.  
 баяцца to fear.  
 бег running, race, heat, run, course.  
 беглы current.  
 бегчы to run.  
 бедны poor.

- без without.  
 безбароды beardless.  
 беззьястоўны without value.  
 безнадзейны hopeless.  
 безьліч enormous number.  
 Белавеская пушча Bielaveskaja forest.  
 беларус White Russian.  
 беларуска White Russian.  
 беларускі White Russian.  
 Беларусь White Russia.  
 Беласток Bielastok.  
 Белая Русь White Russia.  
 бел-чырвона-белы white-red-white.  
 белы white; blank.  
 бескарысны useless.  
 беспажыўны without food.  
 беспамылкавы faultless.  
 беспатольнасьць desolation, disconsolateness.  
 беспатольны inconsolable; desperate.  
 беспспадзейны hopeless.  
 бесстаронны objective.  
 бесхарактарнасьць want of principles.  
 бесхарактарны unprincipled, fickle.  
 біблейны biblical, scriptural.  
 Біблія Bible, the Holy Scripture.  
 білет billet, ticket.  
 бібліятэка library.  
 бізун whip; scourge; lash.  
 білянс balance.  
 білярд billiards.  
 біржа exchange.  
 бісквіт biscuit.  
 біскуп bishop.  
 бітва battle, fight.  
 біцца to fight, to struggle.  
 біяграфія biography.
- біяграфічны biographical.  
 біялёг biologist.  
 біялёгія biology.  
 біялягічны biological.  
 блакітны blue.  
 бланка plank; hoarding; board.  
 блаха flea.  
 блашчыца bug.  
 бледнасьць paleness.  
 бледны pale, wan, pallid.  
 бліжэй nearer.  
 бліжэйшы nearer.  
 блізіня nearness, proximity.  
 блізка near, close.  
 блізкасць nearness, proximity.  
 блізкі near, close.  
 блізу almost, nearly.  
 блізьнец twin.  
 бліск shine; light, lustre.  
 бліснуць to lighten, to flash, to twinkle.  
 блішчэць to shine, to sparkle.  
 блюзка blouse, tunic.  
 блякаваць to blockade.  
 блякада blockade.  
 блякнот note-book.  
 бляндынавы blond(e), fair, flaxen.  
 бляха sheet-metal.  
 бо because, since, as.  
 Бог God.  
 бой fight, combat, struggle.  
 бойкі energetic, dashing.  
 боксар boxer.  
 болей (балей) more.  
 боль pain, ache.  
 бомба bomb, shell.  
 бор wood.  
 бормашына boring-machine.  
 боскі divine, godly.  
 босы bare-foot(ed).  
 бот boot.

- бочны side .  
 бравал bravol, well donel  
 брат brother.  
 братка pansy.  
 братѣрства brotherhood, fraternity.  
 брашураваць to stitch.  
 брацкі brotherly, fraternal.  
 браць to take, to seize.  
 брошка brooch.  
 бруд dirt, filth.  
 бруднасьць filthiness.  
 брудны dirty, filthy, muddy.  
 брунаны brown.  
 брунѣт dark-(haired) man.  
 брусок whetstone.  
 брутальны brutal.  
 брушніца red bilberry, cranberry.  
 брыгада brigade.  
 брызготлівы raw, damp and cold.  
 брыліянт diamond.  
 брыліянтавы brilliant  
 Брытанія Britain.  
 брытанскі British.  
 брыць to shave.  
 брыцька dirty fellow.  
 бубля bud.  
 будучы future, next.  
 будыніна building.  
 бузіна elder.  
 букет bouquet, nosegay; bunch.  
 булка хлеба loaf.  
 бульба potato.  
 бульвар alley, avenue.  
 бульдог bulldog.  
 бунт rebellion.  
 бунтаваць to stir up; to provoke.  
 бура storm, tempest.  
 бурак beet-root.  
 буралом hurricane, thunderstorm,  
 tempest.  
 бурчаць to grumble; to growl.  
 бусел stork.  
 бутэлька bottle, flask.  
 быдла cattle; beast, brute.  
 бык neat, ox, bull, cow.  
 быць to be, to exist.  
 быцьцѣ being, existence.  
 бѣз lilac.  
 бѣкас snipe.  
 бѣкон bacon.  
 бѣнзына benzene.  
 бѣстыя beast.  
 бѣст'яльскі beastly, bestial.  
 бюра office, bureau.  
 бягун runner.  
 бязбожнасьць godlessness.  
 бязбожны godless, impious.  
 бявінны guiltless, innocent.  
 бяглуздыца squash; nonsense.  
 бядомны homeless.  
 бядымны smokeless.  
 бяжэнасьць celibacy.  
 бязіменны nameless.  
 бяскарнасьць impunity.  
 бяскарны unpunished.  
 бязладзіца confused mass; chaos.  
 бязладздые chaos.  
 бязмысны thoughtless.  
 бязмѣтны aimless, useless.  
 бязраднасьць perplexity.  
 бязрадны without advice, per-  
 plexed.  
 бязуважнасьць inattention;  
 carelessness.  
 бязуважны inattentive.  
 бязуладны powerless.  
 бязьмежны boundless.  
 бялок white of an egg.  
 бяроза birch-wood; birch-tree.  
 бярозавы birch, birchen.  
 бясколерны colourless.  
 бясконцы endless.  
 бяспраўны illegal.  
 бяссораннасьць shamelessness.

бюссорамны shameless.  
 бюссочны sapless.  
 бюстрашнасьць fearlessness.  
 бюстрашны fearless.  
 бюссумленасьць unscrupulousness.  
 бюссумлены unscrupulous.  
 бюстурботнасьць carelessness.  
 бюстурботны free from cares.  
 бюцэнны inestimable, invaluable.  
 бюсьпечнасьць safety, security.  
 бюсьпечнік fuze.  
 бюсьпечны secure, safe.  
 бюсьсільнасьць swoon, fainting.  
 бюсьсільны weak, feeble.

## В

вабіць to allure.  
 вага balance; (*pair of*) scales.  
 вада water.  
 вадаплаў ship, vessel.  
 вадаплаўнік seaman, sailor.  
 вадзяністы watery.  
 ваенны military, army.  
 важны important; weighty.  
 важыць to weigh, to balance.  
 ваза vase.  
 вазаліна vaseline.  
 вайна war; warfare.  
 вакансыя vacancy.  
 вакно window.  
 валавіна beef.  
 валак cylinder; roller; barrel.  
 валакно fibre, thread.  
 валакчы to drag, to draw.  
 валасаты hairy.  
 валюта currency.  
 вандал Vandal.  
 вандалізм vandalism.  
 вандраваць to wander, to travel; to migrate.

вандроўнік pilgrim; traveller; tourist.  
 ванючы stinking; rancid.  
 ваняць to stink.  
 вапна lime.  
 варожасьць enmity, hostility.  
 варожы hostile, inimical.  
 варона crow.  
 вароты gate, door.  
 варта guard, watch.  
 вартаўнік watchman; guard.  
 варты worth; worthy.  
 Варшава Warsaw.  
 варыць to cook, to boil.  
 васал vassal.  
 восемнаццаць eighteen.  
 васеньні autumnal.  
 васковы of wax, waxen.  
 вастровец islander.  
 вастрог prison, jail.  
 вастрожнік prisoner, captive.  
 вастрые point.  
 вата wadding, wad; cotton-wool.  
 Ватыкан Vatican.  
 ваяр soldier, combatant, fighter.  
 ваяўнік warrior.  
 ваяўнічы warlike.  
 веда science; knowledge.  
 ведамы known.  
 вежа tower.  
 ведзьма witch.  
 век age.  
 вельмі very.  
 Вена Vienna.  
 венік besom, broom.  
 вера faith, belief.  
 верабей sparrow.  
 верас heath, heather.  
 верасень September.  
 верацяно spindle; distaff.  
 Вербная Нядзеля Palm Sunday.  
 вернасьць fidelity, faithfulness.

- верны** true, faithful; loyal.  
**Верхняя Аўстрыя** Upper Austria.  
**верхні** upper, higher, superior.  
**верш** poem; poetry *pl.*  
**веруючы** believing; faithful.  
**верыць** to believe, to trust.  
**весаваць** to row, to paddle; to pull.  
**вестка** (*piece of*) news.  
**весьці** to lead, to conduct.  
**вётаўнасць** kindness; cheerfulness, politeness.  
**вешацель** hangman, executioner.  
**вешаць** to hang (*up*)  
**вечер** wind.  
**вечар** evening, night.  
**вечарам** in the evening, to-night.  
**вечарэць** to grow dark.  
**вечна** eternally.  
**вечнасць** eternity.  
**вечны** eternal, everlasting.  
**вёска** village.  
**візита** visit.  
**вільгаецць** to moisten.  
**вільготнасць** moisture, humidity.  
**вільготны** moist, humid.  
**віля** villa, country-house.  
**вілы** pitch-fork.  
**вінаградная лаза** vine.  
**вінен** indebted, obliged.  
**віно** wine.  
**віртуоз** virtuoso.  
**вісець** to hang.  
**Вісла** the Vistula.  
**вітрына** shop-window.  
**віцца** to creep, to climb.  
**воблака** cloud.  
**воблачны** cloudy, clouded.  
**вобразны** figurative, metaphorical.  
**вогнены** fiery, hot.  
**вогнішча** hearth, fire-(place).  
**водпуск** leave (*of absence*), furlough.  
**воды** (*пл.- паэт.*) waters *pl.*  
**вожык** hedgehog.  
**воз** carriage, cart; van.  
**возера** lake.  
**войкаць** to groan.  
**войлак** felt.  
**войлакавы** of felt.  
**войска** army, host.  
**вока** eye; sight.  
**воклік** cry, outcry, exclamation.  
**вол** ox (*pl.* oxen)  
**волава** lead.  
**волат** giant.  
**волатавы** giant, gigantic.  
**вольнамулярства** freemasonry.  
**вольнасць** freedom, liberty.  
**вольны** free.  
**вольт** volt.  
**вольха** alder(-tree).  
**вон!** out with you (*them!*)  
**вопратка** clothing, clothes *pl.*, dress.  
**вораг** enemy, foe.  
**восем** eight.  
**восемдзесят** eighty.  
**восень** autumn.  
**воск** wax.  
**вострасць** sharpness, edge.  
**востраў** island.  
**востры** sharp, keen.  
**вось** axle; spindle.  
**восьмы** eighth.  
**вотрубі** bran, pollard.  
**воцат** vinegar.  
**вугаль** coal, charcoal.  
**вугарскі** Hungarian.  
**вугор** eel.  
**Вугрыя** Hungaria.  
**вузёл** knot.  
**вузкасць** narrowness.



- вузкі narrow.  
 вузлавы knotty.  
 вуліца street, way, road.  
 вулічка narrow street.  
 вулкан volcano.  
 вульгарны vulgar.  
 вульгарызм vulgarism.  
 вусаты moustached.  
 вусеніца caterpillar; worm, grub.  
 вусік runner, tendril.  
 вусы moustache.  
 вуха ear.  
 вушка eye; catch; eyelet.  
 вучаніца (school-)girl; pupil.  
 вучань (school-)boy; pupil;  
 +disciple.  
 вучоны learned, scientific; learned  
 man, man of learning.  
 вучыцель teacher, master.  
 вучыцельства teachership.  
 вучыцца to learn, to study.  
 вучыць to teach, to instruct.  
 вучэньне teaching; instruction.  
 выбаршчык elector, voter,  
 выбары ballot, choice; selection.  
 выбіраць to choose; to select; to  
 elect.  
 выбух explosion.  
 выбухнуць to explode.  
 вывад brood, hatch.  
 вываз export.  
 выветрыць to air.  
 вывучыць to study thoroughly.  
 выграць to win, to obtain.  
 выдавецтва publishing-firm.  
 выданьне delivery; publishing,  
 publication.  
 выдаць to give out; to distribute;  
 to deliver; to edit; to iss.  
 выдра otter.  
 выжабраваць to obtain by beg-  
 ging.
- вызнаньне confession, acknowl-  
 edgment.  
 выкананьне performace.  
 выкараніць to root out; to clear.  
 вылакаваць to lacquer.  
 выкленчыць to obtain by beg-  
 ging.  
 вылічальны countable.  
 вылічыць to compute, to calcu-  
 late.  
 вылічэньне calculation.  
 вымаганьне demand.  
 вымагаць to demand.  
 вымерці to die out.  
 вынайсьці to invent, to find (*out*).  
 вынаход invention.  
 вынаходнік inventor.  
 вынятак exception.  
 выняткава exceptionally.  
 выпіць to drink out (*up, off*).  
 выпрастаць to bend outwards.  
 выпродаж selling out.  
 выражальны nameable.  
 выражэньне expression; term.  
 выразак cutting out.  
 выразнасць distinctness, clear-  
 ness.  
 выразны distinct, clear.  
 вырасьці to grow.  
 высадка landing.  
 высланьне sending ; charging.  
 выслаць to send to (*or for*).  
 высмаліць to pitch; to wax; to tar.  
 высокасьць highness.  
 высокі high.  
 выступаньне stepping out;  
 retirement.  
 высушыць to dry up, to drain.  
 высьцерагацца to fear, to appre-  
 hend.  
 вытрываць to stand; to undergo.  
 выхаваньне upbringing; education.

**выхаваць** to bring up; to educate.  
**выхад** stepping out; retirement;  
 going out.  
**выходзіць** to go out; to set out; to  
 proceed.  
**выцьцё** howling, yelling.  
**вышэйўспомнены** above-men-  
 tioned.  
**вышыня** height.  
**выявіць** to discover, to disclose.  
**выяўленьне** disclosure; manifesta-  
 tion.  
**вэгэтарыянец** vegetarian.  
**вэгэтарыянскі** vegetarian.  
**вэгэтацыя** vegetation.  
**вэнтыль** valve.  
**вэнтылятар** ventilator.  
**вэнтыляцыя** ventilation.  
**вэнэрчны** venereal.  
**вявурка** squirrel.  
**вядзьмарка** witch.  
**вядзьмарства** witchcraft.  
**вядро** pail, bucket.  
**вяз** elm(-tree).  
**вязень** prisoner, captive.  
**вязьніца** prison, jail.  
**Вялікабрытанія** Great Britain.  
**Вялікае Літоўска-Беларускае**  
**Княжства** Great Lithuanian  
 White Russian State.  
**вялікасць** majesty.  
**Вялікая Пятніца** Good Friday.  
**Вялікая Субота** Easter-eve.  
**Вялікадзень** Easter.  
**вялічыня** greatness, magnitude.  
**вянок** garland, wreath.  
**вяртацца** to turn back.  
**вяртаць** to return.  
**вяселье** wedding.  
**вясёласць** gladness; joyfulness.  
**вясёлы** joyful, glad, gay, merry.  
**вясковец** villager.

**вясло** oar.  
**вясна** spring.  
**вятруга** sail.  
**вятружыць** to sail.  
**вячэра** supper.  
**вячэрні** (*of, in the*) evening, late.

## Г

**гаварыць** to speak, to talk, to tell.  
**гад** adder, viper; snake, serpent.  
**гадаваць** to breed, to raise.  
**гадавік** annual.  
**гадавы** a year old, yearly, annual.  
**гадзіна** serpent, snake.  
**гадзіна** hour.  
**гадзіннік** clock; timepiece, watch.  
**гадзюка** adder, viper; serpent,  
 snake.  
**гадбуля** breeding.  
**газ** gas.  
**газа** petroleum.  
**газэта** newspaper, paper; gazette.  
**галава** head; **галава места** chief,  
 leader.  
**галадаць** to hunger.  
**галасаваць** to vote, to agree.  
**галасіць** to sound.  
**галерыя** gallery.  
**галець** to be in want.  
**галёл** hullo! hallol  
**галёп** gallop.  
**галёш** galosh, overshoe.  
**Галілея** Galelee.  
**галіна** branch, bough, twig.  
**галіць** to shave.  
**галка** jackdaw, daw.  
**галодны** hungry.  
**галосны** loud, noisy.  
**галоўнакамандуючы** commander-  
 in-chief.

- галубятнік dovecote  
 гальванізаваць to galvanise.  
 галя hall.  
 Галяндыя Holland.  
 галяндэрскі Dutch.  
 галяпаваць to gallop.  
 ганарар fee.  
 гандаль transaction, commerce.  
 гандлёвы commercial.  
 гандляр trader, retail-dealer.  
 гануча flap, rag.  
 ганьба shame, stain.  
 гара́ mountain, hill.  
 гараваць to grieve, to be afflicted.  
 гарадзкі of a town, like a town.  
 гараж garage.  
 гарантыя guarantee.  
 гараты ploughman, tiller.  
 гараць to plough, to till.  
 гарачка fever.  
 гарачы hot.  
 гарачыня heat.  
 гарбаваць to tan, to dress.  
 гарбар leather-dresser.  
 гарбата tea.  
 гардына curtain.  
 гармата cannon, (*great, big*) gun.  
 гарманійны harmonious.  
 гармонія harmony, concord.  
 гармоня concertina, accordion.  
 гарнізон garrison; crew.  
 гарох pea.  
 гаршчок pot.  
 гарэлка whisk(e)y, dram; brandy,  
 gin.  
 гарэх nut, walnut.  
 гаспадар host, landlord.  
 гаспадарка housekeeping, economy.  
 гаспадарства state.  
 гаспадарчы economical.  
 гаспадарыць to rule, to govern.  
 гаспадыня hostess, landlady; lady.  
 гаспода inn.  
 гасьцінец road, way.  
 гасьціны hospitable.  
 гатовы ready, willing, prepared  
 гатоўнасьць readiness, prepared-  
 ness  
 гатунак sort, kind.  
 гаўбіца howitzer.  
 гваздзіка pink; carnation.  
 гвардыя guard(s *pl.*).  
 гвозд nail, peg.  
 гвоздзік tack, peg, hobnail.  
 гдзе where.  
 гігантычнасьць hugeness, enor-  
 mousness.  
 гігіена hygiene.  
 гіена hyena.  
 гімназісты pupil of college.  
 гімназія grammar school, classical  
 school.  
 гімнастыка gymnastics *pl.*  
 гімнастычны gymnastic.  
 гіпапатам hippopotamus.  
 гіпатэза hypothesis, theory.  
 гіпатэка mortgage.  
 гіпатэчны hypothecary.  
 гіпнатызаваць to hypnotize.  
 гіпноза hypnosis.  
 гіпс gypsum.  
 гірлянда garland, festoon.  
 гіронія irony.  
 гістэрычны hysterical.  
 гістэрыя hysteria, hysterics.  
 гітара guitar.  
 Гішпанія Spain.  
 гішпанскі Spanish.  
 гладкасьць smoothness.  
 гладкі smooth.  
 гледзішча sight, spectacle.  
 глёбус globe.  
 гліна clay, loam.  
 глупаваты stupid, dull.

- гаупы stupid, dull, silly.  
 глухата deafness, numbness.  
 глухі deaf.  
 глыбокасьць depth, deepness.  
 глыбокі deep.  
 глядзець to look.  
 глянс brightness, lustre.  
 глянсаваць to make bright (*bril-  
liant*).  
 гміна municipality.  
 гнаць to drive, to press, to urge, to  
run.  
 гнілы rotten, putrid.  
 гніць to rot, to putrefy.  
 гной dung, manure.  
 гняздо nest.  
 год year.  
 голад hunger.  
 голас voice.  
 голасьць nakedness, nudity.  
 голуб dove, pigeon, cock-pigeon.  
 голы naked, bare, nude.  
 голь populace, mob, rabble.  
 гоман noise, row; alarm.  
 Гомель Homiel.  
 гонар honour, glory.  
 гопл hopl  
 гора sorrow, trouble, oppression,  
hardship, distress.  
 горад town, city.  
 горда horde; tribe.  
 горды proud.  
 горка hill, knoll.  
 горкі bitter, sharp.  
 горла throat.  
 Госпад Lord.  
 Госпад Бор Lord God.  
 гостыя +host, wafer.  
 госьць guest; visitor.  
 грабежнік plunderer.  
 граблі rake.  
 грабці to rake.
- град hail.  
 града bed.  
 градус degree; step; rank.  
 грязь mud, mire.  
 грам gramme.  
 грамадзянін citizen.  
 грамадзянка citizen.  
 грамадзянскі civil, common.  
 граматыка grammar; syntax.  
 граматычны grammatical.  
 грамафон gramophone.  
 гранадзір grenadier.  
 граната shell, bomb.  
 граніт granite.  
 гратуляцья congratulation.  
 граф earl.  
 графіка graphics *pl.*  
 графіт graphite, black lead.  
 графічны graphic.  
 грашыць to sin.  
 грач player.  
 гром thunder.  
 грош penny; groschen.  
 грошы money; coin.  
 груз load, cargo; lading, loading.  
 грукат noise, tumult.  
 грунт ground, soil.  
 грузіць to lade.  
 група group.  
 групаваць to group.  
 гручол gland.  
 грыб mushroom, fungus.  
 грызун rodent.  
 грызьці to bite, to prick.  
 грымець to thunder.  
 грыпа grippe.  
 грэк Greek.  
 Грэляндья Greenland.  
 грэх sin.  
 грэшнасць sinfulness.  
 грэшнік sinner.  
 грэшны sinful.

грэцкі Greek.  
 Грэцыя Greece.  
 грэць to warm, to heat.  
 губа lip.  
 губэрнатар governor.  
 гудзець to hum, to buzz.  
 гузік button.  
 гульня play, game.  
 гультай idler.  
 гультаяваты lazy, indolent.  
 гуляць to play.  
 гума gum; india-rubber.  
 гума да жуцьця chewing-gum.  
 гумар humour.  
 гумка india-rubber.  
 гумно barn; granary; shed.  
 гусар hussar.  
 густы solid, compact.  
 гусь goose (*pl.* geese).  
 гутарка conversation; talk; rumour.  
 гутарыць to speak; to talk.  
 гушкалка swing.  
 гушкацца to swing; to rock.  
 гидрант hydrant.  
 гимн hymn.  
 гэаграф geographer.  
 гэаграфічны geographical.  
 гэаграфія geography.  
 гэалёг geologist.  
 гэалёгія geology.  
 гэалёгічны geological.  
 гэамэтра geometrician.  
 гэамэтрыя geometry.  
 гэамэтрычны geometric(al).  
 гэбрайскі Hebrew; Jewish.  
 гэктар hectare.  
 гэктограф copying-press.  
 гэндбаль hand-ball.  
 гэніяльнасьць creative genius.  
 гэніяльны ingenious.

Гэнэва Geneva.  
 гэнэрал general.  
 гэнэрацыя generation.  
 гэральд herald.  
 гэрцог duke.  
 гэст gesture.  
 гэстыкуляцыя gesticulation.  
 гэтак званы so-called.  
 гэтакі such.  
 гэты that, who, which.  
 гэрой hero.

## Д

да to, at, on, upon, by.  
 дабрыня goodness, kindness.  
 даволі enough.  
 даеньне milking.  
 дагляд care, heed.  
 даглядаць to look after.  
 даглядчык overseer, inspector.  
 дагэтуль till now, up to, hitherto.  
 дадаць to add, to join to.  
 дадатак supplement.  
 дажджлівы rainy, wet.  
 даіць to milk.  
 далёка far off.  
 далёкі far, distant.  
 дакладны precise; punctual.  
 дакладчык reporter.  
 дакумант document.  
 дакучлівы pert, saucy; impertinent.  
 далей farther.  
 далікатны delicate.  
 даліна valley.  
 дама lady.  
 дамба dam, dyke.  
 дамініканец Dominican friar.

- данесьці to inform; to tell; to carry off.
- Данія Denmark.
- данясенне report; account; information.
- дар gift, present; donation.
- дараваць to pardon; to amnesty.
- дарагі dear, expensive.
- дарагоўля dearness, dearth.
- даражыня dearness, dearth.
- даражэнькі darling.
- дарога way, road.
- дасканалы perfect.
- даслоўна literally.
- даслоўны verbal; literal.
- дастатковы plentiful, copious.
- дасьведчаньне experiment; experience.
- дасьледзіць to search (for); to examine; to test.
- дата date.
- датаваць to date.
- датарнаваць to fite, to suit.
- датыкнуць to touch, to handle, to contact.
- датыканьне touching, contact.
- даўжыня length.
- дах roof.
- даход profit; produce.
- даць to give.
- дачка daughter.
- два two.
- дванаццаты twelfth.
- дванаццаць twelve.
- два пункты colon.
- дваццаты twentieth.
- дваццаць twenty.
- двор court; courtyard.
- джала prick, prick.
- джаліць to prick, to sting.
- дзе where.
- дзевяноста ninety.
- дзевятнаццаць nineteen.
- дзевяцігодні nine years old.
- дзевяць nine.
- дзекан dean.
- дзед мароз Old Father Christmas.
- дзея then, for.
- дзерава wood (in logs), logs of wood; timber.
- дзеравяны woody.
- дзесяць ten.
- дзеўка wench, maid.
- дзеяслоў verb.
- дзень day; daylight; light.
- дзеянне action, act, deed.
- дзённа by the day, daily.
- дзённы daily.
- дзённік diary, day-book.
- дзівіцца to wonder, to be astonished.
- дзівосы curiosity.
- дзікі wild, savage.
- дзірка hole.
- дзіцятка baby, infant.
- Дзіцятка Хрыстос Christ-child.
- дзіцячы childish.
- дзіч game.
- дзічына game.
- дзіякан +deacon.
- дзверы door.
- дзьмухаць to blow; to pant.
- дзюб bill, beak.
- дзявічы chaste; maidenly; pure.
- дзявуха maid(-servant), wench.
- дзядзька uncle.
- дзякаваць to thank.
- дзяліць to divide.
- дзялянка parcel, lot.
- дзяржава state; kingdom; empire.

- дзясяты tenth.  
 дзяўчына girl; lass.  
 дзяцел woodpecker.  
 дзяцінства childhood.  
 дзяціны childish.  
 дзяшовы cheap, moderate.  
 для for, to.  
 днець to grow light, to dawn.  
 дно bottom, base.  
 добры good; well.  
 довад proof, evidence, argument.  
 дождж rain.  
 доза dose.  
 доктар doctor.  
 дом house; home.  
 дома at home.  
 доміно dominoes pl.  
 досыць enough.  
 доўг debt.  
 доўгі long.  
 доцэнт reader, lecturer.  
 драгун dragoon.  
 дражненьне teasing; banter.  
 дражніць to tease, to vex, to  
 banter.  
 драма drama.  
 драматызаваць to dramatize.  
 драматычны dramatic.  
 драпожны rapacious; rapid.  
 дра́хма drachm, dram.  
 дровы wood.  
 дрожжы barm, yeast.  
 дрозд thrush, throistle.  
 дрот wire, thread.  
 другі second, next.  
 друкаваць to print.  
 друкарня printing-office.  
 друкар printer.  
 дрыляваць to drill.  
 дрэнны bad, base.  
 дрэнасьць badness.  
 дуб oak(-tree).  
 дублікат duplicate.  
 дубовы of oak, oaken.  
 дуда bag-pipe.  
 дудар bag-piper.  
 дудка fife; tube.  
 дукат ducat.  
 думаньнік thinker.  
 думаць to think.  
 думка thought, idea.  
 Дунай the Danube.  
 дурань fool.  
 дурната stupidity; folly, silliness.  
 дурніца foolishness.  
 дурны foolish, mad.  
 дух spirit.  
 духовы spiritual.  
 духоўны clerical; religious;  
 clergyman.  
 душ douche, shower-bath.  
 душа soul.  
 душпастыр minister; pastor.  
 душпастырства cure of souls.  
 дуэт duet, duo.  
 дывідэнда dividend.  
 дывізія division.  
 дыет diet.  
 дык thus, so.  
 дыктаваць to dictate.  
 дыктат dictate.  
 дыктатар dictator.  
 дыктошка dictation.  
 дым smoke, fume.  
 дымны smoky.  
 дынама-машына dynamo machine.  
 дынаміка dynamics pl.  
 дынамічны dynamic(al).  
 дынастыя dynasty.  
 дыплсм diploma, patent.

дыскант soprano.  
 дыскантаваць to discount.  
 дыскутаваць to discuss.  
 дыспанаваць to dispose.  
 дыспутаваць to dispute.  
 дысцыпліна discipline.  
 дысцыплінарны disciplinary.  
 дырыгаваць to direct, to manage.  
 дырыгэнт director, manager.  
 дырэктар director, manager.  
 дырэкторыя board of directors.  
 дырэкцыя direction.  
 дыфтэрыт diphtheria.  
 дышаль shaft, pole, beam.  
 дыягноза diagnosis.  
 дыялект dialect.  
 дыялёг dialogue.  
 дыяцэзія +diocese.  
 дэбата debate.  
 дэбатаваць to debate.  
 дэградаваць to degrade.  
 дэградацыя degradation.  
 дэвэртыр deserter,  
 дэвэртыраваць to desert; to run  
 away.  
 дэвэрцыя desertion.  
 дэзынфэкаваць to disinfect.  
 дэзынфэкуцыя disinfection.  
 дэкада decade.  
 дэкараваць to decorate.  
 дэкаратар decorator.  
 дэкарацыя decoration.  
 дэклямаваць to declaim, to recite.  
 дэклараваць to declare.  
 дэкрэт decree.  
 дэлегацыя deputation, delegation.  
 дэмабілізаваць to demobilize.  
 дэмабілізацыя demobilization.  
 дэмагог demagogue.  
 дэмагогія demagogy.  
 дэмакрат democrat.

дэмакратычны democratic.  
 дэмакратыя democracy.  
 дэмаляваць to demolish.  
 дэман demon.  
 дэпазыт deposit.  
 дэпанаваць to depose, to state in  
 evidence.  
 дэпэша despatch, telegram, wire.  
 дэстыляваць to distil.  
 дэсэрт dessert.  
 дэталі details pl.  
 дэфінітыўны definite, final.  
 дэфіцыт deficit, deficiency.  
 дэфэнзыва defensive.  
 дэфэнзыўны defensive.

## Е

езуіт Jesuit.  
 езуіцкі Jesuitical.  
 енчыць to groan.  
 есьці to eat.  
 ехаць to go, to pass, to travel; to  
 ride, to go on horseback.  
 ён he.

## Ж

жаба frog.  
 жабра gill.  
 жабраваць to beg, to ask alms.  
 жабрак beggar.  
 жабрачка beggar (-woman).  
 жаваць to chew.  
 жагляр yachtsman.  
 жакет jacket.  
 жалеза iron; iron tool.  
 жалезны iron.



жалоба mourning, grief.  
 жалуд asorn.  
 жалудак stomach; maw.  
 жандарм military policeman.  
 жаніх bridegroom; fiance.  
 жаночы womanish.  
 жанчына woman (women pl.)  
 жарало spring, source; fountain.  
 жарт joke, sport, jest.  
 жасьмін jasmine, jessamine.  
 жаўнер soldier.  
 жаўнерня barracks pl.  
 жаўнерскі soldierlike, soldierly.  
 жаўранак (sky-) lark.  
 жаўтаваты yellowish.  
 жаўтачка jaundice.  
 жах terror, fright.  
 жаць to reap, to harvest.  
 жніва harvest.  
 жніварка reaping-machine.  
 жонка wife.  
 жорсткі cruel, fierce.  
 жоўты yellow.  
 жоўць gall, bile.  
 жук beetle.  
 журавель crane.  
 журнал journal.  
 журналісты journalist.  
 журчэць to drizzle; to purl; to  
 trickle.  
 жывое серабро quicksilver,  
 mercury.  
 жывот belly.  
 жывы living, alive.  
 жyd Jew.  
 жыдоўка Jewess.  
 жыдоўскі Jewish.  
 жыла vein, lode.  
 жылетка safety-razor; blade.  
 жыльны veined.

жырафа giraffe.  
 жыта rye.  
 жыхар inhabitant, resident.  
 жыць to live, to dwell.  
 жэле jelly.  
 жэлятына gelatine.  
 жэрці to eat greedily, to devour.

## 3

з with, together; out, up, from, of,  
 by.  
 заалёгія zoology.  
 заалягічны zoological.  
 забава play.  
 забалочаны muddy, dirty.  
 забарона prohibition.  
 забаронены unlawful, illicit.  
 забіць to kill, to slay; забіць  
 гвозд to nail.  
 забіцьцё killing.  
 забляяць to bleat.  
 забойца murderer.  
 забойчы murderous.  
 забрудзіць to soil, to dirty.  
 заваёўнік conqueror.  
 завалакчы to drag in.  
 завастрыць to whet; to sharpen.  
 заваяваць to conquer.  
 завостраны pointed.  
 завулак narrow street.  
 загад command, order.  
 загадзя in time; early, soon.  
 загадка riddle; puzzle.  
 загадкавы enigmatical; puzzling.  
 загадны лад (гр.) imperative.  
 заганарыцца to prance, to strut.  
 заганяць to pen, to fold.  
 загнуць to bend inwards, to turn.

- загон clod, glebe; pen, fold.  
 загрузкаць to clatter, to rattle.  
 з(а)даволіцца to be satisfied.  
 з(а)даволіць to satisfy, to content.  
 заданьне task; problem; proposition.  
 задача proposition, problem, task.  
 задушыць to suffocate.  
 задыхацца to pant, to gasp.  
 зазямляць to earth.  
 за(і)ржавець to rust.  
 заіснаваць to exist, to prevail.  
 зайздрасць envy.  
 зайздросны envious, jealous (*of*).  
 зайздроснік envier, grudger.  
 зайздросьціць to envy.  
 займаць to occupy, to employ; to be incumbent.  
 займа (*гp.*) pronoun.  
 зайчыха female hare.  
 заканчэньне conclusion, closing.  
 закаркаваць to cork.  
 закатаравацца to quarter.  
 заклад bet.  
 закладчык founder.  
 закласьці to found, to build.  
 закласьціся to bet.  
 заклік call, summons; appeal.  
 заклікаць to call up.  
 заклапаць to rivet, to clinch.  
 закон law; statute.  
 законны lawful, legal.  
 закончыць to end, to finish.  
 закругліць to round.  
 закруціць to turn off; to curl.  
 закрыцьцё shutting.  
 закупаць to buy.  
 закуска meal, snack.  
 залажэньне foundation, establishment.  
 заліць to overflow.  
 заліцьцё flood; inundation.  
 залог pawn, pledge, security.  
 залюдніцца to populate.  
 залюдніць to people.  
 заля hall; saloon.  
 замак castle, palace.  
 замежжа foreign country.  
 замерзеньне intention, view.  
 замерзнуць to freeze in.  
 замкнуць to lock; to shut, to close.  
 замок lock.  
 замураваць to wall up, to brick.  
 замш chamois leather.  
 запавет testament.  
 запаветны testamentary.  
 запакаваць to pack up.  
 запаліць to light (*a fire*), to set on fire; to kindle.  
 запалка match.  
 заперці to close, to shut; to lock.  
 запісаць to write in.  
 заплата payment, paying.  
 заплаціць to pay.  
 заплясьнелы mouldy.  
 запратаколіць to record, to register.  
 запраўды really, truly.  
 запытаць to ask, to question.  
 запэўніць to assure.  
 запэўкаць to soil, to dirty, to smear.  
 запярэчыць to return; to reply.  
 зараз now, at present.  
 зараза plague; pestilence.  
 зараз(-жа) at once, immediately.  
 заразны pestilential.  
 заржавелы rusty.  
 зародак germ; bud.  
 зарок vow.  
 зарэзаць to butcher, to slaughter.  
 засаўка rail, bar.

- заснуць to fall asleep.  
 заснаваньне foundation, establishment.  
 застрэліць to shoot (*dead*).  
 засумаваць to grow sad.  
 затрымаць (*пры сабе*) to retain, to keep.  
 затрымка stop, prohibition.  
 затыкнуць to bind; to gag.  
 затым therefore.  
 заўсёды always, ever.  
 захад west.  
 захварэць to fall ill.  
 заходні western, westerly, west.  
 захопленне ecstasy; joyfulness.  
 зашнураваць to cord, to tie up.  
 за што for what, why.  
 зашчаміць to press close; to pinch.  
 зацемка notice, note.  
 зацемиць to note.  
 зачым to what, to which; wherefore.  
 зачараваць to charm, to enchant.  
 зачыніць to shut (*up*), to close.  
 заява petition, request.  
 заявіць to announce; to notify.  
 заяц hare.  
 Збавіцель Saviour.  
 Збаўца Saviour, Redeemer.  
 збожжа corn, grain.  
 збоку aside, apart.  
 збруя harness.  
 зваліцца to fall down.  
 звальненне dismissal.  
 званіць to ring the bell, to ring.  
 зварот turning (-point); beginning of a new epoch.  
 зваць to call; to name.  
 звольніць to dismiss; to set free.  
 звон bell, clock; sound tone; ring.  
 звонку outside, on the outside.  
 звыраджэньне degeneration.  
 звырадзіцца to degenerate.  
 звычай custom, usage, use.  
 звычайны simple, common; vulgar.  
 звышнатуральны supernatural.  
 згіба bow, bend.  
 згода harmony, concord.  
 згодны agreeable; according to order; regular.  
 згрупаваць to group.  
 здабыць to capture, to loot.  
 здабыча booty, spoil, loot.  
 здаволенне satisfaction.  
 здаравены compact, blunt.  
 здаровы healthy; sound.  
 здароўе health.  
 здарыцца to happen, to be done.  
 здаць deliver (*up*); to give.  
 здольны capable, able (*to*).  
 здрыгануцца to tremble.  
 зебра zebra.  
 зельле herb, plant.  
 земляны earthy.  
 земляроб ploughman, husbandman.  
 з-заду behind, at the end.  
 зіма winter.  
 зімовы wintry, winterlike.  
 зіхацісты shining, bright, polished.  
 зладзейскі thievish.  
 злачынства misdeed, crime; bad action.  
 злачынца evil-doer, malefactor.  
 злодзей thief, robber.  
 злошчанне teasing; banter.  
 злучэньне union; connection; communication.  
 злы bad, evil.  
 змагацца to fight, to struggle; to combat.  
 змайстраваць to master.  
 змаршчка wrinkle; pucker, fold.

- змачыць** to wet, to moisten, to steep.  
**змысловы** sensual, sensuous, physical.  
**змыць** to wash off (*or up*), to cleanse.  
**знайсці** to find; to meet.  
**знак** sign, mark.  
**знак прыпынку** (*гр.*) punctuation.  
**знаходка** finding.  
**значны** considerable; renowned; famous.  
**зона** daybreak, dawn.  
**золата** gold.  
**золата** darling, love.  
**зона** zone.  
**зорка** star.  
**зrabаваньне** robbing, deprivation.  
**зрушыцца** to move, to stir.  
**зрываць** to pluck, to pick.  
**зрэвалюцьянізаваць** to revolutionize.  
**з тае пары** hitherto, since then.  
**зуб** tooth; fang.  
**зубец** point; peak; tooth; prong.  
**зупа** soup.  
**збірач** collector; compiler; gatherer.  
**збліжыцца** to approach.  
**збліжыць** to bring near.  
**збліжэньне** approach.  
**звер** animal; beast.  
**зверскі** animal; beastly; brutish.  
**звінец** to tinkle; to sound.  
**звязаць** to bind, to knit, to tie.  
**звяргаць** to throw down, to tumble.  
**звяржэньне** downfall, sudden fall; crash.  
**звліччаць** to lynch.  
**злічыць** to count, to number.  
**змена** alteration, modification.  
**зьмей** (*папяровы*) kite.  
**зьменшыць** to diminish, to lessen.  
**зьмест** contents *pl.*  
**зьмякчэньне** mitigation.  
**зьмяніць** to change, to alter.  
**зьмяркацца** to grow dark, to darken.  
**зьмяшаць** to mix, to mingle.  
**зьнічэўку** suddenly.  
**зьнявага** affront, insult, disgrace.  
**зьнямога** fatigue, hardship.  
**зьняць** to take off.  
**зьява** vision.  
**зьявіцца** to appear.  
**зыгзыг** zigzag.  
**зэдлік** stool.  
**зэніт** zenith; vertical point.  
**зэфір** zephyr.  
**зязюля** cuckoo.  
**зялёны** green.  
**земля** earth.  
**зярно** corn, grain.  
**зяць** son-in-law.

## I

- i* and.  
**Іван** John.  
**іголка** needle; pin.  
**ігольшчык** needle-maker.  
**ідал** idol; false deity.  
**ідыёт** idiot.  
**ідыётычны** idiotic.  
**ідэал** ideal.  
**ідэалізаваць** to idealize.  
**ідэалізм** idealism.  
**ідэалісты** idealist.  
**ідэальны** ideal.  
**ідэнтыфікаваць** to identify.  
**ідэя** idea.  
**ізаляваць** to isolate.

- ізвошчык cab, fly.  
 ізраэліты Israelite.  
 іруша pear.  
 ікра roe, spawn  
 ілюстраваць to illustrate.  
 імгла mist, fog; haze.  
 імглісты foggy, misty.  
 імгліць to be foggy.  
 імпартаваць to import.  
 імпорт import, importation.  
 імправізаваць to improvise.  
 імперыялізм imperialism.  
 імперыялістычны imperialistic.  
 імша mass.  
 імя Christian name, first name.  
 інакш otherwise, differently.  
 інвалід invalid.  
 інвалідны invalid, weak.  
 інвэставаць to invest.  
 індустрыялізаваць to industrial-  
 ize.  
 індык turkey-cock.  
 Індыя (*Індыі пл.*) India, the  
 Indies.  
 індыецін (*Red*) Indian.  
 індыецкі (*Red*) Indian.  
 інжынер engineer.  
 ініцыятыва initiative.  
 інспектар inspector.  
 інспекцыя inspection.  
 інстанцыя court, judicature.  
 інструкцыя instruction.  
 інстынкт instinct.  
 інстынктыўны instinctive.  
 інстытут institute.  
 інтанацыя intonation.  
 інтрыга intrigue.  
 інтрыгант intriguer.  
 інтэлект intellect.  
 інтэлектуальны intellectual.  
 інтэлігэнтны intelligent.  
 інтэлігэнцыя intelligence.
- інтэнсыўны intensive.  
 інтэрас importance, interest,  
 concern.  
 інтэрвэнцыя intervention.  
 інтэрвеніяваць to intervene.  
 інтэрнат boarding-school.  
 інтэрпрэтацыя interpretation.  
 інфарматар informer.  
 інфармацыя information, intelli-  
 gence.  
 інфляцыя inflation.  
 іншы other, different.  
 індзюшка turkey-hen.  
 індзюшка rust; iron-stain.  
 іржа rust; iron-stain.  
 іржавець to rust.  
 ірляндзец Irishman.  
 ірляндскі Irish.  
 Ірляндцыя Ireland, Eire.  
 іронія irony.  
 Ісьлям Islam, Mohammedanish.  
 Ісьляндцыя Iceland.  
 існаваньне existence, being;  
 presence.  
 іспыт examination.  
 істота being; entity.  
 Ісус Jesus (*Christ*).  
 ісьці to go, to walk.  
 Італія Italy.  
 італьянец Italian.  
 італьянскі Italian.
- К**
- ка to, on, upon, at.  
 каба́ла cabal.  
 ка́баль cable.  
 кабі́на cabin.  
 кабіне́т cabinet.  
 кава coffee.  
 кава́дла anvil.

- кавалак piece; part.  
 кавалер cavalier; gentleman.  
 кавалерыя cavalry.  
 кавалерысты cavalryman.  
 каваль smith.  
 кавашь to forge.  
 кавярня coffee-house.  
 кажан bat.  
 кажны , -ая, -ае each, every.  
 каза goat, she-goat.  
 ка́зачны fabulous.  
 казёл buck; trestle, jack; box.  
 казка tale, fairy-tale, story.  
 какао cocoa.  
 какаруза maize, Indian corn.  
 кактус cactus.  
 какэтэрыя coquetry.  
 калатня quarrel.  
 калекцыя collection.  
 калена knee.  
 календар calendar, almanac;  
 адрывуны - sheet (*or block*)  
 calendar.  
 калёнія colony, settlement.  
 калёрыя heat unit, calory.  
 калі when, as, such as.  
 калібар calibre, bore of gum.  
 каліграфія calligraphy.  
 калі-небудзь ever; at any time.  
 калісьці formerly, once.  
 калода block, log.  
 калодзісь well; spring; fountain.  
 калок plug, peg.  
 калыска cradle.  
 калыханка lullaby.  
 калыхашь to rock, to shake.  
 калюмна column.  
 қалючка thorn.  
 каля́ by, near, at, with; in, on, of,  
 to.  
 калядная ёлка Christmas-tree.  
 калянізаваць to colonize, to settle.  
 калясо wheel; trundle.  
 камандаваць to command, to  
 order.  
 камандант commandant, com-  
 mander.  
 камара camera.  
 камбінаваць to combine.  
 камедыя comedy, play.  
 камедыянт comedian.  
 каменны stony.  
 камень stone.  
 камізэлька waistcoat; vest.  
 камінар chimney-sweep.  
 камісар commissary.  
 камісыя commission.  
 камітэт committee.  
 камічны comic(al), droll; funny.  
 камора chamber, (*small*) room.  
 кампанавашь to compose.  
 кампаністы composer.  
 камплімент compliment.  
 кампот stewed fruits; jam.  
 кампраміс compromise.  
 камунізм communism.  
 камуністы communist.  
 камуністычны communistic.  
 камфора camphor.  
 канакрад horse-stealer.  
 канал canal, channel.  
 каналізаваць to canalize.  
 кананада canonade, bombardment.  
 кананізацыя canonisation.  
 кананічны canonical.  
 канап(к)а sofa, settee.  
 канаплянка linnet.  
 канарак canary(-bird).  
 канвэрт envelope.  
 кандуктар steward, manager.  
 кандыдат candidate.  
 канец end; issue.  
 канікулы holidays *pl.*, vacation.  
 каніна horse-flesh.

- канкардат concordate.  
 канкрэтны concrete.  
 канкураваць to compete.  
 канкурэнт competitor.  
 канонік canon.  
 канопля hemp.  
 канстатаваць to state, to ascertain.  
 канструкцыя construction.  
 кансэквэнцыя consistency.  
 кант brim, border.  
 кантаваты angular, edged.  
 кантрабанда contraband.  
 кантракт contract.  
 кантраляваць to control.  
 кантраст contrast.  
 кантроля control.  
 канфірмаваць to confirm.  
 канфірмацыя confirmation.  
 канфіскаваць to confiscate.  
 канфіскаата confiscation.  
 канфэрэнцыя conference.  
 канцавосьсе axis of the earth.  
 канцлер chancellor.  
 канцылярыя office; chancery.  
 канцэрт concert.  
 канцэнтраваны лагер concentration camp.  
 канюшына clover, trefoil.  
 канальня mine.  
 канаць to dig.  
 капаць to drop, to drip.  
 капітал capital.  
 капіталісты capitalist.  
 капіталістычны capital.  
 капітан captain.  
 капітуляваць to capitulate.  
 капітуляцыя capitulation.  
 капуста cabbage.  
 капуцын capuchin.  
 кашук purse; treasure.  
 кашэлян + chaplain.  
 кашялюш hat.  
 кара<sup>а</sup> rind, bark; crust.  
 кара punishment; penalty.  
 ка<sup>а</sup>рак neck, nape (*scruff*) of the neck.  
 каравана caravan.  
 каралева queen.  
 каралеўскі kingly.  
 каралеўства kingdom.  
 каранаваньне coronation.  
 каранававць to crown.  
 караніцца to take (*strike*) root, to root.  
 карась crucian.  
 караць to punish.  
 карбід carbide.  
 кардон cordone, line.  
 кардон paper; pasteboard; cardboard.  
 кардынал cardinal.  
 карміць to feed.  
 карнавал carnival.  
 карова cow.  
 кароль king.  
 карона crown, coronet.  
 кароста itch; scab.  
 каросьлівы itchy, scabious.  
 кароткі short; brief.  
 карп carp.  
 Карпаты the Carpathians.  
 карта card.  
 картатэка card-index.  
 картофля potato.  
 карузьлік dwarf.  
 карусэля merry-go-round.  
 карчма inn.  
 карыкатура caricature.  
 карынціянін Corinthian.  
 карысны useful.  
 карыстаньне use, utilization.  
 карыстаць to make use of.  
 карысьць use, utility; profit, benefit.  
 карэктурa correction.

- карэнь root.  
 карэспандаваць to correspond.  
 карэспандэнт correspondent.  
 касá scythe.  
 кáса cash, booking-office.  
 касаваць to cash, to take in money  
 касір cashier.  
 каска helmet.  
 кастрычнік October.  
 касуль ray, beam.  
 касьцельны ecclesiastical.  
 касьцёл church.  
 касьцюм costume.  
 касьцяны bony.  
 каталёг catalogue.  
 каталіцкі (*Roman*) Catholic.  
 катар catarrh.  
 катастрофа catastrophe.  
 катвіга anchor.  
 катлет cutlet, chop.  
 католік (*Roman*) Catholic.  
 катэгорыя category.  
 катэдра cathedral.  
 катэхізм catechism.  
 каўбаса sausage.  
 каўнер collar; cape.  
 каўчук caoutchouc, Indiarubber.  
 каханы lover, sweetheart.  
 кацёл kettle.  
 качацца to roll.  
 качаць to roll, to wheel.  
 качка duck.  
 'кашаль cough.  
 кашляць to cough.  
 каштаваць to test; to try.  
 каштан chestnut; chestnut-tree.  
 каштоўны precious, costly.  
 кашуля shirt.  
 квадрант quadrant.  
 квадрат square.  
 квадратны square.  
 квакаць to croak; to quack.  
 квакер Quacker.  
 квантына quarantine.  
 кварц quartz.  
 кватараваць to dwell, to inhabit, to occupy.  
 кватарант hirer, tenant, lodger.  
 кватэра lodging, quarters *pl.*  
 кветка flower.  
 квінтэт quintette.  
 квіт receipt; (ac)quittance.  
 квота quota, share.  
 кельнер waiter.  
 кемны teachable, docile.  
 кіляват kilowatt.  
 кіляметраў kilometre.  
 кіна cinema.  
 кінжал dagger, poniard, dirk.  
 кіоск kiosk.  
 кіравальнік guide, manager; ruler.  
 кіраваць to guide, to direct, to turn.  
 кіраўнік leader; guide.  
 кіраўніцтва leading, guidance; direction, conduct.  
 кірунак direction.  
 кіславаты sourish, tart.  
 кіслы sour, acid.  
 кісьліць to sour.  
 кіт cement; putty; whale.  
 кітаец Chinese.  
 Кітай China.  
 кітайскі Chinese.  
 кішка gut.  
 кішэня pocket, bag.  
 класьці to put, to lay.  
 клейкі gluey, viscous.  
 кленчыць to kneel.  
 клетка cage.  
 кліканьне call.  
 клікаць to call; to cry.  
 клін wedge.



клініка clinic, hospital.  
 кліша cliché, block.  
 клопат sorrow, trouble, grief.  
 клуб club.  
 ключ key; latch-key.  
 кляваць to peck, to pick.  
 клязэт (water-)closet.  
 клярнэт clarinet.  
 кляса class; rank.  
 клясык classic(al) author.  
 клясыфікаваць to classify.  
 клясычны classic(al).  
 кляштар monastery; convent.  
 кніга book.  
 кніжка book.  
 кнот wick.  
 княжаскі princely.  
 княжна princess.  
 князь prince.  
 кола ring, circle; link.  
 колас ear.  
 конаўка can; jug; pot.  
 конаць (*thick*) smoke.  
 корак cork.  
 колер colour; tint.  
 колерны coloured.  
 коаліцыя coalition.  
 кокон cocoon.  
 колка ringlet, curl; ring.  
 колькасць quantity.  
 Коляды Yule, Christmas.  
 коляс colossus.  
 комік comedian.  
 камін chimney, flue.  
 кампас compass.  
 конная язда riding, going on  
 horse-back.  
 конто account; credit.  
 кончыць to end.  
 конь horse.  
 коньнік rider, horseman, horse-  
 soldier.

коньская сіла horse-power.  
 копія copy; transcript.  
 коркавы corky, of cork.  
 корм food.  
 кост(ач)ка stone, pip.  
 косьць bone.  
 кот cat.  
 коўзалка skating-rink.  
 кофтка jacket.  
 коцік kitten, puss.  
 кошка (she)- cat.  
 кошт(ы пл.) costs, charges *pl.*  
 кошык basket, hamper.  
 кошычак small basket.  
 Краацыя Croatia.  
 кравец tailor.  
 кравецтва tailor's trade, tailoring.  
 краёвы native, domestic.  
 край country, land; continent.  
 кракадыль crocodile.  
 крама shop, stall.  
 крамнік shopkeeper, grocer.  
 кран crane.  
 крапіва nettle.  
 красьці to steal, to rob.  
 крахтаць to croak, to saw.  
 кроіць to cut; to carve.  
 кроў blood.  
 крочыць to stride, to step.  
 кругаваты roundish.  
 кругласць roundness, round.  
 круглы round.  
 крук hook.  
 крупы groats *pl.*, grits *pl.*  
 круціцца to turn, to twist.  
 круціць to turn, to twist.  
 круцыфікс crucifix.  
 кручок little hook.  
 крываваы bloody.  
 крывадушнасьць hypocrisy, cant.  
 крывадушнік hypocrite.  
 крывадушніца hypocrite.

кривадушны hypocritical.  
 крыга flake, lump.  
 крыж cross; crucifix.  
 кризис crisis.  
 крык cry.  
 крыкач blustering person.  
 крыло wing.  
 крыльник tiler; thatcher.  
 кримінальны criminal.  
 крыніца spring, source, fountain.  
 крытык critic.  
 крытыка criticism; critique.  
 крытыкаваць to criticize.  
 крытычны critical.  
 крышыць to crumble.  
 крышталны crystal.  
 крычаць to cry.  
 крэдыт credit.  
 крэдытаваць to credit, to sell  
 (*give on credit*).  
 крэйда chalk.  
 крэйдавы chalky.  
 крэм cream.  
 крэматорыум crematorium.  
 крэпасць stronghold.  
 ксылёфон xylophone.  
 кубак cup, goblet.  
 куды where, whither.  
 кулак fist; clenched hand.  
 куліса wing; side-scene.  
 кульгавасць lameness.  
 кульгавы lame.  
 культура culture, civilization,  
 cultivation.  
 культываваць to cultivate.  
 куля ball; globe.  
 кумпяк ham.  
 купаньне bath; bathe.  
 купацца to bathe.  
 купец merchant; shopkeeper.  
 купіць to buy.  
 купаля buying.

купон coupon.  
 курапатка partridge.  
 кур'ер courier, express.  
 курпяк slipper.  
 курс course.  
 курсаваць to circulate.  
 курыца hen.  
 курыць to smoke.  
 куст bush, shrub, brushwood.  
 кусьцісты bushy, bunchy.  
 кут corner.  
 куфар trunk, box.  
 куфэрак trunk; box.  
 кухар man- (*male*) cook.  
 кухарка (*female*) cook.  
 кухня kitchen.  
 кучаравы crisp, curly.

## Л

лавіць to catch, to seize.  
 лагоднасьць mildness, softness.  
 лагодны mild, soft, gentle.  
 лазьня bathing-establishment,  
 baths.  
 лак lac.  
 ламаць to break.  
 ланцуг chain.  
 лань hind.  
 лапата shovel; scoop.  
 ласаваць to nibble, to eat stealth-  
 ily.  
 ласка grace, favour.  
 ласкатаць to tickle.  
 ласкотка tickling; itching.  
 ласкут shred, rag.  
 ласось salmon.  
 ластаўка swallow.  
 ласункі (*пл.*) dainties.  
 ласунства eating on the sly.  
 латаць to patch.

- лаўка bench, seat.  
 лаціна Latin.  
 лацінскі Latin.  
 лайянка affront, insult.  
 лаіць to abuse, to insult.  
 лебедзь swan.  
 левы left, left-hand.  
 легітымацыя legitimation.  
 лекар physician, doctor.  
 лексікон lexicon, dictionary.  
 лектар lecturer, instructor.  
 лекцыя lesson.  
 лепшы better.  
 лес wood.  
 лета summer.  
 летні (*of*) summer.  
 леў lion.  
 лёкаматыва locomotive, engine.  
 лёгіка logic(*s pl.*).  
 лёгкія lungs.  
 лёгкасьць lightness; ease.  
 лёгкі light.  
 лёд ice.  
 лёдавы icy.  
 лён flax.  
 лёс fate, chance, destiny, lot, share.  
 лётаць to fly.  
 лётнік flyer, airman, aviator.  
 лібэралізм liberalism.  
 лібэральны liberal.  
 лівень heavy shower.  
 ліга league.  
 лізаць to lick.  
 лізун licker.  
 лік number, quantity.  
 ліквідаваньне liquidation, wind-  
 ing-up.  
 лік паадзіночны singular.  
 лікёр liquor, cordial.  
 лілія lily.  
 ліманад lemonade.  
 лін tench.  
 лінейка ruler.  
 лінія line.  
 ліняць to lose feather; to moult;  
 to depilate.  
 ліпа lime-tree, linden.  
 ліпень July.  
 ліпкі giuey, viscous.  
 ліра lyre.  
 лірыка lyric, poetry.  
 лірычны lyric(al).  
 ліса fox, he-fox.  
 лісавы fox-like.  
 ліст leaf, letter, epistle.  
 ліставы leaved, leafy.  
 лістапад November.  
 лісьцьцё leaves *pl.*  
 літаграфія lithography.  
 літанія litany.  
 літар litre.  
 літара letter.  
 Літва Lithuania.  
 літоўскі Lithuanian.  
 літургія liturgy.  
 літэратура literature.  
 ліхазельле weed(*s pl.*).  
 ліцьвін Lithuanian.  
 ліцэй girls' (*high*) school.  
 ліцэнсія license.  
 лічыць to count, to reckon.  
 лічэбнік (*гр.*) numeral.  
 лодка boat.  
 ложка bed.  
 локаць elbow.  
 локшына vermicelli, macaroni.  
 лона womb.  
 лопнуць to burst; to explode; to  
 crash.  
 лопух bur, burdock.  
 лось elk.  
 луг meadow.  
 луг lye; buck.  
 лужа pool, puddle.

- лыжа ski.  
 ложка spoon.  
 лыка bast; inner bark.  
 львица lioness.  
 льняны linen.  
 любіць to love.  
 людзі people.  
 людзкасць humanity, mankind.  
 людзікі human.  
 люксус luxury.  
 люлька pipe.  
 люстра mirror, looking-glass.  
 люстэрка (looking-) glass, mirror.  
 лютаранін Lutheran.  
 лютаранскі Lutheran.  
 люты February.  
 люцэрна lucern.  
 лябірынт labyrinth.  
 лавіна avalanche.  
 лаягчыны logical.  
 лаягэнда legend.  
 лядоўня ice-house.  
 ляжаць to lie.  
 лаяйтэнант (*second*) lieutenant.  
 лаякальны lical.  
 лаяканічны laconic.  
 лаялька doll; puppet.  
 лаямант lamentation.  
 лаямпа lamp.  
 лаямэнтар primer.  
 лаяпей better, best.  
 лаясок (*small*) wood; coppice.  
 лаясьнічы forester.  
 лаятарэя lottery.  
 лаяяльнасьць loyalty.  
 лаяяльны loyal.
- М**
- магіла grave, tomb.  
 магістар master (*of arts*).  
 магістрат town council; town-hall.  
 магічны magic(al)  
 магніт magnet, loadstone.  
 магнітызаваць magnetize.  
 магнітны magnetic.  
 магутнасьць might, strength.  
 магутны mighty, powerful.  
 магчы to be able; to be possible;  
     я магу I may.  
 магчымасьць possibility.  
 магчымы possible.  
 мадэль model; pattern.  
 маёмасьць property, goods *pl.*  
 маестат majesty.  
 маёр major.  
 мазаіка mosaic (-work).  
 мазгі brain.  
 мазоль corn.  
 майстра master.  
 майстраваць to work minutely.  
 майстарскі masterly, skilful.  
 мак porru.  
 макарон macaroon.  
 макулятура waste-paper.  
 мала little; few.  
 малако milk.  
 малады young; youthful.  
 маланка lightning, flash.  
 малатарня threshing-machine.  
 малаток hammer; knocker.  
 малацільнік thresher.  
 малаціць to thresh.  
 Малая Азія Asia Minor.  
 малекула molecule.  
 маліна raspberry.  
 малінаўка robin (*redbreast.*)  
 малітва prayer.  
 маліцца to pray.  
 малодшы younger.  
 малоць to grind.  
 малочны milky.  
 малы little, small; petty.

- мальва mallow.  
 маляваць to paint.  
 маляр painter.  
 малярства art of painting, painting.  
 малянак painting, picture.  
 маляўнічы picturesque.  
 мама mamma, ma.  
 мамэнт moment; momentum.  
 манаграм monogram.  
 манаграфія monography.  
 манастыр monastery; convent.  
 манарх monarch.  
 манархістычны monarchic(al).  
 манархія monarchy,  
 манастырскі monastic; conventual.  
 манатонія monotony.  
 манах monk, friar.  
 манашка nun.  
 мандаліна mandoline.  
 Манджурыя Manchuria.  
 манера manner; fashion.  
 манжэт cuff.  
 маніфэст manifesto.  
 мантаваць to mount, to fit (*up*).  
 манускрыпт manuscript.  
 мануфактура manufacture;  
 manufactory.  
 маралізаваць to moralize.  
 мараль morality.  
 маральны moral.  
 мардаваць to murder; to slay.  
 марка mark, token; stamp.  
 мармытаньне murmur(ing).  
 марожанае ice-cream.  
 мароз frost; coldness.  
 марозны frosty.  
 Марс Mars.  
 марш march.  
 маршалак marshal.  
 маршыраваць to march.  
 марынаваць to pickle.
- марцыпан marchipane.  
 масаж massage.  
 маска mask.  
 маскаваць to mask.  
 масла butter.  
 мастак artist.  
 мастацтва art; skill; trick.  
 масьўны massive; solid.  
 масьць salve.  
 мата mat.  
 матор motor.  
 матрац mattress.  
 матыка mattock, hoe.  
 матыль butterfly.  
 матыў motive.  
 матэматык mathematician.  
 матэматыка mathematics *pl.*  
 матэматычны mathematical.  
 матэрыя matter; stuff; pus.  
 матэрыял matter, material;  
 substance; stuff.  
 матэрыялізм materialism.  
 матэрыялісты materialist.  
 матэрыялістычны materialistic.  
 матэрыяльны material; real.  
 маўчаць to be silent.  
 махляр liar.  
 маці mother.  
 мачыць to wet.  
 машына machine; engine.  
 машына да пісаньня typewriter.  
 машына да шыцьця sewing-  
 machine.  
 машыністы engine-man; machin-  
 ist.  
 медзь copper.  
 медны coppery.  
 мелкі low, flat.  
 меней less; fewer.  
 Менск Miensk.  
 Менская акруга Miensk District.  
 менш less(er), smaller.

**меншасьць** minority.  
**меншыня** minority.  
**мерзнуць** to be cold.  
**мерыць** to measure.  
**месны** local.  
**места** town, city.  
**месца** place; spot.  
**месяц** month.  
**месяц (астр.)** moon.  
**мех** bag, sack.  
**мець** to have.  
**меч** sword.  
**мешаніна** mixture, blend.  
**мешчанін** townsman, burgher.  
**мёд** honey; mead.  
**мігаецьць** to twinkle, to blink, to wink.  
**мізэрны** sober; fasting.  
**мікраскоп** microscope.  
**мікрафон** microphone.  
**мікраскапічны** microscopic.  
**мілавідны** neat, nice, pretty.  
**міласэрдны** charitable; compassionate.  
**міласьцівы** gracious, kind.  
**міліён** million.  
**мілітарызм** militarism.  
**міліцыя** militia.  
**міліярд** milliard.  
**міля** mile.  
**міма** by, past; over.  
**міміка** mimic art, mimiery.  
**міна** mine.  
**міністар** minister; secretary of state.  
**мінус** minus.  
**мінэрал** mineral.  
**мір** peace.  
**мірны** peaceable.  
**міска** bowl, basin, dish.  
**місыя** mission.  
**мене** to me, me.

**множны лік (гр.)** plural.  
**множства** multitude, great quantity.  
**мова** speech, language.  
**могілкі** churchyard, cemetery.  
**мода** mode, fashion.  
**мой ты.**  
**мокрасьць** wet, wetness.  
**мокры** wet; moist.  
**моладасьць** youth.  
**моладзь** youth.  
**моль** moth.  
**мора** sea; ocean.  
**морд** murder.  
**морда** mouth.  
**моркаў** carrot.  
**мост** bridge.  
**мох** moss.  
**моц** strength, force.  
**моцны** strong, powerful; stout; fast, firm.  
**моч** urine.  
**мроя** dream, vision.  
**мроявы** dreamlike.  
**мудра** wisely, prudently.  
**мудрасьць** wisdom.  
**мудры** wise, prudent, sagacious.  
**мудрэц** wise man, sage, philosopher.  
**муж** husband.  
**мужнасьць** courage, manliness, spirit.  
**мужны** brave, valiant, manly.  
**мужчынскі** male, masculine.  
**мука** flour, meal.  
**мука** pain, pang.  
**мулер** bricklayer, mason.  
**мулярства** masonry.  
**мурашка** ant.  
**муха** fly.  
**мучальнік** martyr.  
**мучны** mealy.

**мучыць** to torment; to torture.  
**мучэньне** tormenting, torment.  
**мы** we.  
**мыдліны** lather.  
**мыдліць** to soap.  
**мыла** soap.  
**мыць** to wash.  
**мыцьцё** washing; wash.  
**мыш** mouse (*pl.* mice).  
**мэбля** furniture.  
**мэдаляён** medallion; locket.  
**мэдаля** medal.  
**мэдыкамэнт** medicine, medica-  
 ment.  
**мэдыцына** medicine.  
**мэдыцынскі** medical, medicinal.  
**мэкляр** broker, agent.  
**мэлёдыны** melodious, tuneful.  
**мэлёдыя** melody, air, tune.  
**мэлён** melon.  
**мэлянхолія** melancholy.  
**мэнуэт** minuet.  
**Мэсія** Messiah.  
**мэта** aim, purpose, destination.  
**мэтадыстка** Methodist.  
**мэтадысты** Methodist.  
**мэтадыстычны** Methodist.  
**мэтадычны** methodical.  
**мэталёвы** metallic.  
**мэтал** metal.  
**мэталюргія** metallurgy.  
**мэтар** metre.  
**мэтафізіка** metaphysics *pl.*  
**мэтода** method.  
**мэтэор** meteor.  
**мэтэоролёгія** meteorology.  
**мэханізаваць** to mechanize.  
**мэханізм** mechanism.  
**мэханік** mechanic.  
**мэханіка** mechanics *pl.*  
**мэханічны** mechanical.  
**мэціцца** to aim, to take aim.

**мэціць** to aim, to take aim.  
**мядзьеведзь** bear.  
**мяккасьць** softness.  
**мяккі** soft, tender.  
**мяне** me.  
**мянюшка** nickname.  
**мяса** flesh, meat.  
**мястовы** of a town, like a town.  
**мястэчка** small town, village.  
**мясцовасьць** place; village; local-  
 ity.  
**мята** mint.  
**мяшаака** twirling-stick.  
**мяшаць** to mix, to mingle; to  
 blend.  
**мяшок** bag, sack.  
**мяшчанка** townswoman, burgess.

## II

**на** by, to, up, upwards, on, upon,  
 in, at, of.  
**наагул** in general, generally, at all.  
**нааівіць** to oil, to anoint.  
**набальзамаваць** to embalm, to  
 mummify.  
**навакол** around.  
**нават** even.  
**наверсе** above, on high; overhead.  
**навесіць** to hang up.  
**навіна** (*piece of*) news.  
**наводніць** to overflow.  
**навозіць** compost.  
**навука** science; knowledge.  
**навуковы** scientific.  
**наварнуцца** + to convert.  
**нага** foot.  
**нагавор** persuasion.  
**нагода** occasion, cause.  
**нагрузіць** to load, to burden.  
**над** over; above; upon.

- надарыць to present (*with*).  
 надбудова superstructure.  
 на дварэ outside, without.  
 надвое in two.  
 надзейны hopeful.  
 надземны supernatural.  
 надзея hope.  
 надлюдэкі superhuman.  
 надóвячы newly, recently, lately.  
 надпрадукцыя overproduction.  
 надрэз incision, cut.  
 назад back, backward(s), behind.  
 назваць to name; to call.  
 назначыць to appoint; to determine.  
 назоў name; term; appellation.  
 найболей most, mostly.  
 найбольшы greatest.  
 найвышэйшы highest, greatest.  
 найменшы least; smallest.  
 наіўнасьць ingenuousness, naivety.  
 наіўны ingenuous, naive.  
 накіраваць to direct, to guide, to turn.  
 накрыўка cover; lid.  
 накрышыць to crumble.  
 налева to the left, on the left.  
 наліць to pour (*in*).  
 на́лпа ape, monkey.  
 намачыць to make wet.  
 намыдліць to soap.  
 напаленне heating.  
 напалохаць to frighten.  
 напамінаць to remind (*of*), to warn.  
 напасыці to seize, to touch; to break.  
 на пачатку in the beginning.  
 направа on the right (*hand*), to the right.  
 напрамак direction.  
 напэўна certainly, surely.  
 нараджэнская ёлка Christmas-tree.  
 нараджэньне birth.  
 Нараджэньне Хрыста Christmas.  
 нараканьне complaint.  
 наракаць to complain (*of*), to lament.  
 нарочная bride, fiancée, betrothed.  
 Нарвэгія Norway.  
 наркатычны narcotic.  
 наркоза narcosis.  
 нармальны normal.  
 народ nation; people.  
 народжаны born (*in*); native.  
 народны national.  
 нарцыз narcissus; daffodil.  
 нары quard-bed.  
 нарэшце finally, at last.  
 насарог rhinoceros.  
 насекчы to hew, to cut.  
 насеньне seed.  
 насілу scarcely, hardly.  
 насіць to bear, to sustain; to carry.  
 настрой temper, humour, mood.  
 наступны next, following.  
 насупроць contrary (*to*); against.  
 насыціць to satisfy, to satiate.  
 насычэньне satiation, satiety.  
 насьмешлівы mocking, scoffing.  
 насьмяханьне mockery, scorn.  
 насьмяхацца to jeer, to sneer; to laugh.  
 натарыус notary.  
 натачыць to grind, to sharpen.  
 натура nature; constitution.  
 натуралізаваць to naturalize.  
 натуралізацыя naturalization.  
 натуральна naturally, of course.  
 натуральнасьць naturalness.  
 натуральны natural.



- наўмысьня** expressly; purposely.  
**нахабнасьць** boldness, impudence.  
**нахабны** bold, impudent.  
**нахіл** inclination; slope.  
**нахіліцца** to incline; to bend.  
**нахіліць** to incline, to bend.  
**нахільны** inclined.  
**нацыя** nation.  
**нацыянальнасьць** nationality.  
**нацыянальны** national.  
**нацыянальны гимн** national anthem.  
**начлег** night's lodging.  
**начытаны** well-read.  
**наш** our.  
**нашаптаць** to insinuate.  
**нашчадак** descendant  
**не по**.  
**неафіцыйны** non-official.  
**неахвота** dislike; displeasure.  
**неба** heaven, sky.  
**небясьпека** danger, peril.  
**невыхаваны** uneducated  
**негр** negro, black.  
**недабраахвотны** involuntary.  
**недазволены** unlawful, illicit.  
**нежанаты** free (*from*), unmarried, single.  
**незамужняя** free (*from*), unmarried.  
**некалькі** a few, some; several.  
**некаторыя** some, a few.  
**ненавідзець** to hate, to detest.  
**ненавісьнік** hater?  
**непагода** bad weather; storm.  
**непажаданы** unwished for.  
**непахісны** unshakable, strong.  
**неправідловасьць** irregularity.  
**неправідловы** irregular.  
**непрактычны** impractical.  
**непраўдападобнасьць** improbability.  
**непраўдападобны** improbable.  
**непраўдзівы** untrue, false.  
**неспадзеўка** surprise.  
**несунакой** trouble, anxiety; unrest.  
**несунакойны** unquiet, restless; uneasy.  
**нехта** somebody, someone.  
**нешта** something, anything.  
**Нёман** Nioman.  
**нігдзе** nowhere.  
**нідэрляндзкі** Dutch.  
**Нідэрлянды(я)** the Low Countries, the Netherlands *pl.*  
**Ніжняя Аўстрыя** Lower Austria.  
**нізіна** lowland; plain.  
**нізкі** low.  
**нізкасьць** low(li) ness.  
**нікатына** nicotine.  
**нікель** nickel.  
**ніколі** never.  
**німфа** nymph.  
**ніт** rivet, clinched nail.  
**нітка** thread, twine; string.  
**ніхто** nobody, no one.  
**нішто** nothing, naught.  
**нічога** nothing, naught.  
**Новазэляндзя** New Zealand.  
**новамодны** fashionable.  
**нованароджаны** new-born.  
**новінькі** quite new, brand-new.  
**новы** new, fresh.  
**Новы Год** New Year.  
**новэля** short story (*novel*).  
**ножніцы** (*a pair of*) scissors; shears.  
**ноздра** nostrils.  
**ноль** zero.  
**норма** norm.  
**нос** nose.  
**нота** note.  
**ноша** load, charge, burden.  
**ноч** night.

ночны nightly, nocturnal.  
 ночу at night, by night, in the night.  
 нумар number.  
 нумараваць to number, to ticket.  
 Нью Йёрк New York.  
 нэндза distress, misery.  
 нэрвовасць nervousness.  
 нэрвовы nervous.  
 нэрв(ы *пл.*) nerve.  
 нэўтралітэт neutrality.  
 нэўтральны neutral.  
 нюхаць to smell.  
 нябесны heavenly.  
 нявернасьць faithlessness.  
 няверны faithless.  
 нявестка daughter-in-law.  
 нявінасьць innocence, guiltlessness.  
 нявінны innocent, guiltless.  
 нявольнік slave.  
 нявольніцкі slavish, servile.  
 нявольніцтва slavery.  
 нявыразны indistinct.  
 нягоднасьць unworthiness; worthlessness.  
 нягодны unworthy (*of*).  
 нядаўна recently, lately.  
 нядаўны recent, late.  
 Нядзельная Школа Sunday School.  
 нядзельны Sunday.  
 нядзеля Sunday.  
 нязгода discord, disunion.  
 нязгодна at variance.  
 нягоднік tomboy; romp.  
 нязграбнасьць clumsiness, bluntness.  
 нязграбны bulky, heavy.  
 няласка disgrace.  
 няласкавы ungracious, unfavorable.  
 нямецкі German.

Нямеччына Germany.  
 нямы dumb, mute.  
 нянавісьць hate, hatred.  
 няпраўда untruth, falsehood.  
 няпрысутнасьць absence.  
 няпрысутны absent.  
 нярухомы motionless.  
 нястойкі unsatable.  
 няшчасны unlucky.  
 няшчасьце ill luck; misfortune.

## О

оаза oasis.  
 ода ode.  
 одра measles *р/*.  
 озон ozone.  
 ойча father.  
 Ойча наш the Lord's Prayer.  
 омнібус omnibus, bus.  
 опіум opium.  
 опэра опера (-house.)  
 оргія orgy.  
 ор'энт (*Near, Middle, Far*) East.  
 ор'энтальны Oriental.  
 охра ochre.

## П

па after, behind, according to, for.  
 пабольшыць to multiply, to augment.  
 пабрэхваць to pape, to yawn.  
 пабудова building, construction, structure.  
 павара prestige; earnestness, seriousness.  
 паважны earnest, ardent, serious.  
 паварот return; turning back.

- паведамленьне news; report,  
 account, notice; advertisement.  
 паверх story.  
 паветра air.  
 паветраны airy; breezy.  
 павольнасьць slowness; dulness.  
 павольны slow, dull.  
 павук spider.  
 павялічыць to augment, to  
 multiply.  
 пагаворка proverb, saying.  
 паганін pagan, heathen.  
 паганскі pagan, heathenish,  
 heathen.  
 пагода weather.  
 пагражаць threaten, menace.  
 пагроза threat, menace.  
 над under, below, beneath.  
 падабацца to please, to like, to  
 suit.  
 падараваць to present, to give.  
 падарожжа journey, travel.  
 падарожнічаць to travel, to go;  
 to journey.  
 падарожны traveller, passenger.  
 падарунак present, gift.  
 падафіцэр non-commissioned  
 officer.  
 падаць to fall.  
 падачка epilepsy.  
 падбухторвальнік rebel, mutineer,  
 insurgent.  
 падводная лодка submarine.  
 падвоіць to double.  
 падвойны double, twofold.  
 падзіраўлены full of holes.  
 падзякаваць to thank.  
 падліза a dainty person.  
 падзяка thanks *pl.*; gratitude.  
 падлога floor, deal.  
 падмазаць to smear.  
 падмацаваньне strengthening,
- падмацаваць to strengthen, to  
 fortify.  
 падняць to lift, to heave.  
 падобны like, resembling.  
 падошва sole.  
 падпіска subscription.  
 падрабязнасьць details *pl.*,  
 particulars *pl.*  
 падручны handy; manageable.  
 падрыхтаваць to prepare (*for*).  
 падрыхтоўка preparation.  
 падумаць to think (*of*), to  
 consider, to meditate.  
 пацягнуць to whet; to sharpen.  
 падысьці to approach; to fit, to  
 suit.  
 пажаганьне departure; dismissal;  
 discharge.  
 пажагнацца to take leave; to bid  
 farewell.  
 пажаданьне wish, desire.  
 пажадаць to wish, to desire; to  
 want.  
 пажар fire.  
 пажыўны nourishing, nutritive.  
 паздаравецць to recover (*from*).  
 пазелянецць to grow green.  
 пазёмка strawberry.  
 пазытыўны positive.  
 найменна by name; particulary.  
 паказаць to show, to point out; to  
 demonstrate.  
 накананць to overcome, to subdue.  
 пакараць to punish.  
 пакой room, chamber, apartment.  
 пакора obedience, humility.  
 пакорны obedient, humble.  
 пакрыць to cover.  
 пакрыцьцё covering, protection.  
 пакт pact, agreement.  
 пакута penalty; confession.  
 пакутнік penitent.

- пала́ tail, skirt.  
 палавіна half.  
 палажыць to put, to lay.  
 палажэньне position, situation.  
 паласа clod, glebe.  
 палахлівы anxious, timid, uneasy.  
 пала́ц castle, palace.  
 палена log.  
 палец finger; thumb.  
 паліклініка polyclinic.  
 паліраваць to polish.  
 палітура polish, varnish.  
 палітык politician.  
 палітыка politics *pl.*; policy.  
 палітыкаваць to talk politics.  
 палітычны political.  
 па́ліца staff, stick, rod.  
 паліць to burn.  
 паліцыя police.  
 паліцыянт policeman.  
 паліцэйскі (*of the*) police.  
 палка stick, staff.  
 палкоўнік colonel.  
 палова half.  
 палохаць to frighten; to scare.  
 палудзень dinner.  
 пальма palm.  
 пальто cloak, mantle,  
 паля pale, stake; palisade.  
 паляваньне hunt(ing), chase,  
   sport.  
 паляваць to hunt.  
 паляк Pole.  
 палярны polar.  
 Палястына Palestine.  
 паляўнічы hunter, huntsman.  
 памада pomatum.  
 памазаньне anointing, unction;  
   oiling; lubrication.  
 памаранча orange.  
 памёршы dead.  
 памідор tomato.  
 паміж between, among.  
 памілаваць to pardon; to amnesty.  
 памочнік helper, assistant.  
 пампаваць to pump.  
 памставаць to revenge, to avenge.  
 памылка mistake, fault, error.  
 памыляцца to be mistaken.  
 памятка memory; remembrance.  
 памяткавы present to one's  
   memory.  
 пані sir, master, lord.  
 панаваць to govern, to rule.  
 паніжэньне degradation.  
 панізіць to degrade.  
 паніхіда burial service.  
 панічны panic.  
 пантэра panther.  
 пануры gloomy, dark.  
 панцыр coat of mail; cuirass;  
   armour.  
 панчоха stocking.  
 панядзелак Monday.  
 паняццэ term, concept(ion);  
   idea, notion, comprehension.  
 папад good shot.  
 папёж rope.  
 папера paper.  
 папства papacy; papal dignity.  
 папескі popish.  
 папямяць to spot, to stain.  
 паправіць to repair.  
 папраўляцца to recover; to grow  
   well.  
 папсаваць to do badly; to botch,  
   to dabble; to bungle.  
 папугай parrot.  
 папулярнасьць popularity.  
 папулярны popular.  
 папяровы (*of*) paper.  
 папярэджаньне warning, notice.  
 папярэчны cross, transverse.  
 папярэчка oblique direction.

- па-пятае fifthly.  
 па́ра pair, brace, a few; steam, smoke.  
 па́ра date appointed, time.  
 параба́к farm-servant; slave.  
 параба́ля parabola.  
 парава́ць to evaporate.  
 паравы steam.  
 параграф paragraph, section.  
 пара́д parade.  
 парадава́ць to parade.  
 парада́к order, arrangement, discipline.  
 парадакса́льны paradoxical.  
 па́ра́дзіць to counsel.  
 паралельны parallel.  
 пара́мі in (*by*) pairs; in couples.  
 парапла́ў steamer.  
 параўна́ныя comparison.  
 парасо́ль umbrella.  
 парася́ young pig.  
 парахві́я parish.  
 парашо́к powder.  
 парк park.  
 паркет parquetry.  
 парламе́нт parliament.  
 парламе́нтарны parliamentary.  
 Парнас (*Mount*) Parnassus.  
 пароды́я parody.  
 парожнасьць void, emptiness.  
 парожны empty.  
 партне́р partner.  
 партрэ́т portrait, likeness.  
 партрэ́цісты portrait-painter.  
 Партуга́лія Portugal.  
 партыйнасьць partiality.  
 партыйны partial.  
 парты́я party; fraction; part.  
 па́рупіцца́ to take care of.  
 па́рушальны moving, moveable.  
 парфумава́ць to perfume.  
 парфумы perfume, scent.  
 парцэ́ля parcel, lot.  
 парцэ́ляваць to parcel out.  
 парцэ́ляна china, porcelain.  
 парцэ́лянавы (*made of*) porcelain.  
 паршы́ваць to mangle; scab; rubbers *pl.*  
 паршы́вы scabby, mangy.  
 парэ́чка currant.  
 паседжа́ныя sitting; session.  
 пасалі́ць to salt; to pickle, to cogn.  
 пасе́ў sowing; seed.  
 па-се́мае seventhly.  
 пасла́ныя message, sending.  
 пасла́ць to send, to despatch.  
 паслу́хмяны obedient.  
 пасо́г crosier.  
 пасо́л deputy, delegate.  
 пастано́ва conclusion, close; order, decree, assent.  
 пастар pastor, minister; clergyman.  
 пастарча́ныя delivery, supply.  
 пастука́ць to beat; to knock.  
 паступі́ць to act, to trade, to enter.  
 пастух shepherd, herdsman.  
 пасту́шка shepherdess.  
 пасты́р shepherd.  
 пасы́ўны passive.  
 пасьведча́ныя certification, confirmation, statement; purport.  
 пасьведчы́ць to testify, to confirm, to ratify.  
 пасьвяці́ць to consecrate.  
 пасьле́дкі rest, remainder.  
 пасья́ after.  
 пасьпешнасьць haste, speed.  
 пасьпяша́цца to hasten, to hurry.  
 пасьце́ль bed.  
 пасьці́ць to fast.

- пацяшэньне comfort, consolation.
- паталягічны pathological.
- патануць to be drowned.
- паця comfort, consolation.
- патрава dish, food, meat.
- патрон cartridge, bullet; + patron.
- патрыёта patriot.
- патрыярх patriarch.
- патрыярхальны patriarchal.
- патрыятызм patriotism.
- патрыятычны patriotic.
- патрэба necessity, need, want (of).
- патрэбны necessary; needful.
- па-трэйцьяе thirdly.
- патыліца neck, nape (*scruff*) of the neck.
- патэлья пап.
- патэнт patent.
- патэнтаваць to patent.
- патэтычны pathetic.
- паўвостраў peninsula.
- паўдзённы southern, south.
- паўза pause, stop, rest, interval, break.
- паўзьці to creep, to crawl.
- паўлін peacock.
- паўночна-захад north-west.
- паўночна-заходні north-westerly.
- Паўночная Амэрыка North America.
- паўночны north, northern.
- паўстаньне insurrection, rebellion.
- пахвала praise, commendation.
- пахваліць to extol, to praise, to glorify.
- пахвальны glorious, praiseworthy.
- пахнуць to scent, to send forth fragrance.
- пахнючы fragrant, sweet.
- паховіны burial, funeral.
- пацалаваньне kiss.
- пацалунак kiss.
- пацець to perspire; to sweat.
- паціск рукі shake of the hands.
- пацук rat.
- пацыент patient.
- пацыентка patient.
- пацешны droll, funny.
- пацяшальны comforting, consoling.
- пацяшыцель comforter, consoler.
- пачакаць to wait (*patiently*) to stay, to tend.
- пачатак beginning; first step; start.
- пачка (*small*) packet, parcel.
- пачуцьцё feeling, touch.
- пашана glory, glorification, praise, respect, esteem.
- пашкоджаны damaged, injured.
- пашкодзіць to damage, to injure.
- па-шостае sixthly.
- пашпарт passport, statement; pass.
- паштовая марка postage-stamp.
- паштовая скрынка post-office box.
- паштовы postal.
- паштоўка post-card.
- паэзія poetry.
- паэта poet.
- паэтычны poetic(al).
- певень cock.
- пекар baker.
- пекарня bakery.
- пекла hell.
- пéкнасьць beauty; fairness; neatness.
- пекны beautiful; pretty, neat, nice.
- пеніцца to foam, to froth; to sparkle.

- пень trunk, stem, stock.  
 перапрацаваць to do over again,  
 to retouch; to manufacture, to  
 work up (*into*).  
 перабегчы to run over.  
 перабегчык deserter; apostate.  
 перабудаваць to reform, to  
 transform.  
 перабудова rebuilding.  
 пераважна mostly.  
 перавандраваць to wander  
 through.  
 перавесіцца to hang over.  
 перавезьці to carry over.  
 перавоз transit; passage.  
 перагаварыць to talk over; to  
 discuss.  
 перагарэць to burn through.  
 перагляд view, show; inspection,  
 looking through.  
 пераглядзець to go through.  
 перагортваць to turn over.  
 перагружаньне overloading.  
 перагрузіць to overload, to  
 overcharge.  
 перагрызьці to bite through.  
 перарэць to warm through; to  
 over heat.  
 перад before.  
 перадавіца leader, leading article.  
 перадача delivery.  
 перадумаць to think over.  
 пераезд passing (*through*).  
 пераехаць to pass over; to pass  
 (*drive, ride, cycle*) through.  
 перажаваць to chew thoroughly.  
 перажыць to live through.  
 перайсьці to go (*pass*) through,  
 to walk through.  
 пераказаньне delivery.  
 перакананьне conviction.  
 пераканаць to convince.  
 перакапаць to dig through.  
 перакіпець to boil over.  
 пераклад translation, version.  
 перакладальны translatable.  
 перакладзіна foot-bridge.  
 перакладчык translator;  
 interpreter.  
 перакласьці to lay over; to  
 translate, to interpret.  
 перакроіць to cut out again.  
 перакрой cutting  
 пералічыць to reckon over.  
 пералом breach, rupture.  
 пераляцець to fly over.  
 перамагчы to overcome, to  
 conquer, to be victorious.  
 перамаляваць to paint (*over*).  
 перамена change, alteration.  
 перамерзнуць to freeze through.  
 перамога victory.  
 пераможны victorious, triumphant.  
 перанасяленьне over-population.  
 перанасяліць to over-populate.  
 пераначаваць to pass the night.  
 перанесьці to bring (*carry, get*)  
 through.  
 перанізаць to draw (*pull*)  
 through.  
 перапалоханы frightened, terri-  
 fied.  
 перапісаць to copy, to write  
 out, inscribe, to superscribe.  
 пераплакаць to pass weeping.  
 пераплысьці to swim across.  
 перапоўнены too full.  
 перапрацаваць to work through.  
 перапынак pause, stop, interval;  
 break, playtime.  
 перарабіць to do over again.  
 перасекчы to cut through; to  
 cross.  
 пераскочыць to leap over.

- пераслаць to send, to transmit.  
 перасьпелы overripe.  
 перасьцерагаць to warn.  
 перасьцярога warning, admonition.  
 перасяліць to remove, to move.  
 ператанцаваць to dance through.  
 ператрываць to hold out (*to the end*).  
 пераход march(ing) through.  
 перац pepper.  
 перацаніць to overvalue, to overrate.  
 перацякаць to flow through.  
 перашараваць to scour, to rub through.  
 перашкода hindrance, obstacle.  
 перашкодзіць to hinder, to obstruct, to prevent (*from*).  
 перашукаць to search.  
 песня song, hymn; tune.  
 пехацінец infantryman.  
 першарадны first-class.  
 першы first.  
 перцавы peppery.  
 печ oven, stove, kiln.  
 піва beer, ale.  
 піжама pyjamas *pl.*  
 пікантны piquant; spicy.  
 пілаваць to (*cut with a*) saw.  
 пілігрым pilgrim.  
 пілігрымства pilgrimage.  
 Піліп Philip.  
 пілка saw; ball.  
 пілюля pill.  
 лінджак coat.  
 піраміда pyramid.  
 пірамідальны pyramidal.  
 пісаньне writing.  
 пісар writer.  
 пісаць to write.  
 пісталет pistol.  
 пісьменна by letter.  
 пісьмо letter, writing.  
 пісьмовы epistolary, written.  
 пітны drinkable.  
 піўніца cellar; cave.  
 піянер pioneer.  
 плакаць to weep.  
 плата pay, payment, paying.  
 платны payable, due.  
 плесьня mould.  
 плечак knapsack.  
 плечы back.  
 плёмба stopping, filling.  
 плітка disk, record.  
 плод fruit, corn, crop.  
 плот hedge.  
 плотка roach.  
 плуг plough.  
 плюс plus.  
 паяцкwa bug.  
 паяхацца to splash, to dabble.  
 паяш plush.  
 паяваць to spit.  
 паягіят plagiarism.  
 паякат placard, poster.  
 паяма blot, blur, stain.  
 паямбаваць to stop, to fill.  
 паямяніца niece.  
 паямяннік nephew.  
 паян plan, design, project.  
 паянава according to plan.  
 паянавы planned, systematic.  
 паянтацыя plantation.  
 паянэта planet.  
 паястыка plastic art.  
 паястыр plaster.  
 паястычны plastic.  
 паятына platinum.  
 паяц place.  
 паячо shoulder.  
 пневматычны pneumatic.  
 побач by (*at*) the side of, beside.



- подлы rascally, villainous.  
 поза pose, attitude.  
 позна late.  
 Полацак Polacak.  
 поле field; soil; acre.  
 полк regiment.  
 полыме flame, blaze.  
 полька Pole.  
 польскі Polish.  
 Польшча Poland.  
 помач help, aid.  
 помпа pomp, state.  
 помста revenge, vengeance.  
 попел ashes *pl.*  
 порох gunpowder.  
 порт harbour, port.  
 порткі shorts; (*pair of*) breeches,  
     knickerbockers *pl.*  
 порто postage.  
 порцыя portion, share; ration.  
 посьлязаўтра the day after to-  
     morrow.  
 пот sweat, perspiration.  
 поўдзень south; midday; noon.  
 поўналетнасьць full age, majority.  
 поўналетні of (*full*) age.  
 поўнамоцніцтва full power,  
     authority.  
 поўнасьць fulness.  
 поўнач north; midnight.  
 поўны full, whole.  
 пошта post, mail.  
 почка bud.  
 пояс girdle; girth.  
 прабаваць to try; to test, to taste.  
 прабацькі grandparents *pl.*  
 прабер lapse; process, course.  
 праблема problem.  
 праблематычны problematic(al).  
 прабліск glimmer, glimpse.  
 прабудзіцца to awake.  
 права law, justice; right; right-  
     hand.  
 правадыр leader.  
 правакаваць to provoke.  
 правакацыя provocation.  
 правапіс orthography.  
 праваслаўе Orthodoxy.  
 праваслаўны Orthodox.  
 правая рука right hand.  
 правідовасьць rightness; just-  
     ness.  
 правідовы right, just, accurate.  
 правізарычны provisional.  
 правіла rule.  
 правінцыя province.  
 правіянт provisions; stores;  
     victuals *pl.*  
 правесьці to lead (*carry, convey*)  
     through.  
 праветрыць to air.  
 прагнаць to drive, away.  
 праграма programme.  
 прадажны to be sold.  
 прадаць to sell.  
 прадбачнасьць Divine Provi-  
     dence.  
 прадзед forefather, ancestor.  
 прадзільнік spinner.  
 прадзільніца spinner  
 прадзільня spinning; spinning-mill.  
 прадзіравіць to perforate; to  
     punch.  
 прадмет object.  
 прадпрыняць to undertake, to  
     attempt.  
 прадукаваць to produce.  
 прадуктыўны productive.  
 прадукцыя production.  
 прадукцэнт producer.  
 праект project, scheme.  
 праектаваць to project, to plan.  
 пражэрці to eat through.

- праз through (*out*); by (*means of*).  
 празаік prose-writer.  
 празаічны prosaic.  
 праіграць to lose at play; to play (*over*).  
 пракалоць to prick.  
 пракарміць to nourish, to feed.  
 пралямаваць to proclaim.  
 пралямацья proclamation.  
 пракрасьціся to steal through.  
 практыка practice, exercise.  
 практыкаваньне exercise;  
 practice.  
 практыкавацца to exercise, to practice.  
 практыкаваць to practice.  
 практыкант practitioner, practical man.  
 практычны practical.  
 праламаць to break, to break in (*into*).  
 пралат prelate.  
 пралетарскі proletarian.  
 пралетары proletarian.  
 пралетарыят proletariat.  
 пралом breach, rupture.  
 прамень ray, beam.  
 праменяваць to beam.  
 прамоўца speaker, spokesman, orator.  
 праныра sneak.  
 прапаведваць to preach.  
 прапаведнік preacher.  
 прапаганда propaganda.  
 прапагандаваць to propagate.  
 прапанаваць to propose, to offer; to bid.  
 прапанова offer, proposition.  
 прапарцыянальны proportionate.  
 прапіхнуць to thrust through.
- прапорцыя relation, proportion.  
 прапусьціць to let through, to allow, to pass.  
 прапэлер propeller, screw.  
 прапракаваньне prophecy.  
 прапракаваць to prophesy.  
 прапрок prophet.  
 прапроцкі prophetic.  
 прасавачць to iron, to smooth.  
 прасіць to ask, to request.  
 праспэкт prospectus.  
 прастрэліць to shoot through.  
 прастуда (*catching*) cold.  
 прастудзіцца to catch cold.  
 прастудзіць to chill, to freeze.  
 праступнік criminal, convict.  
 праступніцкі criminal.  
 прасьветліць to fill with light.  
 прасьвідраваць to bore through.  
 прасьлізнуць to slip, to creep through.  
 прасьці to spin.  
 прасьцірадла sheet; shroud.  
 пратакол minutes *pl.*; record.  
 пратэктарат protectorate.  
 пратэст protest.  
 пратэставаць to protest.  
 пратэстанскі Protestant.  
 пратэстант Protestant.  
 пратэстантызм Protestantism.  
 праўда truth.  
 праўдападобнасьць probability, likelihood.  
 праўдападобны probable, likely.  
 праўдзівы true, real.  
 праўнік lawyer, attorney.  
 прафанаваць to profane.  
 прафэсар professor.  
 прафэсура professorship.  
 прафэсыя occupation, profession, calling.  
 працэс (*natural*) process; action.

- прахалода cool(ness), freshness.  
 прахарчаваньне nourishing,  
 support.  
 праца work, labour.  
 працаваць to work, to labour, to  
 make, to toil.  
 працэнт per cent.  
 працэсія procession.  
 працягласць continuance,  
 duration.  
 прачытаць to read.  
 прашмугляваць to smuggle in.  
 прашчур ancestor, forefather  
 проба proof, trial, test, sample,  
 specimen; rehearsal.  
 продаж sale, selling.  
 проза prose.  
 пронаведзь sermon.  
 пропуск pass, permit.  
 проса millet.  
 простакутнік rectangle.  
 простакутны rectangular.  
 прастасць straightness, simplic-  
 ity.  
 просты direct, even, simple.  
 просьба petition, prayer.  
 просфіра + host, wafer.  
 профіль profile.  
 пругкасць elasticity.  
 пруркі elastic, springy; taut,  
 tight.  
 пры by, near, at, on, upon.  
 прыбліжыцца to approach.  
 прыбліжыць to bring nearer.  
 прыбліжэньне approach; ap-  
 proximation.  
 прыблізна about.  
 прыватна privately.  
 прывілегія privilege.  
 прывітаньне greeting, salutation.  
 прывітаць to greet, to salute.  
 прыговор judgment, sentence.
- прыгатовіць to prepare, to make  
 ready.  
 прыгатоўленьне preparation.  
 прыглушыць to damp; to quench.  
 прыгнечаны depressed.  
 прыгода adventure.  
 прыгожы neat, nice, pretty.  
 прыдатны useful; of use.  
 прыемнасць pleasure, enjoyment,  
 amusement.  
 прыемны mild, gentle.  
 прызваістасць orderliness;  
 regularity.  
 прызваіты orderly, regular;  
 proper.  
 прыйсці to come, to arrive.  
 прыказ order, command.  
 прыказка proverb, saying.  
 прыклад example, instance.  
 прыклікаць to call, to summon.  
 прыкляснуць to applaud.  
 прыкмета (*гр.*) adjective.  
 прыкмеціць to mark, to note.  
 прыкрыць to cover; to protect.  
 прыкрыцьцё covering, cover.  
 прылада tools *pl.*; implements.  
 прылучэньне joining; addition.  
 прымацаваць to fasten.  
 прымітыўны primitive.  
 прыму́с compulsion, force; con-  
 straint.  
 прынесці to bring, to carry.  
 прыныццi principle.  
 прыняць to take, to receive, to  
 accept.  
 прыпеў retrain; burden.  
 прыповесць + parable.  
 прыпол lap.  
 Прыпяць Prypiac.  
 прырачэньне vow.  
 прырода nature; constitution.  
 прырыхтаваньне preparation.

прысабечыць to steal, to rob.  
 прыслоўе (*rp.*) adverb.  
 прыслужэньне service; atten-  
 dance.  
 прыслужыць to serve, to wait  
 upon.  
 прысутнасць presence.  
 прысутны present.  
 прысьвяціць to dedicate.  
 прысяга oath.  
 прыхільны sympathetic, kind,  
 friendly.  
 прыход parish.  
 прычэпка side-car.  
 прышлы future, next.  
 прышэльнік immigrant.  
 прыяцель friend.  
 прыяцельскі friendly, kind.  
 прэзыдыум presidency, chair.  
 прэзыдэнт president, chairman.  
 прэмія premium; prize.  
 прэпарат preparation.  
 прэса press.  
 прэсціж prestige.  
 прэтэнсыя pretension.  
 прэцызійны precise.  
 прэч forth, away, off.  
 псалым psalm.  
 псалтыр psalm-book, psalter.  
 псыхалёг psychologist.  
 псыхалёгічны psychological.  
 псыхалёгія psychology.  
 псеўдонім pseudonym.  
 птах bird.  
 птушка bird  
 публікаваць to publish.  
 пуга whip, lash, scourge.  
 пугач eagle-owl.  
 пудравацца to powder.  
 пудраваць to powder.  
 пузыр bubble.  
 пульпіт pulpit.

пульс pulse.  
 пульсаваць to pulsate.  
 пульхны loose, spongy, mellow.  
 пункт point, full-stop, dot.  
 пунктаваць to point, to dot, to  
 punctuate.  
 пунктуальны punctual.  
 пупавіна navelstring.  
 пуп(ок) navel.  
 пурпура crimson, purple.  
 пурытанец Puritan.  
 пурытанскі Puritan.  
 пусты empty, void.  
 пустыня desert, solitude.  
 пустэча void, emptiness.  
 пусьціць to leave, to let have.  
 пухір blister.  
 пухнуць to swell.  
 пушка box, band-box.  
 пушок down.  
 пушча primeval or virgin forest,  
 forest, wood.  
 пхаць to push, to shove.  
 пчала honey-bee.  
 пшаніца wheat.\*  
 пшанічная мука wheaten flour.  
 пшано millet.  
 пыльны dusty.  
 пырнік couch-grass, leek.  
 пытальны questionable.  
 пытаньне question.  
 пытаць to ask, to question.  
 пышнасьць splendour; pomp,  
 magnificence.  
 пышны brilliant, splendid.  
 пэдагогічны pedagogic(al),  
 educational.  
 пэдагог pedagogue.  
 пэдагогіка pedagogics *p.*  
 пэдал pedal.  
 пэдант pedant, prig.  
 пэдантычны pedantic.

пелерына cape, tippet.  
 пелікан pelican.  
 пэнзаль pencil, brush.  
 пэнзаль да галення shaving-  
 brush.

Пэнсильванія Pennsylvania.  
 пэнсыя pension, pay.  
 пэргамэнт parchment.  
 пэрла pearl.  
 пэрманэнтны permanent.  
 пэрспэктыва perspective.  
 пэрэфэрыя circumference.  
 пэрыяд period, era.  
 пэрыядычны periodical.  
 пэсымізм pessimism.  
 пэсымісты pessimist.  
 пэсымістычны pessimistic.  
 пэтыцыя petition.  
 пэўна sure, surely, certainly.  
 пэўнасьць certainty, surety.  
 пэўны sure, certain.  
 пякельны hellish, infernal.  
 п'яніца druncard.  
 п'яны drunk, intoxicated.  
 пяро feather.  
 пяск sand,  
 пята heel.  
 пятнаццаць fifteen.  
 пятрушка parsley.  
 пяты fifth.  
 пяхота infantry.  
 пяцігодні five-years old.  
 пяцідзённы of five days.  
 Пяцідзятніца Whitsun(tide).  
 пяцілетні five-years old.  
 пяць five.  
 пяцьдзесят fifty.  
 пячатаць to seal.  
 пячатка seal.  
 пячонка liver.  
 пячэра hollow, cavity.  
 пяюн singer.

пяць to sing.

## Р

рабаваць to rob; to plunder; to  
 prey.  
 рабак worm.  
 рабарбар rhubarbar.  
 рабаўнік robber; highwayman.  
 рабін rabbi.  
 рабінскі rabbinical.  
 рабіць to do; to make.  
 рад row, rank, line.  
 рада advice, counsel.  
 радаснасьць joyfulness, joyous-  
 ness.  
 радасны joyful; glad.  
 радасьць joy, gladness.  
 радзіць to advise, to counsel.  
 радыус radius.  
 радыё radio, wireless; broadcast-  
 ing.  
 радыёвыя хвалі radio waves.  
 радыкалізм radicalism.  
 радыкальны radical.  
 радыска radish.  
 радыюм radium.  
 разам together, with.  
 разарваць to burst, to split; to  
 tear along.  
 разбойнік robber, highwayman.  
 разбураньне destruction, ruin,  
 decay.  
 разгледжаньне consideration.  
 разглядаць to look at, to view.  
 разгрузіць to unload, to dis-  
 charge.  
 раздражненьне charm, irritation.  
 размаляваць to paint; to bedaub.  
 размарын rosemary.  
 разнавіднасьць diversity, variety.

- разнавідны** manifold, various.  
**разультат** result, outcome.  
**разумнасьць** prudence; cleverness.  
**разумны** wise; intelligent.  
**разынка** raisin, plum; currant.  
**разьбіцца** to break to pieces, to cut up; to knock up; to wrecked.  
**разьвіцьцё** development.  
**разьдзел** chapter.  
**разьдзяленьне** separation; divorce.  
**разьдзяліць** to divide; to separate; to part.  
**разьмякчыць** to soak through.  
**разьмяніць** to change.  
**разьнік** butcher.  
**разьяда** mignonette.  
**разэрва** reserve.  
**разэрваваць** to reserve.  
**раіцца** to swarm.  
**рай** paradise.  
**райскі** heavenly.  
**рак** crawfish.  
**рака** river.  
**ракета** rocket.  
**рама** frame, casement.  
**раман** romance; novel.  
**рамантызм** romanticism.  
**рамантык** romanticist.  
**рамяство** trade, handicraft.  
**рамяснік** tradesman, mechanic.  
**рана** wound.  
**рана (раніцаю)** early, in the morning.  
**ранга** degree, rank.  
**раней** earlier, sooner.  
**раніца** morning.  
**раніцаю (рана)** early in the morning.  
**рант** edge, brink, brim, rim.  
**рапарт** report.  
**рапіра** rapier.  
**рантам** suddenly.  
**раптоўны** sudden, abrupt.  
**раса** dew.  
**раса** race, breed, blood.  
**расавы** race.  
**расеец** Russian.  
**расейка** Russian.  
**расейскі** Russian.  
**Расея** Russia.  
**раскусіць** to bite, to pieces, to crunch.  
**расол** pickle, brine.  
**распадзел** division.  
**распадзяліць** to divide.  
**распараджацца** to dispose.  
**распасьцірацца** to spread, to stretch, to extend.  
**распранальня** wardrobe; cloak-room.  
**распрануць** to undress.  
**растаран** restaurant.  
**рашчапіць** to split, to slit.  
**расшырыць** to spread out, to widen, to extend, to enlarge.  
**расліна** plant; herb.  
**распячатаць** to unseal.  
**расьцерабіць** to ravel (*out*).  
**расьці** grow.  
**расьцвёт** bloom, blossom.  
**расьцягнуць** to stretch, to extend.  
**ратаваць** to save, to rescue.  
**ратунак** deliverance; rescue; escape.  
**ратушаваць** to retouch.  
**раўніна** plain, level.  
**раўці** to roar, to bellow.  
**рафінад** refined sugar.  
**радыён** ration.  
**рачовы** real; positive.  
**рашучы** bold, hardy, daring.

- рваць to tear (*along*), to burst,  
 to split.  
 рог horn.  
 род sex, kind, race.  
 розга rod.  
 розьніца difference.  
 рой swarm.  
 ром gum.  
 роўналегласць parallel.  
 роўналеглы parallel.  
 рост growth; shape.  
 рубец scar; grain.  
 рубін ruby.  
 рубрыка rubric, heading, title.  
 рубрыкаваць to provide with  
 headings, to head.  
 ружа rose.  
 ружавы rosy, roseate; pink; rose-  
 coloured.  
 руіна ruin, ruins *pl.*  
 руйнаваць to ruin, to destroy.  
 рука hand.  
 рукапалажэньне ordination.  
 рукаятка handle.  
 Румынія R(о)umania.  
 румынскі R(о)umanian.  
 руна fleese.  
 рупіцца to take care of, to care  
 for.  
 рупленьне care, management.  
 русалка water sprite; mermaid.  
 рух motion, movement; commo-  
 tion.  
 рухацца to move.  
 ручаёк small stream, rivulet.  
 ручай brook, stream, rivulet.  
 ручка handle; stick; bow, hoop.  
 Рым Rome.  
 рым rhyme.  
 рыба fish.  
 рыбак fisherman.  
 рыж rice.
- рызыкаваць to risk.  
 рына gutter, gully; groove.  
 рынак market, market-place,  
 bazaar.  
 рымавацца to rhyme.  
 рымянін Roman.  
 рымскі Roman.  
 рытм rhythm.  
 рытмічны rhythmical.  
 рытуал rite.  
 рыцар knight.  
 рыцарскі knightly.  
 рыцарства knighthood, nobility.  
 рэагаваць to react.  
 рэакцыйны reactionary.  
 рэальны realistic.  
 рэакцыя reaction.  
 рэакцыянер reactionary.  
 рэалізаваць to realize.  
 рэалізм realism.  
 рэальнасць reality, fact.  
 рэальны real; material.  
 рэалісты realist.  
 рэарганізаваць to reorganize.  
 рэвалюцыя revolution.  
 рэвалюцыянер revolutionary.  
 рэвалюцыянізаваць to revolution-  
 ize.  
 рэванж revenge.  
 рэвольвэр revolver.  
 рэвольта revolt.  
 рэгіён region.  
 рэгістар register.  
 рэгістраваць to register, to  
 record.  
 рэгула rule.  
 рэгуляваць to regulate, to adjust.  
 рэгулятар regulator.  
 рэгент regent.  
 рэдактар editor.  
 рэдакцыя editorship; editorial  
 staff; editor's office.

рэдзька radish, black radish.  
 рэдка rarely, seldom.  
 рэдкасьць rarity, scarcity.  
 рэдкі rare, scarce; fluid, liquid.  
 рэдукаваць to reduce.  
 рэжым regime.  
 рэз cut, cutting.  
 рэзананс resonance.  
 рэзыгнацыя resignation.  
 рэзыдэнцыя residence.  
 рэклама advertisement.  
 рэкламаваць to (re)claim.  
 рэкламацыя claim, reclamation.  
 рэкрут recruit; conscript.  
 рэкрутаваць to draw recruits  
 from; to recruit.  
 рэкрутацыя recruiting.  
 рэктар rector, headmaster.  
 рэлігійнасьць religiousness.  
 рэлігійны religious, of religion,  
 pious.  
 рэлігія religion.  
 рэліквія relic.  
 рэмень strap, thong, brace.  
 рэміза coach-house.  
 рэнта rent.  
 рэнэгат renegate.  
 рэнэсанс renaissance.  
 рэпортэр reporter.  
 рэпрэзэнтаваць to represent.  
 рэпрэзэнтацыйны representative.  
 рэспубліка republic.  
 рэспубліканец republican.  
 рэспубліканка republican.  
 рэспэкт respect; awe.  
 рэстаўрацыя restoration.  
 рэўматызм rheumatism.  
 рэфармаваць to reform.  
 рэфарматар reformer.  
 рэфармацыя reformation.  
 рэформа reform.  
 рэфэрат report, statement.

рэха echo.  
 рэчытаваць to recite.  
 рэчытацыя recitation, recital.  
 рэцэнзэнт critic, reviewer.  
 рэцэпта prescription, recipe.  
 рэч thing.  
 рэчаіснасьць fact, matter of fact.  
 рэчка rivulet, stream.  
 рэшта rest, remainder.

## С

са with, together.  
 сабака dog.  
 сабачы doggish, canine.  
 сабіраць to collect, to gather.  
 сабор cathedral.  
 сабраць to gather, to collect.  
 сава owl.  
 савецкі Soviet;  
 Беларуськая Савецкая  
 Сацыялістычна Рэспубліка  
 White Russian  
 Soviet Socialist Republic.  
 сагнуць to bow, to bend.  
 сад garden; orchard.  
 садзіць to sit; to plant.  
 садовіна fruit.  
 садоўнік gardener.  
 сажалка pool; pond.  
 сакавік March.  
 сакера axe; hatchet.  
 сакрамант sacrament.  
 сакрамантальны sacramental.  
 сакратар secretary.  
 саксафон saxophone.  
 саксонскі Saxon.  
 сала bacon; fat; lard.  
 салавей nightingale.  
 саладзіць to sweeten, to sugar.  
 салата salad.  
 салён drawing-room; saloon.



- салёнасць saltness.  
 салёны salt(y); saline.  
 салідарнасць solidarity.  
 саісты solo singer, solist.  
 саіць to salt; to pickle.  
 салодкасць sweetness.  
 салодкі sweet; sweetened.  
 салодкі піражок cake.  
 салома straw.  
 салва salute, valley (*of musketry*).  
 салны fat; fatty.  
 сам self; alone.  
 самаздавальнасць self-content.  
 самалюб egoist.  
 самалюбны egoistic(al).  
 самалюбства egoism.  
 самапазнаньне self-knowledge.  
 самапомач self-help; self-defence.  
 самастойнасць independence.  
 самастойны independent.  
 самаход motor-car.  
 самец male.  
 саната sonata.  
 сандал sandal.  
 санэт sonnet.  
 сапран soprano.  
 сафір sapphire.  
 сардынка sardine.  
 сарказм sarcasm.  
 саркастычны sarcastic.  
 сарока magpie.  
 саромецца to be (*feel*) ashamed;  
 to feel embarrassed.  
 сароміць to make ashamed; to  
 shame.  
 сартаваць to sort, to assort.  
 сарцавіна core.  
 сасна pine(-tree).  
 сасун suckling; infant.  
 сасьлізнуцца to slide; to glide,  
 to slip.  
 сатына satin.  
 сатыра satire.  
 сатырык satirist.  
 сатырычны satirical.  
 сатысфакцыя satisfaction.  
 саф'ян morocco (*leather*).  
 сацыялёгія sociology.  
 сацыялізм socialism.  
 сацыялісты socialist.  
 сацыяльны social.  
 саша high-road, causeway.  
 свабода liberty; freedom.  
 свабодны free.  
 сваеасаблівасць peculiarity.  
 свомасць property, carcter.  
 сеелка sowing-machine.  
 сець to sow; to drill.  
 секчы to chop; to cleave, to hash.  
 селядзец herring.  
 селянін farmer, peasant, squire.  
 сем seven.  
 семдзсят seventy.  
 сена hay.  
 сенажаць meadow.  
 серабро silver.  
 серада Wednesday.  
 сержант sergeant.  
 сернік match.  
 серп sickle.  
 сесьці to sit clown.  
 сетка net.  
 сець net.  
 Сёмуха Whitsun(tide).  
 сёмы seventh.  
 сёння to-day; this day.  
 сёрбаць to sip, to nip (*at*).  
 сівавалосы grey-haired.  
 сікаўка syringe; squirt.  
 сіла force, power, violence.  
 сільны powerful, strong.  
 сініца titmouse, tomtit.  
 сінтаксіс syntax.

- сіфон siphon.  
 скаварада pan.  
 сказаць to say.  
 скала rock, cliff, reef; ridge.  
 скалісты rocky, rock-like.  
 скандал scandal; row, uproar.  
 Скандынавія Scandinavia.  
 скараціць to shorten, to curtail.  
 скарб treasure.  
 скарбонка collecting-box.  
 скарбнік treasurer.  
 скарыжыцца to accuse (*of*); to charge (*with*).  
 скарыстаць to (*make*) use (*of*).  
 скаціна cattle; beast, brute, animal.  
 скептычны sceptic.  
 скібка comb; slice.  
 скінуць throw off (*or down*); to cast.  
 склад (*слова*) syllable.  
 скласьці to fold; to wrinkle.  
 склікаць to call (*in*).  
 склонны inclined.  
 скок leap; bound, stake.  
 скочка flea.  
 скочыць to spring, to jump, to leap.  
 скрыжаваньне crossing; cross-breed.  
 скрыжаваць to cross.  
 скрыпач violinist; fiddler.  
 скрыпка violin; fiddle.  
 скуль of; from what; from which.  
 слабаваты feeble; weakly.  
 слабасьць weakness; feebleness.  
 слабы weak; feeble.  
 слава glory; renown, fame.  
 славянin Slav.  
 славянка Slav.  
 славянскі Slavonic, Slavic.  
 слаўны excellent, famous.  
 слаць to send, to despatch.  
 слова word, term.  
 слон elephant.  
 Слонім Slonim.  
 слоўнік dictionary, vocabulary.  
 слуга servant.  
 служба service, duty.  
 служыць to serve.  
 слуп pillar; upright; pier.  
 слух hearing.  
 слухач hearer.  
 Слуцак Slucak.  
 смага thirst.  
 смак taste, relish.  
 смала pitch; tar.  
 Смаленск Smalensk.  
 смок dragon.  
 смаляк resinous pine-wood.  
 смачны tasteful, savoury.  
 смокінг dinner-jacket.  
 смуродзіна currant.  
 сноп sheaf (*pl.* sheaves).  
 собскасць property.  
 собскі proper; own.  
 сода soda.  
 Сож Sozh.  
 сойка jay.  
 сок sap.  
 сокал falcon, hawk.  
 соль salt.  
 сон dream; sleep.  
 сонечнік sunflower.  
 сонечны sunny.  
 сонлівасць drowsiness.  
 сонца sun; sunshine.  
 сонцасвет sunlight; sunshine.  
 сорак forty.  
 сорам shame, disgrace.  
 софа sofa, couch.  
 сочнасьць succulence, juiciness.  
 сочны sappy.  
 спад slope; decline; incline.

- спадаp sir, master; lord.  
 спадарыня lady.  
 спадарышня Miss; young lady.  
 спадзейны hopeful.  
 спадзея hope.  
 спадкаёмнік heir; successor.  
 спадкаёмніца heiress.  
 спазор sight, view.  
 спаліць to burn down, to fire  
 (off).  
 спалох fearfulness, timidity.  
 спалохацца to be afraid of.  
 спалохаць to frighten; to terrify.  
 спантанічны spontaneous.  
 спаньне sleep.  
 спаняляць to reduce to ashes; to  
 cremate.  
 спарашкаваны powdery.  
 спартовец sportsman.  
 спартовы sporting.  
 спарыцца (*злучыцца*) to match,  
 to couple.  
 спарыць to pair.  
 Спас Saviour, Redeemer.  
 спатыкаць to meet.  
 спаўчуваць to pity, to commiserate.  
 спаць walk.  
 спацыраваць to walk; to go for a  
 walk.  
 спаць to sleep.  
 спірт spirit.  
 спірытызм spiritism.  
 спор quarrel; dispute; conflict.  
 спорт sport.  
 справядлівасць justice, righteous-  
 ness.  
 справядлівы just, right, fair.  
 спрачацца to discuss, to debate.  
 спецыфічны specific.  
 сродак means; medium, remedy.  
 ссаць to suck.
- стагнаць to groan.  
 стада flock; herd.  
 сталы steady, constant.  
 сталь steel.  
 стальны steel(y), of steel.  
 сталяр joiner.  
 становішча position, situation.  
 станцыя station.  
 старанасць diligence.  
 стараны diligent.  
 старт start.  
 старшыня chairman; umpire.  
 стары old; aged.  
 стары(к) old man.  
 старэць to grow old.  
 статут statute; regulation.  
 статыстык statistician.  
 статыстыка statistics *pl.*  
 статыстычны statistical.  
 статыў tripod, stand.  
 стацца to become, to get, to  
 happen; to come to pass.  
 сто hundred.  
 стой!, стон! stop!.  
 стол table; board.  
 стоік stoic.  
 страйк strike.  
 страйкаваць to strike.  
 страла arrow; bolt.  
 страляніна wild (*aimless*) firing.  
 страта loss.  
 стратэг strategist.  
 стратэгічны strategic(al).  
 стратэгія strategy.  
 страх anxiety, anguish; fear;  
 fright.  
 страшыдла monster.  
 страшэны horrible, shocking.  
 струна string; chord.  
 струхлелы rotten, worm-eaten.  
 стрыгчы to shear; to cut.  
 стрэл shooting.

- стрэліць to shoot.  
 стрэльба rifle, gun; weapon.  
 студэнт student.  
 студзень January.  
 студыяваць to study.  
 стукацца to knock, to rap.  
 стылістыка theory of style.  
 стыль style.  
 стырно rudder; helm.  
 стэрэомэтрыя stereometry.  
 суадносіны proportion; condition,  
 relation.  
 субота Saturday.  
 сугучнасьць unison, harmony.  
 сугэраваць to suggest.  
 сугэстыўны suggestive.  
 суд court of justice, judgment.  
 судзіна vessel.  
 судзіць to judge (*of*); to give  
 one's opinion (*on or about*); to  
 deliver  
 (*or pass*) sentence.  
 судзьдзя judge.  
 судовы judicial; legal.  
 сужанец husband.  
 сузгодзьдзе understanding,  
 harmony, concord.  
 сузграмадзіцца to assemble, to  
 crowd.  
 сука bitch; she-dog.  
 султан sultan.  
 сума total; amount, sum.  
 сумлены conscientious, scrupu-  
 lous.  
 сумленьне conscience.  
 сумліў doubt; uncertainty.  
 сумлявацца to doubt (*of*).  
 сумны sad, sorrowful.  
 сумяціцца uproar, tumult, mu-  
 tiny.  
 супакоіць to quiet; to pacify, to  
 calm.  
 супакой peace; calm; repose.  
 супачываць to rest (*from work*).  
 супачынак rest, repose.  
 супачыць to rest, to repose.  
 суправоджаньне conduction,  
 accompaniment.  
 суправодзіць to accompany.  
 супраціўнік opponent, adversary.  
 супраціўны contrary, adverse.  
 супрацоўнік fellow-labourer,  
 collaborator, contributor,  
 cooperator.  
 супрацоўнічаць to collaborate.  
 супроць against, opposed to,  
 towards to.  
 супроцьдзеяць to counteract.  
 супроцьбудыраньне counterattack.  
 супэrintэндэнт superintendent.  
 сур'ёзнасьць seriousness, ear-  
 nestness.  
 сусед neighbour.  
 суседзкасьць neighbourhood.  
 суседзкі neighbourly,  
 neighbouring.  
 суседка neighbour.  
 суседні neighbourly,  
 neighbouring.  
 суставаў joint.  
 сусьвет universe; world.  
 сутнасьць being; entity.  
 сутрасьці to stir; to move.  
 сутрасьціся to move; to stir.  
 сухар biscuit, rusk.  
 сухасьць dryness, drought.  
 сухі dry.  
 сухотны consumptive.  
 сушыць to dry.  
 сфэра sphere.  
 схаястык scholastic.  
 схаястыка scholasticism.  
 схіліцца to bend; to stoop; to  
 incline.

- схіліць to bend; to stoop.  
 схлусіць to tell a lie.  
 сховішча shelter; lodging.  
 сходы staircase, stairs *pl.*  
 схэма scheme; model.  
 сцэна scene; platform.  
 сцэнічны scenic.  
 сьведамасьць consciousness.  
 сьведамы conscious; known.  
 сьведка witness.  
 сьведчыць to witness, to testify.  
 сьвежасьць freshness.  
 сьвежы fresh.  
 сьвет world; universe.  
 сьветац torch, fire-brand.  
 сьветласьць clearness; bright-  
 ness.  
 сьветлы light; clear; bright.  
 сьвецкі profane.  
 сьвецка candle, waxlight.  
 сьвініна pork.  
 сьвіньня pig; hog.  
 сьвінячына roast pork.  
 сьвіран granary.  
 Сьвіслач Svislatch.  
 сьвіст whistle.  
 сьвістаць to whistle  
 сьвісток whistle.  
 сьвярбець to itch.  
 сьвята light.  
 сьвята holiday; festival.  
 сьвяты holy; sacred; saint.  
 Сьвяты Дух the Holy Ghost.  
 сьвятыня temple.  
 сьвяшчэньнік priest.  
 сьвяшчэньства priesthood.  
 сьлед trace.  
 сьледаваць to follow, to obey.  
 сьлёсар locksmith.  
 сьліва plum.  
 сьлізь slime, mucus.  
 сьлімак snail; slug.  
 сьляза tear.  
 сьляпы blind; dull.  
 сьмерць death.  
 сьмешны funny, droll; laughable.  
 сьмярдзець to stink.  
 сьмярдзючы stinking; rancid.  
 сьмяротнасьць mortality.  
 сьмяротны deadly; mortal.  
 сьмяротны вораг mortal enemy.  
 сьмяротны прысуд death  
 sentence.  
 сьмятанка cream.  
 сьнег snow.  
 сьнежань December.  
 сьнежны snowy.  
 сьніць to dream.  
 сьпеласьць ripeness; maturity.  
 сьпераду before, in front.  
 сьпеў singing; song.  
 сьпеўнік song-book, book of  
 songs, hymnbook.  
 сьпіна back.  
 сьпінка back (*of a chair*).  
 сьпіс list; roll.  
 сьпявальны singable; easily sung.  
 сьпяваньне singing.  
 сьпяваць to sing.  
 сьпякота heat of the sun.  
 сьпякулянт speculator.  
 сьпякуляцыя speculation.  
 сьцежка path.  
 сьцэрва bait, lure.  
 сьцэрці to rub out; to erase.  
 сьцёбаць (*пугаю*) to whip; to  
 lash, to flog.  
 сьцюжа frigidity, coldness; cold.  
 сьцябло blade; stalk.  
 сьцяг flag, banner, standard.  
 сьцяна wall.  
 сыгнал signal.  
 сыгналізаваць to signal.  
 сынізм Zionism.

сымбалічны symbolic(al).  
 сымбаль symbol.  
 сымпатызаваць to sympathize.  
 сымпатычны sympathetic.  
 сымпатыя sympathy.  
 сымптом symptom.  
 сымэтрычны symmetrical.  
 сымэтрыя symmetry.  
 сын son.  
 сынагога synagogue.  
 сындыкат syndicate.  
 синод +synod.  
 сынтэза synthetis.  
 сыр cheese.  
 сырап syrup.  
 сырны cheesy; caseous.  
 сыры rough; raw.  
 Сырыя Syria.  
 сыстэма system.  
 сыстэматычны systematyc(al).  
 сытасьць satiety.  
 сыты satisfied; satiated; saturated.  
 сэзон season.  
 сэкта sect.  
 сэкунда second.  
 сэмінарысты seminarist, pupil of  
 a. training-college.  
 сэмінарыя seminary, training-  
 college.  
 сэміт Semite.  
 сэміцкі Semitic.  
 сэмэстар term of six months.  
 сэнат senate.  
 сэнс sense.  
 сэнсацыя sensation.  
 сэнсоўны sensible.  
 сэнтымэнтальнасьць sentimental-  
 ity.  
 сэнтымэнтальны sentimental.  
 Сэрбія Serbia.  
 сэрдца heart.

сябра fellow; member; limb.  
 сяброўства membership; fellow-  
 ship.  
 сягоння to-day; this day.  
 сядзэньне seat, chair.  
 сядзець to sit.  
 сядзячы sitting.  
 сядлаць to saddle.  
 сядло saddle.  
 сялянка peasant ('s wife),  
 farmer's wife.  
 сялянскі country-like.  
 сямнаццаць seventeen.  
 сям'я family.  
 сяньня to-day.  
 сярэдзіна middle, midst.  
 сястра sister.  
 сяўбіт sower.

## T

табака snuff.  
 табакерка snuff-box.  
 табарэт stool.  
 таблет(к)а tablet.  
 табліца table.  
 тавар ware; commodity; article.  
 таварыскасьць fellowship.  
 таварыскі companionable.  
 таварыства society; assembly.  
 таварыш fellow; comrade, mate.  
 таварышыць to accompany.  
 тады then, at that time.  
 таёмнасьць secret; mystery.  
 таёмны mysterious.  
 тайна mystery; secret.  
 Тайная Вячэра The Lord's  
 Supper, Communion, Sacra-  
 ment.  
 тайны secret.  
 тайфун typhoon.

- так yes, indeed; to be sure.  
 такаваньне pairing time.  
 такі such.  
 такса fixed price.  
 таксамэтар taximeter.  
 такт measure; time; tact.  
 тактыка tactics *pl.*  
 тактычны tactical.  
 талент talent; gift.  
 талізман talisman.  
 тальк talc.  
 там(ака) there, yonder.  
 танец dance.  
 танк tank.  
 танкаваць to tank.  
 танцаваць to dance.  
 тапіць to sink; to melt; to  
 dissolve.  
 тара tare.  
 тарахаць to rattle, to clatter, to  
 clank.  
 тармазіць to apply (*put on*) the  
 brake (*the drag*).  
 тарпэда torpedo.  
 тарпэдаваць to torpedo.  
 тарыфа tariff, table of fares.  
 тата papa, dad, daddy.  
 тататальны total.  
 татарскі Tatar.  
 татарын Tatar.  
 твар face, countenance.  
 тварог curd.  
 тварыць to create, to produce.  
 тварэньне creation.  
 ткацкі станок loom.  
 ткаць to weave.  
 тлець to glimmer, to glow.  
 тлусты fatty; fat; oily.  
 тлушч lard; dripping.  
 туалета toilet, lavatory.  
 той that, the former.  
 ток threshing-floor.
- толькі only; but.  
 том volume, binding.  
 тон tone; sound; timbre; note.  
 тона ton.  
 тонзура tonsure.  
 тонкі thin; slight.  
 топаль poplar.  
 торба bag, pocket; feed-bag.  
 тормаз brake, drag.  
 торт pastry; fancy-cake.  
 торф turf; peat-moss, peat.  
 тоўсты thick; fat.  
 трава grass.  
 травень May.  
 трагічны tragic(al).  
 трагедыя tragedy.  
 трактат treaty; treatise.  
 тран train-oil.  
 трансатлянтыцкі transatlantic.  
 трансмісія transmission.  
 транспарт transport; conveyance;  
 carriage.  
 транспартаваць to transport, to  
 carry.  
 трансфарматар transformer.  
 трапічны tropical.  
 трасаваць to train.  
 трасьціна marsh; boggy country;  
 reed.  
 трасьціся to tremble, to shake.  
 траціна third.  
 трашчаць to creak; to grate.  
 Тройца Whitsun(tide).  
 трон throne.  
 труднасьць difficulty.  
 труна coffin.  
 трудны difficult; hard.  
 трупа troupe; band; gang.  
 трус rabbit; cony; coward;  
 poltroon.  
 трусьлівасьць cowardice.  
 трусьлівы cowardly.

- труцень drone.  
 тры three.  
 трываць to continue; to last.  
 трывога alarm.  
 трыганамэтрыя trigonometry.  
 трыганамэтрычны trigonometrical.  
 трыбунал tribunal.  
 трык trick, artifice.  
 трыкот stockinet.  
 трыманы holding, keeping.  
 трымаць to keep; to hold.  
 трынаццаць thirteen.  
 трыумф triumph.  
 трыумфальны triumphal.  
 трыццаць thirty.  
 трэск crash, crackling  
 трэснуць to crash, to burst; to explode.  
 туга longing.  
 туды there, thither.  
 тужавы longing.  
 тужыць to long; to yearn.  
 туз ace.  
 туніка tunic.  
 турак Turk.  
 турбан turban.  
 турбіна turbine.  
 турбота trouble, care.  
 турботны careful; anxious.  
 турма prison, jail.  
 Турцыя Turkey.  
 турэцкі Turkish.  
 тут(ака) here, in this very place.  
 тутэйшы native.  
 тхор polecat; fitchet.  
 ты you; + thou.  
 тыгр(ыс) tiger.  
 тыгрыца tigress.  
 тыдзень week.  
 тыднёва every week.  
 тыднёвы weekly.  
 тыл back.  
 тып type.  
 тыран tyran.  
 тыранія tyranny.  
 тыранізаваць to tyrannize.  
 тыранскі tyrannic.  
 Тыроль Tyrol.  
 тысяча (*a. one*) thousand  
 тысячалецце millennium  
 тытанічны titanic.  
 тытул title; claim.  
 тытулаваць to title; to style; to call.  
 тытун tobacco.  
 тэфус typhoid fever, typhus.  
 тэатр theatre, play-house.  
 тэатральны theatrical, scenic.  
 тэза thesis (*pl.* theses).  
 тэлеграма telegram; wire.  
 тэлеграфавальны to telegraph, to wire.  
 тэлеграфічна by wire.  
 тэлеграфічны telegraphic.  
 тэлеграфія telegraphy.  
 тэлескоп telescope.  
 тэлефанаваць to (tele) phone.  
 тэлефаністка telephonist.  
 тэлефаністы telephonist.  
 тэлефанічна by telephone.  
 тэлефанічны telephonic.  
 тэлефон (tele) phone.  
 тэкст text.  
 тэмперэмент temper(ament).  
 тэмпература temperature.  
 тэнор tenor.  
 тэндэнцыйны tendencious; biassed.  
 тэндэнцыя tendency.  
 тэніс (lawn-) tennis.  
 тэолёг theologian.  
 тэолёгічны theological.  
 тэолёгія theology.



тэорэтычны theoretical.  
 тэорыя theory.  
 тэрапія therapeutics *pl.*  
 тэраса terrace.  
 тэрмін appointed day; term.  
 тэрміналёгія terminology.  
 тэрмінова by terms.  
 тэрмомэтар thermometer.  
 тэрмос thermos flask.  
 тэрпэнтына turpentine.  
 тэрыторыя territory.  
 тэстамант testament.  
 тэстамэнтны testamentary.  
 тэсьць father-in-law.  
 тэхналёгія technology.  
 тэхнік engineer.  
 тэхніка technics *pl.*; technical  
 science; technique.  
 тэхнічны technical.

## У

у in, into; at; by.  
 уасабляць to personify.  
 увага attention.  
 уважаць to attend; to take care of.  
 уважнасьць attentiveness.  
 уважны attentive, careful.  
 увайсці to enter.  
 уварыць to boil down.  
 уваход entrance.  
 увесь all; whole.  
 увоз import; importation.  
 увозіць to import.  
 увозны importable.  
 увэрцюра overture.  
 угаварыць to persuade; to talk  
 into.  
 угляд insight (*in; into*).  
 угноіць to dung, to manure.  
 угодкі jubilee.  
 удава widow.

удавец widower.  
 удзельнік partaker; sharer.  
 удушлівы suffocative; damp;  
 dank.  
 удыр stroke; blow; slap.  
 удырыць to strike; to beat.  
 ужо already.  
 ужывальны usual.  
 ужыцьце use.  
 узарваць to spring, to burst  
 (*open*).  
 узбраенье arming; armament;  
 preparation.  
 узброіць to arm.  
 уздоўж along.  
 уздрапацца to climb; to clamber.  
 уздуць to swell (*out*), to puff.  
 узірацца to look (*at*), to gaze.  
 узнагарода reward.  
 узнагароджаньне recompense;  
 reward.  
 узнагарадзіць to reward.  
 узровень level.  
 узурпатар usurper.  
 узяць to take; to seize.  
 укапаць to dig in.  
 укараніцца to root.  
 укладсці to fold up, to pack  
 (*up*); to place.  
 укарасціся to steal in.  
 укроп fennel; dill.  
 укрыжаваньне crucifixion  
 укрыжаваць to crucify.  
 улада authority; power; force.  
 улажыць to fold up; to pack  
 (*up*); to place.  
 уласнасьць property, possession.  
 уласны proper; own.  
 уласнік owner, proprietor.  
 уласціва proper.  
 ультыматум ultimatum.  
 умацаванасць firmness; strength.

умацаваць to fix; to fasten; to make fast.  
 умова agreement.  
 умураваць to wall in.  
 умэбляваць to furnish.  
 умярцьвіць to mortify.  
 умяшаць to intermix.  
 унесьці to bring in.  
 уніз downwards.  
 унівэрсытэт university.  
 унук grandson.  
 унутрані inner; interior, internal.  
 унучка granddaughter.  
 упарадкаваць to put in order; to arrange.  
 упасьці to fall in.  
 упаўнамоцненьне authorization.  
 упаўнамоцніць to authorize  
 упіцца to get drunk.  
 упрыгожыць to adorn; to trim; to decorate; to embellish.  
 упушчэньне letting in.  
 ура! hurra!  
 урад government; office.  
 урадавы official.  
 ураджайны fertile, fruitful.  
 урадовец clerk, official, functionary.  
 уражаньне impression.  
 уратаваць to save; to secure.  
 урачыстасьць solemnity, ceremony; festival.  
 урачысты solemn, festive.  
 урна urn.  
 уроджаны born.  
 урына urine.  
 усемагутны almighty; omnipotent.  
 усё-ж(такі) yet; however.  
 услужлівы serviceable.  
 усмактаць to suck in.  
 уставіць to place on; to set up; to put up, to put in order.

устаць to stand up; to stand open.  
 уступіць to set foot on, to enter; to tread off, to cede, to resign.  
 усходні east; orient.  
 усмяхацца to smile (at).  
 усюды everywhere, throughout.  
 утопія utopia.  
 ухіл inclination; slope.  
 ухіліць to avoid, to shun.  
 уцекчы to flee; to flight, to escape.  
 уцёкі flight, escape.  
 уцякач fugitive.  
 ушчаміць to press close; to pinch; to clasp.

## Ф

фабрыка (ману) factory.  
 фабрыкант manufacturer, maker.  
 фабрыкат manufacture(d article).  
 фабрыкацыя manufacturing.  
 фабула fable.  
 факультэт faculty.  
 фаза phase.  
 факт fact.  
 фактычна indeed, actually, as a matter of fact.  
 фальшаваць to falsify.  
 фальшывы false.  
 фанатызм fanaticism.  
 фанатык fanatic.  
 фанатычны fanatic(al).  
 фант pawn, pledge, security.  
 фантазія imagination, fancy; fantasy.  
 фантана fountain.  
 фантасты dreamer, visionary.  
 фанэтыка phonetics *pl.*  
 фанэтычны phonetic.  
 фармаваць to form.

- фармацэўт pharmacist.  
 фармулаваць to formulate.  
 фарса farce.  
 фарш stuffing.  
 фарысей Pharisee.  
 фарысейскі Pharisaeic(al).  
 фатаграф photographer.  
 фатаграфавань to photograph.  
 фатаграфія photography.  
 фаталізм fatalism.  
 фатальны fatal.  
 фіга fig.  
 фігура figure.  
 фізыялёгічны physiological.  
 фізыялёгія physiology.  
 фізык physicist; natural philosopher.  
 фізыка physics, natural philosophy.  
 фізычны physical.  
 філэзаф philosopher.  
 фільм film.  
 фільтар filter.  
 фільц felt.  
 фільцавы of felt.  
 філязафаваць to philosophize.  
 філязафічны philosophic(al).  
 філязофія philosophy.  
 філялёг philologist.  
 філялягічны philological.  
 філялёгія philology.  
 фінансы finances *pl.*  
 Фінляндія Finland.  
 фірма firm; concern.  
 фірмамэнт firmament.  
 флегма phlegm; apathy.  
 флегматычны phlegmatic.  
 флейта flute.  
 флётa marine; navy; fleet.  
 фляга flag.  
 фяяс plant, herb.  
 флянэля flannel.
- фрагмэнт fragment.  
 фраза phrase.  
 фрак dress-coat.  
 фракцыя faction, parliamentary group.  
 Францішканец Franciscan.  
 Францыя France.  
 фронт front.  
 фрызура hair-dressing.  
 фрызыер hair-dresser.  
 форма form.  
 формула formula.  
 фортка little door.  
 фосфар phosphorus.  
 фундамант foundation.  
 функцыя function.  
 функцыяваць to function.  
 фунт pound.  
 фураж forage; fodder.  
 фурман coachman.  
 футарал covering; case.  
 футбал football.  
 футра fur; pelt.  
 фэ! fie!  
 фэномэнальны phenomenal.  
 фэстываль festivals *pl.*  
 фэўдальны feudal.

## X

- халера cholera.  
 халерычны choleric.  
 халодны cold.  
 халуца hut; cottage, shed.  
 хамелеон chameleon.  
 хаос chaos.  
 хапаць to seize; to take hold of;  
 to pack.  
 характар character; disposition.  
 характарызаваць to characterize.  
 характарыстыка characteristic.

- характарыстычны characteristic.  
 характэрны of a firm character  
 харал choral; hymn.  
 харчавацца to nourish, to foster.  
 харчаваць to nourish, to foster.  
 харчы (пл.) nourishment, food.  
 хата hut, cottage; shed.  
 хатні domestic; simple.  
 хатняя дапаможніца house maid,  
 maid-servant.  
 хацець to want, to wish.  
 хвала glory, praise, commendation.  
 хваліць to extol; to praise, to  
 glorify.  
 хваравіты sickly; morbid.  
 хварба colour.  
 хварбаваньне colouring.  
 хварбаваць to colour.  
 хвароба illness, malady, disease,  
 sickness.  
 хвастаць (пугаю) to whip, to  
 lash, to flog.  
 хватаньне grip, grasp, touch.  
 хвілін(к)а while.  
 хворы ill, sick; sick person.  
 хвост train, retinue.  
 хініна quinine.  
 хірург surgeon.  
 хірургічны surgical.  
 хірургія surgery.  
 хістацца to totter; to shake.  
 хітрасць slyness.  
 хітры sly; sharp.  
 хіхатаць to titter, to giggle.  
 хлам rubbish; trash.  
 хланец boy, lad.  
 хлеб bread; loaf.  
 хляў stable; stall.  
 хлаус liar.  
 хлусіць to lie, to tell a lie (*false-  
 hood*).  
 хлусьня lie, falsehood.
- хмара cloud.  
 хмарны clouded, cloudy.  
 хопіць enough.  
 хор chorus, choir.  
 хоры church-gallery.  
 хоць(-жа) although, though;  
 indeed, truly.  
 храналёгія chronology.  
 хранамэтар time-piece, chronom-  
 eter.  
 хранічны chronic.  
 хром chromium.  
 хроніка chronicle.  
 хронікар chronocler.  
 хрусьцець to grate.  
 хрыбусьцець to grate; to creak.  
 хрызантэма chrysanthemum.  
 хрынецць to rattle (*in one's troat*).  
 Хрыстос Christ.  
 хрысьціцель baptizer; the  
 Baptist.  
 хрысьціць to baptize, to christen.  
 хрысьціянскі Christian.  
 хрысьціянства Christianity.  
 хрышчоная маці godmother.  
 хрышчоны бацька godfather.  
 хрышчоныя бацькі godparents.  
 хрышчанец person to be baptized.  
 хрышчэньне baptism.  
 хто who.  
 худы meagre, lean.  
 хутка quick, fast, very soon,  
 shortly.  
 хуткасьць quickness, rashness,  
 speed.  
 хуткі quick, swift, prompt.  
 хэмік chemist.  
 хэмічны chemical.  
 хэмія chemistry.

## Ц

цалаваць to kiss.  
 цаль inch.  
 цана price; cost.  
 цаніць to estimate; to value.  
 царква church.  
 царкоўны ecclesiastical.  
 цекчы to flow, to run.  
 цела flesh; body.  
 цемра dark(ness); obscurity.  
 цень shadow; shade.  
 цярпялівасць endurance; tolerance.  
 цёрнь thorn.  
 цярпялівы patient; forbearing; tolerant; enduring.  
 цярпячы suffering; passive.  
 цешыць to comfort; to console.  
 цёлка young cow.  
 цёмны dark; gloomy; obscure.  
 цёплы warm, hot.  
 цётка aunt.  
 цёшча mother-in-law.  
 ці if, whether.  
 цікавасць curiosity; inquisitiveness.  
 цікавіцца to take an interest in, to be interested in.  
 цікавіць to interest.  
 цікавы curious; inquisitive.  
 ціс yew(-tree).  
 ціск pressure.  
 ціснуць to press, to squeeze.  
 цісьненне pressure; pression.  
 ціхамірны still, silent, calm.  
 ціхі still; calm; silent; quiet.  
 цішыня stillness; calm.  
 цмокаць to smack; to kiss.  
 цуд wonder; miracle.  
 цукер sugar.  
 цудоўны wonderful, marvellous.

цукерак sweetmeats *pl.*, comfits  
*pl.*  
 цыбуля onion; bulb.  
 цывілізаваць to civilize.  
 цывілізацыя civilization.  
 цывільны civil.  
 цыган gipsy.  
 цыганка gipsy.  
 цыгара cigar.  
 цыгарэта cigarette.  
 цыклён cyclone.  
 цыкорыя chicory.  
 цыліндар cylinder.  
 цымбалы cymbal.  
 цына zinc.  
 цырк circus.  
 цыркель circle.  
 цыркуляр cercular.  
 цырулік barber.  
 цытата quotation.  
 цытра zither.  
 цытрына lemon; citron.  
 цыфра figure, cipher.  
 цывет blossom; flower.  
 цвёрдасць hardness.  
 цвёрды hard; stiff.  
 цвярдзец to harden.  
 цэгла brick.  
 цэласць whole.  
 цэлібат celibacy.  
 цэлы whole.  
 цэльнік publican.  
 цэлюлёза cellulose.  
 цэлюлёіда celluloid.  
 цэля cell; cabin.  
 цэмэнт cement.  
 цэнтралізацыя centralization.  
 цэнт cent.  
 цэнтр centre.  
 цэнтнар hundredweight.  
 цэнтралізаваць to centralize.  
 цэнтральны central.

цэнтымэтар centimetre.  
 цэрэмонія ceremony.  
 цягнік train.  
 цягнуць to draw; to pull.  
 цяжар heaviness, weight.  
 цяжарнасьць pregnancy.  
 цяжарная pregnant;  
 цякучы flowing.  
 цялесны bodily.  
 цяля calf.  
 цяністы shadowy, shady.  
 цяперашні present.  
 цяплаваты lukewarm; tepid.  
 цяпло warmth; heat.  
 цярністы full of thorns.  
 цярпеньне pain; trouble, patience.  
 цярпець to suffer, to bear.

## Ч

чад varour.  
 чадзіць to evaporate.  
 чадны vaporous.  
 чакаць to wait; to stay.  
 чалавек man; person; *pl.* people.  
 чалавечтва humanity; mankind.  
 чало forehead.  
 чаму why, wherefore.  
 чапля heron.  
 чара + chalice; cup.  
 чаравік shoe.  
 чарапаха tortoise; turtle.  
 чарнаваты blackish, darkish.  
 чарназём mould; black earth.  
 чарната black(ness).  
 чарніла ink.  
 чарніца bilberry.  
 чарот marsh, reed, cane, boggy  
 country.  
 чартоўскі devilish, diabolical.  
 час time.

часамі sometimes; occasionally.  
 часнок garlic.  
 часовы temporal.  
 часопіс newspaper; paper.  
 час прошлы (*гр.*) past; imper-  
 fect.  
 часта often; frequently.  
 частка part; lot.  
 часткавы partly.  
 чатыры four.  
 чаўня chattering, gossip.  
 чацьвер Thursday.  
 чацьвёртая частка fourth part.  
 чацьвёрты fourth.  
 чашка cup.  
 член member.  
 чмель humble-bee.  
 човен canoe.  
 чомбар wild thyme.  
 Чорнае мора the Black Sea.  
 чорны black; dark.  
 чорт devil.  
 чужаед parasite.  
 чужы foreign.  
 чужынец foreigner; stranger;  
 alien.  
 чхаць to sneeze.  
 чыгуначны railway.  
 чыгунка railway.  
 чын deed, act, action.  
 чынасьць activity.  
 чынны active.  
 чырванаваты reddish.  
 чырвань red; redness.  
 чырвонасьць redness; red.  
 чырвоны red.  
 чыста cleanly; gently.  
 чыстасьць purity, pureness.  
 чысты pure, clear; neat.  
 чысьцец + purgatory.  
 чысьціня cleanliness, purity.  
 чысьціць to clean; to trim;

шчоткаю - to brush (*off*).  
 чытальны readable.  
 чытаньне reading.  
 чытаць to read.  
 чытач reader.  
 чэк cheque.  
 чэлюсьць jaw; jaw-bone.  
 чэрава belly; paunch.  
 чэраваты bellied.  
 чэрап brain-pan, skull.  
 чэрвень June.  
 чэрпаць to draw; to take.  
 чэскі Czech.  
 чэх Czech.  
 чэцьверць fourth (*part*).

## Ш

шабас Sabbath.  
 шабля sabre, sword.  
 шавец shoemaker, bootmaker.  
 шавінізм chauvinism.  
 шавіністы chauvinist.  
 шавіністычны chauvinistic.  
 шавяліць to stir, to move.  
 шакалад chocolate.  
 шакаль jackal.  
 шал fury.  
 шаль shawl.  
 шалястун bell.  
 шалясець to whisper.  
 шампан champagne.  
 шампіньён (*грыб*) (field-) mushroom.  
 шараваць to scour, to scrub, to wash.  
 шарахаваты rough; rude.  
 шарлатан quack.  
 шарсьцяны woolen, worsted.  
 шаршавасьць roughness; harshness.

шаршавы rough, rude.  
 шаснаццаты sixteenth.  
 шаснаццаць sixteen.  
 шасьцідзiesiąты sixtieth.  
 шатан satan.  
 шафа wardrobe; cupboard; press.  
 шафран saffron.  
 шафранавы saffron-coloured; saffrony.  
 швагер brother-in-law.  
 швагерка sister-in-law.  
 швадрон squadron.  
 швайцарскі Swiss.  
 Швайцарыя Switzerland.  
 швачка seamstress, needle-woman.  
 швырнуць to throw, to fling.  
 швэд Swede.  
 швэцкі Swedish.  
 Швэцыя Sweden.  
 шкада alas.  
 шкарлятына scarlatina, scarlet-fever.  
 шкарпэтка sock.  
 шкілет skeleton.  
 шкло glass.  
 шкляны glassy; glasslike.  
 шкода (*it is a*) pity, harm; injury, hurt; sore.  
 шкодзіць to injure; to hurt.  
 школа school  
 школіць to teach, to school.  
 шкот Scot, scotchman.  
 шкоцкі Scotch; Scots, Scottish.  
 шкура skin; hide; leather.  
 шкураны leather, leathern; skinned.  
 шлюза sluice, lock.  
 шлюха whore, harlot, prostitute.  
 шлях road, way.  
 шляхціц nobleman.  
 шляхцянка noblewoman.

- шляхэтны** noble.  
**шляхэцкі** noblemanlike.  
**шмараваць** to smear, to oil.  
**шмарагд** emerald.  
**шмат** much, many.  
**шнур** string, cord, lace.  
**шнураваць** to tie (*up*), to strap.  
**шнурок** lace; boot-lace.  
**шорах** bustle; stir, noise.  
**шосты** sixth.  
**шоў** seam.  
**шофэр** chauffeur.  
**шпага** sword.  
**шпак** starling.  
**шпіён** spy.  
**шпрот** sprat.  
**шпрындзоўка** syringe; squirt.  
**шпулька** spool, bobbin.  
**шрам** scratch, scar.  
**шрот** small shot.  
**шруба** screw.  
**шрубаваць** to screw.  
**што** what, that.  
**што-небудзь** something, anything.  
**штука** art.  
**штых** bayonet.  
**шуканьне** search.  
**шукаць** to search; to seek.  
**шукач** finder.  
**шуляк** hawk.  
**шум** foam, froth, scum; noise.  
**шумець** to rush; to roar; to rustle.  
**шупшыньнік** wild brier, dogrose.  
**шувель** shovel, scoop.  
**шчабятць** to twitter, to chirp.  
**шчака** cheek.  
**шчапенне** vaccination, inoculation.  
**шчапіць** to vaccinate; to inoculate.  
**шчасьлівасьць** happiness, bliss.
- шчасьлівы** happy, lucky, fortunate.  
**шчасьце** luck, fortune, happiness.  
**шчупак** pike.  
**шчыгол** goldfinch.  
**шчыліна** cleft, crack.  
**шчыльнасьць** density, compactness.  
**шчыры** sincere; candid.  
**шык** tack; skill.  
**шыкана** chicane; pettifoggery.  
**шынка** ham.  
**шып** thorn.  
**шыпець** to snort; to spit.  
**шырока** widely.  
**шырокасьць** breadth, width.  
**шырокі** broad, wide, large.  
**шыць** to sew; to stitch.  
**шыцьцё** sewing; needlework.  
**шыфр** cipher.  
**шыфраваць** to cipher, to code.  
**шыя** neck.  
**шэраг** row, rank, line.  
**шэры** grey (gray).  
**шэсьць** six.  
**шэсьцьдзесят** sixty.  
**шэф** chief, head, principal.

## Э

- эвангелісты** evangelist.  
**Эвангелье** gospel.  
**эвангельскі** evangelic(al).  
**экзамін** trial; examination.  
**экзамінатар** examiner.  
**экзэмпляр** copy.  
**эксплёзыя** explosion.  
**эксплядаваць** to explode.  
**экспорт** export.  
**экспэрымэнт** experiment.  
**экспэрымэнтаваць** to experiment.



экстаза ecstasy.  
 эксцэленцыя excellency.  
 эксцэнтрычны eccentric.  
 элеганцкі elegant.  
 элегія elegy.  
 электраліза electrolysis.  
 электратэхнік electrical engineer.  
 электратэхніка electro-technics  
*pl.*  
 электрон electron.  
 электроўня electric works *pl.*  
 электрызаваць to electrify.  
 электрычнасьць electricity.  
 электрычны electric(al).  
 элемент element.  
 элемэтарны elementary.  
 эліпса ellipse.  
 элястычнасьць elasticity.  
 элястычны elastic, springy.  
 эмаль enamel.  
 эмігрант emigrant.  
 энтузіязм enthusiasm.  
 энтузіясты enthusiast.  
 энтузіястычны enthusiastic.  
 энэргія energy.  
 епархія + diocese, parish.  
 эпідэмія epidemic.  
 эпідэмічны epidemic.  
 эпізод episode.  
 эпілепсія epilepsy.  
 епіскап bishop.  
 епіскапальны episcopal.  
 эпітэт epithet.  
 эпоха epoch, era.  
 эротычны erotic.  
 эрудыцыя erudition, learning.  
 эскадрон squadron.  
 эскімос Eskimo.  
 эскорта escort, convoy.  
 эстонец Esthonian.  
 Эстонія Esthonia.

эстонскі esthonian.  
 эсэнцыя essence.  
 этыка ethics *pl.*  
 этычны ethical.  
 эўрапейскі European.  
 Эўропа Europe.

## Ю

юбілей jubilee.  
 Югаславія Jugo-Slavia.  
 югаславянскі Jugo-Slav.  
 юнак youth, boy, lad.  
 юнацкі youthful, juvenile.  
 Юрка George.  
 юхта Russia(n or Muscovy)  
 leather.  
 юстыцыя justice.  
 юшка sauce; shover, slide.  
 Юрыі George.

## Я

я I  
 яблыка apple.  
 яблыка нягоды apple of discord.  
 яблыня apple tree.  
 ягада berry.  
 ягоны his.  
 яда eating; food; nourishment.  
 ядваб silk.  
 ядвабны silk(en), silky.  
 язда passage, journey.  
 ядун eater.  
 язык language, speech, tongue.  
 яйцо egg.  
 як how, as, like.  
 якасны qualitative.  
 якасьць quality.  
 які that, who, which.

- 
- яліна fir(-tree).  
яловы (*made of*) fir or deal.  
яма pit, hole.  
ямѣла mistletoe.  
ямка dimple.  
Ян John.  
яна she.  
Янка Jack.  
янкi Yankee.  
яно it.  
японец Japanese.  
Японія Japan.  
японка Japanese.  
японскi Japanese.  
ярмо yoke.  
ясень ash-tree.  
яўнасыць publicity.  
ячменны barley.  
ячень barley.  
яшчыца lizard.  
яшчэ more, one more, still, as yet,  
yet, too.

# Dainova

... Дзіця прагнулася  
раней звыгайнага. За  
вакном разгаралася

золатам лісьця, пахат апошніх яблыкаў і  
туманнай шгытлівасцю на адыходзягаму  
цяліцу восеўская раніца.

Яно ціха, але настойліва паклікала:  
"Маці-ня!" ...


"Бацькаўшчына", "Беларусь", "каханьне",  
"шгырасьці", "сьнег", "вяртаньне", "надзея"  
— дзіцятка пакуль ня ведала і ня разумела  
гэтых слоў...

... Дзяцюк вяртаўся дамоў на сьвітанку.  
Восеўская раніца ўжо настойліва  
стукалася золатам лісьця ў вокны. А сэрца,  
сэрца ўсё яшчэ няшгольна грэла цяplo  
пацалункаў нажыгонай...

"Бацькаўшчына", "Беларусь", "Мова",  
"каханьне", "вяртаньне", "надзея" — якое  
ўсё блзкае, якое зразумелае! Восі толькі  
ня хацелася, каб познія яблыкі, гырвокія і  
яўранкія, наблізі сьнег...

Беларусь, Бацькаўшчына, Мова, вяр-  
таньне...

# Dainova



## *LADIES and GENTLEMEN!*

If you need information about Belarus, **"TECHNALOHJA"** - is ready to serve you!

### **We Will Help You:**


- ✓ 1. To select partners for implementation of commercial proposals and joint-venture projects.
- ✓ 2. To distribute information about your firm in business circles of Belarus.
- ✓ 3. We will process your ideas, execute and place advertising for your company in Belarusian press, radio, and TV.
- ✓ 4. We will consult you in the areas of:
  - international cooperation,
  - foreign investment opportunities on the territory of the Republic Belarus,
  - tax laws and banking regulations, foreign trade operations,
  - establishing branches of foreign companies and banks, establishing joint venture companies.

We are able to provide you with a complete set of documentation, containing the laws used to control business and economic activities in Belarus.


✓ 5. We can take care of your business travel needs: obtaining visas, making reservations for lodging and any kind of transportation, providing professional protection. We will help you to set up professional presentations of your company's activities, business negotiations, and exhibitions with translation into major European languages. We can prepare schedules for business meetings with representatives of government, industrial, financial, and business circles. We can provide you with the necessary communication facilities and equipment (telephone, telex, telefax, computers, copiers).

We have been serving companies of world-wide reputation: -  
"PHILIPS", "ALCATEL" and others!

*Sincerely yours,* Vaclau Bahdanovic, president.

 *Our Address:*

*Republic Belarus, 220007, Minsk*  
*vul. Mahileuskaja, 43*  
*Publishing Company "TECHNALOHJA"*

 *Phone: (0172) 29-16-80, tel./fax: (0172) 21-77-40*

*Welcome to Belarus - land of opportunity!*



# 'Sputnik'

*share holding company  
international tourism*

"Sputnik" is the largest Travel Company in Belarus

We suggest trips for foreign tourists around Belarus, other CIS and Baltic states, including specialized, business, individual tours, commerce, transportation, information, marketing, organization services. We will take more care of you. *Our service will make you feel happy.*

**Group and individual tours to various countries  
of Europe, America and Asia.**

**All Formalities for entrance/exit visas.**

Great experience in tours organization, stable contacts with foreign tourism companies, superb reputation worldwide - all that will make your tours with "Sputnik" maximally comfortable.

**Please, contact us,**

✉ **Republic of Belarus, 220600 Minsk, K.Marx st., 40  
Tel.: (0172) 293-022. Fax: (0172) 293-482.  
Telex: 252136 BUSEL**

# **„ТЭХНАЛОГІЯ“ - ДЗЕЛЯ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ!**

Тэл./факс: (0172) 21-77-40

## **„ТЭХНАЛОГІЯ“ - гэта:**

- эскізы пячатак;
- распрацоўка арыгінал-макетаў, газет, кніг, слоўнікаў;
- распрацоўка фірменных знакаў, лагатыпаў, рэкламы і яе размяшчэнне ў прэсе ( у тым ліку ў ЗША );
- усталяванне найнавейшых выдавецкіх кампютарных праграм.

Рэдактар В.Багдановіч  
Тэхнічны рэдактар С.Новік  
Мастацкі рэдактар С.Еўтушэнка  
Кампютарны набор С.Арцішэўскай  
Карэктар Т.Місько

Слоўнік змакетаваны на выдавецкай сістэме кампаніі **„ТЭХНАЛОГІЯ“**, якая ўсталёўвалася пры дапамозе Адама Палюховіча, прэзідэнта фірмы „DAINOVA“, а таксама нашых суайчыннікаў з ЗША Янкі Ханенкі, Язэпа Арцюха, Юркі Станкевіча, Міхася Наўмовіча з Францыі.

**Шчырае ім дзякуй!**

Кампютарны дызайн Сяргея Еўтушэнка і Сяргея Новіка, студэнтаў факультэта радыёфізікі і электронікі Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта.

Здадзена ў набор 25.04.93. Падпісана ў друк 30.08.93. Фармат 60×90/16. Папера друк. № 2. Гарнітура Academy. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 11,0. Ум. фарб.-адб. 11,0. Ул.-выд. арк. 11,0. Тыраж 2 000 асобнікаў. Зак. 4604. Цана вольная.

Незалежная выдавецкая кампанія **„ТЭХНАЛОГІЯ“**. Ліцэнзія ЛВ №439. 220007, г.Менск, Магілёўская, 43. Друкарня "Чырвоная зорка", г.Менск, 1-шы Заградны завулак, 3.







